


Ba234506





Ба 834

БЕЛ

Ба 234506

ЯЗЭП ЛЕСІК

СЫНТАКС
БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕНСК — 1925

6а234

БЕЛ

Бел. 2005

Ба 234 506

ЯЗЭП ЛЁСІК

СЫНТАКС
БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ

Выправіць абмы.
на стар. 26

Бел. 2005

Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі

МЕНСК — 1924

Дзяржаўная
бібліятэка ГССР
імя У. І. Леніна

Набрана й надрукована ў 2-ой дзярж.
друк. „ВДБ“. Менск, зак. № 62
Галоўліт № 3726. У ліку 10.000 экз.

10. 3. 2010

1

СКАЗ І ЯГО СКЛАД

1 шир.
№ 62
300 зл.

Уводзіны.

§ 1. Граматыка і яе склад.

Адзінае мовы няма і быць ня можа. Кожны народ выражает свае думкі ў сваёй уласнай мове. А мова кожнага народа мае свае асаблівасці—свае асобныя гукі, свае слова, сваю асобную зъмену й злучэнье слоў,—адным словам, мова кожнага народа мае свае асобныя спосабы й сродкі для выражэнья сваіх думак у размове. Гэтыя спосабы й сродкі называюцца *фактамі мовы* і дасъледжаюцца граматыкай кожнай паасобнай мовы.

Значыць, кожная мова мае сваю асобную граматыку. Граматыка можа быць ангельская мовы, мовы францускае, нямецкае, польскае, беларускае, расійскае, украінскае, турэцкае, японскае і т. далей.

Граматыка беларускае мовы дасъледжуе тыя спосабы й сродкі, якімі беларускі народ выражает свае думкі, сваё мысьленье, свае пачуваньні ці перажываньні.

Мова кожнага народа звычайна складаецца з паасобных гутарак, гаворак, або дыалектаў. Школьная граматыка знаёміць нас толькі з фактамі *літаратурнае мовы*, г. зн., з фактамі агульна—принятымі, як найбольш пашыраннымі; факты паасобных гутарак становяцца прадметом дасъледзін асобнай науки аб мове (*дыалектолёгіі*).

Літаратурная мова складаецца з фактаў паасобных дыалектаў, але гэтыя факты стылізуюцца, гармонізуюцца, як гармонізуюцца, напрыклад, народныя песні. Стылізацыя, або гармонізацыя, народных

дыялектаў адбываецца праз пісьменьнікаў, літаратаў. Пісьменьнікі ў сваіх творах звычайна ўжываюць факты найбольш пашыраныя ў народных масах, каб іх разумелі самыя шырокія колы грамадзянства, і калі твораць новыя слова, новыя звароты ў мове, то стараюцца пагадзіць іх з духам народнае мовы. Дзеля гэтага мова пісьменьнікаў, літаратаў звычайна становіцца мовай літаратурнай, агульна-прынятай.

Граматыка—навука, якая знаёміць нас з фактамі мовы. Факты мовы, як факты (зъявы) прыроды, падпрадкаваны пэўным, цвёрдым законам. Задача школьнай граматыкі апісаць факты літаратурнае мовы ды пазнаёміць з тымі законамі, якім гэтыя факты падпрадкаваны.

Школьная граматыка складаецца з трох асноўных частак:

1. Фонэтыка—навука аб гуках мовы, аб іх зьмене і аб умовах іх злучэння. Значыць, фонэтыку, агулам кажучы, пабеларуску можна назваць інкаініцай.

2. Морфолёгія—навука аб формах слоў, аб іх зьменах і вытварэнні. Пабеларуску морфолёгію можна назваць формаслоўніцай.

3. Сынтакс—навука аб злучэнні слоў у мове (бач. § 2).

Увага. 1) Граматыка—слова грэцкае; пана shamу слова „граматыка“ значыць „літарніца“, г. зн., літарная навука, навука аб літарах, аб пісьме.

Гэты непраўдзівы погляд на граматыку, як на навуку аб правілах пісьма, перанялі ад грэкаў рымляне, а ад рымлян—уся Эўропа, і такі погляд панаваў аж да нашага часу. Толькі апошнім часам гэты погляд адкідаецца і нават правапіс зусім выключаецца з граматыкі. Граматыка—навука аб фактах мовы, а не аб правілах пісьма. Праўда, граматыка часам (у фонэтыцы) гаворыць пра літары, аб азбуцы, але гэта дзеля таго, што выяўненныне фактаў мовы звязана з пісьмом. Правапіс—справа ўмоўная, і правапіс можа быць розны—фонетичны, гістарычны і т. званы „этимолёгічны“, або спосабу парадкавання слоў. У восьмову, напрыклад, беларускага сучаснага правапісу паложаны два прынцыпы: фонетичны для галосных гукаў і этимолёгічны для зычных, а правапіс некаторых паасобных слоў аснован проста на прывычы, на традыцыі.

Праўда ё тое, што на знаўмыцьве з фактамі мовы звычайна будуецца правапіс, як на геомэтрыі—каморніцтва, але задача граматыкі ня правапіс і ня вымова слоў. Граматыка навучае нас разумець, разбірацца ў фактах мовы, незалежна ад таго, якія практичныя вывады мы з гэтага зробім, і такім парадкам, яна мае агульна-асветнае значэнне.

2) **Фонэтыка**—паходзіць ад грэцкага слова „фонэ”—гук, голас.

Морфолёгія—ад грэцкага слова „Морфэ”—форма, „лёгос”—слова, навука.

Этымалёгія—навука аб прычынах („этыя”—причына) вытварэння паасобных слоў. Этымалёгія не ўваходзіць у склад школьнага граматыкі.

Сынтакс—грэцкае слова; панашаму—складаньне.

§ 2. Сынтакс.

Выражэнье нашых думак ці наших перажываньняў пры дапамозе слова называецца мовай. Ведаць кожнае паасобнае слова (яго склад, форму) навучае нас фонэтыку і морфолёгію. Але каб дакладна пазнаць мову, трэба даведацца яшчэ, як слова злучаюцца паміж сабою, каб выказаць тое, што нам трэба.

У мове слова рэдка ўжываюцца самі па сабе; звычайна бывае так, што слова ў мове для выражэння кожнай паасобнай думкі, ставяцца ў пэўным парадку і ў пэўным злучэнні. Без парадку і бяз злучэння слова, агулам кажучы, думкі выказаць ня могуць. Напрыклад, калі мы скажам: *цераз, пазірае, вокны, няпрыветна, почка*, то гэтыя слова ня выкажуць нічога, а калі скажам „Няпрыветна цераз вокны почка пазірае“, то тыя самыя слова ўжо выкажуць думку, бо яны пастаўлены ў пэўным парадку ды пэўным спосабам злучаны паміж сабою (нельга, напрыклад, сказаць „почка назіраюць“ ці „пазіраю“, „пазіралі“).

Для дакладнага выражэння словам ці злучэннем слоў нашае думкі патрэбна яшчэ пэўная вымова або інтонацыя голасу. Калі мы скажам, напрыклад, слова „пожар“ без патрэбнай інтонацыі голасу, то яно нічога ня выкажа, а толькі назаве; а калі скажам: „по-

жар!" то нешта выкажам. Таксама, калі скажам: „Ты быў у грыбох?“ з націскам на слове „быў“, то выкажам нешта адно, а калі мацней, галасьней вымавім слова „грыбох“, то будзе нешта другое і т. далей. Значыць, для поўнае дакладнасьці ў выражэнні нашае думкі трэба: 1) злучэнне слоў, 2) парадак слоў і 3) адпаведная вымова, або інтонацыя голасу. Сучасная школьная граматыка ў сынтаксе даследуе толькі спосабы злучэння слоў.

Тая частка іраматыкі, што знаёміць нас з тым, як паасобныя слова злучаюцца ў мове ды якія бываюць формы іх злучэнняў, называецца **сынтаксам**.

Заданьне сынтакса—пазнаёміць з строем сказу, выясняць розныя спосабы выражэння членаў, або часцін, сказу часцінамі мовы, апісаць розныя звароты ў сказе ды паказаць, як з паасобных сказаў складаецца сувязная мова.

§ 3. Кіраваньне й дапасаванье.

Большасць злучаных у мову слоў залежыць адно ад другога. Гэтая залежнасьць слоў паміж сабою выражаецца або ў форме *кіраваньня*, або ў форме *дапасаваньня*. Словы, звязаныя дапасаваньнем або кіраваньнем, становяць мойнае злучэнне, напр.: *прыткі бераг* рэчкі, *Народны Камісарыят Асьветы Беларусі*.

1. Кіраваньне. Калі адно слова патрабуе, каб другое стаяла ў ускосным склоне, з прыназоўнікам ці без прыназоўніка, то такая залежнасьць слоў называецца *кіраваньнем*. Напрыклад: 1) „Абцёр бацька вус рукою“. 2) „Вышлі на поле жнеі з сярпамі“.

У першым прыкладзе вінавальны склон слова „вус“ і прыладны склон слова „рукою“ кіруюцца дзеясловам *абцёр* (*абцёр*—што?—*вус*; *абцёр*—чым?—*рукою*).

У другім прыкладзе вінавальны склон слова „поле“ і прыладны склон „сярпамі“ залежаць ад слова „вышли“, якое кіруе склонамі слоў „поле“ і „сярпамі“ пры дапамозе прыназоўнікаў „на“ і „з“.

У моўных злучэньях: „рог вуліцы, збан малака, кусок хлеба, пяць штук авец” першыя слова — *рог*, *збан*, *кусок*, *пяць* — кіруюць наступнымі словамі ды патрабуюць, каб яны стаялі ў родным склоне.

2. Дапасаванье. Калі адно слова ставіцца ў тым-жа родзе, ліку й склоне або ў тым-жа ліку й асобе, што й другое слова, то такая залежнасьць паміж словамі называецца *дапасаваннем*. Напрыклад: *Мяккі сънег лятае пухам*.

У гэтым прыкладзе слова „мяккі” стаіць у тым-жа самым родзе, ліку й склоне, што й слова „сънег”, да якога яно дапасована, а слова „лятае” стаіць у тым-жа ліку й асобе, што й слова „сънег”, да якога яно дапасована.

3. Дапасаванье ў сэнсе. У нашай мове часам бывае асобнае дапасаванье, якое называецца *дапасаваннем ў сэнсе*. Напрыклад: „Цякла тут з лесу невялічка травой зарослая крынічка, абодва берагі каторай лазьняк, алешнік *абстуналі*”. (Я. Кол.).

У гэтым прыкладзе слова „абстуналі” мае форму множнага ліку, тады як слова „лазьняк”, „алешнік”, да якіх яно дапасована, стаіць у вадзіночным ліку. Таксама ў народнай прыказцы „Лета на зіму, а зіма на лета *працуюць*” слова „працуюць” стаіць у множным ліку, а слова „лета”, „зіма”, да якіх яно дапасована, стаіць у вадзіночным ліку.

Тут няма прыпадабненія канчатку дапасованага слова да канчаткаў тых слоў, да якіх яно адносіцца а ёсьць толькі дапасаванье ў сэнсе.

4. Словы кіроўныя й дапасоўныя. Прыметнікі, дзеяпрыметнікі й дзеясловы падлягаюць *дапасаванню*, а назоўнікі — *кіраванню*.

Назоўнікі лічэбныя лічныя, апрача „два”, „дзве” „тры”, „четыры” і дробных, а таксама зборныя (двоє троє, чацьвёра) падлягаюць дапасаванью толькі ў

тых разох, калі стаяць не ў назоўным і не ў падобным да яго вінавальным склоне. Напрыклад: „Арала трох іаспадароў”. „Конь і на чатырох наях спатыкаецца”. „Не хватала пяцёх яблык.” „Не хватала траіх коняй”. Тут назоўнікі лічэбныя дапасованы да назоўнікаў іменных.

У назоўным і вінавальным склоне назоўнікі лічэбныя лічныя й зборныя ня толькі не падлягаюць дапасаванью да свайго назоўніка іменнага, а патрабуюць яшчэ, каб гэтыя іменнікі канечна стаялі ў родным склоне. Напрыклад: пяць дзён, шэсць рублёў, дзесяць кніг, сем месяцаў, сто міль, пятнаццаць вокан, трое чусянят, сямёра дачок, шасцёра пафасяят; сям'я душы трыста, раве вол на сем сёл і т. далей.

Назоўнікі лічэбныя два, дзьве, трыв, чатыры і дробныя ў беларускай мове заўсёды дапасоўваюцца да назоўнікаў іменных. Напрыклад: два дні, трыв дні, чатыры дні; паўтара рублі, паўчэрвонарта хунты, паўтары нядзелі; трыв рублі, два локці, чатыры сталы; было ў бацькі трыв сыны, у полі трыв войскі стаялі і т. далей.

Кіраваньне ў беларускай мове пачынаецца з „пяць” (пяць сталой).

Падобна да назоўнікаў лічэбных лічных, пачынаючы з пяць, і зборных у нашай мове ўжываюцца такія слова, як: многа, шмат, мала, даволі, колькі, некалькі і інш. Назоўнікі іменныя пры іх заўсёды стаяць у родным склоне, напрыклад: „Шмат у нашым жыцьці ёсьць дарог” (М. Багд.). „Многа тут іразі ў нягоду, многа пылу ў летні жар” (Я. Кол.), „даволі сълёз, колькі рублёў, праз некалькі дзён і т. далей *).

5. Словы недапасоўныя й някіроўныя. У моўных злучэннях могуць быць слова, што ня кіруюцца й

*) У М. Багдановіча знаходзім вінавальны склон пры *шмат*: „Шмат што зрабілі іх чорныя рукі”, дзе „што” назоўнік займенны; у Купалы— „Курганы *шмат* чаю нам гавораць”.

не дапасуюцца. Да такіх слоў належаць: прыслоўі, дзея-
прыслоўі ўсе, тыя слова, што падмяняюць прыслоўі (на-
зойнікі з прыназоўнікамі і без прыназоўнікаў). Напры-
клад: „Глуха лес гамоніць“ „У сълед думкам неспакойна
вечер падпявае“. „Баба перапалохалася на съмерць ды
ніяпрытомна кінулася бегчы“. „Злотам іскры скочуць“.

У гэтых прыкладах слова „глуха“, „у сълед“, „не-
спакойна“, „на съмерць“ „ніяпрытомна“, „злотам“ не
дапасованы і ня кіруюцца. Прыслоўій дзеяпрыслоўі не
дапасуюцца й ня кіруюцца, як нескланяльныя й не-
спрагальныя (нязменныя) часціны мовы. У пры-
ведзеных прыкладах слова „на съмерць“, „у сълед“,
„злотам“ таксама не падлягаюць кіраванню, бо ўжы-
ты ў значэнні прыслоўя, як акалічнасьці способу
дзеяння.

Такім парадкам, прыслоўі, дзеяпрыслоўі, а так-
сама назоўнікі іменныя з прыназоўнікамі ці бяз іх, ка-
лі яны падмяняюць прыслоўе, называюцца словамі
недапасоўнымі й *ніякроўнымі*.

Неазначальная форма (інфінітыў), як нязменная
часціна мовы, таксама не дапасуецца й ня кіруеца,
але неазначальная форма мае сваю ўласцівасць кі-
раваць назоўнікамі іменнымі (*чытаць книгу, пісаць ліст,*
пайць каня, піць ваду), як назоўнікі іменныя (*роі вуліцы*),
бо яны самі некалі былі назоўнікамі іменнымі. Не-
азначальная форма патрабуе, каб назоўнікі іменныя
стаялі ў вінавальным склоне, тады як назоўнікі па-
трабуюць роднага склону.

У мове сваё асобнае значэнне маюць толькі чась-
ціны мовы называльныя—назоўнікі, прыметнікі, дзеяпры-
метнікі, дзеясловы, прыслоўі й дзеяпрыслоўі, а *нена-*
зывальныя, дапаможныя часціны мовы—прыназоўнікі,
злучнікі, выклічнікі, дапаможнікі—дапамагаюць толь-
кі называльным словам, і свайго асобнага значэння
ня маюць.

6. Слова кіравальныя й дапасавальныя. Слова, што кіруюць ці дапасоўваюць да сябе іншыя слова, называюцца *кіравальнымі* й *дапасавальнымі*, напрыклад: *рог* вуліцы, *кусок* цвёрдага цукру, прыткі *бераг* рэчкі, *пастух* трубіць.

У гэтых прыкладах слова „*рог*“, „*кусок*“, „*бераг*“, будуць *кіравальнымі* ў адносінах да слоў, „*вуліцы*“, „*цукру*“, „*рэчкі*“, а слова — *цукру*, *бераг*, *пастух* — *дапасавальнымі* ў адносінах да слоў: *цвёрдаіа*, *прыткі*, *трубіць*.

Задачка 1-ая. Знайсьці *кіраваныне*, *дапасаваныне* й *дапасаваныне* ў сэнсе.

Поўнач пеўні пракрычалі. Сынегам вецер сыпле ў дзьверы. Глуха вербы плачуць. Добра ў лузе ў час палудны. Хмаркі белыя марудна за лясы плывуць. Ветрык краскі чуць калыша, чараты шуршаць, луг зялёны жыцьцем дыша, конікі трашчаць. Ішло хлопцаў дваццаць пяць — паслья зімы съяды знаць (барана). У цёмным небе хараводы сіняватых зор, у цёмным небе съвецціць месяц залатым сярпом. Прывет табе, жыцьцё на волі! У ваднае мацеры пяць сыноў (пальцы на руцэ). Сям'я душ трыста, багата, а ўсяго два локці хата (вулей). Няхай нас рада разъбяруцы! Жыцьцё чуваць з усіх старон. Ціха па мяккай траве сінявокая ноч прахадзіла. Птушкі прысталай марудны палёт. Іскрацца зорак сіняжынкі маркотна. У ваднай дзежачцы два цесьцечкі (яйцо). Сінім стэпам-даліною ходзяць хмаркі веснавыя. Нізка зьвіслі над зямлёю хмары сьнегавыя, нудна плачуць над ракою лазінякі густыя. Лес гудзе, дрыжаць галіны, стогне бор хваёвы, глуха стогнуць верхавіны, гнуць свае галовы. Конік, сошка і араты мерна йдуць па полі. Поле, луг, лес і гай скаваліся ў цемнаце ночы. Яшчэ горш раззлаваліся сын з нявесткаю.

Задачка 2-ая. Знайсьці ў наступных прыкладах спачатку слова *кіроўныя* й *дапасоўныя*, а потым — *кіравальныя* й *дапасавальныя*.

Запахла дымам. Прыйдзі бераг рэчкі. Цэляя куча сухіх грыбоў. Сутунее. Прыляцела ластаўка з далёкага выраю. Села яна на стрэху старога гумна ды зашчабятала. „Комуністычны Маніфэст“ К. Маркса й Энгэльса. Дождж і град, і голалёд. Гразь,

Плюхота, холад, цьма. Белаватаю пялёнкай уздымаеца туман над лугамі. Сьвітае. Развіднелася. Апавяданьні Тараса Гушчы. Даль няласкава туманам-смагаю пакрыта. Каласочки на саломках галоўкай качаюць. Гэта надта хітрая работа. Хоць віхры шалеюць, хоць песні нямеюць, хоць страшна замучаны ты—за добую справу, за шчасце й славу душу вырывай з цемнаты Народны Камісарыят Асьветы Беларусі. На прыгуменъні, поруч з садам, павець з гумном стаяла радам. Сонца навукі скроль хмары цёмныя прагляне ясна над машаю ніваю, і будуць жыці дзеткі патомныя добраю доляй, доляй шчасльіваю. Ліпы старыя шумяць за съцяною. Цёплы вечар. Даставайце з вышак сані—гайда съцежкі пракладацы!

туман
Тараса Гушчы,
ласочки на салом-
та. Хоць віхры
замучаны ты—за-
шай з цемнаты
шгуменны, поруч
навукі скроль хм-
будуць жыці дзел-
лі. Ліпы старыя шу-
вашак сані—гайд

Просты сказ і яго склад.

§ 4. Сказ.

Часам некалькі злучаных паміж сабою слоў (моў-
нае злучэнъне) нічога ня выказваюць—ні думкі, ні
пачуцьця, ні пажаданьня, а толькі называюць, напр.:
*Прыкткі бераг рэчкі. Дзлячынка з поўным кошыкам гры-
боў. Народны Камісарайт Асъветы Беларусі.* Але бывае
й так, што адно слова нешта выказвае, напр.: *Сыця-
нела. Захаладала. Сутунее. Дабранач! Ратуйце! Пожар!*

Найчасцей-жа, гаворачы, мы ўжываем па некаль-
кі злучаных паміж сабою слоў, каб выказаць тое, што
нам трэба, напр.: *Нетры лясныя спрадвеку хаваюць не-
кую тайну ад вока людзей.*

Слова або такое злучэнъне слоў, што нешта вы-
казвае, называецца *сказам.*

Напрыклад: Зъмерклася. Ціха ў хаце. Уся сямей-
ка сьпіць ды спачывае. Час прамінаецца. Дзень доб-
ры вам! Дабранач! Што шуміш так неспакойна, жы-
цейка, у полі? Ці ня чуеш, што пад градам зъляжаш
ў роўным доле?! Маці ў службу выпраўляе родную
дзяціну. Сорам табе! Пайшоў вон! Гвалт! Ня вытры-
ваць! Ратуйце! Хоць нашу старасць пашануйце!

Словы, з якіх складаецца сказ, называюцца *часъ-
цінамі сказу* (яго членамі). Прыназоўнікі, злучнікі, вы-
клічнікі й дапаможнікі, як *няхай, хіба, ці, не, ні,* ня
могуць быць часцінамі сказу, бо яны самі па сабе,
незалежна ад других слоў, ня маюць свайго ўласнага
значэнъня ў мове; яны ня могуць ні назваць, ні вы-
казаць нічога ды ўжываюцца толькі для памацненъня

другіх слоў, а найчасцей і звычайна служаць сувязью адных слоў з другімі, як канчаткі кіроўных і дапасоўных слоў. Значыць, часцінамі сказу могуць быць толькі слова называльныя—назоўнікі, прыметнікі, дзеяпрыметнікі, дзеясловы, прыслоўі, інфінітывы (неизначальная форма). Каб прыназоўнік, злучнік, выклічнік ці які дапаможнік маглі стаць часцінамі сказу (членамі сказу), то трэба, каб яны набралі значэння кіравальнага або дапасавальнага слова. Напрыклад: *Авось нябосю брат. Няхай—нядобры чалавек. Ой, ляцела зязюлечка ды сказала куку.* І — злучнік.

§ 5. Дзейнік і выказынік.

Калі мы возьмем моўнае злучэніне „Дзяўчынка з поўным кошыкам грыбоў”, то гэта ня будзе сказ, бо тут усе слова толькі называюць, але няма слова, якое-б нешта выказвала. Такім выказальным словам у сказе звычайна бывае дзеяслоў у васабовай форме—адзін або злучаны з другою часцінай мовы. Каб моўнае злучэніне „Дзяўчынка з поўным кошыкам грыбоў” стала сказам, да яго трэба дадаць які-небудзь дзеяслоў у васабовай форме, напр., „ішла”: *Ішла дзяўчынка з поўным кошыкам грыбоў.* Цяпер гэтае моўнае злучэніне як-бы ажыло: яно стала гаварыць, выказваць, жыць.

Але каб моўнае злучэніне стала сказам, то мы асабовы дзеяслоў „ішла” дапасавалі да слова „дзяўчынка”, г. зн., да назоўніка іменнага ў форме назоўнага склону (на пытаньне *хто?*), а не да іншага слова. Гэта вельмі важна. Значыць, каб злучэніне слоў стала сказам, трэба, каб у гэтым злучэніні слоў быў асабовы дзеяслоў, дапасованы да назоўніка іменнага ў назоўным склоне на пытаньне *хто?* або *што?*

Вось чаму часта кажуць яшчэ, што сказам называецца дзеяслоў у васабовай форме, дапасованы да назоўніка іменнага ў назоўным склоне,—адзін або ў злучэніні з іншымі словамі.

Такія сказы зъяўляюцца найбольш важнаю і найбольш пашыранаю формай нашае мовы. Бываюць сказы, як мы бачылі вышэй, з аднаго слова (*Сыцямнела. Ратуйце! Пожар!*); у вапошнім прыкладзе—„Пожар!”—няма нават дзеяслова, але такія сказы рэдка ўжываюцца ў мове. З імі мы пазнаёмімся потым, калі будзем гаварыць пра розныя формы *сказай* у мове. Раней-жа трэба азнаёміцца з складам звычайнага сказу, дзе ёсьць дзеяслоў у васабовай форме, дапасованы да назоўніка йменнага ў назоўным склоне.

23/506

1. Выказынік. Асноўнае значэнне ў сказе маюць слова не называльныя, а выказальныя—ня тყя, што называюць, а тყя, што выказваюць. Такім выказальным словам звычайна бывае дзеяслоў у васабовай форме. Мы бачылі, што якраз такі дзеяслоў і абарачае моўнае, або граматычнае, злучэнне слоў у сказ.

Зъмяняючыся ў часох, дзеяслоў можа паказаць, калі адбываецца якая-небудзь падзея; зъмяняючыся ў асобах і ліках, ён можа паказаць, з кім гэтая падзея здарылася, а зъмяняючыся ў ладох і станах і маючы трываньні, дзеяслоў можа выразіць яшчэ большая адценіні нашага мысленія. Усе дзеяслоўныя формы разам даюць такое поўнае й дакладнае паняцце аб падзеях у нашым жыцці, якога ня могуць даць іншыя часціны мовы.

Гаварыць ці выказваць што-небудзь без дзеяслова можна толькі ў некаторых выпадках, аб якіх будзе гутарка паслья.

Кожная часціна сказу мае свой уласны назоў, які даецца ёй па яе значэнню ў мове.

Асабовая форма дзеяслова, адна ці ў злучэнні з іншую часцінаю мовы, называецца ў сказе выказынікам. Напрыклад: *Поўнач пейні прафрычамі. Гасьне корчык на камінку. Глуха лес іамоніць. Рад лобавацца я кветкай убогай. Касцы сталі касіць. Жыта было ка-ласістae.*

У гэтых сказах слова „пракрычалі”, „гасьне”, „гамоніць”, „рад любавацца”, „сталі касіць”, „было каласістае” будуць выказынікі.

Чаму пры некоторых асабовых дзеясловах стаяць яшчэ іншыя слова (*рад любавацца, сталі касіць,, было каласістае*)—аб гэтым даведаемся потым.

2. Дзейнік. Назоўнік іменны ў форме назоўнага склону (на пытаньне *хто?* ці *што?*), да якога дапасованы выказынік, называецца ў сказе дзейнікам. Напрыклад: Прышла зіма халодная. Прыціх шум баравы. Хата будуеца цесьлямі. Лёгкі ветрык сад калыша. Сухая ложка рот дзярэ. Над вадою адзінютка пахінулася вярбіна.

У гэтых сказах слова „зіма”, „шум”, „хата”, „ветрык”, „ложка”, „вярбіна” будуць дзейнікі.

Выказынік цяперашняга часу (і будучага, бо форма гэтых часоў аднолькавая) дапасоўваецца з дзейнікам у ліку й асобе, а выказынік прошлага часу—у ліку й родзе.

Калі выказынік стаіць у першай асобе, то дзейнікам звычайна бывае асабовы назоўнік займенны я або мы.

Калі выказынік стаіць у другой асобе, то дзейнікам бывае асабовы назоўнік займенны (займенік) ты ці вы.

Калі-ж выказынік стаіць у трэцяй асобе, то дзейнікам можа быць як асабовы прыметнік займенны ён ва ўсіх родах і ліках, так і кожны назоўнік іменны. Напрыклад:

я стаю, мы стаім;
ты стаіш, вы стаіце;
ён стаіць, яны стаяць;
стол стаіць, лампа стаіць,
чалавек стаіць і т. далей.

Дзейнікам звычайна бываюць назоўнікі *іменныя*, але прыметнікі й дзеяпрыметнікі часам абарачаюцца ў назоўнікі, г. зн. перастаюць абазначаць адну толь-

Кі прымету ды ўжываюцца ў значэньні назоўніка, напр.: *убоі, палляўнічы, афіаністы, памагачы, паслуачы, соцыялісты* і інш.

Гэтыя прыметнікі абярнуліся ў назоўнікі, і яны могуць быць дзейнікамі нараўне з усімі назоўнікамі, напр.: *Палляўнічы* забіў зайца.

Таксама, калі мы скажам: „Праворны ўсюды паспее“, то нам няма патрэбы паясьняць слова „праворны“ назоўнікам іменным, бо яно сама ў гэтым сказе разумеецца, як назоўнік іменны. Вось чаму мы лічым яго дзейнікам гэтага сказу.

Такім парадкам дзейнікам можа быць: 1) назоўнік іменны (*чалавек, туман, хмары, праўда, жаль, хаство розуму*), 2) назоўнік лічэбны (*пяць, два, трывіцаць, сто, тысяча, шасціёра, двое*), 3) назоўнік займенны (*я, ты, мы, вы, хто, што, нехта*), 4) прыметнікі назоўныя, лічэбныя, займенныя (*стары, праворны, першы, адзін, кожны*), 5) дзеяпрыметнікі і кожная іншая часціна мовы—пры ўмове, каб яны мысліліся, як назоўнікі іменныя ў назоўным склоне, г. зн., каб яны падмянілі назоўны склон іменніка ды дапускалі пытаньне назоўнага склону *хто?* або *што?* Напрыклад: *Можа надвое варожа. Куку пайшло ў руку. На гару чацьвера цягнуць, а з гары адзін сапхне.*

Задачка 3-яя. Знайсьці выказынік і дзейнік ды *аб'ясняніць*, якою часцінаю мовы выражаны дзейнік і як форма выказыніка залежыць ад формы дзейніка.

Пасавала гразь дарогу. Перавалы загулі. Наступіла чорна хмара. Глядзіць прыветна з неба сонца. Муж-нябожчык усплыў на думку. На камінку корч палае. Усё прачнулась прад вачыма беднае кабеты. Жыў ён бедна. Верацица, з рук упаўши, грукне. Думкі думку падганяюць. Думка думку гоніць. Уздыхнула цяжка матка. Куды толькі думка тая матку незаносіць?! Скручены-зьверчаны па хаце скача (венік). Чужымі съязьмі ніхто не разжывецца. Прыгожаму ўсё прыстала. Між палёў широкіх яздін стаю. Чужое ня грэе. Лянівamu каню і дубіна ня страшна. Адзін працуе за траіх. Адзін другога не пераважыць. Два ляжаць, два стаяць, пяты ходзіць, шосты водзіць (вушакі, ча-

лавек, дзъверы). А хто там ідзе? Хто йдзе, той паклоніца. Ніхто ня ведае, як хто абедае. Багаты дзівіцца, чым худак жывіцца. Дзе араты плача, там жняя скача. Скупы два разы траціць. Свае бяды нікому не кажы, бо добры зълякнецца, а злы пасьміецица. Малое вялікаму завада. Куку пайшло ў руку. Можа надвое варожа. Кучка йдзе народу. Сіненька, маленька ўвесь сьвет адзяе (голка). Зялёнаю шырокаю паласою раскінуўся наабапал рэчкі луг. У моры дзесьці згінулі яны. Мохам чорным абрасло яно. Я змалку там што-дня гуляў. Вясёла йшлі гулянкі нашы.

§ 6. Асноўныя й даданыя часціны сказу.

Часціны сказу дзеляцца на *асноўныя й даданыя*, або паясьняльныя слова.

Асноўных часцін дзьве: *выказынік і дзейнік*; усе іншыя слова ў сказе называюцца даданымі, або паясьняльнымі словамі.

Самай важнай часцінай сказу зъяўляецца *выказынік*, але ёсьць шмат сказаў, якіх трудна было-б зразумець бяз дзейніка. Дзеля гэтага дзейнік лічыцца таксама асноўнай часцінай сказу.

Даданыя часціны адносяцца або да дзейніка, або да выказыніка. Напрыклад, у сказе „Неспакойна зашумела жыта маладое“—*зашумела* будзе выказынік, *жыта*—дзейнік; слова *неспакойна*, *маладое*—даданыя часціны, прычым, слова „*маладое*“ адносіцца да дзейніка, а „*неспакойна*“—да выказыніка.

Даданыя часціны могуць мець свае даданыя, або паясьняльныя слова. Напрыклад, у сказе „Пастушкі злавілі малога зайчыка“ слова „*пастушкі* злавілі“—гэта асноўныя часціны (выказынік і дзейнік); слова „*зайчыка*“—даданая часціна да выказыніка, а слова „*малога*“—паясьняльнае слова да даданае часціны „*зайчыка*“.

Задачка 4-ая. Видзяліць даданыя часціны сказу.

Стары бор панура шуміць. Нудна выглядае надвор'е ў восень. Халодны вецер сьвішча ў полі. Начлежнікі выбралі высокі сухі груд. Цэлы гай старасьвецкіх дубоў раскінуўся па беразе Нёмана. На зямлі ляжаў глыбокі сънег. І нясецца сярод жыта шчэбет іх (птушак) шчасльівы. Шпарка коні ѹмчцаца ў полі. Буйным жыцьцём усё чиста кіпела. Слава далёка за мора ішла. Старое нешта ўсё ўспамінаецца. Некі няведамы жаль уздымаецца. Над старым вялікім садам зъбіралася навальніца. Доўга ў хаце нашыя брацьця рукі злажыўши сядзелі. З песнню зычнай у працы прывычнай будзе спарней. Праца съвятая хай прывітае ўсіх нас хутчэй! Неба дажджліва хмарай абложана. Траўкай ня грае сваёй сенажаць. З гэтymі восені днямі бяскраснымі цяжкія думкі на сэрца ляцяць. Толькі высокія хвоі іглістыя вечна-зялёны свой кажуць убор. Неспакойна зашумела жыта маладое, зранку самага трывожна шэпча зеляное. Каласочки на саломках галоўкай качаюць; каплі роскі на іх лісьці чыстым срэбрам зъзяюць. Чистых хмарак валаконцы сталі у кружочак. Многа страшных здарэнняў успомнілі хлопцы. Акалічны народ гусылі знаю гусыляра. Каня вечнага „піць“ не заводзіць. На гары на крутой, на абвітай ракой, белы хорам стаяў недаступнай съяніой. У нагах у яго расьцілаўся абшар хвоек гонкіх і пахані чорнай. Туманы закрываюць ад вачэй белы съвет. Самічка-ластавачка несла ў гнязьдзечку свае маленкія рабенкія яечкі. Цераз тыдні два з яечак вышлі маленкія голенькія птушачкі з жоўценікімі роцікамі.

§ 7. Дапаўненне.

Кіраваць могуць розныя часціны мовы: 1) дзеясловы (читаю кнігу, пішу ліст); 2) дзеяслоўныя часціны мовы—неазначальная форма, або інфінітый (піць воду, чытаць кнігу); дзеяпрыслой (аручы поле, чытаўши кнігу), дзеяпрыметнікі (патручаны бураксай, пабелена мелам); 3) назоўнікі іменныя (качан капусты, рог вуліцы). 4) назоўнікі лічэбныя лічныя, пачынаючы ад „пяць“, і зборныя, як мы бачылі (§ 3), заўсёды патрабуюць роднага склону (пяць рублёў, сямёра дачок); 5) прыслой (шмат кніг, многа вады).

Кіравацца могуць такія часціны мовы, што могуць зъмяняць сваю форму ў залежнасці ад другіх слоў. Такою часцінай мовы зъяўляецца перш за ўсё *на-зойнік іменны*.

Кіроўнае слова ў сказе, або ўскосны склон назоўніка іменнага ці іншай часціны мовы, што падміняе назоўнік іменны, называецца **дапаўненінем**. Напрыклад: Поле пакрылася зяленівам. Праца намічасціце дае. Сава ня ўродзіць сакала. Жалем съціскаюцца грудзі. Пастух пасе авечкі. Ніва пустымі шуміць каласамі. Ніва ня цешыць жаночых вачэй. Странанаіа ня вернеш. Ляжачая ня б'юць. Убоігаіа кій корміць.

1) Дапаўненіне выражаецца ўскосным склонам назоўнікаў іменных і іншых скланяльных часцін мовы, што могуць быць дзеянікамі. Адгэтуль відаць, што дзеянік ні ў якім ускосным склоне стаяць ня можа, бо ўсе ўскосныя склоны—гэта формы кіроўных слоў—дапаўненіня. Дзеянік мае сваю ды толькі адну форму—*назоўны склон*.

Дапаўненіне падпараўдкована дапаўнільнаму слову способам кіраванья, г. зн., дапаўнільныя слова патрабуюць, каб дапаўненіне стаяла ў пэўным ускосным склоне. Дапаўненіне можа стаяць у кожным склоне, апроч назоўнага й клічнага.

Дапаўненіні могуць кіравацца двумя способамі—з прыназоўнікам і без прыназоўніка. Приназоўнікі—гэта нязменныя слова (*на, пры, за, пад, да, у, к, калі, цераз* і інш.), што прыстаўляюцца к дапаўненіню, каб дакладней выразіць значэніне склону, напрыклад: *сей за стол, сядзелі за столом, кінулі пад стол, стаў прыстале* і т. далей.

2) Ёсьць такія дзеясловы, што канечна патрабуюць пры сабе дапаўненіня: без яго сэнс дзеяслова не дакладна ясны або іншы. Дзеясловы гэтыя называюцца *пераходнымі*, а дапаўненіні пры іх—*простымі*, а ўсе іншыя *ускоснымі*. Такія переходныя дзеясловы

звычайна кіруюць вінавальным склонам без прыназоўніка; гэта форма і зъяўляецца звычайнай для простага дапаўнення.

Возьмем некалькі дзеясловаў з пераходным і непераходным значэннем: а) даю, бяру, насу, традаю, куплю, сяку, ару, кашу, пішу і т. д., б) ляжу, сплю, стаю, бягу, еду, плачу, купаюся, рачачу і т. далей.

Пры першых дзеясловах дапаўненне проста патрэбна, каб дакладней выразіць значэнне дзеяслова (ён пагасіў алонь); на такое дапаўненне нават падае націск, пры другіх-жа дзеясловах нават трудна адразу знайсьці дапаўненне. Сказ „ён съпіць“ становіць зусім закончаную думку, хоць ён можа быць пашыраны рознымі дапаўненнямі (ён съпіць на ложку, пад дубам, у садку, крэпкім сном і т. далей); часам нават у вінавальным склоне: такое дапаўненне стаіць на мяжы з акалічнасцю (съпіць зіму, лета, цэлы дзень).

Пераходныя дзеясловы (першы рад а) патрабуюць для матэрыяльнасці свайго значэння дапаўнення ў адным пэўным склоне, хоць падобна да непераходных (другі рад б) могуць мець пры сабе і іншыя, не харэктэрныя, не канечна патрэбныя дапаўненны і ў іншых склонах. Найчасцей патрэбнае дапаўненне пры дзеясловах пераходнага значэння ставіцца ў вінавальным склоне, а пры адмоўнасці „не“—у родным склоне (лаўлю рыбу, не лаўлю рыбы).

3) Дапаўненне, што стаіць у вінавальным склоне без прыназоўніка ды азначае прадмет, на які пераходзіць дзеяньне пераходнага дзеяслова, называецца простым, а ўсе іншыя называюцца ўскоснымі.

4) Мы бачылі (§ 5, 2), што прыметнікі і дзея-прыметнікі часам абарачаюцца ў назоўнікі йменныя або разумеюцца як назоўнікі йменныя, і тады могуць быць дзейнікамі; значыць, яны могуць быць і дапаўненнямі, г. зн., кіравацца, як і ўсе назоўнікі йменныя, напр.: бачу съялона, пашкадуй малона, ня б'юць ляжачага; іншае дараванае даражэй за купленое.

5) У сказе дапаўненьне можа мець рознае значэнье: яно можа выражаць прыналежнасць аднаго прадмета другому (хата бацькі), месца (хата ў лесе), час (гэта здарылася пад восень), параўнанье (лепшы за брата), прычыну (пасварыліся за ножык-цыганчык), спосаб дзеяньня (сидзем радком), частку прадмета (кусок хлеба) і інш. ды адказваць на розныя пытаньні.

6) Дапаўненьне можа адносіцца або да дзеяслова, або да назоўніка; паводле гэтага дапаўненьні бываюць
а) прыдзеяслоўныя (ару поле, ляжыць на стале,
б) прыназоўныя (рог вуліцы, пяць книг).

Задачка 5-ая. Прыклады перапісаць, дапаўненьні падчыркнуць (дзе трэба—разам з прыназоўнікамі) ды паказаць, якое значэнье мае дапаўненьне ў сказе.

Загарэліся съцены старое варывен'кі. Працаю сілы прыроды к людзям у слугі ідуць. Цяжкія хмары паўзьлі па шэрым небе. Пачарнелы пень старога дуба дзіка глядзеў у высь. Кожны начлежнік вёз з дому па палену дроў. За лугам выступала чорным вобрысам палоска яловага лесу. Далёкая цёмная палоска лесу абвязалася наміткаю сіняватае смагі, як маладзіца хусткаю. Вечер інакшы ім дзьме ў галаве. Я памятаю зімы прыход у нашым краі. Адкрыты новыя пуціны ў круг забаў яго дзяціных. Усёй душою хачу злучыцца я з табою, у тваіх лясох пазычыць сілу, у тваёй зямлі сайсьці ў магілу. Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка Костуся займае, якая іх звязала сіла, і чым яна так хлопцу міла. Улетку мы ходзім браць воду з крыніцы. Перад адлётам птушкі пачынаюць трывожыцца. Скупому цяжка плаціць даўгі. Нашая хата стаіць на ўзгорку. Мяккі снег лятае пухам. Край неба блішчаў широкаю чырвонаю стужкай. Пахілага дзерава вечерня ломіць. Вожыкі робяць сабе гнезды з лісьцяў. Кажаны ня робяць сабе гнездаў на зіму. Свая сіла кожнаму міла. Павіннай галавы і меч ня йме. Чужая старана тую арана, сълёзкамі засявана. Съляпому вочы завязаны. Пад ляжачы камень і вада не бяжыць. Нябітаму няма чаго плакаць. Напужаная варона і вераб'я бацца. Вера ў пазыкі пайшла. За баліваньнем ходзіць галадаваньне.

Цярпеньнем і працай горы пераносяць. Таткава хата ўсім багата. Па ласым кусе я й вады нап'юся. Ад чужога шалу баліць галава.

§ 8. Азначэнне.

Апрача дапаўненіняў, г. зн., слоў кіроўных, ёсьць такія даданыя слова ў сказе, залежнасьць каторых выражаецца ў дапасаванні да другога слова ў родзе, ліку й склоне. Такія дапасованыя слова называюцца азначэннем, бо азначаюць якую-небудзь прымету прадмета. Напрыклад: Насталі туманныя дні. Сад пакрыўся жоўтым лістам. Лісьце зжайцелае з дрэў асыпаеца.

1) Самае звычайнае азначэнне—гэта прыметнік назоўны (якасны й адносны). (Пакарочалі цёплыя летнія дзянькі;) а потым, азначэннем можа быць прыметнік лічэбны (Выпаў першы сънег), прыметнік займенны (*Мae* лапці лазовыя пераносяць твае боты казловыя) і дзеяпрыметнік (*Набытая* працай капейка пераважыць лёгкі заработка), бо ўсе яны могуць зъмяніцца ў родзе, ліку й склоне.

2) Такім парадкам, даданыя, граматычна залежныя часціны сказу падпара́дкованы другім: 1) у форме *кіраваннія*, калі склон аднаго слова (таго, што кіруеца) залежыць ад склону другога слова (таго, што кіруе); 2) у форме *дапасаваннія*, калі адно слова прымае род, лік і склон другога слова.

3) Каб слова магло дапасавацца ў якой небудзь форме, трэба, каб яно магло зъмяніцца ў гэтай форме. Значыць, дзеясловы цяперашняга й будучага часу могуць дапасавацца ў асобе ліку; дзеясловы прошлага часу—у ліку й родзе, а прыметнікі й дзеяпрыметнікі—таксама ў ліку й родзе, а пры поўнай форме (з нескарочанымі канчаткамі) і ў склоне.

Зъмена ў родзе, а, значыць, і дапасаванне ў родзе—гэта ўласцівасць прыметнікаў. Дзеяпрыметнікі зъмяніюцца ў родзе, бо яны маюць усе ўласцівасці

прыметнікаў (апроч таго, яны маюць яшчэ адну ўласцівасць—якую?). Дзеясловы прошлага часу зъмяняюцца ў родах, бо ў праславянскай мове яны былі прыметнікамі ды толькі потым абярнуліся ў дзеясловы. Напрыклад, у праславянскай мове сказалі-б: „он есть взял“, „она есть взяла“, „оно есть взяло“, дзе слова „есть“ было выказынікам, як дзеяслоў у васабовай форме, а „взял“, „взяла“, „взяло“—як-бы азначэннем да дзейніка, г. зн., сустаўною часткаю гэтага выказыніка (бач. § 10, 2), як „ён (ёсьць) добры“. Памяць аб тым, што сучасныя дзеясловы прошлага часу былі прыметнікамі, мы знаходзім у такіх прыметніках, як *інілы, вялы, рослы, прошли, прышлы, бывалы, ляжалы, пасівелы, спаражнелы, пафыжэлы, нядбалы, пажылы і шмат іншых*.

Такім парадкам, зъмяняюцца ў родзе і дапасавацца ў родзе могуць: 1) прыметнікі, 2) дзеяпрыметнікі і 3) дзеясловы ў прошлым часе.

4) Дзеясловы ў прошлым часе бываюць у сказе выказынікамі ды дапасуюцца з дзейнікамі. Прыметнікі й дзеяпрыметнікі заўсёды адносяцца да назоўнікаў і дапасуюцца з імі ў родзе і ў іншых формах (у ліку і склоне), напр.: „Заднє кала было з паломанымі съпіцамі“. Вось такія дапасованыя прыметнікі й дзеяпрыметнікі называюцца ў сказе азначэннямі.

5) Значыць, у сказе дапасуюцца: 1) выказынікі з дзейнікамі, 2) азначэнні з тымі назоўнікамі, да якіх адносяцца.

Аб тым, як дапасуюцца назоўнікі іменныя (разумеецца, у тых формах, у якіх яны могуць зъмяняцца—у якіх?), будзе гаварыцца ніжэй (бач. § 13).

6) Пры некалькіх азначальных словах азначэнне ставіцца або ў множным ліку, або дапасуецца з бліжэйшим азначальным словам.

Задачка 6-ая. Сыпісаць ды азначэнныі падчыркнуць; 2) выпісаць усе дапасованыя слова такім парадкам: падзяліць старонку шытка папалам; спачатку выпісаць усе вы-

казынікі на левым баку, а на правым—усе дзейнікі (проці кожнага выказыніка той дзейнік, з якім ён дапасованы); потым налева выпісаць усе азначэнныі, а направа—назоўнікі, да якіх яны дапасованы, таксама адно проці другога.

НА ВАЛЬНІЦА.

Над вялікім, даўно пакінутым і заглохлым садам зъбіралася навальніца. Цяжкія хмары паўзылі па шэрым небе ды падыходзілі бліжэй да сонца, каб загасіць яго. Чорныя цені, што палеглі на зямлю ад хмар, наводзілі на ўсё жывое страх.

Спалохаўся й задрыжаў стary сад, бо прачуваў, што можа стацца, калі навальніца пачне крышыць худзенькія дрэўцы, між каторымі толькі стary дуб стаяў съмела й адважна, весела паглядаючы ў очы цёмным хмарам.

Што значыць яму навальніца? Ці раз здаралася, што віхры парываліся скліць яго да зямлі, але дарма: ён мала зважаў на гэта ды толькі съмяяўся з непагоды.

Дый чаго-ж яму баяцца, калі ён крэпка ўмацаваў у зямлі сваё карэніне, а над зямлёю высока трymаў векавую зялёную карону.

Хмары, як няпрытомныя, паўзылі ўсё бліжэй да сонца; халодны вецер гнаў з дарог пыл ды, скруціўши ў слуп, растрасаў яго з боку ў бок. Брызнуў густы дождж, і стрэліў пярун.

Задрыжаў дуб, але выпрастаў свае широкія грудзі ды прыгатаваўся сустрэць націск, як колісъ бывала. Тымчасам хмары ўжо падпаўзылі на сонца, загасілі яго ды сунуліся ў цемнаце далей. Задрыжалі тоненъкія дрэўцы, прыляглі да зямлі ды чакалі съмерці. Дрыжаў і дуб, і пад дзікім націскам ветру пачала хіліцца яго зялёная карона.

—Глядзі, суседка!—шаптаў арэшнік, прытуліўшыся да сасны—глядзі: цяжка й дубу прышлося.

Але не дакончыў арэшнік, і не дачула яго сасна: ударыла маланка, задыміўся ды зваліўся апалены дуб і бяз ліку пахаваў пад сабою маленькіх дрэўцаў.

Навальніца, як цёмная вялізная птушка, паляцела далей.
Дождж сьціхаў, і дзе-ні-дзе з-за хмар стала паказвацца яснае
неба.

Шмат палягчэла тым дрэўцам, што засталіся ў старане.
Прауда, па прывычцы яны яшчэ пудліва паглядалі на дуб, што
распластаны ляжаў у садзе, але ніхто цяпер ня гінуў ад вечнае
засені, і ўсім стала прасторна.

Пачарнелы пень старога дуба дзіка глядзеў у въсь ды ад-
значаў месца, дзе жыла векавая сіла.

§ 9. Акалічнасць.

У сказе бываюць такія даданыя часціны, што
ня могуць ні кіравацца, ні дапасавацца, бо яны вы-
ражаютца нязменнымі часцінамі мовы—прыслоўямі
й дзеяпрыслоўямі.

Даданыя часціны ў сказе (паясьняльныя слова),
што выражаны прыслоўямі й дзеяпрыслоўямі і, зна-
чыць, ня звязаныя з іншымі часцінамі сказу ні кі-
раваньнем (як дапаўненьне), ні дапасаваньнем (як
азначэнье), называюцца *акалічнасцямі*. Напрыклад:
Глуха вербы шэпчуць. Стаяў калісь тут бор стary.
І бачу лес я каля хаты, дзе колісъ весела дзяўчаты
съпявалі песні дружным хорам, з работ ідуны позна-
борам. Пытаючы дапытаешся.

1) Большасць прыслоўяў — гэта акасцяняелыя
формы зменных часцін мовы: а) назоўнікаў іменных
(добра, борзыда, дома, летась), часам з прыназоўнікам
або з іншым словам (назад, адразу, сёньня—сяло дня,
зайтра), б) прыметнікаў (цёпла, блізка, хоства—цип-
лей, бліжэй, харашиэй), в) дзеясловаў (наўмысьля, зá-
гадзя, дзякую), аб чым дакладней гаворыць морфолё-
гія. Некалі прыслоўі дапасаваліся й кіраваліся, і тады
яны былі азначэннямі ці дапаўненнямі (бач. § 33, а);
цяпер яны застылі ў тэй ці іншай форме, не да-

пасуюцца й ня кіруюцца, хоць і паясьняюць тое слова, з якім некалі былі звязаны кіраваньнем або дапасаваньнем.

Таксама ўсе нашы прыслоўі цяперашняга часу (*ідучы, ітуаючы*) і прошлага часу (*ішоўши, ітуаўши*) былі некалі формамі дзеяпрыметнікаў (бач. § 33, 6).

2) Сучасная мова мае шмат такіх зваротаў з назоўнікамі іменнымі, якія гатовы абярнуцца ў прыслоўі, напрыкл.: „перапалохацца на съмерць; пайсьці да дому, да хаты, на-нач, на-зіму, за-лаб, воб-зямлю і іншыя (бач. § 3, 5). У такіх выпадках трудна бывае пазнаць, што гэта—дапаўненне, ці акалічнасць, г. зн., прыслоўе ці ўскосны склон назоўніка іменнага. Дзеля нявыразнасці такіх формаў у мове, спрэчныя выпадкі лепш адносіць да прыслоўяў-акалічнасцяў. Такія спрэчныя формы звычайна ня маюць таго матэрыяльнага зъместу, якое перадае слова само па сабе, напр.: „перапалохацца на съмерць—убраньне на съмерць; вярнуцца да хаты—плот аж да хаты і т. д.”.

3) Усе формы пароўнальнай ступені (*святлей, ляпей, прыпажэй, лепі, іорш*) становяць прыслоўі і ў сказе служаць акалічнасцямі.

4) Акалічнасці могуць адносіцца: а) да дзеяслова (*ехалі скора, заснуў чытаючы*); б) да прыметніка й дзеяпрыметніка (*вельмі малады, хораша зроблена, моцна прывязаны*); в) да іншых прыслоўяў і дзеяпрыслоўяў (*вельмі доўга, доўга гуляючы*) і г) часам, але вельмі рэдка, да назоўнікаў іменных (*білет туды і назад*).

5) Акалічнасці, выражаныя дзеяпрыслоўем, могуць мець пры сабе іншыя даданыя часціны сказу; тады яны вызначаюцца пэўнай незалежнасцю, як-бы адрываюцца ад сказу і на пісьме аддзяляюцца коскамі, а ў размове—паўзамі. Напрыклад: „Воду іатуючы, усё вада будзе“. „Ехайши бачком, ні з кім не зачэпішся“. „Паволі едучы, далей будзеш“.

Задачка 8-ая. Сыпіаць, ака лічнасьці падчыркнуць ды па-стараца аб'языніць іх паходжэнъне ад зъменных часцін мовы.

І туз часам воду возіць. На магіле адзінока каліна расла. Шмат у нашым жыцьці ёсьць дарог, а вядуць яны ўсе да магілы. Скора, скора дуне холад, сънег пасыпле з сініх хмар, зноў мароз надыдзе люты, і клубком паваліць пар. Бор ста-ры завые нудна, зашуміць кругом лаза; пад іх шум ня раз на сэрца капне горкая съляза. (Я. Кол.). Ужо й халодная восень прышла. Сонейка рэдка паказваецца з-за хмар. Не падымеца яно высака над зямлёю, позна ўзыдзе, ня высака падымеца ды зноў схаваецца. Усё пакінула нас разам з холадам, толькі высока над зямлёю чуваць маркотны крык жураўлёў. Борзда ляцяць яны з поўначи на поўдзень і сваім крыкам быццам шлюць нам сваё разьвітаньне. Лес агаліўся, парадзеў і стаіць сіратою, толькі жыта маладое расьце й руніцца, дый яго скора замарозіць мароз (Т. Гушча). Хмель пружынамі абвіваў высокія тычынкі. Усылед думкам неспакойна вецер падпывае. Усе пералётныя птушкі пакідаюць нас на зіму. Сыплюцца кроплі ча-ста й дробна, ціха па стрэсе бубняць. Вецер дажджлівы па-нура съплювае, жаласна съвішча праз плот. Страхі найчасьцей здараюцца ўночы. Многа страшных здарэніяў успомнілі хлопцы. У канцы зайшла гутарка пра страхі. У канцы грэблі шумяць вербы. Навокала сядзелі пастушкі, а пасярэдзіне гарэў агонь. Чистых хмарак валаконцы сталі у кружочак. Салавей пяе прыплюваючы, а я, млада, плачу прылягаючы. Па балоце чайка ходзячы рагоча. Сядзеўши нічога ня высядзіш. Паволі едучы! далей будзеш. Ня шукаючы ня знайдзеш. Воўк ня вы-біраючы душыць авечкі. Быўши ў вадзе, стаў сух. Не пераско-чӯшы не кажы гуп. Пагнаўши за двума зайцамі, ніводнага ня зловіш. Ня згубіўши нечага шукаць. Верацица, з рук упаўши, грукне. Пад дуб рохкаючы падбегла лапавухая съвінь-ня ды стала рыць карэнъне. У хворага пытаюць, а здароваму ня пытаўши даюць.

§ 10. Формы выказыніка.

Мы ўжо ведаем, што *выказынік* — гэта асабовы дзеяслоў; *дзейнік* — назоўны склон назоўніка йменнага; *дапаўненъне* — ускосны склон назоўніка йменнага; *азна-чэнъе* — прыметнік, дапасованы з назоўнікам у родзе,

ліку й склоне; акаличнасьць—прыслоёве або дзеяпрыслоёве. Такі склад самага звычайнага простага сказу.

Гэта трэба цвёрда памятаць і ведаць, каб разабраца ў формах больш складанага простага сказу.

Чалавечая думка, пытлівасць нашага разуму расьце й шырыцца, а, значыць, і спосабы выражэнья гэтай пытлівасці ўскладняюцца, становяцца ня так простымі. І такім парадкам дзейнікам (прадметам нашага мысьленъня) можа быць усё, чым зацікавіцца пытлівасць нашага разуму, а таксама выказынікам можа быць усё, што мы ведам ці хочам даведацца а прадмеце нашага мысьленъня. Значыць, якая-б часьціца мовы ні заступіла месца назоўніка йменнага ў назоўным склоне, яна тым самым абернецца ў дзейніка, бо дзьве велічыні, роўныя паасобку з трэцяй, роўныя паміж сабою. Тоё самае можа быць і з выказынікам, і з іншай даданай часьцінай сказу. Што да выказыніка, дык ён можа быць *просты, сустайны й падвойны*.

1. Просты выказынік. Выказынік, выражаны адным дзеясловам у васабовай форме або такою часьцінай мовы, што падмяняе асабовы дзеяслой, называецца *простым*, напр.: Конік сълепаваты *трасе* галавою. *Насталі* туманныя дні. Дык яны *бабух* у воду.

a) Бываюць выпадкі, калі просты выказынік выражаецца неазначальнай формай (інфінітывам), напр.: Блізка *відаць*, да далёка *дыбаць*. Нашто козамі сена *травіць*?

b) Асабовая форма простага выказыніка можа быць *складанаю*. Гэта тая форма простага выказыніка, што складаецца з дапаможнага дзеяслова „быць“ у васабовай форме будучага часу і неазначальнай формы другога дзеяслова (*будучыны складаны час: буду чытаць, будзе вучыцца*), або тая, што складаецца з дапаможнага дзеяслова „стай“ (прошлы час) і неаз-

начальнай формы другога дзеяслова (прошлы складаны час: *стали чытаць, стаў іаварыць*).

в) Сюды трэба аднесці і формы простага выказыніка з словам „бывала“, якое ў злучэныні з другім асабовым дзеясловам становіць таксама складаную форму простага выказыніка, напр.: *Зъбяруцца бывала, і люлькі закураць*. *Сядзе бывала ды плача. Бывала выдзе ў поле ды ходзіць па межах.*

2. Сустаўны выказынік. Бывае так, што форма простага выказыніка ня можа выказаць таго, што прыпісваецца дзейніку. У такіх разох да асабовага дзеяслова дадаецца іншая часціна мовы, і такім парадкам вытвараюцца выказынікі—*сустаўны й падвойны*.

Выказынік, выражаны асабовай формай дзеяслова ў злучэныні з скланяльным словам у назоўным склоне, называецца *сустаўным*. Напрыклад: Чужая сіла—*асіна*. У маркоце дзень здаецца *влікі*. Ноч была зорная. Ён быў *купец*.

а) Значыць, у сустаўным выказыніку асабовы дзеяслой можа мець пры себе скланяльнае слова ў назоўным склоне. Гэта—*другі* назоўны склон у сказе (*першы* назоўны склон—дзейнік).

б) У сустаўным выказыніку дзеяслой ня мае поўнага значэння, ды называецца *сувязьзю*. Найчасцей сувязьзю служыць дзеяслой „быць“ у форме цяперашняга й прошлага часу, але часам ужываюцца і іншыя дзеясловы.

Сувязь „быць“ у цяперашнім часе (*ёсьць*) звычайна прапускаецца. На пісьме гэты пропуск азначаецца працяжнікам (калі другая частка выражана назоўнікам іменным), а ў мове—перапынкам (паўзай) бяз зьмены інтонацыі ў голасе. Напрыклад: *Лініе мурдаваньне—дурдаваньне. Курыца—птушка*.

Хоць сувязь „ёсьць“ найчасьцей прапускаецца, але гэта ня значыць, што яна зынікае; зынікае толькі яе гукавая форма, г. зн., яна не называецца, а мысліцца, як выражэнне ў сучаснай мове цяперашняга часу, бо сувязь „быў“ азначае прошлы час, а „буду“—будучы час.

в) Другая частка (не дзеяслоўная) можа быць выражана парайнальной ступеню прыметніка якаснага (Старожалепей варожы) і нават прыслоўем: (Раса даюй, і я дамоў). Гістарычна гэта не супярэчыць выстаўленаму правілу, што недзеяслоўная частка сустаўнога выказыніка павінна быць слова скланяльнае, бо парайнальная ступень прыметніка якаснага і тыя прыслоўі, што бываюць часткай сустаўнога выказыніка, даўней скланяліся.

г) Сюды належыць і слова „трэба“. Даўней „трэба“ было назоўнікам іменным жаноч. роду, і толькі цяпер страціла сваё даўнейшае значэнне ды абярнулася ў нязменнае слова; яно стала нібы прыслоўем. Значыць, яно па праву можа стаяць на месцы другой, скланяльной часткі сустаўнога выказыніка. Напрыклад: „Мне ня трэба (ня ёсьць трэба) твае гроши“. Даволі часта слова „трэба“ ўжываецца ў скарочанай форме—„трэ“, напр.: „Мне трэ зьбірацца ў дарогу“.

д) Вельмі часта другі назоўны склон падмяняеца творна-прыладным склонам, і тады сустаўны выказынік абарачаецца ў прости з дапаўненьнем у творна-прыладным склоне; гэтае дапаўненьне розніцца ад звычайных дапаўненьняў тым, што яно цесна звязана з выказынікам (предыкатам), і яго можна назваць дапаўненьнем „выказальнім“ (предыкатыўным). Напрыклад: Ён быў каваль—Ён быў кавалём. Яна яму прыходзіцца цёткаю.

У такіх разох, калі другі назоўны склон, выражаны назоўнікам іменным, падмяняеца творна-прылад-

ным прэдыкатыўным ды прыме такі зварот, што азначае зъмену ў стане прадмета, то ў беларускай мове такі творна-прэдыкатыўны ня ўжываецца, а ставіцца "родны прэдыкатыўны з прыназоўнікам „за". Напрыклад, замест „Ён быў кавалём", „Ён быў настаўнікам", трэба сказаць: „Ён быў за кавалем", „Ён быў за настаўніка". „Ня ўмее ні чытаць, ні пісаць, а ягс за кафаля абіраюць" (замест—кафалём).

3. Падвойны выказынік. Выказынік, выражаны асабовай формай дзеяслова, пры каторай стаіць не-азначальная форма (інфінітыў) другога дзеяслова, называецца *падвойным выказыніком*. Напрыклад: У восень уся прырода *пачынае заміраць*. Маці *ніткі села віць*. Дзеці *наклаліся спаць*. Перад адлётам у вырай *птушкі пачынаюць трывожыцца*.

а) Падвойны выказынік, як і сустаўны, зъяўляецца ў мове ў тых разох, калі адзін асабовы дзеяслой ня можа выразіць таго, што мы хочам сказаць аб дзеяніку. У сустаўным выказыніку гэта выражаецца скланяльным словам і нават нязменным словам („Мне твая плата *ня трэбі*" або „Здароўе *лепей за багацьце*"). Але часта й гэтага не выстарчае; тады да асабовага дзеяслова дадаецца яшчэ неазначальная форма (інфінітыў) другога дзеяслова, і вытвараецца *падвойны выказынік*: „Чалавек *прымусіў працаца* на сваю карысьць жывёлу".

б) Часам першая частка падвойнага выказыніка зъяўляецца сустаўным выказынікам. Гэта бывае ў тых разох, калі скланяльным словам такога сустаўнога выказыніка бываюць такія слова: 1) назоўнікі іменныя — „ахвотнік", „майстар" і інш. (*Ахвотнік* рэпкай *пажывіцца*); г) прыметнікі — „рад", „павінен", „гатоў", „ахвоч" (*Рада* ўстасі да свайго дзіцяці; *павінен* *вучыцца*, *гатоў* *памагчы*).

в) Неазначальная форма (інфінітыў) заўсёды ставіцца пры загадным ладзе „давай" (давай ці давайце *гуляць*)

у жмуркі!) і пры выклічніку „ну”, калі ён падмяняе асабовую форму дзеяслова: „І ну з ім тузаци”.

Увага. Неазначальная форма (інфінітыв) у сказе. Неазначальная форма дзеяслова—*чытаць, пісаць, касіць, маць, сячы, плысьці, ісьці* і інш.— некалі былі дзеяслоўнымі назоўнікамі; яны значылі тое самае, што значаць цяперашнія дзеяслоўныя назоўнікі—*хашеньне, цярпенне, мудраванье, пытанье, здарэнне, галадаванье* і інш. Інфінітывы, як і ўсе назоўнікі, скланяліся; як усе назоўнікі іменныя, яны былі ў сказе або дзейнікам, або дапаўненьнем, у залежнасці ад склону. З часам інфінітывы страйлі здольнасць скланяцца ды перасталі мысліцца, як назоўнікі (параўнуй, напрыклад, сучаснае слова „трэба“). Яны сталі ўжо мысліцца, як дзеясловы, якбы абярнуліся ў дзеясловы, ды набылі вельмі важную ўласцівасць дзеяслова—здольнасць *выказваць*, г. зн., быць выказынікамі.

а) Звычайна інфінітывы *выказваюць* у злучэныні з асабовым дзеясловам, вытвараючы падвойны выказынік (*хачу есьці*), але часам інфінітыв можа быць выказынікам адзін, без дзеяслова ў асабовай форме (*яму ня чэрпіцца*). Такі інфінітыв выказынік дапасавацца з дзейнікам ня можа, бо інфінітыв нязменная часціца мовы. Звычайна ў сказах з выказынікамі інфінітывам дзейніка зусім ня бывае.

б) Часта інфінітывы стаіць у сказе на тым месцы, дзе мы хацелі-б бачыць дзейнік або дапаўненьне. У такіх сказах інфінітывы стаіць у сваім даўнейшым значэнні, калі яны былі яшчэ назоўнікамі. Напрыклад, у сказе „Займаўся ён *ткаць* рашоты“ або „Меў ахвоту *вучыцца*“ мы знаходзім слова „ткаць“ і „вучыцца“ на тым месцы, дзе павінна было стаіць дапаўненьне; даўней гэта й было дапаўненьне—ускосны склон назоўніка, цяперашніга інфінітыва.

в) У сказе „*Працаваць* кожнаму трэба“ інфінітыв „працаваць“ стаіць на месцы дзейніка; даўней тут і быў дзейнік, г. зн., назоўны склон назоўніка, цяперашніга інфінітыва „працаваць“. Сапраўды-ж, такі інфінітыв—гэта выказынік безасабовага сказу, а ўесь безасабовы сказ мысліцца ўжо, як дзейнік. Напрыклад, у фразе „Век эжыць—ня мех сышыц“ слова „век эжыць“ самі па сабе становяцца сказ, але зьяўляюча дзейнікам у вадносінах да слоў „ня мех сышыц“, якія становяцца выказынікі.

г) Інфінітывы часта ставіца пры назоўніках, прыметніках і дзеяпрыметніках, становячы сабою як-бы дапаўненьне, напр.: *здольнасць разважаць, здарэнне пааварыць, здольны рысаваць, лайстар штукаваць* і т. далей. Ад сапраўдных дапаўненняў гэтыя інфінітывы розніца тым, што яны, як дзеясловы, не скланяюцца і ня кіруюцца і, такім парадкам, ня маюць асноўнае прыметы, якая адрознівае дапаўненьне ад іншых часцін сказу. У такіх злучэнынях інфінітыв зьяўляецца скарочаным, або съцінутым у вадным слове сказам, прылучаным да назоўніка, прыметніка ці дзеяпрыметніка для паясьнення іх значэння ў сказе.

д) Здарающца сказы з съцінутымі ў адзін інфінітыву некалькімі паасобнымі сказамі, напр.: „Наварэце *есьці* гасьцей *частаваць!*“ Гэты сказ можна разглядаць, як зложаны з двух асабовых сказаў: 1) „наварэце *есьці*“, 2) „гасьцей *частаваць*“; апошні сказ безасабовы з інфінітывам „частаваць“.

Задачка 9-ая. Выпісаць спачатку сказы з простым выказынікам, потым з сустаўным і падвойным. Знайсьці ды выпісаць сказы з прэдыкатыўным дапаўненнем у прыладнавторным склоне і сказы з складаным выказынікам.

Пахне павабна трава над ракою. Тут будзе пабудована школа. Набытая працай капейка пераважыць лёгкі заработка. Ноч была зорная. Месца было вельмі сухое. Ня разам Вільня збудавана. Абяцаная шапка на вуши ня лезе. Атаўка—сену прыбаўка, да ня ўмеў скасіць Саўка. Шчырая праца—мазалёвая. Усё поле было пакрыта копамі й народам. Дзень быў ціхі. Лебедзі лёгка робяцца ручнымі. Асіна бывае прыгожая ў восень. Галоднаму і пушнінка—малінка. Дзяўчынка стала ўжо вялікая. Час быў позні. Чужая хата горай (за) ката. Старожа лепей варожы. Слова—вецер, а пісьмо—грунт. Упартая каза—воўку карысьць. Рад любавацца я кветкай убогай. Спадзяваўся свой прыдбаць куточак. Слабаму жывату і вада завада. Прымусная работа самая цяжкая. Лішняя нітка—палатну завада. Зелена—молада. Съляпому вочы завязаны. Жаль увагі ня мае. Вера ў пазыкі пайшла. Пачынаюць ляцець птушкі ў вырай. Жартаваць з залезам не казала лісіца. Калі хто бывала ня стрымаецца ды засьмяеца, дык лісянты кулём кідаліся ў куток. На камінку корч палае. Каля печы дзед сядзіць. Бацька лапці выплятае. Маці ніткі села віць. Сынег паволі пачаў таяць. Працаваць вучыся зрана, у маладыя годы. Падарожныя прышлі ў вёску начаваць. Пачарнеў на полі сынег. Рад-бы я ня думаць аб сваёй нядолі. Шанавацца кожнаму трэба. Улетку перастаюць хадзіць у школу. Улетку перастаюць хадзіць вучыцца. Каля берагу была палонка браць воду. Валы пайшли піць воду. Скупому цяжка плаціць даўгі. Санажаць ужо скосана. Прайшла вясёлая пара лета. Збожжа з палёў ужо сабрана. Падарожны лёг сапачыць. Ціхае поле залаціцца съпелым збожжам. У полі работа скончана. Трэба прыматаца за малацьбу. Съветлая галоўка мысльямі занята. Не ўдалося забіць лося. Свая сіла кожнаму міла. Загадка была хітра зложана. Сядзе бывала на прызьбе ды грае. Добрае чуваць далёка, а благое яшчэ далей. Маленькі сабачка да веку шчаня. Зімняя ночка—бацьку сарочка. Збожжа пажатае з нівак пазвожана. Неба дажджоваю хмарай абложана. Сёмка служыў сторажам на чугунцы. За гарою ёсьць даліна. Перастала грэць яснае сонейка. Чорныя думы мне спаць не даюць.

Усе ласы на чужия прыпасы. Шмат у нашым жыцьці ёсьць да-
рог. Многа было клопату. У возеры вадзілася гібелъ усялякае
рыбы. Сусед стаў багаты. Вялікае возера называецца морам.
Хлопец стаў разумны. Адна рада добра, а дзъве лепш. Арол—
найдужэйшая птушка. Хто дужэйши, той пружэйши. У чужое
шчасце ня мухай упасьці. На жывой касьці мяса мусіць аб-
расьці.

§ 11. Сказы бяз дзейніка.

Сказы бываюць бяз дзейніка. Дзейніка ня бывае:

1) Калі выказынік стаіць у форме загаднага ладу,
пры каторай дзейнік у першай асобе множнага ліку
(мы) ніколі ня ставіцца (*Хадзем на работу!*), у другой
асобе абодвух лікаў ставіцца вельмі рэдка, напр.:
Глянь! Гляньце!—рэдка калі скажуць: *Ты глянь! Гляньце вы!*

2) Дзейнік вельмі часта прапускаецца, калі ім мог
быць асабовы займеннік або якое-небудзь слова з
суседняга сказу: *Хочаш есьці? Добра, зараз прыиду.*

3) Дзеля таго, што дзейнікамі бываюць *назоўнікі*
іменныя, то дзейніка ня бывае ў тых разох, калі ён
невядомы або кожнаму вядомы, і яго няма патрэбы
называць: без яго лепш выдаецца выказынік. У такіх
сказах выказынік звычайна выражаетца 3-яй асобай
множн. ліку, 2-ой асобай адзіночн. ліку і подчас 3-яй
асобай адзіночн. ліку. Напрыклад: *нас абакралі, ірэчку*
сталачылі авечкамі, жыта здратавалі коньмі (невядома
хто); *у календары піша*, што будзе дождж (таксама не-
вядома, хто піша); далей паложыши—бліжай возьмеш;
мякка съцеле, да мулка спаць; *i б'юць, i плакаць* не даюць
(усё роўна—хто); *нам прыслалі другою настаўніка*; *аддай*
мяне, мамачка, дзе ня сварача (вядома—хто).

1. **Неазначальна-асабовы сказ.** Такія сказы, дзе
нельга назваць таго слова, якое магло-б быць дзей-
нікам, але дзе выказынік—асабовы дзеяслоў, можна
назваць *неазначальна-асабовымі* (неазначальна-суб'ектыўнымі)
сказамі. У такіх сказах дзейніка няма і не
магло-б быць. Сюды, да неазначальна-асабовых ска-
зай, належыць пераважная большасць народных пры-

казак. Напрыклад: Як пасъцелеш, так і высьпішся. Як просяць—і жніць, і косяць. Што стфэў, то зьеў. Чужым розумам век не перажывеш.

2. Безасабовы сказ. Ня бывае і ня можа быць дзейніка ў тых сказах, дзе выказынік—безасабовы дзеялоў. Да безасабовых дзеясловавай належаць такія слова: съвітае, днее, сутунее, съпіца, ляжыца, дрэмлеца, няможаца, хочаца, нездаровіца, баліць, съярбіць і іншыя.

Гэтыя дзеясловы не спрагаюцца, г. зн., не зъмняюцца ў асобах і ліках, а ў прошлым часе—у родах, як звычайныя дзеясловы. Нельга, напрыклад, сказаць: я съвітаю, ты съвітаеш, мы съвітаем, або—мы сутунеем, вы сутунеете, яны сутунеюць, сутунелі.

Такія дзеясловы вытвараюць безасабовыя (бессуб'ектыўныя) сказы. Яны й па сэнсу не дапускаюць пры сабе дзейніка. Сказаць, напрыклад, „ён дрэмлеца“—бяссэнсіца. Калі-ж трэба паставіць такі дзеялоў у прошлым часе і, значыць, канечна ў якім-небудзь родзе, то бярэцца форма ніякага роду: зъмерклася, сутунела, замарозіла і т. далей.

а) Часам і асабовыя дзеясловы (тыя, што маюць формы ўсіх асоб) ужываюцца ў значэнні безасабовых, г. зн., не дапускаюць пры сабе ў такім сказе дзейніка (асобы, суб'екта). Напрыклад: „Траву спаліла сонцам“. „Асмаліла пяруном“. „Гальлё паламала бураю“. Адказаць на пытаньне, што спаліла траву або што паламала гальлё“ тут нельга. У такіх сказах няма і ня можа быць такога слова, каб да яго можна было-б дапасаваць выказынік.

б) Звычайна дзейніка ня бывае пры выказыніку-інфінітыве, напр.: *Ні зиубіць з ім, ні знайсьці.*

Значыць, безасабовым сказам называецца такі сказ, што не дапускае іраматычнага пытаньня: хто? што?

Задачка 10-ая. Знайсьці ды выпісаць спачатку сказы асабовыя, а потым—безасабовыя. Знайсьці ў асабовых сказах незначальная-асабовыя сказы.

За чужое лычка плаціца рамушком. Стaiць хвоя на кургане з чорным буславым гнядзом. Люблю туман у познню восень.

Памалу далей станеш. Нешта зывініць у небе тоненькім срэбным звонікам. За дурною галавою нагам няма пакою. Белым інеем пакрыты на гасьцінцы беразьняк. Ужо съцямнела. На прошанага госьця многа трэба. Наварэце есьці гасьцей частаваць. Лістам съцелецца. Ня хочацца, дык і няможацца. Ад чужога шалу ў галаве круціцца. Роўны з роўнага цешыцца. Хлебам ня б'юцца. У голад і нісчымнае смачна есца. За мухай не зганяешся з абухам. З роспачы і ў агонь кінешся. Перад невадам рыбы ня ловяць. З незабітага ліса шубы ня шуюць. Загляне сонца і ў наша аконца. Прышло махам і пойдзе прахам. Работа і корміць, і поіць. Прыткая вада берагі падмывае. Рота нікому не завяжаш. Нуда бядзе не паможа. Рука руку мые. Ня трацьце марна часу! Даставайце з вышак сані—гайда съцежкі пра-кладаць! Зачыняйце шчыльна хату! На хаценьне ёсьць цярпеньне. Пад ляжачы камень вада не цячэ. Нябітаму няма чаго плакаць. Дарованаму каню ў зубы не глядзяць. Прамытае вады ня бывае. Само нішто ня прыходзіць у рукі. Смала к дубу ня прыстане. Бураю паламала сад. Гарох паела мошкамі. Сядзела там нашага брата многа. Ішло хлопцаў дваццаць пяць. Народам, як макам, увесь двор заліло. Мне было маркотна. Ішло некалькі чалавек. Каля грэблі стаяла некалькі чалавек. Даль паўнютка ціхай смуты. Змучана дзяяўчына мацярынскім горам. Дзень сягоныня будны. Кучка йдзе народу. За гарамі горы хмарамі павіты. Сонца шчыра разылівала блеск гарачы і цяпло. У месяцы звычайна бывае трыццаць дзён. Было ў бацькі тры сыны. Тры вярбіны стаяць над вадою. Ад лесу пачыналіся сялянскія палеткі. Наш сусед добры дудар. Не рабі нікому крыўды. Устаў я нешта дужа рана. Захацелася хлопчыку пастрашыць гаспадароў. Засыпала сънегам замёрзлу рэчку. Хавай хлеб на яду, а капейку на бяду. Падышло яшчэ трох гаспадароў. За мною яшчэ са трох гаспадароў увайшло ад дажджу схавацца (Яд. Ш.).

§ 12. Зыліты сказ.

Часьціны сказу аднаго найменнія, выражаныя аднай і тэй-жа часьцінаю мовы, што адносяцца да аднаго й таго самага слова ды знаходзяцца ў адноль-

кавай ад яго залежнасьці, называюцца аднолькавымі-
часьцінамі сказу.

У сказе можа быць некалькі аднолькавых часьцін,
г. зн., такіх, што носяць аднакія найменыні ды ад-
носяцца да аднае й тае самае часьціны сказу.

Сказы, што маюць некалькі аднолькавых часьцін
— некалькі выказынікаў, дзейнікаў ці даданых часьцін,
называюцца зълітымі.

У зълітым сказе можа быць:

а) некалькі дзейнікаў: *Конік, сошка і араты мерна*
йдуць па полі.

б) некалькі выказынікаў: *Стойне, плача і галосіць*
завіруха злая.

в) некалькі дапаўненіяў: *Песні, крык і юман слу-*
хай дзед Завала.

г) некалькі азначэніяў: *Восень халодная, чор-*
ная, хмурная сунецца ціха, нячутна штодня.

д) некалькі акалічнасцяй: *Ён чытаў хофаша, голас-*
на і выразна. Як усё тут мудра збудавана, як чиста,
хофаша прыбрана! *Весела і хутка, мінuta ў мінукту сой-*
дзе нам час.

Увага 1. Зъліты сказ можна раскладыці на некалькі асобных
сказаў, але ня трэба думати, што зъліты сказ складаецца з асоб-
ных сказаў. Напрыклад, сказ: „Працуець людзі, поту ня чуюць,
аруць і сеюць, і барануюць“ можна разлажыць на такія асобныя
сказы: 1) *працуюць людзі*, 2) *людзі поту ня чуюць*, 3) *людзі*
аруць, 4) *людзі сеюць*, 5) *людзі барануюць*.

Адгэтуль відаць, што зъліты сказ можна разлажыць на столькі
паасобных сказаў, колькі ён мае аднолькавых часьцін, але ў мове
сказы ніколі ня зъліваюцца: яны вытвараюцца самі па сабе,
як рэзультат нашага мысленія аб складаных зъявах. Вытвара-
рэньне ў мове зълітых сказаў аб'ясняецца тым, што адзін прад-
мет адначасна можа вытвараць некалькі дзяяньняў або што не-
калькі прадметаў могуць мець адну і ту ж прымету; таксама
можа быць некалькі паясьняльных прадметаў або іх прымет.

1). Аднолькавыя часьціны ў зълітым сказе часта
зъвязваюцца паміж сабою злучнікамі — кожная або
толькі апошняя. Напрыклад: *Мор і юлад, і паводка іх*
спалохаць не маглі. Ціха, важна, спакойна, густа і
страфіна пранесься ў небе першы гром.

У першым прыкладзе ўсе аднолькавыя часьціны звязаны злучнікам „і“, а ў другім—толькі апошняя часьціна. Бывае й так, што ніводная часьціна ня звязана злучнікам, напр.: *Дрэвы, гумны, хаты* абліліся съветам месяца. *Сядзьма, павячэрайма, павячэрайды параворыма.*

2). Для злучэнья аднолькавых часьцін зълітага сказу найчасьцей ужываюцца такія злучнікі: *і (й), ды, але, або, а, ды, дай (=да+і), то-то, дый (=ды+і), ці, то, ні, ані.* Напрыклад:

a) злучнік „і (й)“: Сінія хвалі шумяць і бурляць. Адны вочы і плачуць, і съмяюцца. Тут былі і старыя, і малыя, бабы і дзеци. Гром гудзе і гудзе бесъперастанку.

Увага 2. Ненаціскны гук „і“, стаўшы пасъля галоснага перад зычным, скарачаеща, становіца нескладовым, напр.: Прышло і лета; вайна. Пад націскам пры гэтых умовах знаходзім „і“ (складавое), напр.: „Адны вочы і плачуць, і съмяюцца“. „Лянівamu каню і дубіна ня страшна“. Пасъля паўзы (на пісьме—пасъля знаку прыпынку) пры гэтых умовах таксама знаходзім „і“ (складавое), напрыклад: Тут былі і старыя, і малыя.

У зълітым сказе злучнік „і“ падмяняецца нескладовым „й“ пры тых-жа самых фонетычных умовах, але толькі ў тых разох, калі ён злучае аднолькавыя часьціны, паміж каторымі няма ніякага паясьняльнага слова, напр.: Гром гудзе і гудзе бесъперастанку. *Саха і барана* самі не багаты, а ўесь съвет кормяць.

Але калі паміж аднолькавымі часьцінамі стане паясьняльнае слова, або калі яны разаб'юцца іншай часьцінай сказу, то злучнік „і“ застаецца складовым, напрыклад: Яны разам вучыліся і разам пасъвілі авечкі ў полі. Па дарозе пападаліся ўсялякія грыбы: казльякі, асавікі, мухаморы і іншыя.

У вершах, дзея складнасьці, злучнік „і“ можа быць складовым і нескладовым, у залежнасьці ад рытмы.

Увага 3. Трэба памятаць, што „і“ можа быць памацнільным дапаможнікам, а ня злучнікам. Напрыклад: Прышло і лета. Гэта і быў наш настаўнік.

b) злучнік „ды“: Палез на стрэху ды скінуў адтуль кошык з галубянятамі. Буслы пазъляталі з сваіх гнезд ды ходзяць чародамі па лузе. Сонца высака стаіць на небе ды бяз жалю паліць землю.

Злучнік „ды“ найчасьцей звязвае выказынікі; ён ставіцца ў тых разох, калі выказынікі выражают згоднасьць, паступовасьць і асабліва, калі трэба перадаць,

што адно выцякае з другога, напр.: „Напісаў прашэнне ды да міравога“. „Сеўды заплакаў“. „Увайшоў ды кажа“ і так далей.

(Аб другіх злучніках глядзі § 34, 1).

Дапасаванье ў зылітъм сказе. 1) Пры некалькіх дзейніках выказынік дапасоўваецца з бліжэйшым дзейнікам (у хаце быў крык і юман); калі-ж выказынік стаНЕ паслья дзейнікаў, то звычайна ставіцца ў множным ліку, напр.: *Авёс і ячмень сабраны. Конік, сошка і араты мерна йдуть па полі.*

2) Таксама азначэнне пры некалькіх азначальных словах звычайна ставіцца ў множным ліку. Пры двух розных азначэннях, што адносяцца да таго самага слова, яно ставіцца ў множным, а часам і ў адзіночным ліку, напр.: „У давальным і родным склонах“ і — „склоне“.

Пунктацыя ў зылітъм сказе. Паўторныя часціны ў зылітъм сказе звычайна вымаўляюцца з перапынкамі (паўзамі), а на пісьме гэтых перапынкі ў голосе азначаюцца коскамі, а часам і іншымі знакамі прыпынку, аб чым дакладна гаворыць правапіс.

Калі другі выказынік выражает вынік з першага або калі абодва выказынікі маюць пры себе іншыя часціны, то паўза бывае і перад злучнікам „і“. Напрыклад: *Я быў хворы, і ня моі прыйсьці. Зъбяруцца бывала, і молькі закураць. Лісіца была недалёка, і ў кожны момент магла пачуць птушак. Ідзе наш дзядзька, і па бруку адзін за дзесяць робіць ігруку* (Я. Кол.).

Задачна 11-ая. Выпісаць сказы спачатку з некалькімі выказынікамі, потым — з некалькімі дзейнікамі, дапаўненнямі, азначэннямі, акаличнасцямі, а нарэсце — з мешанымі аднолькавымі часцінамі ды зауважыць дапасаванье выказыніка з дзейнікам і азначэння з сваімі словамі.

Вераб'і, вароны й галкі любяць жывіцца атрускамі ад чавечай яды. Ляціць і бусел, і жураў, і дрозд запеў і зас্বіс-

таў. Цьвёрдую глебу рэж, уздымай. Надышла хмара з громам, з маланкаю. Зацвіла яблына, сьліва, ігруша. У стуку і груку забудзем мы муку працы свае. Павеяў вецер, і пагнаў перад сабою пыл і сухое лісьце. Цемната ўсё гусьцела й гусьцела ды закрывала ад вачэй і поле, і лес. Поле, луг, лес і гай скаваліся ў цемнаце ночы. Усюды—управа й налева быў парадак там і лад. У Сымона прад вачыма ўсталі родны куткі: хата бацькава, радзіма, жыцьця раніцы дзянькі. І быў той пакой прасторны, съветлы, чыста пабелены. У вадзін год яны радзіліся, разам расьлі, разам гулялі, разам вучыліся і разам пасьвілі скацінку ў полі. Цяпер Лукаш ужо гаспадар: мае сваю сямейку, свой прытулак, жывёлу і свой кусок хлеба (*Ан. Гал.*). Першыя кветкі, зялёная травіца, съпевы першых птушак—усё паказвала, што пачалася вясна. На полі часьцей сталі паказвацца людзі то з бараною, то з сахою, то з возам гною. Усе гаспадарскія прылады—калёсы, сані, барана, вупраж на каня, косы—усё было наладжана ды дзяржалася ў парадку (*Ан. Гал.*). І гэты смагай лес засланы, і родны Нёман, і курганы, і хвайнякі, і груши ў полі—усё блізка сэрцу яго стала (*Як. Кол.*). Стаяць машына, грозна дыша і сівым дымам цяжка пыша (*Я. Кол.*). Прыйемна глядзець на мора, стоячы на беразе або едучи на параходзе. У восень усе птушкі вылятаюць у вырай, а застаюцца толькі вароны, галкі, вераб'і, дзятлы ды яшчэ колькі лясных птушак. Здараетца бачыць у позьнюю восень двух, трох або аднаго бусла на лузе; стаяць яны сіратліва ды сумна глядзяць на халодную восень: гэта бракоўняя, слабыя, нядужыя. Выходзіў меншы брат увечар на двор, браў сваю скрыпку, садзіўся на прызьбе каля хаты ды граў. Ні думак, ні песень яго ніхто ня знаў ці не хацеў знаць. Гаварылі браты аб усім: аб горкай сваёй долі, аб праудзе, аб жыцьці (*Т. Гуш.*). Былі тут розныя будынкі: гуменцы, гумны і адрынкі, хлявы і стайні, іaborы (*Я. Кол.*). Назьбірае баба шчэпак, падпаліць у печы дый апякаецца перад полымем (*к. Серж.*). Законы-ж а думачкі нашага брата, як нач (*Багуш.*). Добра на вырай ляцець цяплейшы, пабачыць дзівы на чужыне, сонца над Нілам, агонь ясьнейшы і думаць думку пра край тутэйшы на піраміды вяршыне (*Нясл.*). Пажурыўшыся думкаю шчырай, бусел узыняўся паволі, паплыў па небе кудысь на вырай шукаці шчасця й долі (*Нясл.*). У кашульш чорнай, зэрбнай, тварык сплаканы, мурзаты, ані бацькі,

ані маткі, дзядзька выгнаў з роднай хаткі (*Цёт*). Праўду знайце: ці ў тэй долі, ці ў нядолі з вамі станем ў аднай долі (*Цёт*). За праўду, за шчасьце, за лепшую долю вазьміся, мой дружа, пастой, у крыўду ня дайся, свайго дабівайся, адвага хай будзе з табой! (*Я. Куп.*) Плача восень, стогне ў съне, з пушчай, з ветрамі галосіць, як-бы дзе каго кляне ці аб шчасьці моліць-просіць (*Я. Куп.*) З тэй пары Масква, Варшава, Рыга, Вільня, Бак, Лібава, Беларусь, Літва, Расея гоняць вон цара-зладзея (*Цёт*). Зіма была доўгая а (=і) цяжкая. Села ластаўка на стрэху старога гумна ды зашчабятала. У ранньнюю вясну ні ў полі, ні ў лесе няма ні ягад, ні грыбоў.

§ 13. Прыдатак.

Часам два назоўнікі стаяць поплеч у вадным і тым-же склоне, паясьняючы адзін аднаго ды кіруючыся (калі гэта два дапаўненьні) адным і тым-же словам. Напрыклад: Менск стаіць на рэчыцы *Свіслачы*. Застаўся адзін сын-сірата. Стаіць *іруша-сіраціна* на мяжы у полі. *Коніка-сябра* свайго паганяй! Рвецца дух мой на свабоду із *турмы-магілы* (*Я. Кол.*).

Дзеля таго, што гэтыя пары назоўнікаў іменных маюць аднолькавую форму склону й ліку, то можна сказаць, што яны дапасованы паміж сабою ў склоне і ліку. Такія дапасованыя назоўнікі называюцца *прыдаткамі*. Значыць, придаткам называецца азначэнье, выражанае назоўнікам ды пастаўленае ў тэй самай форме, як і тое слова, да якога яно адносіцца. Напрыклад: Апранула зямля-матка кожушок зялёны. Хвоя-веліч стаіць на кургане.

1) У родах назоўнікі не зъмяняюцца, дзеля гэтага яны й дапасавацца ў родзе ня могуць. Прыдатак можа *супасці* ў родзе з тым словам, да якога ён адносіцца (*юрад Менск*), але можа й ня *супасці* (*юрад Вільня*).

2) Назоўнікі лічэбныя, як і ўсе назоўнікі, быва-

юць у сказе прыдаткамі, калі стаяць у вадным склоне з другім назоўнікам, напр.: *два чалавекі, трэы кнігі, не хватала пяцёх рублёў.*

3) Прыдатак можа мець пры себе паясьняльныя слова, напр.: *Праляцела борзда лета, наша съветлая парада.* Міная кветка—*дзіцятка поля.* Съветлыя хмаркі, дзеткі *прастору,* ціха па небе плывуць. Хлебароб—*мужык вясковы*—вось па межах ходзіць.

4) Часам прыдатак становіць сабою пералічэніне, напр.: „*Па дарозе пападаліся ўсялякія грыбы: казълякі, асавікі, лісіцы, мухаморы і інш.*“, або якую-небудзь асабістую назву—назву кнігі, газэты, літаратурнага твору, парахода, мясцовасці ці чаго падобнага, напр.: Мы чыталі поэму „*Новая Зямля*“.

У гэтym прыкладзе прыдатак „*Новая Зямля*“ не дапасованы да слова „*поэму*“, якое ён паясьняе. Значыць, бываюць прыдаткі не дапасованыя да таго слова, да якога яны адносяцца.

Калі ў сказе з прыдаткам, выражаным асабістай назвой, прапусьціць тое слова, да якога ён адносіцца, то гэты прыдатак падлягае кіраванью ды абарачацца ў дапаўненіне. Напрыклад: Мы чыталі „*Новую Зямлю*“.

5) Часам пры прыдатках стаяць злучальныя або памацняльныя слова ці прыслоўі: *або, іэта значыць, на-ват, ажно, асабліва, напрыклад, якраз і іншыя.* Напрыклад: Плаваюць па моры вялікія параходы, *або караблі.* Просіць шчыра грамацея, *ажно шапку скінуў.* І доўга, нават цэлый юды, чуваць пах ляснога пожару.

Пры злучальных словах—*ци, або*—трэба адрозніваць два выпадкі: а) калі яны=гэта значыць; тады будзе прыдатак (Далёка ад нашага краю ёсьць вялікія азёры, або моры); б) калі гэтыя злучальныя слова маюць значэнне разъмеркавальнае, напр.: *На клёнкі йдзе дуб ці сасна.* Гэта павінна зрабіць маці ці дачка. Бацька або сын, а каторы-небудзь павінен прыехаць сюды. Гэта—формы зылітага сказу.

6) У злучэньях назоўнікаў лічэбных з іменнымі трэба адрозніваць, з аднаго боку, выпадкі *дапасаваньня*, калі назоўнік лічэбны становіць прыдатак да назоўніка іменнага (напр.: *стол на дзівёх ножках, не хватала двух рублёў*), а з другога боку—выпадкі *кіраваньня*, калі назоўнік лічэбны кіруе назоўнікам іменным, і назоўнік іменны становіць *дапаўненіне* да назоўніка лічэбнага, напр.: *ён мае пяць іруш, сем валоў*, адышліся за *сем вёрст*; далі кожнаму па *дзесяць арэхаў* і т. далей.

Назоўнікі лічэбныя лічныя, пачынаючы ад „*пяць*“, і зборныя кіруюць вінавальным склонам (§ 3, 4), калі стаяць у назоўным ці вінавальным склоне без прынаўніка або ў вінавальным з прынаўнікам „*па*“ (далі *па пяць рублёў*) ці ў вінавальным склоне з прынаўнікам „*за*“: *за трывіцаў коп ірошай, за дзесяць рублёў*.

7) Прыдаткі, выражаныя прыметнікамі ці дзеяпрыметнікамі, могуць стаяць *перед* і *пасля* таго слова, да якога яны адносяцца. Некалі такія прыдаткі мелі пры себе дзеяпрыметнік *дапаможнага дзеяслова* („*суішы*“, „*быўшы*“); цяпер тут можна было-б паставіць дзеяпрыслоўнікі „*будучы*“, „*быўшы*“. Вось па гэтай прыметце такія прыдаткі можна адрозніць ад звычайных азначэнняў, выражаных таксама прыметнікамі ці дзеяпрыметнікам. Пры асабовых займенініках у такіх разох заўсёды будзе прыдатак, а не азначэнне. Напрыклад: *Галодныя, патомленыя, падарожныя* спыніліся каля першае хаты ў вёсцы. *Абкружаны дзяцьмі-задзірамі* стаяў ён, бедненьki, апусціўши ручкі ды пазіраючы ў землю, як-бы ўсіх саромяючыся. У панскі двор дзеля красы яны, блздолънія, узяты ткаць залатыя паясы (M. Баід.).

8) У літаратурнай, кніжнай мове дзеяпрыметнік-придатак можа злучацца з дзеяпрыслоўнікам-акалічнасцю, напр.: І цяпер валяліся яны (кветкі), *параскіданыя* малымі дзяцьмі, *на радуючы людзкоі авока*.

Падобныя звароты могуць быць з азначэннямі, *дапаўненінямі* і *акалічнасцямі*, напр.: К поўдню сталі *паказвацца* *вадзяністыя*, з *цемнаватымы сярэдзі-*

намі, хмаркі. Далёка, далёка цягнулася палоска лесу, заслаўшыся сіняватаю смайлою ні то туману, ні то дыму. Зелёнаю шырокаю паласою, зарослою мясцінамі лазою і круглымі зафаслямі маладою дубняку, раскінуўся паабапал рэчкі луг.

З гэтых прыкладаў відаць, што некаторыя прыдаткі вызначаюцца сваёю незалежнасцю ды могуць мець пры себе свае даданыя слова, даданыя часціны сказу, набліжаючыся такім парадкам да даных сказаў. Такія прыдаткі-азначэнні называюцца азначальнымі прыдаткамі. Яны могуць выражацца назоўнікамі іменнымі, прыметнікамі, дзеяпрыметнікамі: 1) калі гэтая часціны мовы маюць пры себе паясьняльныя слова, 2) бяз гэтых паясьняльных слоў, калі яны адносяцца да асабовага займенніка або калі звязаны з тым словам, да якога адносяцца, злучнікамі ці прыслоўямі: ці, нават, хоць, як напрыклад і інш.

Таксама акалічнасць, выражаная дзеяпрыметнікамі, калі мае пры себе паясьняльныя слова, можна назваць акалічнасцёвым прыдаткам (*Гальё спусціўши над пафканам, расла тут грушка з тонкім станам*).

9) Асобны від незалежных прыдаткаў становяць дапаўненіні, што стаяць поплеч з акалічнасцю (прывчым, звычайна дапаўненіне служыць прыдаткам да слова акалічнасці), а таксама тыя звароты ў мове, калі адно дапаўненіне, служачы прыдаткам да другога дапаўненія, не супадае з ім у склоне. Напрыклад:

Там, на гары, стаяў некалі замак. А там, калі айю, варушыліся й бегалі дзеци. Рана ўстала Алёна—да сонца. Раніцай, халадком, ісьці было нішто. Сённяня, 6-га лістапада, дзень маіх урадзін. Заўтра, у чацвер, пачнецца вучэньне. 12-га сьнежня, у пятніцу, у нас будзе спектакль. Між узгоркаў, над ракою, выглядае сіратою наша беднае сяло.

10) Займеньнікі „які“, „такі“, „кожны“, стоячы перад прыметнікам, дапасованым з словам, да якога яны адносяцца, служаць прыдаткам да гэтага прыметніка-азначэння, напр.: „Калі мы пакідалі вёску, то дзень быў такі съветлы, цёплы, яркі“.

Бываюць выпадкі, калі два азначэнні стаяць поплеч і адно служыць азначэннем да другога; такое азначэнне трэба разглядаць як прыдатак да другога азначэння. Напрыклад: Над лесам бліснула яркая борздая маланка ды наўкрыж перасекла хмару. Край неба блішчэй шыроока чырвонаю стужкай.

Задачка 12-ая. Съпісаць і прыдаткі падчыркнуць.

I. Сядзелі яны, бедныя, у куточку ды плакалі. Янка, брат майго таварыша, вельмі любіць паляванье. Застаўся адзін сын-сірата. Горад Полацак пабудаваны ў незапомнія часы. Грышка, хлопчык невялікі, вышаў з дому ў поле. Гэй ты, Нёман, наша рэка! Вісьне скарга уздоўж Нёмана, Беларусі сына. Устаў назаўтра ён ранютка, да ўсходу сонца. Будзеш ты чытаць нам, цёмным няумекам. Ваўчанят водзіць аблетак, гадавалы воўк. Два браты, Але́сь і Анто́сь, згаварыліся пайсьці ў грыбы. А там, проці сонца, зноў поўзalі хмаркі. Як ліхія думкі-мыслі, над зямлёю хмари звісьлі. У Пятруся быў таварыш—сын суседа, яго равеснік Антось. Няхай жыта — нашу ўцеху — не кране град ніколі! Далёка, далёка, у гушчары яловага лесу, брукаваў голуб. На саломцы тонкай, у траве густой, съпее-дасьпявае колас сіратой. Маленькая камарыкі-таўкачыкі кучкамі гулялі на сонцы. Было тут, у дубох, адно прыгожае месца. І рэчка у хвалях-жалобе бяжыць, і неба праз сълёзы глядзіць. Каля самага берагу, у вадзе, чуць-чуць шарасьцеў чарот. Я знаю у полі двух родных братоў—зялёных, кудравых і съвежых дубкоў. Недалёка, пад гарою, было балота.

У цёмным лесе, у вялікай нары, вывела ваўчыха трох ваўчанят. Каля крыжовых дарог, пад узгоркам, разрасліся кусьцікі—пад'яловец, сухадрэўка й лаза. Маладзенская травіца атава блішчыць на сонцы. У моры жыве многа ўсялякай рыбы—дробнай і вялікай. Не знаходзяць у нас сабе яды ў зіму балотныя птушкі—буслы, жураўлі, чаплі. Засумуюць зноў балоты бяз вас (птушкі)—госьці лета. Съпераду ляціць самая дужыя і разум-

ныя птушкі—правадыры. За акном, на прызьбе, віднелася касмата галава Мушкі. Аддалі замуж яго дарагую сястру Касю. Быў у школе адзін хлопчык—маленькі, мізэрны, слабы. Нягодныя хлопцы-вучні надта яму дакучалі. Памаленьку, незаметна для нас самых, засываецца ў нашу душу зерня страху. Трэці Гаурыла, мужык барадаты, абводзіць вачыма ўсю даль. Пастух-аўчар зрабіў сабе дудку з каліны. Гэтае месца завеца „Кірылава Магіла“. На дварэ, за акном, вецер страшна шуміць. Нават вольнае паветра служыць чалавеку: вецер круціць крыльле ў ветраку ды надзімае парусы на караблех. Год мае чатыры пары: вясну, лета, восень і зіму. Змоўклі вясёлыя птушкі-плюхі. Расьце добра і прыгожа, ажно глянцуць міла. Чалавек працуе сам і прымусіў працаўца на сваю карысць жывёлу: конь яму возіць і арэ, карова дае малако, авечка—войну, а сабака вартуе дом. Заўтра рана, яшчэ досьвіту, пойдуць яны ў дарогу. Раз толькі пасварыліся хлопцы, і пасварыліся за глупства: за ножык-цыганчык.

II. Вечарамі мужыкі зьбіраліся ў крайнюю хату дзеда Юркі. Уесь кавалак зямлі, аж да крыжовых дарог, засявалі нашыя людзі. Адзін толькі лес—нямы съведка людзкага глупства—стаяў вакол глухою съцяною. Пасярэдзіне гарэў агоньчык, а каля агню сядзеў хлопчык Пятрусь. І ўспомнілася мне казка, якую даўно-даўно, у шчасльвия годы дзяцінства, рассказала нябожчыца-бабка. У хаце быў адзін толькі Міхаська—хлопчык гадкоў шэсьць. Скарона, доктар лекарскіх навук, на вежы сочыць зоры. Паміж пяскоў Эгіпэцкай зямлі, над хвалямі Ніла, ужо колькі тысяч год стаіць магіла (М. Багд.). Глуха й нудна на полі ў восень. Ужо ня чуваць спакойнае гаворкі ціхага ветру з каласамі збожжа, толькі ржышча—кароткія пянёчки жыта, аўсу, ячменю й пшаніцы—гаворыць, што тут яшчэ нядаўна красаваліся пасевы. Нявесела выглядае ў восень неба, засланое хмаркамі, як заворанае поле. Цягнуцца палоскі гароху з харашнікімі, чырвоненікімі й сіненькімі галоўкамі. Каршун, падняўшыся высока над лугам, круціца ў небе, выглядаючы сабе пажытак. У небе дзе-ні-дзе праплыве белая пушыстая хмарка, як кучка воўны, ды схаваецца за лесам або растане, як сънег, далёка ў небе. К поўдню сталі паказвацца вадзяністыя, з цемнаватымі сярэдзінамі, хмаркі. Тоўстыя, аброслыя мохам, старыя хвоі, уверсе смольныя, з выдзеўленымі дзятламі дзіркамі,

гарэлі, як сьвечкі. Апусьціўшы нізка тонкі паясок, ные сіра-цинка, плача каласок. Ад доўгіх часоў бераг, падмыты вадою, памалу асоўваўся ды агаляў тоўстае карэнъне дуба. З поўначы ѿмнае, сіверу дальняга, нудная восень прышла. Холадам-сьцюжаю разам павеяла; з дрэва прыбранага, лісьцем адзетага, уборы сарвала, страсла; песні іх мілыя, дзіўна съпяванья, ветрам зглушыла ураз. Прыйдты вадою на срэбраны гак, ляжыць невядомы бядак—ваяка-салдацік. На возеры, у чайцы, сядзеў ды вудзіў рыбу каваль, па мянюшцы Мамай.

§ 14. Клічнае слова.

Прыклады для разбору. Цяжкая, жнайка, праца твая! Вот, брат, раўніна: і вокам ня скінеш! Прадам цябе, коню, коню вараненкі, за талер бяленкі! Гэй, скажы, груган нязнаны, скуль ты прыбываеш? Ты, саколе—верна пташачка, ці бываў ты на маёй старане? Браты, хай кожны пасьпяшае адно нам думаць і рабіць! Сыпі, мой міленкі саколік! Што-ж табе пісаць, старэнкі? Павесь шапачку, мой сыне! Ты, зялёная дуброва, расьцвітай і шумеці добрай славай пачынай! Варушыся, конік мой сівенкі!

Вывады. Слова ў сказе, што азначае ўміе тае асобы або прадмета, да каторага зварачаюцца з мовай, называецца **клічным словам**, напр.: Цяжкая, жнайка, праца твая!

Клічнае слова часціны сказу не складае.

1) Клічным словам можа быць кожны назоўнік іменны, калі ён азначае той прадмет, да якога зварачаецца мова, напр.: Памажы мне, братка, ячмень звязаць! Ня гудзі так, восень, непагодай дзікай!

Клічным словам можа быць і прыметнік, калі ён мысліцца, як назоўнік іменны, напр.: Што-ж табе пісаць, старэнкі?

Толькі назоўнік займенны ніколі клічным словам не бывае.

2) Клічнае слова можа мець пры себе свае паясьняльныя слова, напр.: Што ёсьць на съвеце мілей

за цябе, узрост маладоіа жыцьця! Хто з вас, браты мае,
не парываўся ў моладасьці ў невядомую даль?!

3) Клічнае слова можа выражацца цэлым сказам,
напр.: Ой, глядзі, глядзі, съяпак ты!

4) Клічнае слова звычайна называе той прадмет,
да каторага зъвернута мова, стаіць у форме *клічнаі склону* (Па вошта, воўча, ідзеш?), але часта бы-
вае так, што клічнае слова мае форму *назоўнаі склону*, напр.: „Вот, брат, раўніна!“ Тут клічнае
слова „брат“ мае форму назоўнага склону, бо форма
клічнага склону ад слова „брат“ была-б „браце“. Гэтая падмена клічнага склону назоўным і наадварот
становіць асаблівасць беларускага мовы.

Увага. Склонам называецца форма слова, якая азначае
розныя адносіны паміж прадметамі. Форма клічнага склону ні-
якіх адносін паміж прадметамі не азначае; гэта толькі клічная
форма, падобная ў гэтым значэнні да выклічніка. Назоўнікі зай-
менныя, якія падмяняюць усе формы назоўнікаў іменных, кліч-
нага склону ія маюць; значыць клічны склон—ія склон. І
толькі калі разглядаць склоны не па іх значэнні ў мове, а
з боку іх канчатку, то можна гаварыць аб клічным склоне.

5) Калі сказ мае клічнае слова, то дзейнікам бы-
вае асабовы займеннік, выражаны або ня выражаны.
Напрыклад: Вучэцся, браты мае! Адабраў ты, братка
Андрэй, ад мяне кусок хлеба!

Задачка 13-ая. Знайсьці клічныя слова, паказаць, якою
частынай мовы яны выражаны і ў форме якога склону
пастаўлены.

Куды ты нясеши мяне, невядомая дарога? Чаго-ж ты, котка,
плачаш? Не хадзі, коцю, па хаце, не пабудзі дзіцяці! Дам табе,
косю, шаўковай травы, дам табе, косю, крынічнай вады! Пры-
вет табе, жыцьцё на волі! Здароў, марозны звонкі вечар! Зда-
роў, скрыпучы мяккі сънег! Ты пакінь мяне, нуда мая нямая!
Ой, воўча, сядзі моўча! Ой, памалу, памалу, пастушок іграй,
майго сэрца не ўражай! Ня крываўся, сэрца, з нядолі вялікай!
Чуў я, мужчыны, зямля прадаецца! Вучыся, нябожа: вучэньне
паможа змагацца з нядоляй, з няволяй. Ня добра вы, дзеткі,
зрабілі! Брацьця! ці зможам грамадзкае гора?! Брацьця! ці хва-
ціць нам сілы? Мой мілы пакою, добра мне з табою! Прыступі,

гаспадару, да свайго караваю! Салавейка лугавы, ня пой рана да зары! Ой вы, браткі вы мае, запрагайце коні мне! Сыпі, мой малюсенькі, сыпі, мой сынок! я расскажу табе казку, каток! Сыпі, мой лябедзіку, сыпі, не зважай! Гусі, гусі—вырай вольны, смутен крык ваш, гусі! Ня шумі-ж ты гэтак сумна, маладзенъкі колас, бо нам ў сэрцы смутак родзіць шуму твойго голас! Сошку сваю ты нанова наладзь, лепш каб было, чалавечка, араць. Эх ты, разводэздзейка, эх ты, бурлівае, ты аднаўляеш, купаеш зямлю! Хмаркі цёмныя, мае братанькі! вецер гоніць вас без дарожанькі. Ня кувай ты, шэрэя зязюля, сумным гукам у бары! Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей сэрца цвёрдае, быццам з каменьня (М. Багд.). Дзень добры вам, лясы і далі, прасторы ціхія зямлі! Я зноў у вас, пагоркі-хвалі, падоскі цымянае ральлі! (Я. Кол.). Вітаю вас, як блізкіх родных, старыя хвоі на палёх, і вас, красёнцы съцежак згодных—съяды нялічаных дарог! (Я. Кол.). Вясна маладая, як мне цябе шкода! (Я. Кол.). Гэй, ня дзівуйся, мой дружа нядбалы, што я сягоньня так злосна шумлю! (Я. Кун.) З-пад сонных вод Нёмна, з-пад хвой Белавежа суседзі, суседкі, вітаю я вас! (Я. Кун.). Годзе, жытца маё, годзе, пасьпелае, з хмарамі, з бурамі знацца, дружыць! (Я. Кол.). Вітайце дзень Першага Мая, працоўнай сям'і ўсе народы! (М. Куд.).

§ 15. Пабочнае слова.

У мове бываюць такія пабочныя слова, што ўстаўляюцца ў сказ бяз ніякай граматычнай з ім сувязі, каб паміж іншым, дарэчы, зрабіць якую-небудзь увагу або паясьненьне. Такія слова ў сказе называюцца *пабочнымі словамі*. Напрыклад: Вот, к прымеру, яго, дык, пэўна-ж, слайнае жыцьцё!

1) Пабочнае слова ўстаўляеца ў сказ дзеля таго, каб паказаць, як той, хто гаворыць, адносіцца да выказанай думкі. Пабочным словам можна выразіць:

а) упэўненасць: *пэўна*, *бяспрэчна*, *разумееца*, *ей-права*, *вядома* і інш.;

б) дагадку, няпэўнасць або магчымасць: *здаецца*, *мусіць*, *мабыць*, *авось*, *нябось*, *бадай-што*, *відаецца*, *знаецца* і інш.;

в) чужую або сваю думку: *памойму, панашаму, павашаму, маўляў, чуваць, кажуць і інш.;*

г) паступовасьць: *нафэсьце, з аднаю боку, з другою боку, перш-на-перш і інш.;*

д) выгад або заключэнье: *напрыклад, словам, стала быць, адным словам, такім парадкам, такім чынам, значыць і інш.;*

е) розныя ўражаньні: *на жаль, на вялікі жаль, на шчасьце, напрадзіў, на дзіва і інш.*

2) Пабочныя слова—гэта рэшткі цэлых сказаў, ад якіх засталіся адно-два слова, найчасьцей — выказынік. Мы мысьлім гэтыя слова, як прыслоўі, але ня звязаныя з іншымі словамі ў сказе, незалежныя.

Пабочныя слова выражаютца: а) прыслоўямі: словам, маўляў, нафэсьце, дапрауды; б) укоснымі склонінамі назоўнікаў з прыназоўнікам і без яго, якія таксама мысьляцца, як прыслоўі: на жаль, на дзіва, на маю думку, *апроц таго*; в) цэлымі сказамі, якія ўжо страцілі значэнне сказу: *ей-права, даль-боі, бадай;* г) іншыя звароты яшчэ захавалі значэнне сказу, але таксама мысьляцца, як прыслоўі: *кажуць, так сказаць, іэта значыць, стала быць, разумеецца, выбачайце і іншыя.*

3) Цікавымі пабочнымі словамі ў беларускай мове бываюць такія забабонныя выразы: *ні пры табе ці ні пры вас кажучы, шануючи вас і месца іэтага і шмат падобных.* Напрыклад: А ён — шануючи вас і месца іэтага — адварнуўся ды кажа... А нашае жарабя — *ні пры вашых козах іаворачы—здохла**).

Такія пабочныя слова съведчаць аб сівой старожытнасьці, калі людзі верылі ў сілу слова ды думалі, што ад слова нешта станецца.

4) Пабочныя слова вымаўляюцца з асобнай, панижанай інтонацыяй голасу, а на пісьме аддзяляюцца адпаведнымі знакамі прыпынку (бач. „Правапіс“).

*) Такія звароты ў мове—забабонныя; людзі некалі думалі, што ад слова „станецца“.

Задачка 14-ая. Сыпісаць ды пабочныя слова падчыркнуць.

Дзед, мабыць, не пачуў таго гарматнага груку. Стары, ка-
жуць, змуста, да без яго ў хаце пуста. Абяцанага, кажуць,
тры годы чакаюць. На жаль, я ня памятаю такога здарэнья.
Ну, авось, табе паможа брат. Ты, разумеецца, паможаш мне,
калі я папрашу. Ён, здаецца, вучыўся заграніцай. Родная зямель-
ка! ты, маўляў, здароўе: той цябе ашануе, каму безгалоўе (Д.-М.).
У дарозе, вядомая рэч, зразу зусім ня чуваць цяжару,
а пройдзеш далей, дык і хунт пудам здасца (Яд. Ш.). Да��учыла,
відаць, ёй карміць хлебам зьвера. Нашая ластавачка, напрыклад,
лятучы ў вырай, пралятае дарогу ўвелькі да дзесяцёх тысяч
міль. Ён, мусіць, зусім забыўся, што яму далі такую мянюшку.
Ажно прышлі, нарэсьце, і тыя самыя людзі. Доўга аб гэтым усе
ўспаміналі, прызнацца. Ой, відаць, на навальніцу зранку пры-
пякае! (Я. Кол.) Ох, паплыў-бы я, здаецца, хмаркі, разам з
вамі! Напіши мне, калі ласка, пісямко да хаты! (Я. Кол.). На
вялікай, знаць, быў згубе ў далёкіх старонках (Я. Куп.). І дома,
мусіць, вячэраюць цяпер. Праўда, съпярша й па нашым целе
забегалі мурашкі, а потым—нічога (Яд. Ш.). Ня рад, відаць,
быў пан аконам гэтакай праяве (Яд. Ш.). От, ведама, за-
баўляліся, як умелі. Гадкоў з восем, мусіць, мае?

**§ 16. Незалежныя слова ў сказе
і выклічнікі.**

Мы бачылі, што ў сказе ўсе слова звязаны па-
між сабою або ў форме кіраваньня, або ў форме да-
пасаваньня. Толькі акалічнасці ня кіруюцца і не да-
пасуюцца, але і яны заўсёды цесна звязаны сэнсам
з якім-небудзь адным словам у сказе—з дзеясловам,
прыметнікам ці з прыслоўем.

Але бываюць у сказе слова зусім незалежныя, г.
знач., ня звязаныя ні кіраваньнем, ні дапасаваньнем,
ні сэнсам з ніводным асобным словам у сказе; яны
дапаўняюць ці паясьняюць увесь сказ цаліком. Да
такіх слоў, перш-на-перш, належаць: 1) *кличныя слова*,
2) *пабочныя слова*, а потым 3) *пацьвярджальныя слова*
(але, так), 4) *адмоўныя слова* (не) і 5) *выклічнікі* (ах!
ох! ну! эх! і інш.).

Словы па
сказе агула
незалежныя
ралычнамі ў
ведных знак
у

сказе,
Тады і
напрыклад
ильны
песень
міць,

Задачка 15-
мовыя віднікі
южна—дзіюю
Не, я добра
штуку, брацьця
іх віді! Ну, си
о пазираеш ти
дряш, прыстой
шлі, полі! прыд
бо-хок! калі-б
щады звон! Т

й край (Я. К.)
ло-хок! ўсё га-
црак! То, зна-
ю, небажаткі, і
тру, за туман

§ 17.

1. Просты
личнага злуч-
енія словамі ці
напрыклад:
онца науки
шаша ніяло.
Целкая, жне-

2. Просты
ласцца з ас-
казывающа

Словы пацьвярджальная, адмоўныя і выклічнікі ў сказе агулам называюцца *незалежнымі словамі*. Усе незалежныя слова ў мове выдзяляюцца пэўнымі перапынкамі ў голасе, а на пісьме аддзяляюцца адпаведнымі знакамі прыпынку.

Увага. Часам выклічнікі толькі памацняюць тое слова ў сказе, перад якім стаяць, і не выражают нікага пачуцьця. Тады яны разглядаюцца як звычайнае памацняльнае слова, як, напрыклад: „і”, „нават”, „ажно” і інш. Асабліва часта памацняльныя словамі бываюць некаторыя выклічнікі ў народных песнях, напрыклад: *Ой пайду я лугам, лугам! Ой вецер шуміць, ой вецер гудзе!*

Задачка 15-ая. Съпіс іць ды *падчыркнуць: незалежныя слова-выклічнікі аднай рыскай, а пацьвярджальная и адмоўныя—дзвівома.*

Не, ня добра вы, дзеткі, зрабілі! Дружна, з ахвотай, гэй, за работу, брацьця, скарэй! Не, не настане, брат, ніколі супакой між намі! Ну, сынок, службы здаровы! О, мой родны край! хмурна пазіраеш ты з сінята туману. Эх, як слаўна, як прыгожа, хороша, прыстойна! Ат! зъясі пасъяля. Ох, лепей удвох! Люлі, люлі, люлі! прыляцелі куры, селі па вароцах у чырвоных боцех. Охо-хох! калі-б то я мог! Чую, ах чую той неўгамонны расходзісты звон! Так, так, іначай бывала: не называўся забытым мой край (*Я. Куп.*). Але, признаюся: было такое здарэнне. Охо-хох! усё гарох, рэдка каша—беднасьць наша! Эх ты, не-барака! То, знаць, па табе ўсё вецер сумуе ў вярбе! (*Я. Кол.*). Ну, небажаткі, будзем сънедаць! (*Я. Кол.*). Ой у полі дымно да курно, за туманам съвету ня відно! (*п.*) Куга! я табе ня слуга.

§ 17. Віды простых сказаў.

1. Просты сказ. Сказ, што складаецца з граматичнага злучэння выказыніка з дзейнікам з даданымі словамі ці без даданых слоў, называецца *простым*. Напрыклад: *Надышла восень. У полі работа скончана. Сонца навукі скроў хмары цёмныя пралянне ясна над нашаю ніваю. Конік, сошка і араты мэрна йдуць па полі. Цяжкая, жнейка, праца твая!*

2. Просты кароткі сказ. Тыя сказы, што складаюцца з асноўных часцін—з дзейніка і выказыніка, называюцца *простымі кароткімі сказамі*. Напрыклад:

Пусьцее поле. Моўкне птушка. Прыірэла сонца. Прыйшла вясна. Зінкуў сънеi.

3. Просты разьвіты сказ. Сказы, што маюць даданыя часціны, называюцца *простымі разьвітымі сказамі*. Напрыклад: *Папсавала іразь дароу. Зінкуў сънеi з сырой зямлі. Між палёў шырокіх я адзін стаю. Нетры лясныя спрадвеку хаваюць некую тайну ад вока людзей.*

Сказы, як кароткія, так і разьвітыя, могуць быць:
а) поўныя або няпоўныя, б) асабовыя або безасабовыя.

4. Сказ поўны. Сказ, у якім ёсьць навочна дзеянік і выказынік, называецца *поўным*, напр.: *Моцна хлопец занудзіўся. Птушкі ў лесе шибятали. Лёд на рэчыце замрашичаў. Глядзіць прыветна з неба сонца.*

5. Сказ няпоўны. Сказы, у якіх няма навочных дзеяніка ці выказыніка, але калі яны само сэбюю мысьляцца, называюцца *няпоўнымі*. Напрыклад: *Зачынайце шчыльна хату! Крык і юман на дарозе. У белым сънезе маладняк. Працаваць вучыся зрана, у маладыя юды. Яю ласка да пароу.*

Увага. Жывая разгаворная мова звычайна ня мае ўсіх слоў, якія можна было-б сказаць у сказе: разгаворная мова звычайна складаецца з найбольш патрэбных слоў. Часам даволі аднаго-двух слоў, каб нас зразумелі, асабліва, калі вядома, абы чым раней гаварылася. Напрыклад, калі мы будзем купляць у краме сукно, то даволі спытаць: *вам загранічнага?*—каб мы зразумелі, што гутарка йдзе пра загранічнае сукно. Таксама, калі мы сустрэнемся з кім на вуліцы, то часта, заміж пытаннія: *ты куды йдзеш?* і адказу: *я іду дадому*, пытаем: *ты куды?* і адказываем: *дадому*.

Такім парадкам вытвараюцца ў мове няпоўныя сказы, напрыклад, з азначэннем без азначальнага слова (*вам запранічнага?*), з выказынікам, але бяз дзеяніка, і нават зусім бяз выказыніка (*Пожар! Дождж і ірад, і іаллялёд*).

Трэба памятаць, што нявыказаныя часціны ў няпоўным сказе не „падразуміваюцца“, а толькі мысьляцца, бо нават і той, хто гаворыць, ня можа з пэўнасцю сказаць, якое ўласна слова ня выказана. Напрыклад, у сказе „*Пожар!*“ трудна з пэўнасцю сказаць, які тут выказынік не названы: *пачаўся пожар, выбух пожар, ідзе пожар* ці *тарыць пожар?* Гэты сказ ясны для нас сам па сабе, бяз выказыніка.

Гэта щіка
выказыніка;

6. Аднач
сказ (кар
тонах, асаб
изражэнія
слова: *Блод!*

Часам ск
ладацца з
изает словам
толькі тыя э
приклад: *Охо*

Але найчас
ладающца
изает з прыс
ло! *Дармо!*
трай. *Сылям*

Такія сказ
інка).
Значыць,
нізят чатыр
тала восень
іменная (

7. Сказы,
а) Гэтая
іміт іменным
напрыклад: *С
інф-жал Вос*

б) Усе т
форме. Сюды
что выражают
значэннем
прыметніка:
Лобы вечар!
в) Клічны
сплоне) быў

Гэта цікавы выпадак, калі сказ можа быць бяз выказыніка; здараецца гэта ў няпоўных сказах.

6. Адначлененія сказы. Апроч разгледжаных сказаў (кароткіх, развітых і зълітых, поўных і няпоўных, асабовых і безасабовых) у мове, асабліва для выражэння пачуцьця, сустракаюцца сказы з аднаго слова: *Бяды! Пожар! Дніе. Отож смаліць!*

Часам сказы пры выражэнні пачуцьця могуць складацца з адных, выклічнікаў, якія не зъяўляюцца нават словамі ў звычайнім разуменіі, а становяць толькі тыя элемэнты, з якіх складаюцца слова. Напрыклад: *Охо-хох! калі-б то я мог! О-ё-ёй!*

Але найчасцей сказы, выражаныя адным словам, складаюцца з назоўнікаў іменных, з дзеясловаў ды нават з прыслоўяў. Напрыклад: *Сорам! Блаіа! Добра! Вон! Дафмо! Кепска,* пане Грыгоры: што далей, то горай. *Съцягнела.*

Такія сказы называюцца *адначлененнымі* (член-частьціна).

Значыць, у нашай мове сказы бываюць *трох* і нават *четырох* відаў: а) іменна-дзеяслоўныя (*Настала восень*), б) дзеяслоўныя (*Дніе. Зъмерклася.*), в) іменныя (*Пожар!*) і г) прыслоўныя (*Кепска!*).

7. Сказы, выражаныя адным дзейнікам (іменныя).

а) Гэтыя сказы звычайна выражаютца назоўнікамі іменнымі ў форме назоўнага ці клічнага склону, напрыклад: *Сорам! Гвалт! Зіненіне ды юдзе!* Эх, дый *тхор-жа! Восьць, аж зъяе!*

б) Усе такія сказы стаяць у назоўна - клічнай форме. Сюды трэба аднесці розныя прывітаны, што выражаютца простым назоўнікам іменным з азначэннем складаным, зложаным з іменніка й прыметніка: *Дзень добры! Дабрыдзень! Вечар добры! Дабры вечар! Дабранач!*

в) Клічныя формы (назоўнікі іменныя ў клічным склоне) бываюць сказамі ў тых разох, калі каго-

небудзь клічуць: *Тата! Мама! Юрка! Лыска! Мурза, на, цю, на!* (клічуць сабаку). *Браце Адаме!* Тут трэба зазначыць, што даўней клічны склон назоўнікаў іменных жаночага роду, а таксама мужчынскага роду з формай жаночага роду меў канчатак „о“ (*Мамо! Юрко!*) і толькі ў нашай мове, пад уплывам аканьня, клічны склон такіх назоўнікаў іменных супаў з формай назоўнага склону.

г) Для выражэння загаду ці патрабаванья могуць ужывацца, як адначлененія сказы, і іншыя склоны: *Шапку! Вады! Вон!* („вон“—вінавальны склон). Часам інфінітывы ў клічной вымове: *Піцу! Есьці! Спацу!*

д) Да адначлененых сказаў, выражаных назоўнікамі іменнымі, трэба аднесці некаторыя загадкі, а таксама апісаныні, дзе толькі называюцца прадметы. Напрыклад: а) *Чатыры чатырачкі, дзъве расстапырачкі, сёмы вяртун* (чалавек конна). Два канцы, два кальцы, пасярэдзіне івозд (ножны). *Жалезны ток, сьвіны пераскок, іфэцкі пасад* (скаварада, подмазка й блінец). *Дваста бадаста, чатыры хадаста, два ухтуры, адзін махтыр* (вол).

б) Дождж і град, і галялёд.

Цёмны бор, кусты, балоты,
Кучы лоз і дубняку,
Рэчкі, купіны, чароты,
Мора траў і хмызыняку.

Пералескі, лес, палянка,
Стараасьвецкі дуб з жарлом,
Хвоя-веліч на кургане
З чорным буславым гняздом.

Гразь, пяскі, лужок зялёны,
Шум крынічкі з-пад карча,
Шэлест лісьцяў несканчоны,
Крык у небе крумкача (Я. Кол.).

8. Сказы, выражаныя адным выказынікам (дзеяслоўныя). Сюды трэба аднесці безасабовыя сказы, выражаныя адным дзеясловам (§ 11,2): *Сьвітае. Днее. Грыміць. Стучэла, ірымела*, але дажжу ня было.

Задача 16-ая. Выпісаць спачатку сказы кароткія, а потым разъвітыя; затым—поўныя й няпоўныя, а нарэсьце—адначлененныя: іменныя, а потым дзеяслойныя.

Глядзіць прыветна з неба сонца. Зъмерклася. Устаў я нешта дужа рана. Ціха месяц адзінокі ходзіць у небе над зямлёй. Пара жаць. Пажоўклі каласкі. У полі работа даўно скончана. Настала лета. На заходзе сонца. Паабедалі з бядою. Чужым розумам век не перажывеш. Улетку разъвідняеца рана. Ціха на полі ў палудзень гарачы. Ужо съцямнела. Хоць-бы дзе кусьціка рэдкая ценъ! Нудна над вухам зывініць авадзень. Сонца грэе, прыпякае. Папсавала гразь дарогу. Перавалы загулі. Змоўкла ўсё. Побач раскінуліся родныя вёскі. Усё павяла. Вечер съвішча. Съціхнуў лесу шолам. Нешчасльіва наша доля нам нічога не дала. Уюцца думкі. Цёплы вечер правявае. Калышацца жыта. Зелянеюць межы. Было цёпла. Над палямі змрок прарваўся. Лес туманам заснаваўся. Ахваціла ціша ўсю душу маю. Ярка съвеціць сонца. Ліст не скалыхнецца. Плача зімка. Лълюцца сълёзы. Ажываюць яры. Рушыўся сънег. Защумела вада. Раскаваліся рэкі ад лёду. Лынула вон зімавая нуда. Сонца ўносіць цяпло і пагоду. Шумныя песні іграюць лясы. Павявае вятрок цеплаваты. Белая ніва ад сънежнай расы ўбіраеца ў чорныя латы. Надышла вясна. Прыгрэла сонейка. Згінуў сънег. Асушилі вятры зямельку. Вышаў араты з плугам на поле. Рэжа ён землю нарогамі. Кладзеца зямля ў роўныя загоны. Потым землю барануюць. Сейбіт раскідае жменяй зерніты па ральлі. Праз некалькі дзён збожжа ўзыходзіць. Поле зноў пакрываеца зяленівам. Збожжа расьце ѹ калышацца ветрам. Кожнае каліва зялёны каласок выпускае. Ціхе поле залаціцца съпелым збожжам. Колас наліваеца зернем. Кожны колас цяжэе ды пахінаеца да зямлі. Пара жаць. Съпелыя зерніткі могуць высыпацца на сырую зямельку. Прышлі жнеі. Пачалася работа. Кладзеца пад сярпом збожжа. Жыта вяжуць і сушаць. Вось старая хатка. Хмаркі зэхад чуць заслалі тонкім валаконцам. Лес па краёх, як съцяна. Жылі сабе згодна. Варушыся, конік мой сівенькі: У полі зранку за сахою земляроб гукае. Быццам знае конік сівы думкі аратая. Чуецца говар мне съпелае нівы. Кій у руках хваёвы. Высах увесь на шчэпку. У небе ні хмурынкі. Крык і гоман па дарозе. Праслы гнілья на землю ляглі. Чыстым іненем пакрыты па гасцінцы беразьняк. Брод і грэбля кожны

крок. Слоць, плюхота, холад, цьма. Полудзень, вар, цішыня. Дзе-ні-дзе садок зялёны. З гікам мяцеліца дзіка ўздымаецца. Цярпеньнем і працай горы пераносяць. Цёмна й хмарна, хмарнай цёмна. Грэмыць. Развіднелася. Першага торгу ня мінай. Ня йдзі да палацу шукаці уzechі: там толькі пачуеш нялюдзкія съмехі (Я. Кул.). Неба поўна сівых хмар. Люблю цябе, мой край радзімы! Люблю туман у позьню восень. Люблю пахучы съветлы май. Родам куры чубаты. Уставайце, мае дзеткі! Памалу далей станеш. Нешта зывініць у небе тоненкім срэбным звонікам. Кожную новую птушку дзеци сустракаюць з радасцю. На гэты гнеў ня зроблен хлеў. Пры госьці й гаспадар пажывіцца.

§ 18. Сказы адмоўныя й станоўныя.

Прыклады для разбору. Шуміць маркотна вольха над рэчкаю бурлівай. Ночка цёмная на съвеце вечна не пануе. Ні да якой работы няма ахвоты. Шатаціць імглісты бор. Ня ўсе птушкі лятаюць. Ня будзі ліха, калі ліха съпіць. Чорныя думы мне спаць не даюць. Ня ўся яшчэ сарока бела. Само нішто ня прыходзіць у рукі. Колькі вутка ні мудруй, а лебедзем ня будзеш. Гэта не пярэліўкі. Бела мыцца, да нячыста ходзіць. Ні съцяты, ні павешаны. Сонца ірэ. Месяц ня ірэ. Ён ні есьць, ні п'е. Не шасціцца каласы. Сыплюцца лісты на яловыя кусты. Не для нас гэта сонейка яснае залянула ў небе высокім.

Вывады. Сказы бываюць: а) **адмоўныя**, калі пры выказыніку, выражаным асабовай формай дзеяслова, стаіць адмоўе (*Травіцай ня ірае сваёй сенажаць*) і б) **станоўныя**, калі пры асабовым дзеяслове няма адмоўя (*Некі няведамы жаль ўздымаецца*).

1) Для выражэння адмоўнасці ў беларускай мове ўжываюцца адмоўныя дапаможнікі **не** (**ня**), **ні**.

Адмоўны сэнс часцінам сказу, як і цэламу сказу, надае толькі адмоўны дапаможнік **не** (**ня**). Гэты адмоўны дапаможнік, стаўши перад асабовай формай дзеяслова, абарачае станоўны сказ у вадмоўны; па-

станоўка гэтага адмоўя перад іншымі часцінамі сказу не вытварае адмоўнага сказу, напр.: „Не для нас прышла вясна. Ня так шкода, як нявыхода” — гэта сказы станоўныя.

Паўтарэнъне адмоўя „не (ня)“ у падвойным выказыніку перад неазначальнай формай (інфінітывам) робіць сказ павялічальна, узмоцнена станоўным, напр.: *Нельга не пайсьці*.

2) „*Ні*“ ставіцца ў такіх разох:

а) пры кожнай часціне адмоўнага сказу (калі пры асабовым дзеяслове ёсьць ужо адмоўе) для павялічэння адмоўнага сэнсу, напр.: *Ня ўмее ні чытаць, ні пісаць. Ні відам ня відаць, ні слыхам ня чуваць*.

б) пры паўтарэнъні адмоўя пры двух выказыніках (*Дурній ні сеюць, ні жнуць. Ні выплюнуць, ні пралынуць. Ні съяты, ні павешаны*) або пры паўтарэнъні аднолькавых часцін сказу: *Ні мукі пылінкі, ні солі драбінкі, ні пітва расінкі. Ні бацька спраўляў, ні сын носіць*.

3) Калі апроч адмоўя „не“ пры выказыніку ў сказе ёсьць яшчэ якое-небудзь адмоўнае слова (займеннік ці прыслоўе), то вытвараецца падвойная і нават патройная адмоўнасць, напр.: *Птушка ня крыкне нідзе ні адна. Ніводнага ня было. Ніхто ня ведае, як хто абедае. Ніхто нічою ня бачыў. Ніхто нічою ніколі не чапаў. Ня быў там ніколі, і ніколі ня буду* (але — нікуды ішло: пашуляем яшчэ — без адмоўнасці).

У гэтых прыкладах, пры адмоўі „не“ з асабовым дзеясловам, адмоўе „ні“ стаіць пры займенніках і прыслоўях, зылітае з імі. Такое „ні“ можа стаяць і пры іншых словах у сказе, ня зыліваючыся з ім: *Не ілядзі ні месца, ні кфуя: ня будзеш прасіць хлеба ў друга*.

4) Для памацненія адмоўнасці часам ужываюцца адмоўі „ані“, „ні-ні“, „аніяк“, напр.: *Ani*

не баліць. Аніяк няма спосабу. Аñі няма; аñі званыя няма; аñі чуць не баліць; а ні-ні няма; аñі расінкі ня было ў роце. А лісьцікі на дрэвах, трафінка пад кусьцікам, каласок у полі аñі скалыхнуца.

У прыкладзе—„Аñі расінкі ня было ў роце”—знаходзім так званую вобразную адмоўнасць.

5) Адмоўе „ні“ ставіцца заўсёды ў тых разох, калі сказ пачынаецца словамі: „як“, „куды“, „каго“, „адкуль“ ды мае станоўны сэнс, напрыклад: Як ні круці, а давядзенца ўмярці. Як ні старадлася лісіца, а злавіць курапаткі не магла. Куды ні кінь—усюды клін. Каю ні спытай, ніхто ня ведае. Адкуль ні зайдзі—нічога ня відаць.

6) Адмоўнае слова „нет“ у літаратурнай мове ня ўжываецца; яго можна знайсці часам у народных песнях і прыказках, ды й то вельмі рэдка, напр.: „Зялёна рутанька—жоўты цввет, чаму цябе, Ясеньку, доўга нет?“. Звычайна ўжываецца слова „няма“, а часамі „нямашака“, напр.: Няма тae крамы, каб пра-
даваліся родныя мамы. Няма ведама што, няма ведама як; нямашака шапкі перапрасіць і т. далей.

У двухчленных пытаньнях з адмоўнасцю (§ 19,3), а таксама пры адмоўных адказах ўжываецца „не“, напр.: Не, не хачу я забаўляцца, а пайду я ў школу.

7) Заместа „некалі“, „нечага“, „некуды“, „некага“ і падобных часцей ўжываюцца такія звароты: няма калі іуляць, няма каю іневацца, няма чаму дзвініца, няма каю паслаць, няма куды пайсьці, няма чым пахвалицца і т. далей.

„Некалі“ заўсёды ўжываецца ў значэнні „даўней“.

Задачка 17-ая. Выпісаць спачатку сказы адмоўныя, а потым—станоўныя.

Не часалі дамоўкі яму сталяры, не заплакалі бліжнія вочы (Я. Кун.). Акалічны народ гусьлі знаў гусъляра, песня-дума за сэрца хватала (Я. Кун.). Не далёка ад нашае вёскі ёсьць маленькія могілкі. З незабітага ліса шубы ня шыюць. Паміж

імі стаяла нязгода. І ўспомніў ён адну драбніцу: свой страх дзіцячы ў навальніцу (Я. Кол.). Паліўся срэбрам съпей прыгожы ў далёкай сіней вышыні (Я. Кол.). Нязнайка дарогі не пакажа. Нясьмелага ад няўмелага не распазнаеш. Нядбаламу ня жаль часу. Зямля ні тоне, ні гарыць. Ні самому паглядзець, ні людзям паказаць. Ні калі тое было, ні калі тое будзе. Пануе ціш на іх магілах, і край разбураны маўчыць (Я. Кол.). Гулі не аднаго ў лапці абулі. Я ня маю свае хаткі, я ня маю роднай маткі. Рос я круглым сіратою, як той дуб, што над вадою (Я. Кол.). Мяне матка ня люляя, казак, песень не съпявала (Я. Кол.). З брахні ня мруць, але ім веры ня ймуць. І мала, і няўдала. Матка—не граматка: за злотку ня купіш. Ціха месяц адзінокі ходзіць ў небе над зямлёй (Я. Кол.). Ня пытайце, не прасцеце съветлых песень у мяне! (Я. Кол.). Песня мая ня ўзышла сярод кветак—кветак вясёлага вечна поўдня (Я. Кун.). Рэчкі бурлівыя, учора санлівыя, сёньня усталі, плывуць і бурляць (Я. Кун.). Сонца пасылае на землю сваё цяпло і дае ўсяму жыцьцё, съятло й добро. Бяз сонца ня было-б на зямлі ні прыгожых пахучых кветак, ні зялёной травы, ні расьлін, ні вясёлых птушак, ні жывёлы, ні чалавека. У далёкай паўночнай старане, куды съвет сонца мала даходзіць, пануе вечны сънег і нямая цішыня. Як ні стараліся выпараць з нары маладых ліскоў, нічога не памагло. Многа ў лісавай нары ходаў і выхадаў на ўсялякі выпадак. У нары ліс нікога не баіцца. Ніводнага гняздзечка не прапусціць ліс: з усіх павыбірае яечкі. Сыты й нераздражнены мядзьведзь ніколі ня кідаецца на чалавека. Ня відаць было сонца за касматымі галінамі ялін. Недалёка відаць была вёска. Ніва пустымі шуміць каласамі. Ніва ня цешыць жаночых вачэй. Птушка ня крыкне нідзе ні адна. Верхавіны высокіх хвой ужо залаціліся першымі косамі сонца, калі мы вышлі на широкае поле. Вы ня раз чэрпалі воду ў халоднай чистай крыніцы ды асьвяжалі сябе ў летнюю съякоту. Неспакойна зашумела жыта маладое. Начлегу з сабою ня носяць. Нічым нічога не адбудзеш. Ні сшыць з ім, ні спароць. Ні к воднаму берагу ня прыстаў. Ні вока нікому не запарушыў. Ні да якай работы няма ахвоты. Няма чаго (нечага) песыціца, калі ёсьць дзе зъмесціца. А што-ж то за зельлейка—сіняе карэнненейка? Некалі мне стаяць, некалі гаварыць. Ня кур, ня вей, мяцеліца! Лятала стада курапат па полю. Ня можна ні пешым прайсьці, ні қонным праехаць. Было сяло да невесяло.

§ 19. Сказы апавядальныя, клічныя й пытальныя.

Прыклады для разбору. Сонца навукі скроль хмары цёмныя прагляне ясна над нашаю ніваю, і будуць жыці дзеткі патомныя добраю доляю, доляй шчасльіваю (*Нсл.*). Што шуміш так неспакойна, жыцейка, у полі? Ці ня чуеш, што пад градам зъляжаш ў роўным доле? (*Я. Кол.*). Ня шумі-жты гэтак сумна, маладзенъкі колас! Каласочки на саломках галоўкай качаюць; каплі росак па іх лісьцю чистым срэбрам зъязюць (*Я. Кол.*) Эх ты, лета гарачае, бурнае, ажыўляеш ты поле і луг! (*Я. Куп.*). Годзе, жытца маё, годзе, пасьпелае, з хмарамі, з бурамі знацца, дружыцы! (*Я. Куп.*). Ці знаў хто, братцы, з вас Тараса, у палясоўшчыках што жыў? На Пуцявішчы, у Панаса, ён там ля лазыні блізка жыў? Хіба ты ня верыш у маю сілу? А ты хіба выбіваеш нагамі іскры з каменя?

Вывады. Сказы бываюць апавядальныя, клічныя й пытальныя.

а) Сказ, які выражает пытанье, называецца **пытальным**: *Хто ў прыпар дажджу на рад?*

б) Сказ, у якім выражаетца покліч, загад, просьба ці перасьцярога, гора або радасьць, зъдзіўленье ці што падобнае, называецца **клічным**: *Зачынляйце шчыльна дзъверы! Гайды съцежкі пракладаць! Кінь толькі вокам да ізтага люду—съцісненцца сэрца ад болю!* (*М. Баід.*). *Дайце кусочак хлеба ёй цъмянаю!* (*А. Гар.*). *Эх, як слайна, як прыноха, хораша, прыстойна!* (*Я. Кол.*).

в) Сказ, які не выражает ні пытанья, ні поклічу, называецца **апавядальнym**: *Вечер у восень жудою шуміць. Моина хлопец занудзіўся. Тры родныя браты мелі аднакі розум, аднакія думкі й мысли.*

I. Апавядальныя сказы становяць звычайную форму нашае мовы ў расказах, апавяданьнях, апісаньнях і развагах. Апавядальными сказамі спакойна выражаютца нашыя перажываньні, наш душэўны стан. У гэтых сказах або прыпісваюцца якія-небудзь пры-

меты прадметам, або адмаўляюцца. Напрыклад: *На чистым аркушы, прад вузенькім акном, прыложа літафы выводзіць ён пяром. Душой стаміўшися ў жыцьцёвых цяжкіх бурах, свой век канчаю я у манастырскіх мурах* (М. Байд.). *Траўкай ня грае сваёй санаўжаць* (А. Гар.).

II. У пытальных сказах мы пытаємся ў каго-небудзь (каб дастаць адказ, а часам і бяз гэтага) аб якім-небудзь прадмеце або аб яго дзеяньні ці стане. Дзеля гэтага ўжываєм асобную інтонацыю, павышаючы голас больш к канцу сказу або на тым слове, што называе прадмет нашага пытання; гэтае слова можа стаяць у пачатку, у сярэдзіне і ў канцы сказу. Напрыклад:

Ці ня *вецер* гэта звонкі ў тонкіх зёлках шапаціць?
Або мо' *сухі*, высокія ракі чарот шуміць? (Я. Кол.).
А хто там *ідзе* ў агромністай такой грамадзе? (Я. Кун.). *Дзе* шляхі вашы йдуць і куды?.
Хто ў прыпар дажджу ня рад? Што чуваць на белым съвеце?

1) Пытаньні, выражаныя асобнай інтонацыяй голасу ў разгаворнай мове, пераймаюцца слухам, а на пісьме азначаюцца пытальнікам. Пытаньні могуць быць станоўныя й адмоўныя. У пытальных сказах на першым або на апошнім месцы звычайна ставіцца тое слова, на каторым павышаецца голас, напр.: *Паіў ты каня?—Паіў.—А чаму-ж морда сухая?—Бо вады не дастаў.*

2) Апроч гэтых спосабаў інтонацыі голасу ў беларускай мове для выражэння пытання служаць пытальныя слова—займенныя назоўнікі (*хто, што*), прыметнікі (*які, каторы, чый*), прыслоўі (*дзе, куды*) і пытальныя дапаможнікі (*ци, хіба*).

Найчасцей у беларускай мове пытанье выражаецца:

а) пытальным дапаможнікам *ци* („чы“ ў літаратурнай мове ня ўжываецца), напр.: *Ці ня дудка мая весялышка была? Ці ня бачылі наших коняй?*

Гэты пытальны дапаможнік „ци“ знаходзім і ў пытаньнях падвойных (двучленных), напр.: *Ці цот, ці лішка? Ці біцца, ці мірыцца?* Хіба я зломак які, ці што?

б) пытальным дапаможнікам хіба: *Хіба ты ня бачыў? Хіба ты ня ведаеш?*

Калі „ци“ ў пытаньнях заўсёды стаіць на пачатку, то „хіба“ можа займаць рознае месца, напр.: *А ты хіба ня быў там? А ты ня быў там хіба?*

в) Пытальныя сказы могуць пачынацца рознымі займеннікамі назоўнымі, прыметнікамі займеннымі ды прыслоўямі, напр.: *Хто ў прыпар дажджу ня рад? Хто тут? Што-ж там да за пыл курыць? Чаму-ж мне ня пець, чаму ня іудзець? Дзе я? Што са мною? Чыя іэта хата на гары? Нашто козамі сена трапіць?*

3) Пытальныя сказы могуць для памацненія пачынацца з „а“, „і“, напр.: *А хто там ідзе? І ты хіба спалохаўся яю?*

4) Пытанье называецца простым, калі выражаецца незалежным (адным) сказам (*Чаго ты, котка, плачаш?*); пытанье, выражанае даданым (залежным) сказам, называецца ўскосным. Пытаньні ўскосныя выражаютца так сама, як і простыя. Напрыклад: *Ня ведаю, ці злайлю, ці не. Пытаяцца, ці ня бачылі яны коняй? Пайшлі глядзець, што яны робяць.*

5) Ускоснае пытанье мае форму даданага сказу, і на пісьме пытальнік пасъля такога сказу звычайна ня ставіцца. У складана-злучаных сказах з пытаннем—пытальнік можа стаяць, напр.: *Да хто едзе, пытай: чыя то чупрына лятае?*

III. Клічныя сказы сваёю формаю нічым ня розніцца ад апавядальных сказаў; яны вызначаюцца толькі тым, што вымаўляюцца з асаблівым пачуцьцём. Найчасцей харктар клічнасці сказ набывае ад інтонацыі ў голасе, але бывае й так, што покліч выражаетца займеннікамі назоўнымі, прыслоўямі, выклічнікамі і асабліва такімі клічнымі дапаможнікамі,

як „няхай“ або „хай“. Напрыклад: *Няхай жыта, нашу ўцеху, не кране (ірад) ніком!* Хай пачуюць, як сэфца начамі аб радзімай старонцы баліць! (М. Багд.). *Няхай жыве Першае мая!* Ну, сынок, служы здафовы! Гэй наперад, покі сэфца б'ецица, рвецица на прастор! (Я. Кун.). Дзень добры вам, лясы і далі, прасторы ціхія зямлі! (Я. Кол.). *Далёкае неба, сіняе неба!* (Т. Гушча.).

1) Сказы бываюць клічнымі пры выражэньні кляцьбы або пажаданьня: *Каб я так здароў быў!* *Бадай цябе качка стаптала!* *На здароўе!* *Бывайце здафовы!* *Аставайцесь здафовы!* Дзень добры!

2) Да клічных сказаў належаць і сказы загадныя; а спосабе выражэньня іх бач. § 30, 4, б.

Задачка 18-ая. Выпісаць спачатку сказы апавядальныя, потым—клічныя ды пытальныя.

Твая мова—нямая мова. Што сказаў ты съвету ў сваёй мове? Дзе песні твае? Хто чытаў твае думкі—работу твайго сэрца й розуму? Дзе песніяры твае? Чым ты пахвалішся? (Т. Гушча.). Няхай плачам ў сіняй далі песня разальлецца! Даставайце з вышак сані! Гайды съцежкі пракладаць! (Я. Кол.). За работу жыва, жыва! Годзе млець у паняверцы! Вы за кім у пагоню съпяшыце? Муляр, слухай! Што кладзеш ты? Вучэцеся, браты мае, думайце, чытайце! Ой пайду я з цеснай хаты ў чиста поле! Кожную ночку на зорку дзівіцца буду ў далёкім краі (М. Багд.). І сълёзы блішчэлі на вачох меншага брата. Праз мураваныя сьцены не прабілася песня дудара, і ніхто яе не пачуў. Няхай астаюцца ў табе твае думкі й песні! (Я. Кол.). Куды ты нясеш мяне, невядомая дарога? (Т. Гушча.). Вам страшна нашай сълёнай песні? Вам жудка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? (Я. Кун.). К свабодзе, роўнасьці і знанью мы працярэбім сабе сълед! Думка ў думку, дружна, съмела ўсе наперад грамадой! (Я. Кун.). Сонейкам цёпленькім, зеленіню вабнаю абдаравала зямельку вясна. Рыбкі шмыглівыя скачуць, купаюцца, к небу прыветна з вадзіцы глядзяць. Пушчы паважныя, зімку праспаўшы, радасна песні зайгралі свае. Поле травіца сочнай адзелася. Каля скацінкі падпасіч з жалейкаю ходзіць наўкол ды йграе сабе (Я. Кун.).

З пушчамі, з птушкамі, з вольнымі ветрамі грай мне аб шчасьці, грай аб вясьне! (Я. Куп.). Хто з вас, хто—ня любіці асьмеліца ўлетку съвет ад мяжы да мяжы? (Я. Куп.). Плача восень, стогне ў съне, з пушчай, з ветрамі галосіць, як-бы дзе каго кляне ці аб шчасьці моліць-просіць. У коміне вецер заціхнуць ня хоча, заносіцца песньяй магільнай, дзікаі; то стогне, то плача, то дзіка рагоча, як быццам съміеца з нядолі людзкой (Я. Куп.). На гары, на крутой, на автітай ракой, лет назад таму сотня ці болей, белы хорам стаяў недаступнай съцяной, грозна-думна глядзеў на прывольле (Я. Куп.). А ці чуў ты, аб чым там араты пяе, дзе і як жывуць гэтыя людзі?! (Я. Куп.). Худы воўк сустрэў сътага сабаку ды спытаў у яго, адкуль ён яду дастае. Стары скінуў съязу сярдуючы, бо ці-ж прыстала плакаць старому дзеду, якому ўжо й на пяты дзесятак павярнула?! Што за песні съпяваеш ты, вецер? Аб чым ты плачаш, вольны ветру? Цесна табе тут? Мала прастору твайм шырокім крыльям? (Т. Гушча). Ты ня здолны, ці хворы, ці благі гаспадар, ці п'яніца? Ці шырокі лавы, каб нам паляжаці? Ці добра гаспадыня, каб нас частаваці? (п.) Няхай шчыра съвеціць вам сонца, няхай не зарасце дарога ваша дзікаю травою! Які гэта старац з хлопцам ідзе? (Каг.). Што-ж табе пісаць, старэнкі? Воран ворану воч ня выклюе Ой пайду я, пахаджу па вішнёвым садзе! Хто з нас, браты мае, не парываўся ў моладасьці ў невядомую даль? Хто ня йшоў на спатканье ўсякім прыгодам-нягодам? (Т. Гушча).

§ 20. Паўторны пытальнік.

- 1) Што называецца мовай? Што такое граматыка і які яе склад? Што такое синтакс?
- 2) Што называецца кіраваньнем і дапасаваньнем? Што называецца дапасаваньнем неграматычным?
- 3) Што называецца сказам? Якая часціна сказу самая важная? Чым звычайна выражаецца выказынік? Якія бываюць выказынікі? Чым розніцца прости выказынік ад сустаўнога? падвойнага? Што называецца творна-прыладным прэдыкатыўным? У якім выказыніку бывае назоўны склон прэдыкатыўны (другі назоўны)?

4) Якія часціны сказу называюцца асноўнымі? даданымі? Якія часціны мовы ня бываюць часцінамі сказу? Чым звычайна выражаецца дзейнік? Чым звычайна выражаецца дапаўненіне? азначэнне? акаличнасць? Якое слова ў сказе называюцца дапаўненіем? азначэннем? акаличнасцю?

5) Як дзеляцца простыя сказы? Які сказ называецца простым? Які сказ называецца кароткім? разывітым? поўным? няпоўным? асабовым? безасабовым? неазначальна-асабовым?

6) Якія часціны сказу называюцца адолькавымі? Які сказ называецца зылітым? Калі звычайна ставіцца злучнік „ды“ ў зылітым сказе? У якіх разох злучнік „і“ ў зылітым сказе абрачаецца ў нескладовы гук „й“?

7) Якія па складу бываюць выказынікі? З чаго складаецца сустаўны выказынік? падвойны? У якім склоне стаіць скланяльная частка сустаўнога выказніка? Якая форма простага выказыніка называецца складанай — з чаго яна складаецца? Пасля якіх дзеясловаў, назоўнікаў іменных і прыметнікаў ставіцца неазначальная форма ў падвойным выказыніку?

8) Як дапасуецца выказынік у простым сказе? у зылітым сказе? Як выражаетца выказынік у безасабовым сказе?

9) Што называецца прыдаткам? клічным словам? пабочным словам? Чым выражаетца клічнае слова? Што можа быць выражана пабочным словам?

10) Якія сказы называюцца адмоўнымі? станоўнымі? Чым выражаетца адмоўнасць у беларускай мове? Калі ставіцца адмоўе „ні“?

11) Які сказ называецца апавядальным? клічным? пытальным? Якімі дапаможнікамі найчасцей выражаетца пытаныне ў беларускай мове? покліч?

12) Назваць схему тыповага простага сказу. (*Назоўнік іменны ў назоўным склоне — тыповы дзейнік; асабовы дзеяслово — тыповы выказынік; ускосны склон назоўніка іменнага — тыповае дапаўненіне; прыметнік і дзеяпрыметнік, дапасованы да назоўніка, — тыповае азначэніне; прыслоўе і дзеяприслоўе — акаличнасць*).

II.

Складаны сказ.

§ 21. Складана-злучаны і складана-залежны сказ.

Прыклады для разбору. Сумна стала між чужымі хлопчыку малому. Яшчэ машына ня спынілась, як усё кругом замятусілась (Я. Кол.). За дурною галавою нагам няма спакою. Ня ўсё тое збываецца, на што чалавек спадзяваецца. Ня той товар, што ляжыць, а той, што бяжыць. Вада шумела каля млына. Крычала голасна машына (Я. Кол.). Пачарнеў на полі сънег, а на ўзгорках сталі паказвацца чорныя лапінкі. І сіняе неба ад зор нярунене, і месяц дзеся згінуў, ня ходзіць па ім. Люблю я прывольле широкіх палёў, зялёнае мора ржаных каласоў. Люблю пазіраць я на поле вясной, як ветрык жартлівы плаве збажынай (Я. Кол.). З лазурных чистых небясоў прыветна сонейка глядзіць, ва ўсе канцы льле блеск лучоў, цяпло і съвет зямлі дарыць (Я. Кол.). Глядзіць прыветна з неба сонца, як-бы матулька на дзяцей (Я. Кол.). Хутка надыдуць завеі з марозамі, ветры з марозам зноў наляцяць (А. Гар.). Касматая яловыя вяршыны трасціліся ад буры, як у шалённым танцы. Широкі простор поля звузіўся ў чорную бочку, і нічога не магло разгледзіць вока адзінокага чалавека (Т. Гушча). Задумалі маразы пажартаваць з съмельчакамі, што не пабаяліся выйсьці ў поле.

Вывады. Просты сказ—самая звычайная і самая простая форма мовы для выражэння того, что нам трэба выказаць. Простая, маларазвітая мова складаецца з адных простых сказаў, граматычна нават ня звязаных паміж сабою. Такую мову мы знаходзім у народных казках, асабліва ў дзіцячых. Напрыклад:

„Быў сабе дзедка, была сабе бабка. Была ў іх курка-
рабка. Зънясла яна яечка. Дзед біў, біў—не разьбіў;
баба біла, біла—не разьбіла. Мышка бегла, хвосьцікам
махнула, яечка разьбіла. Дзед плача, баба плача, ку-
рачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, са-
бакі брэшуць, гусі кричаць, людзі гамоняць“.

Але калі мы хочам выразіць сваю думку даклад-
ней і паўней, тады аднаго *простаіа* сказу мала, хоць-
бы такога разьвітага, пашыранага, якім бывае зъліты
сказ з рознымі даданымі, паясьняльнымі словамі; для
больш дакладнага й поўнага выражэнья сваіх думак
приходзіцца злучаць некалькі простых сказаў у ва-
дзін сказ, звязваючи іх паміж сабою або ўзаемнай
сувязью, злучэннем, або залежнасцю, *падпарадкавань-
нем*. Такі сказ, што складаецца з двух ці больш про-
стых сказаў для выражэнья аднае якое-небудзь дум-
кі, называецца **складаным**.

Калі паасобныя простыя сказы ў складаным сказе
злучаны паміж сабою так, як злучаюцца аднолькавыя
часціны зълітага сказу, то вытвараецца злучэнье
сказаў *роўнапраўных*; калі ж цэлыя сказы ў склада-
ным сказе падмяняюць толькі асобныя часціны прос-
тага сказу, асабліва розныя даданыя слова, то вы-
твараюцца сказы *няроўнапраўныя*: залежныя *й незалеж-
ныя, асноўныя *й даданыя**.

1) Складаны сказ можа быць зложан або з *роў-
напраўных* простых сказаў, або з *асноўнага* й дада-
нага, незалежнага *й залежнага*, або *падпарадкаванага*.

Калі складаны сказ становіць сабою злучэнье
роўнапраўных простых сказаў, то ён называецца **скла-
дана-злучаным**. Напрыклад: *Прыфрэла яснае сонейка; зі-
нуў сънеi з поля; асушилі вятры зямельку; начала рась-
ці маладзенъка травіца*.

З гэтага прыкладу мы бачым, што ў складана-
злучаным сказе кожны просты сказ можа ўжывацца ў
мове сам па сабе, незалежна ад другіх; дзеля таго
яны *й называюцца *роўнапраўнымi, або незалежнымi**.

Калі-ж мы возьмем складаны сказ: „У каго ёсьць матка, у таго галоўка гладка”, які складаецца з двух простых сказаў (1—„У каго ёсьць матка”, 2—„у таго галоўка гладка”), то заўважым, што гэтыя простыя сказы самі па сабе, незалежна адзін ад аднаго, ужывацца ў мове ня могуць, бо будуць незразумелыя ды ня выкажуць таго, што трэба сказаць.

Такі складаны сказ, у якім простыя сказы так цесна звязаны паміж сабою, што адзін паясьняе другі ды адзін бяз другога ў мове ня ўжываюцца, называецца складана-залежным сказам. Напрыклад: *Хто новаіа ня бачыў, той і старому рад. Дзе араты плача, там жняя скача. Дурная тая дамова, дзе вала бадзе карфова.*

2) Як у складана-злучаным, так і ў складана-залежным сказе простыя сказы могуць звязвацца паміж сабою злучнікамі.

а) У складана-злучаным сказе простыя, роўнапраўныя сказы злучаюцца або пры дапамозе злучнікаў, або бяз іх. У складана-злучаным сказе знаходзім тыя самыя злучнікі, што звязваюць аднолькавыя часціны зълітага сказу (§ 12, 2.). Напрыклад: *Хутка расьце жыта, і цешыцца сэрца працавітага гаспадара. Ластаўка дзень пачынае, а салавей канчае.*

б) У складана-залежных сказах залежнасць паміж простымі сказамі выражаецца падвойным спосабам: або пры помачы злучнікаў і злучальных слоў, або пры помачы адносных займенных назоўнікаў, прыметнікаў ці прыслоўяў. Адгэтуль адрозніваюць злучальную залежнасць і адносную залежнасць.

Злучальная залежнасць выражаецца наступнымі злучнікамі і злучальными словамі: *што, бо, дзеля таго, дзе, хоць, як, як толькі, быццам і інш.* У таких разох злучальная слова зъяўляюцца толькі сувязью для сказаў і часцінаю даданага сказу ня служаць.

Адносная залежнасьць выражаеца адноснымі і адносна-пытальнымі займеньнікамі, прыметнікамі й прыслоўямі: *хто, што, які, каторы, чый, дзе, куды, адкуль, калі, як, колькі, чаму, нашто, зашто і інш..* Усе гэтыя слова зъяўляюцца і часцінамі сказу. Напрыклад: *Хто коняй мяняе, у таго хамут гуляе. Што сёньня зробіш, таго заўтра ня будзеш рабіць. Чаму быць, таму не мінаваць. Якія мы самі, такія й наші сані. Як пасъцелеш, так і высьпішся. Чый конь, таго й гроши. Адкуль дым, адтуль і полымя. Нашто нам тыя пісталеты, калі мы страліць ня ўмееем.*

Такім парадкам, займеньнікі, прыметнікі й прыслоўі, будучы злучальными словамі, ня трацяць значэння часцін сказу.

Да адносна-залежных сказаў належаць і ўскосныя пытаныні, г.зн., пытаныні, паставленыя ў залежнасьць ад другога сказу; ўскосныя пытаныні пачынаюцца з пытальных займеньнікаў, прыметнікаў і прыслоўяў. Напрыклад: *Пытаюцца, чые ізта коні.* Адыходзячы спыталіся, катора іадзіна.

3) Адносныя займенныя прыметнікі „які“, „каторы“ дапасоўваюцца ў родзе й ліку з тым словам у васноўным сказе, да якога яны адносяцца; склон-жай іх залежыць ад даданага сказу. Адносны займенны прыметнік „чый“ мае поўнае дапасаваньне з сваім азначальным словам у даданым сказе. Напрыклад: *Чый род, таго й рот. Чыя душа часнаку ня ела, то й пахнуць ня будзе. Чые-б цяляткі мычалі, а насы хоцьбы й маўчалі.*

4) Даданыя сказы аддзяляюцца ад асноўнага ў мове *перапынкамі*, паўзамі, а на пісьме — коскамі; таксама паасобныя сказы ў складана-злучаным сказе аддзяляюцца паўзамі, а на пісьме — коскаю, *кропкай* з коскай, *двукроп'ем*, у залежнасьці ад характеристу злучаных сказаў, што выясняе *правапіс*.

5) Даданыя сказы могуць стаяць: а) перад асноўным (*Хто працуе, той і мае*), б) паслья асноўнага ска-

зу (Ніхто ня ведае, як хто абедае) і в) у сярэдзіне асноўнага сказу (Сад, што быў чорны, ужо распусціўся).

Задачка 19-ая. Выпісаць спачатку складана-злучаныя сказы, а потым—складана-залежныя.

Вымерзлі лужынкі, высахла гразь. Падзьмуў халодны сівер, і папаўзлі па небе сьнегавыя хмары. Дзе яшчэ нядаўна калыхаліся зялёныя травы, блішчалі кветкі, над якімі лёталі пчолкі, там цяпер пуста. Жыта на полі зжата й зьевезена; авёс і ячмень сабраны. Толькі па ржышчы відаць, што тут яшчэ нядаўна красаваліся пасевы. Прыгрэла сонейка, згінуў сънег, асушилі вятры зямельку. Зноў на полі зеляніцца-рунек жыта, і цешыцца сэрца працавітага гаспадара. Ішло хлопцаў дваццаць пяць, пасля зімы съяды знаць (барана). Часта здараетца, што й разумныя птушкі-правадыры зьбіваюцца з дарогі ды блудзяць. Хоць усім братом ня соладка жылося, але меншаму брату выпала самая горшая доля. Жаль прападаў, як прападаў туман з усходам сонца. Стары Іван Лаўрусь скінуў дакучлівую съязуз, што пра-бегла па ўсім твары ды зьвісла на доўгім сівым вусе. Ён скінуў съязуз сярдуючы, бо ці-ж прыстала плакаць старому дзеду, якому ўжо й на пяты дзесятак перавярнула? Не, гэта брыдота! Дзе люлька? І ён зноў пачаў распальваць сваю люльку, што тройчи распальваў і тройчи гасла. Зноў чорныя думы абслі сівую галаву, і пахінулася яна над столом. Ён цяпер нічога ня бачыў, што рабілася ў хаце. Слухай, што настаунік гаварыць вам будзе пра навуку, кнігі і аб нашым людзе. Бываюць людзі, што вобмацкам пазнаюць кожную рэч, а іншы на вобмацак не пазнае, дзе дзерава, а дзе папера. Усе зьвяры маюць добры нюх, і ўсе пачуцьці ў зьвяроў шмат мацнейшыя, як у людзей. Чалавеку, каб пазнаць якую-небудзь рэч, трэба яе паглядзець, памацаць ці пакаштаваць, а зьверу перш за ўсё трэба панюхаць. Здалёк сабаку лепей чуваць, адкуль ідзе пах. Нам трудна разабраць, калі хто моцна гамоніць над самым вухам, або калі рэч вельмі блізка перад нашымі вачыма. Нават вольнае паветра служыць чалавеку: вецер круціць крыльле ў ветраку і надзімае парусы на караблех. Чалавек разумее, што яму гавораць. Быў у гэтай хаце вялікі пакой, куды вольна ўваходзіла чыстае паветра. Кожны ведае, што ў нашым целе ёсьць трубачкі-жылы. Калі мы

пачуваем маленькі голад, то потым ямо са смакам. У зіму ў лесе й на полі шмат менш птушак і зьвяроў, а казюлькі й мошкі саўсім прападаюць. Верхнія пласты зямлі, у якіх растуць карані расылін, называюцца глебаю. З пачатку зімы можна бачыць, як холад памалу забівае расыліны, або затрымлівае ў іх рух жыцьця. У позніюю восень уся прырода падобна да спрацованаага чалавека, што пасля цяжкай працы заснуў моцным сном. Кожны з нас—этота толькі невялічкая частка таго, з чаго складаецца съвет і што мы называем жыцьцём. Заціхла ўсё, замерла ўсё,— ня сьпіць адвечнае замчышча: там пачынаецца жыцьцё ў агнёх старога папялішча (Я. Кул.).

§ 22. Складана-злучаны сказ.

Прыклады для разбору. Лета зьбірае, а зіма праядае. Спачатку тром грымеў, а потым даждж пайшоў. Тут рэчка пад бокам, і процьма ў ёй рыбы. Ці паскачаш, ці паплачаш. Сьвеціць, але ня грэе. На стрэхах ляжаць цэлыя скібы сънегу, усё роўна як хто палотны парасьцілаў. Прывычнае вуха лавіла ў шуме лесу трывожныя галасы, але ніхто не пранік у тайны яго мовы. Сані скрыпяць і пішчаць ад марозу, быццам съпявяюць песню. Нікога не шкадуе мароз: усіх ён цісьне. Дзесь далёка, за вёскаю, затрубіла труба паляўнічага: была назначана аблава на дзікіх сьвіней. Усё съціхла, адно сънег скрыпіць пад ногамі. Шмат зьвяроў хаваецца на ўсю зіму: мядзьведź у бярлогу залазіць, барсук у нару хаваецца, вожык пад выварат зашываецца. У зіму яліна ў лесе, усё роўна як маці сярод дрэў: у яе густым гальлі і віёрка хаваецца, і маленькія птушкі начуюць, і заяц у мяцеліцу туліцца пад яе галінамі, і нават большыя зьвяры хаваюцца ў ельніку ад завірухі.

Вывады. Мы ўжо ведаем, што роўнапраўныя сказы ў складана-злучаным сказе звязваюцца паміж сабою або пры помачы злучнікаў, або бяз іх.

Калі паміж злучанымі сказамі злучніка няма, то сувязь паміж імі выражаетца аднай інтонацыяй голасу, а на пісьме—адпаведнымі знакамі прыпынку. Напрыклад: *Сонца паліць што-раз іфачэй: пажоўклі маладыя каласкі, пажоўкла зялёная саломінка.*

Калі роўнапраўныя сказы ў складана-злучаным сказе звязваюцца паміж сабою злучнікамі, то гэтыя злучнікі выражаюць розныя адносіны паміж злучанымі сказамі. Дзеля гэтага адрозніваюць злучэнье сказаў: а) простае, б) супраціўнае, в) разъмеркавальнае, г) прычынна-заключальнае, або відавальнае, д) пафайнальнае.

а) **Простым злучэннем** называецца злучэнье роўнапраўных сказаў не супярэчных, згодных сваім зьместам; яны дапаўняюць адзін аднаго, рысуюць (перадаюць адзін малюнак), выражаюць агульную думку. Сувязь злучэнія служаць такія злучнікі: і, ды, таксама, і. значыць, а і інш. (§ 34,1). Напрыклад: *Пачынаеца парадак, і ўсе прымаюца за работу. Толькі сярдзіты воўк бродзіць па сънезе, ды іалодны ліс бегае па маладняку.*

б) **Супраціўным злучэннем** называецца злучэнье простых роўнапраўных сказаў супярэчных, або калі адзін сказ агранічае зьмест другога сказу, напр.: *Уся сямейка съпіць ды спачывае, толькі матка з вераценцам прытумілася к печы ды прадзе, прадзе кудзельку* (Я. Кол.).

Сувязь злучэнія супраціўным злучэніем бываюць такія злучнікі: а, але, ды (= але), аднак, адно, затое, толькі і інш.

Злучнікі могуць і прапускацца; таксама ў простым злучэніи злучнікі вельмі часта пропускаюцца.

в) **Разъмеркавальным** называецца такое злучэнье простых роўнапраўных сказаў, у якіх выражаюцца думкі аднолькава магчымыя (*Або будзе, або не. Ці паскачаеш, ці паплачаш*).

Пытальныя сказы вельмі часта бываюць разъмеркавальнымі, напр.: *Ці ты кпіш, ці дароі пытаеш?*

Сувязь злучэнія разъмеркавальным злучэніем звычайна бываюць такія злучнікі: *або—або, ці—ці, ні—ні* і інш.

г) Прычынна-заключальным, або вінавальным, злучэньнем называецца такое злучэнье простых роўнапраўных сказаў, калі гэтыя сказы адносяцца паміж сабою, як прычына да выніку. Напрыклад: *Моцна съпіць шырокая рака: крэпка закаваў яе мафоз.*

Сувязь паміж такімі сказамі можа выражацца словамі *дзеля таю, значыць, бо і інш..* Сувязь часта прапускаецца, і тады адносіны паміж сказамі выражаютца інтонацыяй голасу, а на пісьме азначаюцца адпаведнымі знакамі прыпынку (двукроп'ем).

д) Параўнальнае злучэнье становіць такое злучэнье простых роўнапраўных сказаў, у якіх выражаетца параўнанне, або зъвест каторых узаемна супастаўляеца. Сувязь паміж імі можа выражацца словамі: *быццам, усё роўна як, бо і інш.;* гэтая сувязь можа й прапускацца. Напрыклад: *Вось так і жыла яна, быццам тая былінка ў полі. Тонкія лёгкія хмафкі ахварабаваліся ў залаты колер, усё роўна як абняло іх полымя. У зіму лес, як сірата: ціхі, нудны, маркотны, птушки яго пакінулі.*

Можна сустрэць такое параўнальнае злучэнье сказаў, калі адзін сказ пачынаеца з адмоўя „то не“. Напрыклад: *То ня птушка ў інязьдзе ўстрапянулася: маё сэрца ўлякнулася* (З. Бяд.). *То ня бура над крыжам літасьці просіць, то маці над нябожчыкам моцна галосіць* (З. Бяд.). *То ня песняня мая так далёка ляціць: інта вырваўся енк з набалелай душы* (К. Б.).

Задачка 20-ая. Знайсыці ды выпісаць спачатку сказы з простым злучэньнем, потым—супраціўныя, разьмеркавальнія, прычынна-заключальнія ды параўнальнія.

Прыгрэе сонца, і сънег растае. Ён здольны, але не старанны. Жыта злажылі, ды не надоўга. Ноч цёмная поўна загадачных гукаў: штосьць шэпча, то зноў шалясьціць, то ў далі хтось дзіўна, працяжна загукаў ды съціх, толькі вечер шуміць (К. Б.). Слухаюць людзі, і сэрца іх млее (Я. Кол.). Падышоў паляўнічы да ямы ды бачыць: у вадным кутку скрыпач, а ў другім воўк. І такая ў іх музыка пайшла: скрыпач грае, воўк вые, а другія

ваўкі з лесу сабе голас падаюць (*Каг.*). Вучыся, нябожа, вучэньне паможа змагацца з нядоляй, з няволяй (*Я Куп.*). Падымуцца хмаркі ў ночы, павее вецер з халоднага боку, і на заўтра выпадзе сънег. Варушыцца рака, падымоўцца яе грудзі, трасе яна сваімі дужымі плячмі, і лёд покае, трашчыць. Ціха і плаўна коцяцца воды вольнага Нёмана ў цёмную даль, толькі ў часе глухой непагоды з берагу Нёман ня выдзе амаль (*Я. Куп.*). Ціха ходзіць, але густа месіць. Альбо грай, альбо гроши аддай. Вока бачыць далёка, а думка яшчэ далей. Думка за гарамі, а съмерць за плячамі. Вялікі вор (мех), да малы збор. Вось на съвеце як бывае: хто працуе, той і мае. Горш, калі баішся: і ліха ня мінеш, і надрыжышся. Паспорылі за мех, а ў мяху съмех. Съвеціць, да ня грэе. Крыкнула вутка на ўвесь съвет чутка: сабраліся дзеткі да аднай клеткі. Ажывіўся замак хмуры: усюды блеск, гараш агні (*Я. Кол.*). Ня страшыць съцюжай там зіма, ні злых марозаў там няма, а краскі вечна там растуць, у гаях птушкі там пяюць (*К. Б.*). Пішчыць дзеся чайка на балоце, пліска трасе хвастом на плоце, турчыць працяжна жабін хор, і дзеци рвуцца з хат на двор (*Ст. Ул.*). Хлопцы папрасілі пабудзіць іх заўтра да сонца: яны надумаліся пайсьці ў грыбы. Яшчэ сонца было нізка, а ў хлопцаў былі поўныя кошыкі грыбоў. Кінуліся першыя буйныя каплі, і дождж паліўся, як з вядра.

Хто арэ, хто барануе—усіх съмерць пароўнуете. Прачнуліся нівы і хаты, уся ў полі людзкая сямейка, за сошкай шнурое араты, ля статка іграе жалейка (*Я. Куп.*). Прайшла зіма, як ня бывала: усім лягчэй на сэрцы стала (*Ст. Ул.*). Неба зацягнулася лёгкімі хмарамі, але было ціха й цёпла, як часта трапляецца ў харошую веснавую ноч (*Я. Лёс.*). Нікла жыцьце ў лесе шумным, агаляўся твар зямлі, і ляцелі з крыкам сумным над балотам жураўлі (*Я. Кол.*). Доўга ня мог заснуть малы Міхась: заўтра рана выбіраецца ён у дарогу. Чакаюць людзі вясны: усім дадзела зіма сваімі сънягамі, марозамі, халадамі й мяцеліцамі. Скора настане вясна, прыляцяць з выраю птушкі, ачысьціцца поле ад сънегу, зазелянеюць дрэвы, зацвітуць сады, вырасьце трава. Не скаваешся, сънег, ад сонца: усюды яно цябе знайдзе! Усюды льлецца яго шчыры съвет і цяпло, нідзе не знаходзіць сабе пакою сънег. Варушыцца рака, падымоўцца яе грудзі: чуе й яна вясну новага жыцьця. Сонца грэе, прыпякае; лёд

§ 23.

Прыклады
ій зарослая кр
акі абстукалі
хораша гайды.
На зямлі ёсьць
гушы. Не адзін
кій гнізда с
Што нап
ігадаліся, ш
іччанія,

на рэчцы затрашчаў; цёплы вецер павявае, хмар дажджовых к нам нагнаў (Я. Кол.). Вось і бусел паказаўся, гусі дзікія гудуць, шпак на дубе расьсьпяваўся, жураўлі да нас лятуць (Я. Кол.). Дожджык пакропіць, сонца прыгрэе—цвіце вярбіна, рунь зеляннее (Ст. Ул.). На сэрцы стала штось трывожна, бо спадзявацца ўсяго можна (Я. Кол.). Крыкнула курапатка пачіху на дзяцей, і ўсе яны кінуліся ўроссып: адно пад куст схавалася, другое пад карэнъчыкі зашылася, трэцяе залезла пад кусок бярозавае кары, а каторыя не знайшлі куды схавацца, паўзлазілі на кускі жоўтае кары, паляглі на ёй ды моцна пазаплюшчвалі вочы.

Павесялела сялянская доля—сыпнуў рабочы народ на поле. Працуць людзі, поту ня чуюць—аруць і сеюць, і барануюць, стрэхі правяць, платы гародзяць, ячмені сеюць, гнаі вывояць (Ст. Ул.). У зіму сонца падымаецца нізка ды съвеціць нядоўга, дзеля таго ў зіму біве холадна. У паўночных краёх сонца ўлетку не падымаецца высока, затое съвеціць доўга і заходзіць на кароткі час. Холадна, туман, а шпак і ня дбае: съпявае сабе на голым дрэве, як-бы й холаду няма. Паветрами ня бачым, але яно абкружае нас з усіх бакоў. Суша й вада зусім не падобны да сябе: па зямлі можна хадзіць, а ў вадзе мы тонем. Доўга працавалі ластаўкі, і вылепілі харошанькае, кругленькае гняздзечка. Старая ластаўкі ляталі каля самага Пятруся, усё роўна як прасілі яго памагчы. Маладыя ластаўкі вылазілі з гнязда ды ўвесь дзень сядзелі на сонцы, а на нач зноў хаваліся ў гняздо.

§ 23. Складана-залежны сказ.

Прыклады для разбору. Цякла тут з лесу невялічка, трапвой зарослая крынічка, абодва берагі каторай лазняк, алешик абступалі (Я. Кол.). За хатай поле зачыналася, дзе жыта хораша гайдалась, і рос авёс, ячмень і грэчка (Я. Кол.). На зямлі ёсьць вада, каторая напаўняе ніzkія мясьціны на сушы. Не адзін Гаўрылка, што ў Палацку. Дурная тая птушка, якой гняздо сваё ня міла. Смаку, як у печаным раку.

Што напісана пяром, таго ня вырубіш тапаром. Стральцы дагадаліся, што гэта рыкаў леў. Асачыўши, дзе асталаўваліся ваўчаняты, лясьнік загадаў людзям, каб яны зрабілі аблаву.

Людзі любяць птушак за тое, што яны прыгожыя. Прачнуліся пчолкі ад зімовага сну ды бачаць, што сонейка съвеціць, што настала цяпло. Па дыме відаць было, што пожар блізка. Хто пытае, той ня блудзіць. Ня ўсё то сонца, што блішчыць у ваконца.

Вывады. Мы ўжо ведаем, што складана-залежным сказам называецца такі сказ, у якім простиля сказы знаходзяцца ў такіх адносінах паміж сабою, што адзін зъяўляецца асноўным, кіравальным, незалежным, а другія—даданымі, кіроўнымі, падпараўданымі, або залежнымі.

Даданы сказ залежыць, або падпараўдкаван асноўнаму, і без асноўнага сказу ня мае сэнсу. Напрыклад: Чуваць было, як трашка ў ахоплены агнём лес. Хто ў жніво халадку шукае, той узімку галадае.

Даданыя сказы найчасціцай адносяцца да асобных часцін асноўнага сказу, а часам да ўсяе думкі, выражанай у васноўным сказе; яны становяць сабою пашырэньне, дзеля большага паясьнення якой-небудзь часціны асноўнага сказу.

Даданыя сказы злучаюцца з асноўным або пры помачы дапасоўных слоў (займенных прыметнікаў), або пры помачы недапасоўных слоў—злучнікаў і прыслоўяў або займенных назоўнікаў (хто, што) у розных склонах з прыназоўнікам і без прыназоўніка. Напрыклад:

Пурная тая птушка, якой іняздо сваё ня міла.
Дзе тонка, там і рвецца. Зачыняйце шчыльна
хату, каб ня дзымулі халады. Гэта зусім ня тое,
што вы думаецце. Чым хата бацата, тым і рада.
З чым у люльку, з тым і ў трунку. Хто позна
ходзіць, той сам сабе шкодзіць.

1) Калі асноўны й даданы сказы ня звязаны злучальными словамі, то гэта ўжо ня будзе складана-залежны сказ. Складана-залежны сказ бяз злучальных слоў абарачаецца ў складана-злучаны сказ, хоцьбы простиля сказы па свайму сэнсу і ня былі роўна-

праўнымі. Напрыклад, сказ „*Калі ня хочаш з моладасьці працеваць, то будзеш на старасьць з торбай танцеваць*“ будзе складана-залежны; калі-ж праpusьціць злучнікі „*калі*“, „*то*“, то гэты самы сказ абарачаецца ў складана-злучаны: „*Ня хочаш з моладасьці працеваць—будзеш на старасьць з торбай танцеваць*“.

2) Даданыя сказы служаць для паясьнення якіх-небудзь часыцін асноўнага сказу. Яны то развіваюць зъмест дзейніка або выказыніка, якіх часам няма ў асноўным, то дакладней азначаюць прымету якога-небудзь асобнага предмета мовы, то выражают месца, час, прычыну, мэту, спосаб дзеяньня асноўнага сказу або ўмову, ад якой залежыць дзеяньне асноўнага сказу, або, нарэсьце, выражают такую прычыну, якая, з тых ці іншых акалічнасцяй, не выклікае таго дзеяньня, якога можна было спадзявацца, уступаючы месца чамусь іншаму (хоч—да, але).

Кожнае значэнне даданага сказу выражаетца злучнікамі або іншымі злучальными словамі: „*дзе*“ заўсёды азначае месца, „*калі*“—час, „*дзеля таго*“—причыну і т. далей. Калі гэтых злучальных слоў няма, то складана-залежны сказ, як зазначалася вышэй, абарачаецца ў складана-злучаны сказ.

3) Паводле значэння ўсе даданыя сказы можна падзяліць на азначальныя, дапаўняльныя, акалічнасці (месца, часу, мэты, прычыны, спосабу дзеяньня), а дадана-причынныя—на ўмоўныя, уступальныя і т. далей.

Але пры граматычным разборы важней за ўсё—гэта ўмельца адрозніць даданы сказ ад асноўнага. Трэба памятаць, што даданы сказ можа стаяць перад асноўным (*Хто працуе, той і мае*), пасля асноўнага (*Ня шукайце кветак у полі, як вясна к нам ня прыйшла*) і ў сярэдзіне асноўнага сказу (*Сад, што быў чорны, ужо распусціўся*).

Даданы сказ аддзяляеца ад асноўнага перапынкам (паўзай) у голасе, а стаўшы ў сярэдзіне асноўнага, ён вымаўляеца цішэй (Гай, што быў чёмны, зазелянеўся).

4) **Сузалежныя сказы.** Калі да аднаго асноўнага адносяцца два ці больш даданых сказаў, то яны называюцца *сузалежнымі*. Напрыклад: За хатай поле пачыналася, дзе жыта хораша іайдалась, дзе рос авес, личмень і үрэчка (Я. Кол.).

Значыць, падобна да таго, як злучаюцца роўнапраўныя сказы ў складана-злучаным сказе, так могуць злучацца паміж сабою даданыя сказы роўнапраўныя ды аднайменныя, падпара́дкаваныя аднаму асноўнаму сказу. Тады складана-залежны сказ складаецца з асноўнага сказу, якому падпара́дкаваны два або некалькі роўнапраўных і аднайменных даданых сказаў, якія ў такіх разох называюцца *сузалежнымі*.

5) **Падзалежныя сказы.** Даданыя сказы, як і асноўныя, могуць мець пры сабе залежныя ад іх даданыя сказы, і тады складана-залежны сказ прымае такі від: а) асноўны сказ, б) яму падпара́дкаван даданы сказ, в) якому, у сваю чаргу, падпара́дкаван новы даданы сказ і т. далей. Напрыклад: Яго жальба прападала, як пропадаў туман з усходам сонца, што вісеў над балотам (Я. Кол.). І здавалася яму, што ён знае, як травінка сваю думае думу (Я. Кол.).

У гэтых прыкладах сказы—„як пропадаў туман з усходам сонца“, „што ён знае“—даданыя да асноўнага, а сказы—„што вісеў над балотам“, „як травінка сваю думае думу“—даданыя да даданых, або *падзалежныя*.

6) **Параўнальныя сказы.** Даданыя сказы, што пачынаюцца параўнальным прыслоўем „як“, называюцца *параўнальнымі*. Яны цікавытым, што найчасцей ужываюцца ў форме няпоўных сказаў з пропускам выказыніка, напр.: Густая высокая трава, як мора, калыхалася на ветры.

Параўнальныя сказы вытвараюцца ў такіх разох: калі мы робім параўнаванье аднаго прадмета, дзеянья або стану ці прыметы з чым-небудзь другім, то гэта выражаецца двумя сказамі, з якіх адзін *падпарадковаецца* другому пры помачы прыслоўя „як” і злучнікаў „бы”, „чым” (чымсі, чымсьці); пры гэтым выказынік (дзеяслово), а часта й дзейнік у падпарадкованым (даданым) сказе прапускаеца. Напрыклад: Весела пазірае стары лес, што расьце за сялом ды цягнеца па краёх поля, як разак, пастваўлены ў гару зубамі. Лепей хлеб з вадою, чымсі з бядою. І ўсхліпвае рэчка ў пяскох залатых, бы маці па дзецих сваіх (Я. Кол.) Люблю цябе, да ня так, як сябе.

Дзеля таго, што выказынік у такіх параўнальных сказах прапускаеца, то гэтыя сказы можна назваць „*напоўнымі даданымі сказамі*“.

Некаторае падабенства да гэтых „параўнальна-даданых” сказаў маюць *прыдаткі* з тым-жа словам „як”, што можна сустрэць у кніжнай мове. Розніца паміж імі тая, што придатак з „як” не выражаете парашаньня, а служыць пэўнай прыметай прадмета. Напрыклад: Ен, як чалавек, цешыўся агульнай павагай.

Здараюцца парашаньные сказы з словам „такік” (з так як), напр.: Вечер вые, такік зъвер (Я. Кол.).
Стайць, такік слуг.

Задачка 21-ая. 1) Выпісаць у вадзін радок (зверху ўніз) злучнікі, а ў другі—злучальныя слова, якімі падпарадкованы даданыя сказы свайму асноўнаму сказу.

2) Выпісаць тыя прыклады, у якіх даданы й асноўны сказ маюць адзін дзейнік, ды падчыркнуць даданыя сказы.

3) Выпісаць прыклады з сузалежнымі сказамі ды падчыркнуць асноўныя.

4) Выпісаць прыклады з падзалежнымі сказамі ды падчыркнуць асноўныя.

Навука даводзіць, што сусъветная ня мае ні канца, ні пачатку: яна бязьмежна й вечна. Зоркі дзеля таго здаюцца маленькімі, што бясконца далёка ад нас. Вельмі можа быць, што на некаторых зорках ёсьць жывыя істоты, як на зямлі, але

праверыць гэта трудна. Калі паглядзең на месяц праз павялічальну трубу, дык можна ўгледзең, што плямы на месяцы ёсьць ні што іншае, як ценъ ад вялікіх гор на ім. Апусьціўшы нізка тонкі валасок, ные сірацінка, плача каласок; плача, што дарэмна вяне у глушы, што нідзе ня бачыць роднае души, што яго зярняткі птушкі падзяўбуць, белую саломку ветры разъясуць (Я. Кол.). На сонцы, дзе кіпяць цэлыя акіяны агню, няма нічога жывога. Што сёньня зробіш, таго заўтра ня будзеш рабіць. Ня шукайце кветак ў полі, як вясна к нам ня прышла. Люблю пазіраць я на поле вясной, як ветрык жартлівы плыве збажыной. Люблю я дарогі, што леглі між гор, і груши старыя, што ў жыце шумяць. Мёд носяць рабочыя пчолы, каторых у вульлі вельмі многа. Весела пазіраў стары лес, што рос за сялом ды цягнуўся па краёх поля. Мы ня прывыклі бачыць тае карысці, якую прыносяць нам птушкі. Ёсьць на зямлі бязводныя пустыні, дзе не растуць ні травы, ні дрэвы, а ёсьць і такія краіны, дзе вады залішне многа. Няхай плачам у сіней далі песня разальлецца, каб усе людзі ў съвеце зналі, як нам тут жывецца! Якая птушка, такія й песні. Хто тро разы арэ, той тро снапы больш бярэ. Часта здараецца, што й разумныя правадыры зьбіваюцца з дарогі ды блудзяць. Дзе араты плача, там жняя скача. Натрасешся, пакуль данясеңся. Адкуль дым, адтуль і полымя. Пакуль у гумне цэп, патуль на стале хлеб. Як лёгкі дым, як тонкі пар, расталі ў небе кучы хмар. Сошку сваю ты нанова наладзь, лепш каб было, чалавечка, арацы! Добра глядзі, каб агрэху ня даци; усё, як належыць, на полі урадзь (А. Гал.). Каб ня ежка ды не адзежка, дык была-б грошай дзежка. Хоць з вадою, абы не з бядою. Чыста ад пырніку поле апратай, бо калі ў пырнік зерня пасееш, з працы свае карыстаць не здалееш (А. Гал.). Калі часам заварушацца дзеесь там, на таемнай глыбіні яго души, вобразы прамінулага, калі й заманецца зірнуць на родныя нівы, дык умовы жыцьця будзённага так перакруцяць думкі аб гэтым, што, здавалася, іначай, як ёсьць, і быць не павінна (Я. Л.). Знае лес баравы, дзе хадзіў ён вясной, што за думкі віліся над ім. (Я. Кол.). О, мой родны кут! хмурна пазіраеш ты з сіяга туману, што лёг па краёх палёў, дзе неба, спусціўшыся нізка, абнімаецца з зямлёю (Т. Гушча). Між лісточкамі гараць каплі рос, як гарачыя сълёзы, быццам з жалю па

тых, што ў магілках зъяглі. Сталі ваўчаняты падрастаць ды пачалі вылазіць з нары, каб паглядзець, што робіцца наўкола. Хоць малыя былі ліскі, але хітрыя. Увесь час, як былі ў хаце, шукалі яны здарэння, каб уцячы, але ня было куды. Яшчэ здалёк сустрэлі бацьку дзеци ды глядзелі, што гэта ён нясе ў мяшку пад пахаю. У дзень, калі ў хаце было ціха, ліскі выла-
зілі з нары ды пачыналі дурэць. Хто з вас, дзеци, не разграбаў муравейніка, зусім ня думаючи пра тое, якую трывогу пады-
маецце вы тым тысячам жывёлінак, што нанасілі гэтая кучы? Весела пазірае ўлетку стары лес, што расьце за сялом ды цяг-
ніцца па краёх поля, як разак, паставлены зубамі ўгору. Гу-
стая высокая трава, як мора, калышацца на ветры. Так і цягне
на прывольны луг, дзе так многа красак, птушак, усялякіх
конікаў, матылёнкаў, песен, шуму й звону, дзе так славна
падыхае чисты съвежы ветрык. Сонца бродзіла па хмарах, і
ценъ невялічкімі лапінкамі поўзала па зямлі, паводле таго як
ішла сама хмарка ў небе. Уперадзе, як горы, ішлі клубкамі, з
чарнаватымі краямі, асобныя хмари, як дым, расьцілаліся па
небе ды як-бы цягнулі за сабою чорную гладкую съянину. Яны
(хмари) то злучаліся, то разьдзяляліся, то пераганялі адна адну,
то прападалі, а месца іх заступалі новыя ды плылі памалу,
ткучы чорную хмару, каторая аддзялялася ад пярэдніх съветлых
клубкоў сівым доўгім поясам хмар з завостранымі канцамі.
Над галавою бліснула маланка, і за ёю адразу трэснуў гром,
аж усё затраслося й закаласілася, і кінуліся першыя буйныя
каплі, і дождж з ветрам паліўся, як з вядра. Кусты ялоўца
трашчаць, як толькі падыходзіць да іх агонь, на момант даюць
белы клуб дыму, разам абхватваюцца агнём ды прападаюць у
полымі, каторае яркімі стужкамі разыліваецца ў адну мінуту
над хвойнікамі. Жыцьцё шмат людзкіх пакаленіньня прайшло й
праходзіць перад гэтымі дубамі, бы тыя хвалі Нёмна, што пак-
ручастым зъмеем іх высокі роўны груд (Т. Гушча).

§ 24. Пабочны сказ.

Прыклады для разбору. Там, здавалася яму, павінна
быць дарога да роднае вёскі. Досыць, кажу, з мяне кпіць.
Змораны й сядзіты—бо шмат сена не ўхапілі—вярнуўся я
да дому. Надева зноў двор пачынаўся (ён з першым дворыкам

стыкаўся) ды ў сад съцяною упіраўся (Я. Кол.). Раз пад вечар—гэта было ў восень—ішоў Андрэй з места. Стары, ка-жуць, змуста, да без яго ў хаце пуста. Зімой, напрыклад, у вялікі мароз, на акне (адно яно было ў нас) такія бывалі прыгожыя кветкі, што так і глядзеў-бы на іх (Яд. Ш.).

Вывады. Падобна да пабочных слоў, у мове, для выражэння розных уваг, паясьненняў, выказаў пабочнай думкі аўтара, ужываюцца цэлыя сказы, як простыя, так і складаныя. Такія сказы называюцца пабочнымі, бо яны ўстаўляюцца ў мову бяз ніякай синтаксичнай сувязі з іншымі сказамі ці часцінамі сказу. Напрыклад: Давялося ўдаве-каршунісе (мужа нядайна на съместніку забілі: надта ўжо з куфамі завёўся) дачку замуж аддаваць (Я. Ш.).

1) Некаторыя пабочныя сказы маюць пры себе злучальныя слова—бо, прычым, як і інш; у такіх разох зъяўляецца ўжо некаторая, хоць вельмі слабая, ступень залежнасці, але адсутнасць змысловай падпарадкованасці паказвае, што гэтыя злучальныя слова ня ўводзяць такога сказу ў адзінку складанага сказу. Напрыклад: Нават агульны выгляд яго (дубка) твару—бо й дрэва мае свой твар—меў характар цікавай асобнасці (Т. Гушча).

2) Пабочныя сказы, як і пабочныя слова, вымаўляюцца асобнай, паніжанай інтонацыяй голасу, а на пісьме выдзяляюцца адпаведнымі знакамі прыпынку (бач. „Правапіс“).

Задачка 22-я. Съпісаць ды пабочныя сказы падчыркнуць.

Так мора (у Гданску я чуваў) прымчыць вадой бутэльку, ablітую смалой (М. Багд.). Венцер новы—маеш час—залатай (Я. Кол.). Чыста ад пырніку поле апратай (поле тваё гэтым зельлем багата), бо калі ў пырнік зерня пасееш, з працы свае скарыстаць не здалееш (А. Гал.). Забраў Цішка ўсе свае цацкі, кашулькі (нават і ката Рудзьку хацеў забраць, але малая Параска не дала) ды пайшоў да сястры за сынка. Вышаў, бачыш, прыказ—дай мне веры!—каб жылі сабе спакойна і людзі, і зьверы (Абх.). Съцяміла баба, што можа быць дрэнна (быў,

відаць, некі грашок) ды пусьцілася наўцекі. Даўно, даўно гэта было, але я добра паматаю, бо—між намі кажучы—далі мне добра тады на памяць (Яд. Ш.) Вернуцца—як вы думаецце—заўтра нашы з гораду? Якісці вершатворца (даволі іх у нас) паслаў дзьве оды на Парнас. Раз увечар (гэта было ў пачатку лістапада) ішоў я съцежкаю з лесу ды наткнуўся на пастку. Ад раптоўнага руху паляўнічага (ён хацеў дастаць застрэленую птушку ды ўсім целам налёг на край) чайка нахінулася, зачэрпала вады ды пашла на дно. На жолуд ніхто не зварачаў увагі, як-бы й на съвеце яго ня было, толькі сонейка, выплыўши з-за лесу, узіралася на яго ды песьціла сваім цяплом, бы тая маці. А калі бывала яно прыпякала надта горача (любоў часта пераходзіць свае граніцы), маленькі жалудок хаваўся ў цяньку густых лістоў, як пан пад парасонам, і яму заўсёды было добра (Т. Гушча). Сказаць праўду, дык трохі з ветру гарыць съвет. (Т. Г.). Бывалі й такія выпадкі, што ўсе тутэйшыя жыхары крыху смуткавалі, крыху гаравалі—бяз гэтага не абыходзіцца ў жыцці (Т. Гушча). Самым шчаслівым быў тут камень—так злажылі ды згадзіліся яго суседзі: рэчка, лес і расыліны (Т. Гушча). Паляўнічы ішоў съмела, ня спыняючыся—так добра ён ведаў дарогу—і толькі калі-ні-калі азіраўся назад. Я стаў баяцца—і цяпер яшчэ баюся—пераяжджаць у буру цераз рэчку. Настаўнік прынёс з сабою вялікую кнігу з чорнымі вокладкамі (гэта быў журнал, як потым даведаўся Міхась) ды стаў запісваць вучняў. Запісаўшы ўсіх, настаўнік пасадзіў іх на лаўкі (прышли адны толькі першачкі, тыя, што вучацца з першае літары) ды стаў расказваць, як называецца той дом, куды яны прышлі, як павінны вучні трymацца ў школе і нашто трэба вучыцца. Амаль ня ўся вёска зайдросціла мне, што я маю такі надзел, хоць шнур быў, праўду кажучы, ні большы ні лепшы за іншыя. Ляжыц стары дуб на сваі месцы (толькі сукі паабсякалі), а з-пад яго выраслі тры, хоць яшчэ тоненікія, але гладкія, роўныя дубочкі. Клімонт Смаляціч (жыў у XII-м веку ў Смаленску) вызначаўся, як грамадзянскі дзеяч, політык і організатор.

Усякімі цвяятамі, рознакалёрнымі галоўкамі зьвяроў і птахамі, спляценнем завіткоў ён пакрашае скрозь—даволі ёсьць знароўкі—свае шматхварбныя застаўкі і канцоўкі (М. Багд.). Калі наш плыт разаб'еца (ад чаго, вядома, трэба съцерагчыся), дык вы асьцярожна спускайцесь ў воду ды старайцесь ўхваціць

ца за плыт. Застаўшыся ў засьценку (па дарозе з Барысава ў Ігумень) я пазнаёміся з засьцянковым даректарам. Два браты, Алесь і Пятрусь (аднаму было восем год, а другому дзесяць), папрасілі сваю матку, каб яна заўтра пабудзіла іх рана-рана, як чуць толькі стане на съвет займацца, каб да сонца зайсьці ў лес: хлопцы надумаліся пайсьці ў грыбы. У злосці назваў Грышка Базыля „насалём“ (у Базыля быў даўгаваты нос), а Базыль Грышку абазваў „рабэйзаю“ (у Грышкі было рабаценьне). Адзін мужык (Базыль нават назваў яго прозывішча) быў такі асілак, што вазіў на сабе калоды. і выбраў-жа, шельма, —спалі яго сънег!—і месца прыўдалае! (Т. Гушча.).

§ 25. Чужаслоўе.

Прыклады для разбору. „Вазьмі мяне, Кася, за сынка!“ кажа раз Цішка сваёй сястры. Кася засьмяялася ды пытае: „А мамы табе шкода ня будзе?“—На казаньне бацькі адказаў Ігнатка: „Буду я вучыцца, як ты кажаш, татка“.—„Што-ж“, падумаў сам сабе Міхась: „вучыцца, дык вучыцца!“—„Ну, не, брат: дудкі!“ падумаў ён: „дурэць то я ня буду, а вот вучыцца, дык буду“.—Бацька ня раз казаў яму, глянуўши на вушки: „Ну, брат, у цябе й вушки: хоць рэпу сей!“—„Дзякуюй, дзякуюй!“ сказаў шэры ды пацягся без вячэры.—Добрыдзень вам, ягамосьці!—Добрыдзень. Сядайце!—Бацька сказаў сыну, што трэба слухаць настаўніка ды вучыцца, бо нявучоны, усё роўна як съялы; што граматны чалавек нідзе не прарадзе, і ўсюды знайдзе сабе дарогу.—Паіў ты каня?—Паіў.—А чаму-ж морда сухая?—Бо вады не дастаў.

— Дзень добры, сусед!

— Дзень добры.

— А што ты вязеш?

— Дровы.

— Якія дровы? У цябе-ж на возе сена!

— А калі бачыш, што сена, то навошта пытаеш?

— „Ах, ты, жэўжык!“ закрычала на яго матка: „Што-ж ты робіш? Што-ж гэта настаўніца на цябе падумае? Яна-ж у школу цябе ня прыме.“—Вось дзяўчына ўжо гатова, пакідае хатку: „Ну, матулька, будзь здарова!“ ды цалуе матку.—„Mamal“ крикнуў праз сон невялічкі хлопчык, што спаў у калысцы: „Mamal Дзе мама?“ пытаўся ён.

Вывады. Мова, каторую аўтар ці тая асона, што гаворыць, перадае ад імя другой асона так, як тая асона сама гаварыла, называецца чужаслоўем, або простаю мовай (Папалася лісіца ў пастку ды кажа: „Яшчэ ня позна, а давядзеца начаваць тут”).

Тая мова, што перадае толькі зъмест чужой мовы, называецца ўскоснай (Папалася лісіца ў пастку ды кажа, што Яшчэ ня позна, а давядзеца начаваць тут).

1) Звычайна (але не заўсёды) чужаслоўе стаіць у сувязі з словамі аўтара, з каторымі разам яны становяць від складанага сказу, звязанага способам простаю незалежнаю злучэння.

Ускосная мова падпарадкована словам аўтара; яна звязана з імі злучнікамі „што“, „каб“ і становіць даданы сказ, знач., яна звязана способам залежнаю злучэння, способам падпарадковання.

2) Словы аўтара ў адносінах да чужаслоўя могуць займаць патройнае палажэнне:

а) Словы аўтара могуць стаяць перад чужаслоўем (Прылажыў Сож вуха да зямлі ды кажа: „Бейма бляжыць і не стамійся яшчэ“).

б) Словы аўтара могуць стаяць у сярэдзіне чужаслоўя, у якасці як-бы пабочнага сказу („Ну, Алесь брат!“ за абедам кажа бацька сыну: „тодзе беіаць дармадам, красыці садавіну!“)

в) Словы аўтара могуць стаяць пасля чужаслоўя („Будзь паслушна ты, дачушка!“ навучае матка).

Увага. 1) Часам аўтар прыводзіць у поўнай (літаральнай) форме і свае ўласныя слова, сказаныя з кім-небудзь у размове або самому сабе. У такім разе слова аўтара ў адносінах да другіх яго слоў у тэй-же фразе разглядаюцца таксама, як чужаслоўе.

2) Аўтар можа прывесці толькі частку чужой мовы (цытату), перадаць поўнасцю надпіс, назоў кнігі ці чаго іншага, або ўжыць які-небудзь асабісты зварот,—паветалізм, напрыклад. Усе такія слова й звароты азначаюцца на пісьме двукосьцем, як чужаслоўе.

3) Чужаслоўе можа выражацца адным толькі словам і можа быць простым і складаным сказам і асобымі незалежнымі сказамі, нават цэлаю мовай.

4) Чужаслоўе (простая мова) можа абарачацца ў ускосную мову. Дзеля гэтага другая й першая асаба займеньнікаў і дзея словаў замянняюща трэцій асобай; зваротак, калі ён ёсьць, стаўца дапаўненьнем, а паміж сказамі ўстаўляюча злучнік „што“ або „каб“. Напрыклад: Маці сказала сыну: „Я пайду жаць“.—Маці сказала сыну, што яна пойдзе жаць. „Мама, пусыці мяне пагуляць!“ сказаў хлопчык.—Хлопчык сказаў маме, каб яна пусыціла яго пагуляць.

5) Чужаслоўе можа абарачацца ў простыя часціны сказу. Напрыклад: Ён сказаў: „Падайце вады!“—Ён сказаў падаць вады.

Задачка 23-ая. Аб'ясньіць, як выражсаны ў прыведзеных прыкладах слова не самога аўтара, а другіх асоб,—простай ці ускоснай мовай, і што становіць чужаслоўе.

Мне сказалі, што нехта мяне пытаўся. Напішы яму, што ты пажартаваў, што ты й на мыслі ня меў таго, што ён думае. „Нашто гэта, тата, рассыпаеш зерняткі?“ пыталася малая Аньелька ў бацькі, як той сеяў лён. „Прыгожая будзе табе кашулька!“ сказаў Аньельцы бацька. А пішы, нябога: „Жонка, сын мой дарагенкі! шлю паклон з астрогу. Сын мой! снасьці рыбаковы добра ты прытратай—згодзяцца, а венцер новы—маеш час—залатай“ (Я. Кол.). Васілёк спачатку ўпіраўся, кажучы, што ён няхоча мыцца, бо холадна. І трэ было доўга намаўляць яго, покі ён згадзіўся на мыцьцё й часаньне, бо й часацца ён ня любіў за тое, што тады „дзярэцца“. „Глядзі-ж, сынку“, сказаў татулька: „слушай настаўніка, бо нявучоны, усё роўна як съялы“.—„Што ты робіш?“ спытаў бацька ў сына.—„Скрыначку“, адказаў сын. „Чык-чи-рык!“ кричала сініца, увіхаючыся каля канапель. „Жыў-жыў-жыў!“ адазваўся верабейчик, скачучы здалёк ад сіла ды набіваючы мякінай сваё воле. Я разгарнуў кнігу, і па першым лістку прачытаў: „Прозаічныя творы Максіма Багдановіча“. Малодшыя вучні вучыліся літарам, і малы Піліпка разам з імі съпяваў: „А-а-а... мм-а-а...“ Прышоўшы на сялянскі панадворак, заўсёды пачуеш смутнаватае рохканье съвіньні; на гэтым і абапёрта загадка: „Хто ня хвор, а ўсё стогне?“ Съвіньня заслужыла ў людзей благую славу: калі хочуць каго ablaiacy, дык кажуць: „Ах, ты съвіньня! Гэта-ж—съвінства!“—„Цішэй, не гаманец!“ чуваць былі галасы съпераду. „Тата, тата! чуеш—жаваранка?“—Бацька прыслушаўся ды сказаў, што зараз і шпак прыляціць, а там—і бусел, а за ім і ўсе птушкі. „Каб добра разабраць, хто лепей—авечка ці каза“, сказаў бацька: „дык

зробім так: ты сьпішаш карысьць ад авечкі, а я—ад казы, а потым параўнуем“. Сын напісаў: „Авечка ня выдумная на корм; яна не патрабуе многа затрат і абходзіцца гаспадару нядорага“. Бацька тое самае напісаў пра казу. Сын перачытаў абедзьве запіскі і ня мог разабраць, якая жывёла лепшая: авечка ці каза. Тады звярнуліся да маленькае Волькі, каторая ўважна слухала. Тая адказала, што абедзьве лепей.—Тадорка! ці ты прадзеш?—Праду.—А дзе-ж тваё верацяно?—Віры яго знаюць!—„Стой-жа!“ думае лясьнік: „нідзе ты ня дзенешся: не ўцячэш з гэтай хвойяй“, ды пазірае, што далей будзе. А чалавек, нічога не гаворачы, выпраг каня, прывязаў яго да канца калоды ды сказаўши—„няхай-жа будзе брыдка каню!“—узяўся за аглоблі ды пацягнуў калоду. Лясьнік толькі галавою пакруціў ад нязвычайнага зьдзіўлення. „Як ты думаеш, Базыль: ці ёсьць на съвеце такі чалавек, каб панёс гэты дуб?“—Базыль акінуў вокам дуб і, крыху падумаўши, адказаў: „А пэўна, што ёсьць“. Я разгарнуў запіску ды прачытаў: „Таварыш! Заўтра, а шостай гадзіне ў вечар, прашу зайсьці ка мне перагаварыць аб вельмі важнай справе. З прывітаньнем да Вас А. Сынежка“. Пад двумя вялікімі ліпамі відаць была альтанка з плоскім зялёным дахам на сініх балісах і з надпісам: „Дом супачынку“. „Ня плач, Васілёк!“ упрашала Марылька: „я кашкі навару, я табе лялек нараблю і „катка“ зас্তываю“. і чуваць былі Васілёвы выкрыкі: „А я так ня хочу! Я хочу гэтак!“ Роднай матцы сэрца ў грудзях зьлёгка затраслося: „ци ня хоча аддаць ў людзі?“ ў думках пряняслося. „Лажэмся!“ скамандаваў Алесь. Паківаў дзед галавою ды кажа: „Сынку, робіш ты ня тое!“ „Кінь камень!“ сказаў настаўнік. „Ну, а цяпер скажы нам“, спытаў настаўнік: „за што ты хацеў забіць птушачку?“—„Гарыць лес!“ з трывогай сказаў лясьнік, вышаўши на двор і панюхаўши паветра. „Скажы мне, дубе“, сказала чароціна: „чamu ты ня гнешся ад буры?“—„Скажы мне, дубе, адкуль твая сіла? Скажы мне, чamu я такая слабая?“—„О, гэта сынег, брат!“ дзядзька кажа: „цяпер зіма напэўна ляжа“.

Задачка 24-ая. У наступных прыкладах ускосную мову абыярнуць у простую, а простую—на ускосную.

Доктар парай хвораму, каб ён, як толькі настане вясна, паехаў на вёску, дзе ёсьць сасновы бор. Татулька сказаў: „Я раскажу табе, сынку, які страх наводзіць леў на ўсё жывое“.

На пытальне: хто лепей—авечка ці каза, дзяўчынка сказала, што абедзьве лепей. Гаспадар глянуў у вакно ды спытаў: „Хто там?“ Спытаўся воўк у сабакі: „Скажы, сабака, адкуль вы сабе яду бераце?“ „Людзі нам даюць“, адказаў сабака. „Мусіць вы цяжкую службу людзям служыце?“ зноў спытаўся воўк. Дуб сказаў чароціне: „Ты байшся жыцьця, затым ты й слабая; усім ты хочаш унаравіць, змалку прывыкла гнуцца, і гэтым паказваеш сваю слабасць! поўнае непаважэнье да сябе, а хто не паважае сябе, таго й другія не паважаюць“. „Скажы, дзедка“, папытаўся ў дуба малады кучаравы дубок, пазіраючы зьнізу ўверх: „ці добра табе жыць на съвеце? Стайш ты ўсё на аднэй меры, не расьцеш, не мяняешся ды ўсё быццам нешта думаеш?“— „Настаўнік ідзе!“ крыкнулі дзецы ды съцішліся. „Паслухайце, як сварацца пчолкі!“ сказаў нам дзядзька, аднімаючы вуха ад вулья. „Птушкі—наши добрыя прыяцелі,“ сказаў настаўнік: „птушкі бароніць наши сады, поле й лес ад шкодных чарвей і мошак“. „Гэта кветка—праклеска“, сказала нам маці: „яна расьце на волі, а ў хаце расьці на любіць“. Сеў на залаты пасад стary Рыдан ды кажа сыну: „Прылажы, сынку, вуха да зямлі ды паслухай, ці бяжыць Дняпро?“ Прылажыў сын вуха да зямлі ды кажа: „Бегма бяжыць і не стаміўся яшчэ“.

§ 26. Кругасказ.

(Пэрыод).

Прыклады для разбору. Разабраць синтаксичны склад наступных вершаў ды звязніцу увагу на іх пабудову.

- 1) Ці коска зазвоніць ў лугах раніцю,
Ці песнью дзяўча запяе,
Ці конік ў дарозе праскочыць трусцю,
Ці вецер ў палёх зазлуе,
Ці гром гучнабежны пракоціцца ў хмарах,
Ці грукне над лесам пярун,—
Ўсё водгук знаходзіць ў бязьмежных абшарах,
Ўсё іх дакранаецца струн.

А ты, калі гора каго напаткае,
Ці жальба пачуеца, плач,
Або запануе дзе крыўда ліхая,—
На ўсё адгукніся, адзнач!

Я. Колас.

2) Ці куры ў хаце сваім дурам
Падымуць часам шурум-бурум,
Ці абярэцца з іх якая,
Зынячэўку пеўнем зас্পывае
Для большай важнасьці, вагі;
Ці дэесь крумкач разок, другі
У небе крумкне смутна-глуха;
Ці ў юшках песнью завіруха
Зацягне жаласна, нудліва,
Ці загутукае страхліва
Злы гэты дух—сава-начніца—
Ү кустох альховых над крыніцай,
Гутукне так, што сэрца ные;
Або сабака той завые,—
Үсё гэта дрэннае злучэнъне—
Праявы страшнай абвяшчэнъне,
І тую думку мімаволі
На съмерць наводзіць, як ніколі.

Я. Колас.

3) Дзе быў пустыр, дзе рос палын,
Дзе ветры сіверу стагналі,
І шыр прывольную раёнін
Туманам змрокі адзявалі;
Дзе енк цяжарнае жальбы
Народу зынішчанага чуўся,—
Ү агні вялікай барацьбы
Ўстаў Край Савецкай Беларусі.

Ц. Гартны.

Вывады. Мова можа мець розныя харктар: яна або складаецца з кароткіх сказаў, або з больш-менш разъвітых простых і складаных сказаў, або, нарэсьце, з вялікіх сынтаксычных адзінак, зложаных з цэлага раду простых і складаных сказаў, цесна звязаных паміж сабою адзінствам тэмы.

Такая складаная сынтаксычная адзініка, зложеная з простых і складаных сказаў, што закончана разъвіаюць пэўную тэму, называецца *кругасказам*, або *пэрыодам*. Напрыклад: *Калі я праходжу міма сялянскіх лясоў, каторыя я абафаніў ад зынічэння, або калі я чую, як шуміць малады лес, пасаджаны маімі рукамі, я пачынаю іанафыцица, што клімат залежыць крошку ад мяне, што калі праз тысячу год чалавек стане шчасливым, то ў іэтym крошку буду вінен і я.*

Чытаючи кругасказ, звычайна адчуваюцца яго сустаўныя часці: *павышэнне* і *паніжэнне*, паміж якімі робіцца перапынак, выразная паўза.

Паводле сустаўных частак кругасказы можна дзяліць на два віды: *кругасказы падпарадкованыя*, у якіх адносіны паміж сустаўнымі часткамі такія самыя, як паміж асноўным і даданым сказамі (*бач прыклад 3-і* ды *папярэдні*), і *кругасказы злучаныя*, у якіх гэтыя часці звязаны злучальнымі словамі або зусім ня маюць злучнікаў (*бач. прыклады 1-іы, 2-іи*).

Увага. Кругасказы вельмі любілі старажытныя грэцкія і рымскія пісьменнікі. Кругасказы часта ўжываюцца цяпер правоўцамі, але новыя літаратурныя густы ўжо не прыдаюць кругасказам таго значэння, якое яны мелі даўней. З нашых беларускіх пісьменнікаў кругасказы найчасцей сустракаюцца ў Якуба Коласа (Тараса Гушчы), а часам у М. Багдановіча і Ц. Гартнага, а другія пісьменнікі (Я. Купала, Каганец, Ядвігін Ш.) ўжываюць больш прости лад мовы. Такога роду асаблівасць у мове пісьменніка стаіць у цеснай сувязі з тым, як ён мысліць і творыць.

Задачка 25-ая. Разабраць сантаксычны лад наступных прыкладаў ды вызначыць віды кругасказаў (*падпарадкованыя* і *злучаныя*), *павышэнне* і *паніжэнне*.

Прачнуўся — шум, бразгочуць шыбы, гарыць паветра іх сялібы агнём съляпичым, сіняватым; старыя вербы каля хаты гудуць і гнуцца за ўсе бокі, над долам съцелюць верх широкі, і

круціць бура ім галіны, кудлачыць, крышыць верхавіны, бы рве
іх вострымі зубамі; а гром цяжэрнымі клубамі зямлю, здаецца,
прабіае, і стогне хатка іх старая, і ўся трасецца, бы націна,—
а ён, малы, як ліст асіны, дрыжыць ад страху, жмецца, пла-
ча (Я. Кол.). І яснасьць сонца, і пекнасьць зор, і бег жарольцаў
гаманлівых, і дрэў вяковых сплёт карон, і шыр нявыглядных
абшараў—схінулі шчыра нізкі ўклон яму, як жыцьця гаспада-
ру (Ц. Г.). Новае месца, новая людзі і тая работа ў школе, якую трэ-
ба было распачаць гэтymі днямі, і да якое ён так доўга гата-
ваўся,—усё гэта займала яго думкі, і яму было лёгка й добра,
бо так многа новага й цікавага спадзяваўся ён спаткаць на
першай сваёй дарозе незалежнай грамадзянскай працы (Т. Гушча).
Яму па души быў і гэты глухі куток Палесься, аб якім яшчэ
дома так многа цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб'езчыка;
і гэты народ з асобнаю мовай і звычаямі, так непадобнымі да
мовы й звычаяў тых беларусаў, з гушчы якіх вышаў Лабановіч;
гэты непачаты край старажытнасці, якая, на кожным кроку
кідалася яму ў вочы ды затрымлівала на сабе яго ўвагу; і гэты
выгляд самой мясцовасці, агульнага тону якой ня мог яшчэ
улавіць Лабановіч, але ў якой таксама было многа цікавага і,
на яго погляд, павабнага (Т. Гушча). Ёсьць дзьве важныя чась-
ціны, з якіх складаецца жыцьцё і яго глыбокі сэнс і хараство—
чалавек і прырода, бо ніколі ня страціць для нас цікавасці
чалавек, бо праяўленыне яго разуму бязъмежна, бо дарогі яго
ня вызначаны, бо формы яго жыцьця і яго ўзаемаадносін да дру-
гіх людзей бясконца размаіты, аканчальна ня выяўлены, і
ніколі ня могуць стаць аканчальнымі, а прырода—найцікавейшая
кніга, якая разгорнута перад вачымі кожнага з нас (Т. Гушча).
Чытаць гэту кнігу, умечь адгадаць яе шматлучныя напісы—
хіба-ж гэта ня ёсьць шчасьце? (Т. Гушча). Я памру—маладым,
пажылым і старым, але факт той, што я памру, бо я, як і ўсё,
што мае ў сабе пачатак жыцьця, падлягаю съмерці; бо ўсё на
съвеце, толькі-што зарадзіўшыся для жыцьця, ужо мае ў сабе
адзнакі й пячаць съмерці (Т. Гушча).

Калі асеньняя навіны
Зъмянілі сад, калі з бяроз
Рваў лісьце вецер, а мароз,
Наліўшы ягады-рабіны,

Траву губіў, і мы нагой
Ўзрывалі прэлых лісьцяў слой;
Калі патроху чырванелі
Чаромха, ліпа, стройны клён,
А гнёзды змрочныя варон
Між голага гальля чарнелі,
І грозны вечара пажар
Палаў між бура-сівых хмар;
Калі асеньні вецер дзіка
Стагнаў і глуха па начах
Грымеў у наш жалезны дах,—
Тады да лета Вараніка
Ад нас зьнікала ў інстытут.

M. Багдановіч.

Задачка 26-ая. (Для пайтарэння). Разабраць паводле синтаксычнага складу наступныя прыклады.

Іх жыцьце, праўда, няціка, пра іх нідзе ня ходзіць слава, аб іх гісторый не складаюць, пра іх і песень не съпявяюць, апрач вятроў, што нудна ў плоце зімой, ў маркотнай адзіноце, халодны сънег нясуць-ўзьдзіраюць і бедным людзям байкі баюць (Я. Кол.). І мне заўсёды горка стане, калі убачу на кургане пад шэрым прыкладам драўляным прыпынак вечны селяніна (Я. Кол.). Што ні кажы, а жыцьцё, ужо само па сабе, ёсьць радасьць, вялікае шчасьце, бясцэнны дар (Т. Гушча). Вуліца была роўная й широкая. Амаль што не калі кожнае хаты ляжалі кучы бярвенняй і гнілі, але нікому ня прыходзіла ў галаву палажыць кладачку хоць проці свае хаты, каб льга было праісьці праз балота, у якім тапілася гэта вуліца (Т. Гушча). Адным словам, жыхарства гэтай вёскі выяўляла сабою праўдзівых дзяцей лесу, якія як-бы зусім яшчэ нядаўна асталяваліся тут ды толькі што пераходзілі ад аднае формы жыцьця да другое (Т. Гушча). Не пасльпей гаспадар і варот прычыніць чуе: стаў вол жаліцца аслу: „Паганае маё жыцьцё, братка асёл: пашанасьці, увагі ніякай ня маю ад свайго гаспадара“ (Ядв. Ш.). Чаму з маленства, з ураджэнства, у жыцьцёвы май, ня ўмееў, як маци, шанаваці цябе, мой край? (А. Гар.). Хто сказаў „і я з народам“, хто з ім поплеч стаў, як з братам, хто пашоў з ім

роўным ходам к роўным зыскам, к роўным стратам,—з тым і я.
(*A Гар.*). Вольхі, рабіны, асіны з бярозамі лістам пажоўкльм туж-
ліва шумяць: „Хутка надыдуць завеі з марозамі, ветры з сънягамі
і зноў наляцяць“ (*A. Гар.*). Круглае поле; горы каменьня; лес
па краёх, як съцяна; ціха усюды; нудна на сэрцы; птушка ня
крыкне нідзе ні адна (*Я. Кол.*). Вітаю вас, як блізкіх родных,
старыя хвоі на палёх, і вас, красёнцы съцежак згодных, съяды
нялічаных дарог; і гэты жоўценъкі пясочак, дзе хвойкі зелена
растуць; бярозы тыя, што ў шнурочак за рубяжы зямлі бя-
гуць! (*Я. Кол.*) Да дзядзькі страшна прыступіць, але патроху і па-
малу ён траціць імпаты запалу, ў яго душы съціхаюць громы,
ён зноў такі, як нам вядомы: лагодны, добры, клапатлівы, на
ўсё спагадны і руплівы (*Я. Кол.*). „Гэ!“ казаў Міхась быва-
ла: „вядома, клопату ня мала, ды што бяз клопату даец-
ца?“ (*Я. Кол.*). А вам, сыны мае любыя, ня век сядзець на маёй
шыі: пара падумаць, небажаткі, як жыць бяз бацькі і бяз маткі, бо іх
жыцьцё ня вечна ў съвеце—вот тут глуздом паварушэце! (*Я. Кол.*).
Жыцьцё... ды што жыцьцё такое? (*Я. Кол.*). Грыміць па карэн-
нях цялежка, мігацицца стракатыя верставыя слупы, пахіленыя,
аброслыя мохам хваёвия крыжы наабапал дарогі, бягуць лясы,
rai; мяшаюцца полі, грамадзяцца горы, расьцілаюцца шырокія
лугі, блішчаць азёры, срэбрам пераліваюцца рэчкі, золатам рас-
сыпаюцца пяскі, глыбокімі зялёнымі ямамі раскідаюцца бало-
ты (*T. Гушча*). Песьня мая ня шукае чырвонцаў—будучнасьць гэт-
кіх ня знайдзе ў ёй плям,—жыць толькі хоча ў радзімай ста-
ронцы, пеци па сэрцу ўсім добрым людзям (*Я. Кун.*). Прашло
зас্লяпеньне, мінае трывога, на небе ўжо новая відна за-
ра (*Я. Кун.*). Вачамі сонейка і зор агністых агляд ты робіш дзень
і нач міроў, і толькі съцежак нашых камяністых ня бачыш ты,
усяслівы цар цароў! (*Я. Кун.*). Хоць віхры шалеюць, хоць
песьні нямеюць, хоць страшна замучаны ты—за добрую справу,
за шчасьце і славу душу вырывай з цемнаты! (*Я. Кун.*). Сталі
ў калючым аржоньні з павагаю мэтлікі шнурам адзін за адным;
сэрца забілася надзеі адвагаю: ёсьць на што глянучь, пацешыц-
ца чым (*Я. Кун.*). Падхапілі-ўзялі гусыляра старыка, гусылі
разам яго самагуды; па-над бераг круты, дзе шумела рака,
павялі-паняслі на загубу (*Я. Кун.*). Ня гладзячы на тое, што
ў канцыляры было цёпла, пікар сядзеў у валёнках, бо меў у
нагах раматус, і на твары яго адбіваліся адзнакі хваравітасы

і съяды вясёлага жыцьця й п'янства, у якім пісар ня меў сабе
роўных у воласьці (*T. Гушча*). Гэта было адзінае месца, дзе
можна было хадзіць, не баючыся гразі (*T. Гушча*). Узышоўши
на чыгунку, настаўнік прыпыніўся, як-бы разважаючы, у які бок
пакіравацца (*T. Гушча*). Хоць гэтае патуранье было й шкодна
з пэдагогічнага боку, і Лабановіч гэта ведаў, але падоляць гэтую
сваю слабасць ён ня мог ніякім чынам (*T. Гушча*). Ня тое
ўжо стала нашае Палесьсе, як калісь было: няма ўжо ні тых
лясоў бесканечных, зарослых камышом, плющаём, сітнятом,
маўляў-бы лесам якім, у каторым кішмя кішыць усякае птуства
вадзяное (*Каг.*). Па пушчы Дулебскай у ясны дзень, калі мня-
вае лісьце пыша съвежасцю й пахам, наводзячы столькі гадак
усялякіх, і цёплы веснавы воздух размарает шлункі прыемнай
млявасцю, і хочацца расьцягнуцца дзе на галу на зялёной му-
раўцы,—прабіраецца вядомымі яму съцежкамі дулеб, высокага
росту, стройны, каравокі, з невялікаю чарняваю барадою, у
белым летнім дулебскім насоўчыку, у сіней з зялёным кантам
шапцы, з гэрбам і бляхаю на рэмени торбы з ласёвых лапак,
катора вісіць у яго з левага боку, з калітою й нажом пры
поясе і са стрэльбаю за плячымі (*Каг.*). І кожная звычайная
зъява-жыцьця, калі ахінуць яе ў прыгожую форму ды асьвяціць
яе больш-менш яскрава тым ці іншым съветаглядам ды пры-
гэтым умечь яшчэ вызначыць тыя, часта незаметныя пружыны
выяўленыя нашае души, што звычайна ня ўлоўліваюцца нашым
вокам,—можа быць тэмаю для вельмі цікавага апавядан-
ня (*T. Гушча*). І зараз-жа, на заломе, выбухнуў вялізарны клуб
белаватага дыму, за ім выкідаліся другія клубкі, і съследам за
гэтым паказаўся паравоз кур'ерскага цягніка. Было штось вя-
лізарнае, магутнае ў гэтым імкнені цягніка, і мімаволі хаце-
лася схіліць галаву перад гэніем чалавечага разуму, што атры-
маў верх над бясконцымі адлегласцямі (*T. Гушча*). Вось ён,
настаўнік, ня мае веры, што ёсьць некая таемная варожая
сіла, што йснует незалежна ад чалавека (*T. Гушча*). Шырокі
гасцінец з двума радамі старых бярэзін зьбягаў з горкі раўню-
сенечкаю съценкаю кудысь на заход, і чым далей, тым гусыцей
здаваліся гэтыя разывіслыя старыя бярозы, усё болей і болей
зяніжаліся яны, а потым зъліваліся ў адзін шнур ды замыкаліся
сабою самымі, як-бы ўпіраліся ў лес ды хаваліся ў ліню не-
басхіла (*T. Гушча*).

II

Спосабы выражэння паасобных часьцін сказу і цэлых сказаў.

Род I лік
часцін мовы
выражающа
перш чым пе
дзяньня паас
: робам 1 ліко
У белару
й наіжі. Паво
зункі іменні
вы кожнага
свеа канчаткі
приклад, наз
ліку вызнача
чатаак, што н
ды становяц
юнь—, аюнь
ныя жаноч.
дач-а, рук-а,
нікі іменных
с сяло, акно
ня—а), небо
кі мужчын.
корны, пер
адзін. ліку
оз (ае)—яе.

Роды, я
стане нясунь-
зьмена ро-
прыклад, а

§ 27. Род і лік.

I. Род.

Род і лік могуць адносіцца да ўсіх зъменных часьцін мовы, а значыць, і да тых часьцін сказу, што выражаютца гэтымі часьцінамі мовы. Дзеля гэтага, перш чым перайсьці да выясняньня спосабаў выраженьня паасобных часьцін сказу, трэба пазнаёміцца з родам і лікам у беларускай мове.

У беларускай мове трывроды: *мужчынскі, жаночы* і *ніякі*. Паводле гэтых трох родаў падзяляюцца назоўнікі йменныя, прыметнікі і дзеяпрыметнікі. Словы кожнага рода ў пераважнай большасці маюць свае канчаткі, прынамсі, у вадзіночным ліку. Напрыклад, назоўнікі йменныя мужчынскага рода адзін. ліку вызначаюцца тым, што яны стравілі свой канчатак, што некалі азначаўся літарай ѣ (цвёрды знак), ды становяць сабою адну аснову (*брат—, стол—, конь—, алонь—, край—, гай—, роў—*); назоўнікі йменныя жаноч. рода адзіночн. ліку маюць канчатак *а* (*я*): *дачк-а, рук-а, вол-я, вішн-я; кум—кум-а, ліс—ліс-а*; назоўнікі йменныя *ніякага* рода адзін. ліку канчаюцца на *о* (*ё*), *е*: *сяло, акно* (не пад націскам пад уплывам аканья—*а*), *неба, палена, жыцьцё, гальлё, поле*; прыметнікі мужчын. рода адзін. ліку канчаюцца на *ы—і*: *чорны, перши, каторы, сіні*; прыметнікі жаноч. рода адзін. ліку маюць канчатак *ая—яя*, а ніякага рода—*ос (ae)—яе*.

Роды, як і ўсе факты жывое мовы, знаходзяцца ў стане нясупынай, хоць і павольнай, зъмены. Гэтая зъмена рода залежыць ад шмат якіх прычын, напрыклад, ад уплыву аднае асновы на другую, ад прад-

стаўленъня полу ў прадметаў жывых, ад фонэтычных зъмен галосных у канчатках (аканьне) і некоторых іншых прычын.

З фактаў зъмен роду трэба адзначыць наступныя:

1. Пераход слоў жаночага роду ў мужчынскі. Жаночы род, у параўнаньні з праславянскай мовай, зъмяніўся на мужчынскі род у такіх словах: *ценъ*—вялікі ценъ, толькі яго ценъ застаўся; *боль*—самлеў ад вялікага болю; *жаль*—не такі-б быў жаль; *мазоль*, *пайбель*, *далонь*. Пералічаныя слова часам ужываюцца яшчэ і ў жаночым родзе, асабліва—далонь, ценъ, пайбель.

Аканчальна перайшлі ў мужчынскі род, пад уплывам зацьвярдзенъня асновы, такія слова: *твар*—мой твар, *пыл*, *палин*; слова *блроі* і *сажсанъ*—мужч. роду, як у старажытнай праславянскай мове.

У жаночы род перайшлі слова: *пара*—у лазні гарачая пара, пара пашла; *устава*, меч—востру меч і—мячом засяку; *чэраў*—пры маё чэрава, луч паўднёвая, *стада*—пагнаў стаду сваю, *чада*—ніяма мае чады, і часам *піва*—мая піва п'яная.

2. Часам адно й тое самае слова ўжываецца ў жаночым і ніякім родзе: *ірыва*—ірыво, *брода*—брыво, *пала*—пalo, як крысо.

3. Зъмена роду ў назовах прадметаў жывых выклікаецца прадстаўленьнем послу, асабліва, калі ёсьць па два слова для іх назоваў; тады адно слова стала азначаць самцоў, а другое—саміц. З гэтае прычыны, у мужчынскі род перайшло слова *сабака* (славянскае слова „пес—пёс“) пры слове *суга* (сабака папег; бег сабака цераз мост—чатыры нагі, пяты хвост; съмех з панскіх ботаў: адзін згарэў, а другі сабака зьеў); у жаночы род перайшло слова *иусь* пры мужчынскім родзе слова *иусак*. Нават расійскае слова „лошадзь“ (звычайна—конь, з стараславянскага слова *комонъ*) ужываецца ў мужчынскім родзе: мой малады лошадзь.

4. У жывой мове часта можна сустрэць слова „дурань“ у жаноч. родзе, дапасованае да слова „дачка“: я ня буду такая дурань (звычайна—дурная), а таксама слова „дзіцятка“, ніякага роду, часта пераходзіць у жаночы род для азначэння жаночага полу: няма дачухны, мілай дзіцяткі.

5. Словы: дзяўча—дзяўчаты*), небажа—небажаты, съвінча—съвінчаты, вайча—ваічанаты, (як—аўча, іусяня, пафася) паводле морфолёгіі—ніякага роду, але пад уплывам прадстаўленья полу, будучы дапасованыя да предметаў жаночага роду, могуць ужывацца ў значэнні жаночага роду, ня трацячысвайго скланенія ніякага роду. Напрыклад: да ты, дзяўча дурное, неразумнае, да ты, маладзенка, бяды нарабіла; вышла дзяўча жытia жаці. Таксама можа ўжывацца слова „дзіця“: да свае дараюе дзіцяці, калі мысліцца жаночы род.

6. Здараецца й наадварот: граматычнае дапасаванье пераважае прадстаўленье полу нават у самых выразных выпадках; гэта асабліва бывае з тымі словамі, што канчаюцца на а. Напрыклад, слова слуга пры жаночым родзе „служанка“: прышла слуга ды ка-
жа; паехала слуга ды ўледзіў хлотыка. Сюды належаць і слова: стафаста, судзьдзя, старышыня, п'яніца („горкая п'яніца“ пры „мой п'яніца“) бацька, нядбайліца, іультаіна, мужчына, дзядзька, але з перавагаю мужч. роду. Такая зьмена граматычнага роду сустракаецца нават пры назоўніках іменных уласных: прышла Ільля (у народнай прыказцы).

7. З морфолёгіі мы ведаем, что ўсе такія слова, як татка, братка, бацька, дзядзька, мужчына, іультаіна, стафаста, судзьдзя, п'яніца, нядбайліца і інш., могуць форму жаночага роду і скланяюцца паводле жаночага роду, як слова „цётка“ ці „матка“. Заўсёды скажуць: няма таткі, дзядзькі, сабакі..., як цёткі, маткі...;

*) Правильна: дзяўчатата (о), як зборныя назоўнікі іменныя: сучко, іалюля і інш.

толькі ў творна-прыладным склоне стаіць форма мужч. роду: *застайся дома з бацькам, кот еў з сабакам, як з братам, з сынам.*

8. Назоўнікі лічэбныя. У стараславецкай літаратурнай беларускай мове, як і ў стараславянской, назоўнікі лічэбныя (пяць, дзесяць, трыццаць...) былі словамі жаночага роду, напрыклад: *тую пяцьдзесят копрошай, другую дванаццаць рублёў* (Літоўскі Статут). У сучаснай мове назоўнікі лічэбныя, як слова жаночага роду, зусім ня ўжываюцца. Наадварот, ня маючы свайго матэрыяльнага (прадметнага) зъместу, апрача азначэння колькасці пэўных прадметаў, назоўнікі лічэбныя сталі набліжацца да слоў дапаможных, служэбных, ад якіх другія слова не залежаць. З гэтай прычыны, хоць пасля назоўнікаў лічэбных, пачынаючы з „пяць“ (бач. § 3, 4), заўсёды стаіць родны склон (пяць, шэсць... *год, кні...*), але ў народнай (не літаратурнай) мове ў роўнай меры можна сустрэць і назоўны склон, а таксама і іншыя склоны, у залежнасці ад прыназоўнікаў, усё роўна калі-б перад назоўнікам іменным стаяў не назоўнік лічэбны, а прыметнік, напрыклад: у тэй каморы стаіць *трывезвяць* стала дубовых; *пяць, шэсць, сем іады; дзесяць чалавекі, пяць капейкі, дзесяць хаты, адзінаццаць млявікі, трыццаць коні, дванаццаць кафовы*, усё роўна як: *два, трыв, чатыры* стала, *рублі, хаты*.

Такім парадкам, у некаторых (не літаратурных) гаворках могуць сказаць: на стале ляжалі дзесяць *ірывенкі* грошай, нёс пяць *калочкі*, расьце шэсць *дубы* і т. далей. Адгэтуль відаць, што ў некаторых беларускіх гутарках назоўнікі лічэбныя ўжо страцілі здольнасць кіраваць наступнымі назоўнікамі іменнымі ды сталі дапасоўвацца з імі, як *два, трыв, чатыры* (§ 3,4). Гэта значыць, што ў гэтых гутарках назоўнікі лічэбныя перасталі быць *дзеянікамі* ці *дапаўненнямі* ды абярнуліся ў *прыдаткі* да назоўнікаў іменных, як слова дапасованыя.

9. Прыметнікі й дзеяпрыметнікі ў сваім родзе дапасоўваюцца да тых назоўнікаў, да якіх яны адно-

сяцца. Тут цікава толькі звярнуць увагу на тое, як выражаетца род, калі прыметнікі ці дзеяпрыметнікі стаяць без назоўнікаў і гэтых назоўнікаў падразумяваць нельга. У такіх разох найчасцей ставіцца *ніякі род* адзін. ліку ў самых розных значэннях, бо ніякі род ня рысуе нашаму ўяўленьню ніякага пэўнага прадмета. Напрыклад: *Гэта ўсё маё падушнае, падарожнае.* Летась *пасаджона*, сёлета *ўзрашчона*.

Радзей у такіх выпадках сустракаем жаночы род: як скрэзь донную праваліўся; каб цябе сырая зъела (разумеецца *зямля*).

10. Параўнальная ступень прыметнікаў якасных у беларускай мове вельмі часта ўжываецца ў поўнай скланяльнай форме і значыць, зъмяняецца ў родзе (*шыфэйши* або *шыфши*, *больши*, *менши*, *багацейши*—*багатши*), але таксама ўжываюцца і формы прыслоўныя (*нязьменныя*), напр.: *иусьцей*, *таўсьцей*, *карацей*, *болей*, *меней*, *таней*, *барджэй*, *бліжэй*, *ляпей*, *балазей* і іншыя.

II. Лік.

З морфолёгіі мы ведаем, што ў беларускай мове два лікі: *адзіночны* й *множны*; ад *парнага ліку* дайшлі да нас (ад стараславянскай мовы) толькі некаторыя рэшткі яго: *дзьве назе, руцэ; плячима, вушыма; у вушшу, у ваччу* і іншыя.

Лік, як і род, становіць формальную прыналежнасць кожнае скланяльнае часціны мовы, але часам ужываньне таго ці іншага ліку залежыць ад матэрыяльнага зъместу слова.

1. Асаблівасці ў ужываньні адзіночнага ліку.

а) Адзіночны лік можа ўжывацца ў значэнні множнага. Для выражэнья множнага ліку адзіночным ужываюцца назоўнікі *йменныя зборныя*: *каменьне, бярвенье, калосьсе, лісьце, жэрдзе* і інш.

У назоўніках зборных множнасць абазначаных (названых) імі прадметаў адчуваецца выразна; дзеля

гэтага вельмі часта выказынік-дзеяслou, а часам і прыметнік-азначэнъне, ставяцца пры такіх словах у множным ліку, напр.: *пасыпаліся каменьне; залатыя крыльле мае.*

Прыляцелі гусі ды з чужой Русi,
Селі яны над вадою,
Сталі яны воду піці,
Аб лёд крыльлем біці.
Яны вады не папілі,
Крыльле паразьблі.

б) Зборныя назоўнікі йменныя ў пераважнай большасці маюць форму слоў *ніякаіа* роду і, разумеца, адзіночнага ліку з канчаткам на **е** (з папярэднім працяжна-націскным, або падвойным, зычным: *съмецьце, вецыце, насенъне, калосьсе;* або з ётам: *арэхаје і на о (ё): сучно, лам'ё, гальле, гадајё, зъмляйё.*

Усе яны абазначаюць або збор аднолькавых прадметаў, або маюць непрадметнае (разумовае) значэнъне.

Прыкладам першых могуць служыць наступныя слова: *куп'ё, лам'ё, калосьсе, валосьсе, баб'ё, баляр'ё бярвеньне, жэрдзе—жардзё* (жардзя яловага насячы коп дваццаць), *брусьсе—брусьё, вафаньне* (няхай над тым вафаньне кракае, хто ўкраў), *съмецьце, вецыце* (як табе, дубе, вецьцем не махаць?), *насенъне, вязьзе, івазъдзё* (стаў на съценах гвязьдзё забіваць), *гальле* (ветрам гальлё паламала), *дзерајё* (дзераўё тое зацьвіло; абавал мосту дзераўём высаджана), *дуб'ё, дурачко, жыдзьдзё, жыльле* (ты ўсе жыльле павыцягаў з мяне), *зельле, зъяр'ё, зъмляйё, зладзяйё—зладзьдзё, іскрыё* (па калені абсыпаў яго іскрыем—у казках), *іскар'е* (А тушыў вецер—ня ўтушыў, а больш іскар'е разнасіў), *каменьне—камяньне, кольле* (тоўстаете кольле, па кольлю вочы ходзяць), *караньне—караньне, сваё шыльле—капыльле забраў, я пайду прывяду* *вафаньня—кручча, стала вафаньне зьбірацца, ніхто к яму ў кумайё на хocha йсьці, лісьце—лісьцё* (жоўтае лісьце, лісьцем засыпана), *лозьзе—лазъё, палозьзе—палазъё, магильле—магильле* (усё магильле пазаростала травою), *мужычио, дурачко, пер'е, арэхаје—арахајё, гадајё, сноп'е—снап'ё на-*

сілі, у маім садзе вішаньне—вішаньнё, у зялёнym ғру-
шаньне, стручно—стручча, съвіньне лазяць у вагарод,
суседзьдзе жалі жыта, качаньне, бацьвіньне, лісьце—лісьцё,
ельле (ель): кругом хаты ельле, а ў хаце вясельле і
шмат іншых.

Назоўнікаў іменных зборных з непрадметным зна-
чэннем вельмі мала, напр.: *убоства, калецтва*; гэта
аб'языняеца тым, што народ непрадмета ня мысліць.

в) Усе зборныя назоўнікі іменныя звычайна скла-
няюцца ў форме адзіночнага ліку (*вецыя, вецию, веци-
ем, на вециі*), але некаторыя могуць скланяюцца ў
форме множнага ліку, асабліва ў родным і даваль-
ным склонах (*кольляў—кольлям, лісьцяў—лісьцям,
брусьслў—брусьслам*).

Дапасаваньне з такімі назоўнікамі зборнымі звы-
чайна бывае ў ніякім родзе адзіночн. ліку (*жоўтае
лісьце, тоўстае бяфвеньне*), але здараеца і множны
лік, напр.: *суседзьдзе жалі, чужыя съвіньне, сынаўё мае
любия.*

г) Шмат радзей сустракаюцца назоўнікамі імен-
нымі зборнымі слова *жаночая роду на ь*: *плоць—
плоткі, плоць ад „плот“* (па-за плоцьцю крапіка пя-
кучая расла), *рызь—рызъё*. Такое самае значэнне
мае старасьвецкі назоў сучасных *літоўцаў—жамойць;*
на а: *дзяцьва, блазнота, блаютва, жыдава, малеча, чафва,
матылыя* (ад „матыль“), *камарэча* (ад „камары“), *ста-
рэча, малыва* (маленькія рыбкі): *малывы налавіў, чафва
патачыла яблыкі.*

Старасьвецкае кніжнае слова „брацьца“—жано-
чага роду (з *свасю брацьцяю*)—у сучаснай народнай
мове таксама ўжываеца, хоць рэдка, напр.:

Самі яны пісьменныя,
А падузы раменныя,
Хоць сінія плацьця,
А ўсё наша брацьця (n.).

У сучаснай літаратурнай мове яно таксама часам
пападаеца: *Брацьця!* ці зможам грамадзкае го-
ра! (M. Байд.). *Брацьця* мае беларусы! устрашнай кнізе

людзкіх спраў... (Я. Кол.); у такіх разох яго трэба разглядаць, як назоўнік іменны зборны жаноч. роду: мы з табою брацыя, свае брацы, з сваёю брацыяю.

д) Множны лік можа выражацца прыметнікамі адзін. ліку ніякага р. і лічэнікамі зборнымі, напр.: абое рабое, на гару шасьцёра цялінуць, а з гары адзін сапхне.

е) Множны лік могуць выражаць і некаторыя іншыя слова (назоўнікі іменныя і прыметнікі), што ня маюць значэння зборных, але каторыя частка паўтараюцца або маюць значэнне ўсіх тых прадметаў, аб якіх гаворыцца, напр.: у моры іаду ёсьць, катраму й ліку няма; пагніла бульба, картопля; зарадзіў мак, буб, іарох; п'юць ліпавы цвёт; елі бярозавую кару; налавілі шмат рыбы; малады й стары ішлі за ягадай і ірыбам (звычайна кажуць: па ягады, па грыбы, або — у ягады, у грыбы); што ўлетку ножкаю коп, то ўзімку ручкаю хоп; ішлі дзяўкі ў суніцу; лавілі ў лесе зьвера, у рэках рыбу; камарэча, авадні і ўсялякі інюс вочы ім павыядалі; сад пакрыўся жоўтым лістам (Я. Кол.)

2. Асаблівасці ў ўжыванні множнага ліку.

а) У беларускай мове ёсьць шмат слоў, што ўжываюцца толькі ў множным ліку. Сюды належаць слова, што азначаюць (называюць) падзельныя прадметы, частка якіх называецца імем цэлага прадмета, або ўтрымлівае назоў цэлага прадмета, напр.: *вотрыны* (абабітая каласы), *пазадкі* (маласьпелыя зерніты, што астаюцца пазаду, як веюць збожжа), *вотрудні*, *выскрабкі*, *вырабкі*, *памы*, *падонкі*, *крупы*, *дрозвы*, *дрожджы* і інш. Сюды трэба аднесці і такія слова, што маюць адзіночны лік, але рэдка або ў іншым значэнні, напрыклад, назовы расълін, ягад: *суніцы*, *чарніцы*, *маліны*, *брусніцы*, *журавіны*, *парэчки*, *васількі*, *званкі*, *латухі*, *каноплі* — *канапелькі* (канапелькі церла), *высадкі*, *дзяды* (асаблівая калючая расъліна), *краскі*, *кветкі*, *жытад* (засеянае жытам поле), *сянá* (травянья лугі);

назовы страў: буракі, ірыбы, клёцкі, камы або ка-
мякі і інш.;

прадметы складаныя: вілкі, лейцы, клеичы, абцуі,
порткі, налавіцы, паштанкі, сківіцы, прышывы (галоўкі
да ботаў), саюзкі (у ботах) падноски (у ботах) калёсы,
сені—сснцы, нары, ночвы—начоўкі, яткі (мясныя рады),
сані—санкі, іраблі, іусылі, ножны—ножанкі—ножніцы, па-
нажы (у кроснах, у роялі), набэдрыкі—набадрыкі, весні-
цы (вароты з тонкіх пераплещеных дашчок), вароты,
дзъверы, ірудзі, аконіцы і шмат іншых.

б) Часта назовам аднаго чалавека называюць цэ-
лы народ; тут адзіночны лік азначае насельнікаў цэ-
лага краю, напр.: з французам, з туркам, з немцам
вяявалі; немец пашоў вайною на француга; англичанка
йдзе на нас.

Такое ўжыванье множнага ліку вельмі часта су-
стракаецца ў назовах вёсак, сёл, засценкаў, што
дасталі свой назоў ад іх насельнікаў: Ярэмічы, Руса-
ковічы, Бацэвічы, Валасовічы, Данейкі, Путнікі, Чаш-
инікі, Крывічы, Жыды (частка м. Ілі, заселеная жы-
дамі).

Сюды трэба аднесці такія слова множн. ліку, як:
суткі—сутачкі (ад „сутокі“, праход паміж будынкамі),
юні (пэўная мера поля), а таксама прыслоўныя фор-
мы множн. ліку ад назоўнікаў іменных, што надаюць
звароту некаторую неазначальнасць, напр.: палажыць
у галовах, пастай у наях, падняцца на ваздухах і ін-
шыя.

в) Слова „бог“ і слова „дух“ таксама ўжываецца
ў множным ліку: а багі яю знаюць, каю мы больш мо-
бім; духі падвяло, чуць духі стрымаў.

г) Азначэнье часу таксама можа выражацца фор-
май множн. ліку назоўнікаў іменных, напр.: прыехаў
да кур, сядзелі да трэціх пейняў, другія пятухі пяялі,
у сьнях сёньня сасьніў.

Сюды трэба аднесці назовы сьвят, сямейных зда-
рэньняў і інш., напр.: ірамніцы, дзяды (асеньняе сьвя-
та), правады (вадохрышча), пакровы, коляды—каляды—

калядкі; радзіны, хрысьціны (па падабенству з гэтым словам цяпер кажуць: акцябрыны), імяніны, уводзіны, заручыны, сваты, запоіны, залёты (стара баба нядужа, а ў залёты дасужа), провады, хайтуры, памінкі, дось-відкі; або провідкі; запусты або запускі, іасъціны, дажынкі, зажынкі, заворыўкі, а таксама—злыдні (сядзелі тры дні, а бачылі злыдні), сухедні, суткі (дзень і нач) і інш.

д) Асобны від множн. ліку заместа адзіночнага бывае ў тых разох, калі абазначаецца стан асобы, чалавека: пайсьці ў прымы, аддаць у людзі, паюць у прымакі, пашила ў прочкі, жыве ў прочках, запісаўся ў дурні, сядзець у дзеўках, ехаць у сваты, ісьці ў іосъці, быць на заработках, пайсьці ў пазыкі, здалі ў салдаты, забраці ў маскалі і інш.

е) Множны лік ужываецца ў назовах хвароб, што аб'ясняеца множнасцю прымет: залозы, сухоты, пархі, суроцы, пярэалахі, крыксы, сущы; думалі, што тут яму капцы (г. зн. съмерць, бо, пахаваўшы каго, над магілаю насыпалі капец).

ж) Ад глыбокай старасьветчыны дайшоў да нас множны лік для азначэння стану, у якім знаходзіцца чалавек: пусьціўся наўцскі, івалтакі мае, жываты падарвеш со съмеху; ждалі, ждалі ды й жданкі прашлі; на кате пацялушкі, а на дзіця расцушкі; гэта ня жарты, ня жартачкі пабудаваць такую чыгунку; выйсьці вонкі; бачыць, што тут не пярэліўкі, дык ён ходу; жадункі ўзялі*), жыве ў прочках, а таксама ў дзіцячай мове: ладкі—ладушки, ладачкі, пацялушкі, пацялушкі, есткі—естачкі,—естанькі, піткі—піцькі—пітанькі, спаткі, іуляткі, тіфуці і інш.

Множным лікам можна аб'ясняць, і пахаджэнне такіх прыслоўяў: наўцекі, нянацкі, калісъцекі, удаўжкі, уширкі. і інш.

з) Даўней важныя асобы гаварылі самі на сябе: мы чынім, мы возны павету мінскаі, Уладыслаў кароль

*). Такія формы, як „жадошчы ўзялі“, сустракаюцца цяпер дужа рэдка, а ў старасьветкай мове, наадварот, яны былі вельмь: пашыраны: *Кай у зядошчах забіў брата*.

чынім... даём... Цяпер так не гавораць, але звычай вымагае зварачаца да людзей паважаных у другой асобе множнага ліку (асабовы займеньнік „вы“ і дзеяслоў у другой асобе множнага ліку) або ў трэцяй асобе адзіночнага ліку з пропускам займеньніка, напр.: *вы ведаце; дзе вы быті? куды дзядзька паедзе?*

Дзеці зварачаюцца да бацькоў на „вы“, хоць і не заўсёды; найчасцей-жа дзеці гавораць з старэйшымі (з бацькамі й сваякамі) без асабовых займеньнікаў з дзеясловам у 3-й асобе, напр.: *дзе тата быў? куды ётка паедзе? няхай мама дасці яму есьці і т. далей.*

Здараюцца звароты малодшых да старэйшых ці, наагул, да асоб паважаных, у множным ліку, напр.: *стойце, дзядзьку, не пад'яжджайце! А мой дзядзечка, а мой міленькі! я-ж вас ад съмерці выратаваў.* Нават звочна кажуць: *мой тата паехалі, мая мама пашлі* і т. далей.

3. Парны лік. Парны лік даўней ужываўся ў таких разох: а) калі гутарка йшла аб прадметах парных ад прыроды (вочы, вуши, рукі, ногі, плечы); б) пры назоўніках лічэбных „два—дзьве“, „абодва—абедзьве“; в) калі называліся наагул дзьве асобы ці два прадметы, і парны лік ніколі ня зъмешваўся з множным лікам.

1) У сучаснай беларускай мове мужчынскі род зусім страціў формы парнага ліку. Формы парнага ліку мужчынскага рода выціснуты формамі множнага ліку. Назоўнікі іменныя мужчынскага рода пры лічэбніку „два“, ня кажучы ўжо пра „трэ“, „чатыры“, звычайна стаяць у назсўным або вінавальнym склоне множнага ліку, напр.: *два літвіны, два браты, два Юрі ды або дурні, два сабакі, два мужыкі, два іалубы пілі воду, або два сыны, два дубы; трэ троши, трэ рублі, чатыры валы, чатыры юды і т. далей.*

Парны лік мужчынск. рода для назоўнікаў іменных меў форму з канчаткам на **а (я)**: *два браты, або два стала, чатыры рубля, трэ каня і т. далей.*

Некаторую памяць аб парным ліку захавалі хіба такія формы мужч. роду, як „два, тры, чатыры *кані*“, „два, тры, чатыры *раі*“, пры множным ліку „коні“, „рогі“; тут канчаткі множн. ліку, але націскі розныя.

Ня мелі парнага ліку назоўнікі йменныя мужч. р. і ў старасьвецкай беларускай мове, як аб гэтым съведчаць пісаныя дакумэнты. Формы парнага ліку становілі лічэбнікі „два—дзьве“, „абодва—абедзьве“, „дзьвесьце“ ды назоўнікі йменныя жаночага й ніякага роду, хоць і тут часта ставіўся множны лік.

2) У назоўніках іменных жаночага і часткаю *ніякага* роду парны лік у сучаснай мове даволі пашыраны, хоць і тут формы множнага ліку пачынаюць пераважаць; канчатак парнага ліку жаноч. і ніяк. роду — **е**.

Прыклады на формы парнага ліку жаночага й ніякага роду пасъля „два“, а па падабенству з ім і пасъля „тры“, „чатыры“: дзьве *шкодзе*, *блдзе*, *руцэ*, *назе*; чатыры *прыподзе*, *тры капе*, *тры блдзе*, *бяфозе* (ой у полі пры дарозе там стаялі дзьве *бяфозе*), *хата* на дзьве *палаўніе*, дзьве *асыміні*—*асыміне*, *абедзьве назе*, *тры дзяўчыні*—*дзяўчыне*, дзьве *леце*, *вароце*; чатыры *стазе* (хоць „стог“ муж. р.), *тры паласе*, дзьве *сасе*, *хаце*; дзьве *назе* і—дзьве *наі*; дзьве *руцэ* і—дзьве *рукі*, *абодва вокі*.

З апошніх прыкладаў відаць, што ад слоў жаночага й ніякага роду, як і мужчынскага роду, пры лічэбніках 2, 3, 4 аднолькава могуць быць і формы множнага ліку.

Здараюцца, хоць вельмі рэдка, і такія старожытныя формы, як „дзьве дачок“, „дзьве ног“, дзе лічэбнік ставіць наступнае слова (назоўнік іменны) у родным склоне, як лічэбнікі лічныя „пяць“, „шэсць“ і далейшыя, напр.: „А ў ліскі, ліскі новы двор. Тры дачок, трыв дачок на выбор“.

3) З прыведзеных прыкладаў відаць, што ў сучаснай мове формы парнага ліку і для слоў жаночага й ніякага роду знаходзяцца ў стане адмірань-

ня, але трэба памятаць, што ёсьць формы парнага ліку *акасьцянељыя*. Сюды трэба аднесці, перш-наперш, назоўнікі лічэбныя прастыя: „два—дзъве“, „абодва—абедзъве“ і складаныя: „дзъвесъце—дваста“, „трыста“, „чатырыста“. Слова „дзъвесъце“ становіць сабою форму парнага ліку жаночага роду: „дзъве“ і „съце“=„сто“ ў форме парн. ліку жаноч. роду. Словы „дваста“, „трыста“, „чатырыста“—формы парн. ліку муж. роду; тут мы маєм лічэбнікі „два“, „тры“, „чатыры“, дапасованыя да парнага ліку слова „сто“ ў мужч. родзе—„ста“.

Потым, да закасьцянељых формаў парнага ліку трэба аднесці такія формы мужчынскага роду, як „два кані“, „тры рагі“ (§ 27, 3, 1) і формы ад слоў ніякага роду: *сяло, вядро, акно, ярмо* і жаноч. роду: *рука, наіа* пры лічэбніках 2, 3, 4: два, тры, чатыры *сялы, вядры, акны, ярмы, рукі, наіі* (з націскам на канчатку); у формах множн. ліку націск у гэтых словах будзе стаяць на аснове: *сёлы, вёдры, вонны, ёрмы, рукі, ногі*. У гэтых словах канчаткі множн. ліку (канчаткі парн. ліку для муж. роду *a (я)*, а для жаночага *й ніякага—e*, але націскі розныя.

Таксама да закасьцянељых формаў парнага ліку трэба аднесці формы родн. склону множн. ліку: „ко-*ніяй*“ і „*грошай*“.

4) Такія бяспрэчныя формы парнага ліку, як *вочы, вушы, плечы, калені* (з калене), *людзі, чэрці* (множ. лік—чарфты) цяпер ужо на мысльяцца парным лікам, а разумеюцца множным лікам, хоць ускосныя склоны іх не заўсёды маюць форму множн. ліку, напрыклад, родны склон будзе: *вачэй, вушэй, людзей, чарцей*, тымчасам множны лік у гэтай форме мае канчатак пад націскам *оў (ёў)*: *валоў, пнёў, а не пад націскам аў (яў)*: *народай, локцяў*.

Таксама давальны—месны склон: *зыдзі з ваччу, зазывінела ў вушшу, пацямнела ў ваччу*.

5) Формы творна-прыладнага склону парнага ліку даволі пашыраны ў сучаснай мове. У пераваж-

най большасьці парны лік у творна-прыладным склоне маюць тыя слова, што азначаюць прыродныя парныя прадметы, хоць часам у парным ліку стаўца назовы прадметаў няпарных, напрыклад: *плячымі, вушымі, дзывярыма, ірашымі, наіма і рукама*—вельмі рэдка. Разумеецца, усе пералічаныя формы ўжываюцца і ў звычайнай форме творна-прыладнага склону множнага ліку, напр.: *вушамі—вуші, плячамі, дзывярмі—дзывярмі, ірашамі—іраші* і т. д.

§ 28. Спосабы выражэння дзейніка.

Кожны просты (двуухленны) сказ складаецца з дзейніка й выказыніка, прычым, як дзейнік, так і выказынік, могуць мець пры сабе даданыя (паясьняльныя) слова—дапаўненьне, азначэнье і розныя акаўчнасці.

Дзейнікам называецца слова, якое называе вытворцу прыметы (дзеяньня ці стану), якая азначаецца выказынікам, або зъмяшчальніка тэй уласцівасьці, якая яму прыпісваецца.

Такім парадкам, дзейнік зъяўляецца граматычным паказальнікам дзейніка (суб'екта)—сапраўднага ці ўяўнага, а выказынік называе дзеяньне ці стан дзейніка. Прыйчым, з граматычнага боку ўсё роўна, ці будзе дзейнік сапраўдным дзейнікам, як пры дзеяслове з пераходным значэннем (*разбойнікі забілі чалавека*), ці ўяўным пры дзеяслове залежнага значэння (*чалавек забіты разбойнікамі*).

Дзейнікам можа быць толькі прадмет, значыць, і граматычным дзейнікам можа быць толькі назоўнік іменны, што азначае прадмет. Але калі мова складаецца так, што трэба толькі паказаць на прадмет, не называючы яго, або калі няма магчымасці ці патрэбы называць яго, тады назоўнік іменны падмяніеца іншымі часцінамі мовы. Але іншыя часціны мовы могуць выступаць у ролі дзейніка толькі ў тых разох і тады, калі яны абарачаюцца ў назоўнікі

йменныя (Праворны ўсюды пасьпее) або, прынамсі, мысьляцца на той раз, як назоўнікі йменныя. І тады ў ролі дзейніка могуць выступаць *прыметнікі*, дзея-*прыметнікі*, дзеясловы, *прыслоўі*, *дзеялфрыслоўі*, пры-*назоўнікі*, злучнікі і іншыя слова.

1. Выражэнъне дзейніка назоўнікам іменным.

Звычайна дзейнік выражаетца назоўнікам іменным. Дзеля таго што дзейны прадмет у сказе ні ад чога не залежыць, а, наадварот, сам вытварае дзеянъне, якое азначаецца, або называецца выказынікам, то дзейнік заўсёды стаіць у назоўным склоне і адказвае на пытанъне *хто?* або *што?*

Дзейнік можа быць усіх родаў і лікаў. Як мы бачылі вышэй (§ 27. Лік, 1), множны лік можа выражатца словамі зборнымі (*Лісьце асыпалася*).

1) Дзейнік можа мець пры себе другога дзейніка ў форме дапаўненія ў творна-прыладным склоне з прыназоўнікам „з“, напр.: *сын з нявесткай пасварыліся*, едзе *іром з маланкаю*.

У такіх сказах дапасаванье выражыніка адбываецца так: а) калі выражынік стане перад дзейнікам назоўнага склону, то дапасуецца з дзейнікам; б) калі ж выражынік стане пасля абодвух дзейнікаў, то дапасуецца ў сэнсе (бач. прыведзеныя вышэй прыклады), хоць можабыць і наадварот, напр.: *Кума з кумам пасварылася*.

2) У песнях, вершах, прыказках, а часам і ў звычайнай мове (у казках, напр.) дзейнікам можа быць і *клічная форма* назоўніка йменнага, бо клічная форма ў беларускай мове можа выражатца формай назоўнага склону, напр.: „*брат, падай вады!*“—заместа „*браце, падай вады!*“ А раз клічная форма можа выражатца назоўным склонам, то й назоўны склон у мове, г. зн., дзейнік, можа выражатца клічным склонам, напр..

Едзе *казача*, *едучы плача*. А мой мужу-блазынъ
хоча мяне біці. Няхай *косю* нагарцуецца. Паехаў
мой *сынку* на вайну. Сівы *галубочку* сядзеў на

дубочку. На камені ляжыць вужу. Адлятае мой саколе. Гэты цвееце па ўсім съвеце. Ты хароша, як ружовы цвееце. Мой браце Кандраце чаравічкі налаце. Хадзіў раю па вуліцы. Панаехалі сватове к нам на двор Сватове, братове цераз места ехалі. Няхай родзе ня турбуе, мне пасагу не гатуе.

Ніжэй мы ўгледзім, што раз вінавальны склон у некоторых разох падобен да назоўнага склону, а назоўны склон можа выражацца клічнай формай, то й вінавальны склон (г. зн., дапаўненіне) можа мець форму клічнага склону (бач. § 30, 2, б), бо дзъве вялічыні, роўныя паасобку з трэцяй, роўныя паміж сабою.

2. Выражэніе дзейніка займеннікам.

Дзейнік можа выражацца займеннікамі як назоўнымі (я, хто, што), так і прыметнымі (свой, усякі, кожны).

1) Вельмі часта дзейнік выражаецца асабовымі займеннікамі: я—мы, ты—вы, ён—яна—яно—яны. Займеннікі першых двух асob (я—мы, ты—вы) так набліжаюцца да назоўнікаў іменных, што часта няма патрэбы называць імя таго прадмета, на які паказваюць гэтыя займеннікі. Напрыклад: Я прышоў цябе перасьцярэгчы. Я чуў, як яны радзіліся спаліць наш стог.

Але часам гэтыя займеннікі выражаюць толькі чыста формальнае ўяўленыне асобы: „Я, кажа, Несцерка, маю дзяцей шэсцьцерка, рабіць лянюся, красыці баюся, а прасіць ня съмею“; тут уся сіла ў дзяслове, які выражае прыметы названай пры гэтым асобы.

2) Прыметнікі „ён—яна—яно—яны“, стаўшы асабовымі займеннікамі, звычайна дапасоўваюцца ў родзе з тым словам, на якое яны паказваюць; сустракаецца ў такіх разох нават дапасаваныне неграматычнае, напр.: „А мой сыночак! як-же яно закурэла йдучы“ (разумеецца—дзіця). „Мой каток! яно заходзілася, яно есткі захацела“.

3) Калі той, хто гаворыць, ставіцца з павагай і паshanай да асобы-дзейніка, то граматычны дзейнік выражаеца прыметнікам займенным „ваша“, напр.: „Славоліш ваша! Нядобра ваша кажаш“. Дауней пры слове „ваша“ ставіўся назоўнік іменны „міласьць“: Ва-ша міласьць самі прыехалі.

Сюды належаць слова-іменнікі: яломасьць, яламосьці, імасьць, імосьцейка, вашаць—вашиць (Я вашэць, і ты вашэць—хто-ж нам хлеба напашэць?), *тан*, *пані*, *пана*, *васпан*, *васпані*, *васпаня*, *васпанка*, *васпан*. Усе яны ўжываліся з дзеясловам 2-ой і нават 3-яй асобы, напр.: „Што ягомасьць *робіш*?“ і „Што ягомасьць *робіць*?“ „Імасьць сама *ведае*—*вадаеш*, што гэта ня-прауда“, і „Чаго *васпан* *шукае*—*шукаеш*? Ня тое *васпані* *кажа*—*кажаш*“ і т. далей.

4) Асабл'ым паказальнымі харектарамі вызначаюцца займенныя прыметнікі „той“ і „гэты“. Першы паказвае на адлеглы, аддалены прадмет, а другі—на прадмет бліжэйшы, напр.: „Тады *тыя* й пытаюць у яго, *тыя* калекія“. „Тады *той* і кажа яму“. „Гэтыя ўжо прышлі, а *тых* яшчэ няма“. „Урадзіўся *іэтакі*—*іэтакі* й памрэ“.

Часам „той“ можа стаяць на месцы „ён“, напр.: Глянуў музыка на табакерку, а *тая* (заместа „яна“) аж зіхаціць.

Пры паўторнасці „той—той“, гэты паказальны займеннік можа азначаць „адзін—другі“, напр.: „Жала *тая* дзень, і *тая* дзень“ замест: „Жала адна дзень, і другая дзень“. „*Тая* рабіла тое, а *тая* тое“ замест: „Адна рабіла адно, а другая другое“. „*Тая* кажа на *тую*“ замест: „Адна кажа на другую“.

Часам „той“ зусім траціць свой паказальны харектар ды становіцца чыста формальным зъмяшчальнікам дзейніка, надаючы яму неазначальны харектар, як нямецкае „*тан*“, напр.: Мая душа, як *той* кажа, ня крывае: усё прымае. Як *той* казаў.

Апрача „той“ і „гэты“ сустракаецца яшчэ паказальны займеннік прыметны „сёй“ звычайна ў злучэньні з „той“, напр.: „Сабраліся да нас *пой-сёй*“.

5) Займеньнік „той“ часта ўжываецца, як азначальны прыдатак да назоўніка йменнага (як нямецкае *der, die, das*). У такіх разох „той“ ставіца звычайна пасъля назоўніка йменнага (радзей перад ім) і з тэй умовай, калі гэты назоўнік іменны раней упамінаўся, і, такім парадкам, прадмет ужо вядомы. Напрыклад:

Гаспадыня тая абрадалася, пабегла глядзе, ажно ні рыбы тэй, ні лісіцы няма ў корабе. Ды стала іх частаваць аладкамі тымі. Вярнуўся той брат з варты ды кажа. Узялі які *той* кацёл ды закапалі з грашым *тымі*. Яны хацелі *тыя* гроши ўзяць, дык крук не дае.

6) Дзейнік можа выражацца займеньнікамі пытальнімі „хто“, „што“, „каторы“. Першыя два, як назоўнікі, адносяцца да 3-яй асобы, а „каторы“, як прыметнік,—да ўсіх асоб. Напр.:

А хто там ідзе у вагромністай такой чардзе? (Я. Кун.) *Хто* гэты тын пераскочыць? *Хто* гэты Дунай пераплыве? *Што* бяжыць бяз повада? *А што* расьце бяз кораня? *Што* гарыць бяз полымя? *Каторы* з вас разумнейшы?

Усе гэтыя займеньнікі могуць быць дзейнікамі ў складана-залежных сказах, якія не выражают пытання, напр.: *Хто* йдзе, той паклоніцца. *Што* з вонзу ўпала, то прапала.

Пытальны займеньнік „што“ часам можа прымаць да сябе слова „яно“, „гэта“, „за“, напр.:

Што іэта за людзі? *Што* за адзін? *Што* за месяц, *што* за ясны—ноччу съвеціць, а ўдзень не? *Што* яно за чалавек? *Што* яно такое? *Што*-же ў маці за дзіця было? *Што* іэта мае быць?

7) Дзейнік можа выражацца займеньнікамі азначальнымі, неазначальнымі й адмоўнымі: *увесь* (звычайна ў множным ліку), *усякі*, *усялякі*, *кожны*, *кажды*; *ніхта*, *несіта*, *хтось*, *штось*, *хтосьці*, *штосьці*, *ніхто*, *нішто*, *ніводзін*, *ніводны* і іншыя.

Неазначальная й адмоўныя займеньнікі складаюцца з пытальных, злучаных з адмоўнымі прыстаўкамі „не“, „ні“, або з стараславянскім займеньнікам ніякага роду „сь“ (нехта, ніхто, нешта, нішто, хтось, штось).

Пад уплывам вядомай дзеяслоўнай часткі „ся“ з зваротнага займеньніка „ся“ ў некаторых займеньніках прыметных сустракаеца гэтае „ся“, напр.: катоўся, якійся, чыйся, некійся, дзе „ся“ надае гэтым займеньнікам неазначальны характар.

Пры „сь“ могуць стаяць розныя ўстаўкі і іншыя прыслоўныя часткі, напр.: хтосьці, штосьці; хтоські, штоські; нехтачкі, нештачкі, нештачка і інш.

Здараюцца займеньнікі „хто“, „што“ ў злучэніні з „небудзь“, „нібудзь“, „то“ (хто-небудзь, што-небудзь; хто-нібудзь, што-нібудзь; хто-то, што-то) з неазначальным харектарам.

„Ніводзін“ можа выражацца словамі „жадны“, „жадзен“, калі хочуць выказаць большую сілу адмоўнасці, напр.: Жадзен з нас туды ня пойдзе на работу.

Прыклады на выражэнне дзейніка ўсімі гэтымі займеньнікамі:

Нехта прыехаў. *Нешта* пішчыць. *Нешта* некае зрабілася. *Ніхто* і *нішто* табе не паможа. *Хтось* казаў мне. *Штось* зрабілася з ім. Усе ласы на чужыя прыпасы. *Кожны* (*i*—кажды) дбае аб сабе. *Ня кожны* гэта ведае. *Штосьці* сталася там. Пачакаем, *хто-небудзь* падыдзе. *Хто-нібудзь* да прыдзе-ж сюды. „*Што-то* будзе, *што-то* будзе?“ ў межах шэпча жыта (Я. Кол.).

8) Займеньнік „сам“ памацняе значэнне асобы, напр.: *Сам* іаспадар прыехаў туды. *Сама* іаспадыня была. Я *сам* там буду. Я *сам* зраблю.

„Сам“ можа падмяніць асабовы займеньнік, і тады можа быць і дзейнікам, напр.:

Сам пайду, сам зраблю. Невялікі пан—пера-
лезеш сам. Сама голя, а сарочка за пазухай (ку-
рыца). Сам худ, а галава з пуд.

Займенънік „самы“ вытварыўся з займенъніка
„сам“; ён азначае якасьць прыметы, а не прадмета,
а дзеля гэтага дзейнікам быць ня можа, напр.:
самы раныні ячмень, самы лепіши гатунак, ён самы
юриши, самыя раныня гусяняты.

Як бачым з гэтых прыкладаў, займенънік „самы“
служыць для памацнення прыметы.

9) Займенънікі прыналежныя рэдка бываюць
дзейнікамі, але бываюць, напр.: Свой свайго пазнаў-
дый на почастку пазваў. Свой свайму паняволі брат.
Свае б'юцца, а чужы не мяшайся.

Найчасцей яны бываюць дзейнікамі ў тых разох,
калі ставяцца ў ніякім родзе; тады яны неазначаль-
на паказваюць на злучэнье вядомых ужо прадме-
таў, напрыкл.: Маё—для мяне, тваё—для цябе, а для
ўсіх—сваё.

Адносна розніцы паміж „свой“ і „мой“ цікавы
наступныя прыклады: „Ложа сваё і пасьцель маю.
Свой тутун і мой тутун. Дай свае табакі, а то ад
чужое нос баліць.“

Перцы прыклад паказвае, што розніца ў зна-
чэнні гэтых слоў цвёрда не ўстаноўлена, і на гэ-
тай неўстаноўленасці пабудована прыказка (апош-
ні прыклад).

3. Выражэнье дзейніка лічэбнікам.

Дзейнікамі могуць быць лічэбнікі: а) назоўнікі
лічныя (два, трох, пяць...), б) прыметныя (адзін, адна...),
в) назоўнікі лічэбныя зборныя (двоє, троє, шасцьфра),
г) дробныя (паўтара, паўчварта...) і д) неазначаль-
ныя прыслоўі лічэбныя (многа, мала, колькі). Аб да-
пасаваньні іх з выказынікамі будзе гаварыцца ніжэй,
пры выказыніках (§ 29, 8, 5).

1) Назоўнікі лічэбныя „два”, „тры”, „чатыры” і лічэбнік прыметны „адзін” самі па сабе, бяз тых назоўнікаў іменных, якія яны азначаюць, дзейнікамі ня бываюць; у рэдкіх выпадках, калі яны выступаюць у ролі дзейніка, то назоўнік іменны лёгка разумеецца. Напрыклад:

*Адзін у пір, другі ў вір. Адзін з сошкай, а ся-
мёра з ложкай. Адна рада добра, а дзьве лепш.
Век пажывалі, адзін аднаго не дагналі. Адна ад-
ну сапхнула. Два стаяць, два ляжаць...*

Пры „два” — „дзьве” назоўнікі іменныя заўсёды стаяць навочна: *Два венцы б'юцца-сякуцца.. Два Юр'i
ды або дурні. Хароши абодва.*

У жаночым і ніякім родзе пры „два—дзьве”, калі ня бывае парнага ліку, назоўнікі іменныя звычайна ставяцца ў родным склоне, а, значыць, граматычнага дзейніка тут няма, напрыклад: здарылася дзьве бяды, два яйцы разъбліася; але калі скажам: „дзьве бабы пасварыліся”, „два акны разъбліся”, то тут „дзьве”, „два” будуць дзейнікі.

Таксама пры „тры”, „чатыры”: *тры дачок на вы-
бор, чатыры сястры згінула, але— „чатыры сястры
(сястрэ) згінулі*”, тут „чатыры”—дзейнік.

Пры лічэбніках „два”, „тры”, „чатыры” можа быць і родны склон назоўніка іменнага адзіночнага ліку з родным склонам прыметніка множнага ліку, напр.: Вычасаў дзьве дошкі каменных. Зрабіў дзьве труны каменных. Было ў бацькі два сыночкі, два ра-
дзімых васілёчкі.

2) Лічэбнікі пачынаючы з 5—10 і да 90 (дзе-
вяцьдзесят, часта выступаюць у ролі дзейніка; пры іх тады назоўнікі іменныя звычайна стаяць у род-
ным склоне, бо некалі ўсе назоўнікі лічэбныя кіра-
валі назоўнікамі іменнымі, пастаўленымі поплеч
з імі.

Усе гэтыя лічэбнікі бяз іменнікаў сустракаюцца рэдка: *чатыры аруць, пяць барануюць да на мяне,
маладую, гора гаруюць.*

Як відаць з выказыніка-дзеяслова прошлага часу, што зъмяняеца ў родах, іменны харктар гэтых лічэнікаў паступова траціцца, бо выказынік пры іх ставіцца ў ніякім родзе, які ня рысуе нам ніякага пэўнага прадмета, напр.: *прайшло, мінула пяць, шэсць, дваццаць год.*

Здараецца (але ў літаратурнай мове ня ўжываеца), што пры лічэніках 5, 6 і далейших стаіць назоўны склон іменыніка; у такіх разох лічэнікі мысьляцца ўжо, як прыметнікі-прыдаткі (§ 27, б, 8), напрыклад: *пяць іады, шэсць капейкі, восем хаты, дзесяць валы, дзесяць мяшкі, 11 вазы, 13 коні; на версе ляжалі дзесяць ірысенькі* грошай.

Пры такім ужываньні гэтых лічэнікаў выказынік-дзеяслоў можа стаяць і ня ў множным ліку, напрыклад: *расьце шэсць дубоў* (дубы).

Страна лічэнікамі свае ўласцівасці кіраваць спасыцерагаеца ўжо ў старасьвецкай беларускай мове, як відаць з пісаных дакумэнтаў.

Усе назоўнікі лічэнія, што ўжываліся не-
калі ў ролі дзейніка ды мелі форму назоўнага скло-
ну, цяпер вытвараюць безасабовыя сказы ды стаяць,
заместа назоўнага, а) або ў родным склоне (У каго
гэта ў вас косіць *шасьцёх касцоў?*), б) або ў месным
склоне з прынаゾўнікам „у“, вытвараючи з гэтым
приназоўнікам нібы *прыслоўе*, якое дадаецца да асабо-
вага займеныніка, напр.: „Ішлі мы ў двох, у двух“,
„сабраліся ў дваццацёх“, „прышлі ў дзесяцярох“.

3) У народнай мове, асабліва ў казках, здараецца лік дзесяткамі й дзесяткамі, напр.: *тырыдзеяць каней, тырыдзеятае царства*; у тэй каморы стаіць *тырыдзеяць* сталы дубовых, *у тырыдзеятым царсьціве* і т. далей.

4) Лічэнікі зборныя, будучы дзейнікамі, звычайна ставяцца ў форме ніякага роду адзіноч. ліку: *абое рабое*, але выказынік можа дапасоўвацца па сэнсу, напр.: *абое іалюсенкі*; найчасцей-жа выказынік стаіць у ніякім родзе: „Усе коні пакралі, адно засталося *шасьцёра*“.

Зборныя лічэбнікі могуць ужывацца з часткаю „ка“: двойка, пляцёрка авец, шасыцёрка іусянят, тройка куранят.

5) Дробныя лічэбнікі, зложаныя з „поў“ (=пол), вельмі пашыраны: поўтара, поўтрафа, поўчварта, поўасъма, поўшаста, поўчвартаста.

У залежнасці ад „поў“, назоўнікі ѹменныя ставяцца ў родным склоне і з імі дапасоўваюцца прыметнікі лічэбныя парадкавыя, што ўваходзяць у склад гэтых дробных лічэбнікаў, напр.: у мяне засталося поўпята рубля“, „адтуль да нас будзе поўтрафаі вярсты“.

Даўней „поў=пол“ было назоўнікам іменным (Ішла паненка цераз бор, на ёй сукенка ў дзевяць пол); цяпер „поў“ ня мысьліцца незалежным словам, і з ім зъменныя ў родзе дзеяслоўныя формы не дапасоўваюцца ў родзе.

6) Для паказанья неазначальнага ліку ўжываюцца некаторыя лічэбныя прыслоўі (мноіа, мала, комікі), а таксама назоўнікі ѹменныя (ібелъ, процьма, шмат). Напрыклад: Народу было ібелъ на кірмашы. У яго процьма грошай. Шмат было клопату. Шмат было рыбы ў невадзе.

Як відаць з гэтых прыкладаў, такія назоўнікі ѹменныя, што ўжываюцца для паказанья неазначальнага ліку, мысьляцца ў ніякім родзе: „народу было ібелъ“.

4. Выражэнье дзейніка прыметнікам і дзея- прыметнікам.

1) Для выражэння дзейніка асабліва часта ўжываюцца прыметнікі й дзеяпрыметнікі. Гэта аб'ясняецца асаблівай блізасцю прыметніка да назоўніка ѹменнага, як з боку морфолёгічнага (зъмена ў родах, ліках і склонах), так і сваім матарыяльным значэннем. Абодва яны—назоўнік і прыметнік—азначаюць прыметы, што прыпісваюцца прадмету, толькі ў назоўніку гэтых прымет менш, і, значыць, назоўнік іменны азначае больш вузкае паняцьце, а прыметнік—больш агульнае (дурань—дурны, стол—столовы, лес—лясны).

Назоўнік іменны „стол“ ці „дурань“ рысуе нам толькі адзін прадмет, а прыметнік „сталовы“ ці „дурны“ — можа азначаць шмат прадметаў і нават непрадметныя паняцьці.

Калі трэба звузіць, абмежаваць паняцьце, што выражаецца прыметнікам, то прыметнік прымае розныя іменныя ўстаўкі, напр.: *баяты* — *баятыр*, *худы* — *худак*, *съляты* — *съляпік*, *дурны* — *дурак*, *дурань*, *добры* — *дабрак* і т. далей (*Баятыр* дзівіцца, чым *худак* жывіцца).

Поплеч з такімі назсунікамі іменнымі, што вытвараны з прыметнікаў, у ролі дзеяніка часта ўжываюцца і звычайныя прыметнікі. Некаторыя старыя прыметнікі з кароткімі іменнымі формамі, што падмянялі некалі назоўнікі іменныя ва ўсіх выпадках і ў ролі дзеяніка, цяпер ужо мысьляцца, як назоўнікі іменныя і нават захавалі сваё старое скланеньне: *Барысава*, *Барысаву*, *Барысавам*, (*у*) *Барысаве*, як: *роў* — *рова*, *рову*, (*у*) *рове* або *стала*, *сталу*, (*на*) *стале* і т. д.

Сюды належаць, напрыклад, назовы тых наших гарадоў, што маюць форму прыметнікаў з скарочаннымі (іменнымі) формамі, напр.: *Пінск*, *Барысаў*, *Смалянск*, *Мсціслаў*, *Віцебск*, *Слуцак*, *Полацак*, *Менск*, *Друцак* і шмат іншых.

Большасць гэтых назоваў-прыметнікаў ужывалася з словам „горад“ (у значэнні: *горад* *пінскі*, як дом *бацькаў* = *горад* *Барысаў* = *пояс* *Адамаў*, — на пытаньне „чый прадмет?“), і усе яны былі прыметнікамі *адносна-принадежнымі*, але паступова слова „горад“ забылася або не называлася, і такім парадкам гэтая прыметнікі сталі на месца назоўнікаў ды абярнуліся ў назоўнікі іменныя, чым засталіся й дагэтуль, як-бы закасцянулі ў гэтай форме. Наадварот, калі замест слова „горад“ называлася ці мысьлілася слова „места“ (= *город*, адгэтуль: *мястэчка*, *маленькі горад*), то тыя самыя прыметнікі мужч. роду прымалі форму ніякага роду *на* — *о* (не пад *націкам* — *а*): *Менска*, *Віцебска*, *Луцка* і т. далей.

Больш позьняга паходжэнья назовы такіх пасёлкаў, што маюць форму прыметнікаў з поўнымі канчаткамі: *Краснае, Палоннае, Белы, Маільнае, Пла-соначе і іншыя.*

Даўняга паходжэнья і сучасныя насы фаміліі (прозвішчы) на *i*—ы, што маюць форму поўных прыметнікаў мужч. роду. Гэтыя прозвішчы разьвіліся ў большай частцы з прозвішч па месцу паходжэнья, напр.: *Глінскі, Лукомскі, Друцкі, Мсьціслаўскі, Астроўскі, Жукоўскі, Камароўскі і інш.*, а таксама: *Бааты, Скарабааты, Балотны, Гаркавы, Кароткі, Гладкі Касы, Руды, Пахіблы, Забрамны, Рабы, Белы, Убои і шмат іншых.*

У пачатку гэтыя фаміліі-прозвішчы былі толькі азначэннем асабістай прыметы аднаго чалавека (*Касы Адам, напрыклад*), мянюшкаю, як цяпер кажуць, але з часам сталі мысліцца назоўнікамі іменнымі, хоць і скланяюцца, як прыметнікі.

Сюды належаць такія сучасныя слова, як: *соўкі, мысяцкі, дзесяцкі*, пры якіх назоўніка іменнага мысліць трудна, а таксама зусім новае слова „*стайковы*“ (вазьніца пры воласьці, што адбываў „*стойку*“ — павіннасьць натураю, работаю) і слова: *паплаўнічы, упраўнічы, кіфаўнічы*, а далей — назоўнікі-прыметы з грэцкім суфіксам „*іст*“: *арганісты, алтарысты* (Арганісты і алтарысты на руці ня чисты), *камуністы, са-циялісты, імназісты, самінарысты* і інш.

Сюды-ж належаць і прыметнікі, якія звычайна ўжываюцца без назоўнікаў іменных: *пазываты* (той, хто кліча на вясельле — *хлопчык, араты* (Дзе араты плача, там жня скача), *хворы, нядужы, малады* і *маладая* (жаніх і нявеста), *стары* і *стараля* (гаспадар і гаспадыня), *злоты, съялта* (невялікае съялта), *ліха* (ліха яму надало пайсьці ў грыбы); слова „*зло*“ і „*дабро*“ ўжываюцца вельмі рэдка.

Вельмі старога паходжэнья і насы прозвішчы на *i*; яны азначаюць паходжэнне па роду: *Міцке-віч, Сянькевіч, Кандратовіч, Байдановіч, Башшэвіч, Мар-цінкевіч, Капаевіч, Галубовіч, Капцевіч, Зянкевіч і іншыя*; яны складаюць пераважную большасць бела-

рускіх прозвішч. Устаўкі „іч“ знаходзім і ў назовах асноўных беларускіх пляменьняў: *крывіч*, *радзіміч*, *драявіч*. Прозвішчы на „іч“ знаходзім яшчэ ў сербскай мове, што можна аб'ясняць пляменным свяцтвам беларускага й сербскага народаў.

2) Усе іншыя прыметнікі (якасныя й адносныя) могуць падмяняць назоўнік іменны і, значыць, быць дзейнікам толькі ў тых разох, калі пры іх лёгка мысліцца назоўнік іменны, напр.:

Чорны ў рыжага спытаў. *Сухарукі* яйкі краў, а бязні даганяў. *Бязрукі* хлеб мясіў. Глухія ня ўсе чуюць. Съяптыя ня ўсе бачаць.

3) У народных прыказках ужываньне прыметніка (звычайна—якаснага) у ролі дзейніка надае сказу агульнага значэння; тут уся ўвага зварачаецца на якасць прадмета ці на супастаўленье якасці, напр.;

Баіаты дзівіцца, чым худы жывіцца. Ня плаціць баіаты, а плаціць вінаваты. Съяпты дарогі не пакажа. Съяпты съялому не павадыр. Скупы два разы траціць. Свае бяды нікому не кажы, бо добры зълякнецца, а злы насьмяецца. Стары любіць сквар, а молад любіць холад. Жывы аб жывое й думае. Праворны ўсюды пасьпее. Скручаны, зъверчаны па хаце скача (венік).

4) Бываюць такія сказы, дзе дзейнік раней называўся; тады прыметніку няма патрэбы яго называць, і ён сам становіцца дзейнікам, напр.: У дзедай бабы было трох сыновей: большы і селядорышы былі разумныя, а малодшы быў дурань.

5) Дзейнікам бывае і ніякі род прыметніка ці дзеяпрыметніка, але ў народнай мове непрадметныя паняцці, што выражаюцца звычайна ніякім родам, мала разьвіты, і ўжываньне ў такой форме прыметніка або дзеяпрыметніка сустракаецца даволі рэдка, напр.:

Малое да вялікаму завада. Чужое ня грэе. Забітае не варушыцца. Паломанае ня выпрастаетца. *Пастаўлена*—благаслаўлена.

5. Выражэнныне дзейніка нязъменнай часцінай мовы.

Дзейнікам можа быць кожная нязъменная часціна мовы, калі яна становіцца на месца назоўніка іменнага (§ 5,2).

1) У такіх сказах дзейнікам найчасцей бывае неазначальная форма (інфінітыў). Напрыклад: *Шанавацца кожнаму трэба*. *Панаваць*—не гараваць. *Век зывекаваць*—усяго павідаць. *Важаком быць*—трэба з мядзьведзем знацца.

Усе гэтыя прыклады можна й так разглядаць: дзейнік—неазначальная форма—зьяўляеца безасабовым сказам, злучаным з другім безасабовым сказам, які служыць выказынікам да першага, напр.: „*Панаваць*, гэта значыць не гараваць“. Калі ж узяць пад увагу, што неазначальная форма (інфінітыў) была некалі назоўнікам іменным, то гэта можна й так разумець (так ён і мысліцца): „*Панаванье*—не гараванье“, як сказ з дзейнікамі іменнымі: *Слова—вецер, а пісьмо—ірунт*.

2) Дзейнікам можа выступаць ня толькі інфінітыў (неазначальная форма дзеяслова), але й кожнае слова, розныя выказы і нават цэлыя сказы з сваімі дзейнікамі, выказынікамі і паясьняльнымі словамі, напр.: „*Xто дбае, той і мае*“—народная прыказка. У гэтым прыкладзе „хто дбае, той і мае“ зьяўляеца дзейнікам для далейшага: „народная прыказка“, бо мае граматычнае злучэнье ў спосабе злучэння (*ёсьць народная прыказка*). Але сам па сабе гэты выказ „хто дбае, той і мае“ ня толькі ня дзейнік у граматычным разуменьні, а цэлы сказ і нават складаны сказ, зложаны з двух сказаў спосабам падпрадкаваньня; кожны гэты сказ мае свой дзейнік і свой выказынік, а пры іх маглі быць розныя даданыя слова.

Розніца паміж гэтым дзейнікам-сказам і дзейнікам-інфінітывам толькі тая, што першы дзейнік асабовы (мае свайго дзейніка), а другі, інфінітыў—безасабовы, бяз дзейніка. Але гэта не змяняе истоты

справы. Трэба памятаць, што неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў) вытварылася з назоўніка йменнага і некалі скланялася, як усе назоўнікі. І хоць неазначальная форма даўно ўжо страціла скланеніне (перастала скланяцца), але ў яе засталася адна такая ўласцівасць: яна падказвае нам адпаведнае паняцце, якое можа быць выражана ў форме дзеясловоўнага йменніка. Мы кажам, напрыклад, „панаваць“, „гараваць“, „хацець“, „цярпець“ і пры гэтым думаем: „панаванье“, „гараванье“, „цярпенье“, „хаценье“ і т. далей.

Вось гэтая ўласцівасць неазначальной формы падказваць нам назоўнік іменны робіць тое, што неазначальная форма дзеяслова зъяўляецца вельмі зручным (у пэўных зваротах мовы) падменнікам назоўніка йменнага, не абарачаючыся, аднак, у назоўнік.

Такім парадкам, неазначальная форма (інфінітыў), не перастаючы быць дзеясловам, можа ў пэўных зваротах мовы выступаць дзейнікам, і ў гэтым значэнні яна пасвойму служыць падменаю назоўніка.

3) Калі іншыя нязменныя часціны мовы выступаюць дзейнікам, то яны таксама падрабляюцца пад назоўніка йменнага; пры іх заўсёды можна мысліць які-небудзь назоўнік іменны, напрыклад: „слова“, „форма“, „частка“, „выказ“, „выклічча“ і т. далей. Прыклады:

Можа надвое варожа. Не паможа паном і „святы божа“. „Няхай—нядobre чалавек“.

Сюды належаць у пераважнай большасці сказы, што ўжываюцца ў мове граматычных падручнікаў, напрыклад: „хадзіць—дзеяслоў неазначальнае формы“; „юши, балазей, мацней—прыслоўі парашынае ступені“; „балазе—прыслоўе ў форме назоўніка йменнага меснага склону (болага—дабро)“; „читаючи ѹ беіма—дзеяпрыслоўі цяперашняга часу“; „край—можа быць прыназоўнікам, што кіруе родным склонам (жыве край дарогі)“; „i—злучык і памацнільнае слова“ і т. далей.

У гэтых
(благі—до-
хіл, беіма,
дзеягутарка-
дзейніка—
Як зазна-
сёды мыслі-
незоўнік ста-
лага часу да-
Слова ,
стала ј
дзеяслов
прыслоў
Калі ў т
бэма, то вы
ј юкім род
Усё сказа-
мк, устава-
берацца дзе-
у, су—
и, иі,
яслова.
Уставіш
такія формы
, плет"
слова
служац
Такім п
таксама аса
толькі ў ти
зойнікаў ім

§ 29. Сп

Выказы
прадметам
мове, як

У гэтых прыкладах слова: *хадзіць, іофш, балазей* (болагі—добры; балазей—дабрэй), *мацнай, балазе, чытаячы, беіма, край, і ўзяты* як прадметы, аб каторых ідзе гутарка, і дзеля таго яны выступаюць у ролі дзейніка—назоўніка йменнага.

Як зазначалася вышэй, пры такіх дзейніках заўсёды мысьліцца які-небудзь назоўнік іменны. Калі гэты назоўнік стаіць навочна, то выказынік-дзеяслou прошлага часу дапасоўваецца з ім у родзе, напрыклад:

Слова „*навідзець*“ без адмоўнасці „не“ перастала ўжывацца. Злучнік „*хоць*“ вытварыўся з дзеяслова „*хацець*“. Слова „*будучы*“ было некалі прыслоўем жаночага роду.

Калі ў такіх сказах назоўніка йменнага навочна няма, то выказынік-дзеяслou прошлага часу ставіцца ў ніякім родзе.

Усё сказанае адносіцца й да выклічнікаў, прыстаvak, уставак, канчаткаў, карэнняў слоў, калі яны бяруцца дзейнікамі, напрыклад: *Куя*—выклічнік. *Раз*, *уз*, *су*—прыстаўкі. *і* і *ъ*—даўней азначалі гукі. *иць*, *ци*, *чи*—канчаткі неазначальнае формы дзеяслова. *Плет*—корань дзеяслова „*плясьці*“.

Уставіўши ў такія сказы назоўнік іменны, дастанем такія формы: Гуказлучэніне „*куга*“ ёсьць выклічнік. Гукі „*плет*“ ёсьць корань неазначальнае формы дзеяслова „*плясьці*“. Прыназоўнікі „*раз*“, „*уз*“, „*су*“ служаць цяпер толькі прыстаўкамі.

Такім парадкам, нязменныя часціны мовы, а таксама асабовыя дзеясловы, могуць быць дзейнікамі толькі ў тых разох, калі яны прыроўніваюцца да назоўнікаў іменных.

§ 29. Спосабы выражэння выказыніка.

Выказынік выражае прымету, якая вытвараеца прадметам або вынікае з прадмета. У беларускай мове, як і ў іншых славянскіх мовах, зъмяшчальні-

кам выказальнасьці (предыкатыўнасьці) зъяўляеца дзеяслоў, як адзіная часьціна мовы, якая можа выражіць выніканье прыметы.

Разгледжаныя раней (§ 17,6) зачатачныя, як-бы эмбрыональныя формы сказаў, што складаюцца з аднаго толькі назоўніка іменнага (Пожар!), гэтаму не супярэчаць. Покі такія формы сказаў, як „Пожар!“ „Даволі!“, выражаютца нашае першае ўражанье ці пачуцьцё, то яны абыходзяцца без дзеяслова; але калі гэтае пачуцьцё дойдзе да нашае съядомасьці, то яно ўжо выражаетца формай звычайнага сказу з дзеясловам: „пачаўся пожар“, „даволі цярпець“ і т. далей.

Такім парадкам, хоць у іншым сказе няма навочнага дзеяслова, але ён мысліцца або, прынамсі, адчуваецца быцьцё дзеяслоўнасьці; часам гэта дзеяслоўнасьць не пасъпел толькі напоўніцца пэўным зъместам, каб выражіцца словам, як у наступных прыкладах: „А каб цябе!“ „А бадай цябе!“ „Сонца за лес, крыкса за лес, а дзіцяці спаць“. „Адзін з сошкай, а сямёра з ложкай“. „Заяц як дасца аб пень дый дайары наіамі“. „Кінуў ён мяшок, а сам наўцекі“. „Мядзьведзь з дуба далоў ды якраз на вайка“. „Гарыць сабе павуціньне, а салома хоць-бы што“.

Сувязь дзеяслоўнага выказыніка з дзейнікам выражаетца дапасаваннем асабовых канчаткаў дзеяслова з дзейнікам—назоўнікам іменным.

1. Формы выказыніка.

Выказынік можа быць просты, сустаўны й падвойны.

а) **Простым выказынікам** называецца такі, што выражаетца адным дзеясловам у васабовай форме. У пераважнай большасьці гэта—асабовы дзеяслоў (я чытаю, мы косім, пастух трубіць), але выражаетъся випадкі, калі просты выказынік выражаетца неазначальнай формай дзеяслова (яму на церпіцца).

Асабовая форма дзеяслова можа быць складанаю, напрыклад, тая, што складаецца з дапаможнага дзеяслова „быць“ у васабовай форме (будучы час) і неазначальнай формы (інфінітыва) другога дзеяслова (будучы складаны час), напрыклад: „буду чытаць“, або тая, што зложна з дапаможнага дзеяслова „стаць“ у форме прошлага часу і неазначальнае формы другога дзеяслова (прошлы час складаны: *стаў бара-ницца, стаі касіць*).

Усе такія складаныя формы становяць прости выказынік, бо тут сустаўныя часыці так цесна зьліты ў нашай съядомасьці, што твораць адно цэлгае, адну пэўную граматычную форму, напр., форму наступнага (будучага) часу дзеясловаў незакончанага трываньня ці прошлага складанага.

б) Сустаўным выказынікам называецца такі выказынік, што выражаетца двумя словамі: адно з гэтых слоў—дзеяслоў, сувязь у васабовай форме, якая ў цяперашнім часе часта пропускаецца, а другое слова—або назоўнік іменны, або прыметнік ці дзеяпрыметнік ад дзеяслова залежнага значэння; усе яны канечна стаяць у назоўным склоне. Гэты другі назоўны склон, у якім стаіць скланяльная частка сустаўнога выказыніка, называецца *другім назоўным*, бо ў першым назоўным стаіць дзейнік. Напрыклад: Чужая сіла—асіна.

Прымусная работа самая цяжкая. Дзень быў хмурны. Я буду рад. Пасьледкі едкі. Зелена—молада. Мы былі зьдзіўлены. Поле было пакрыта копамі.

Як відаць з апошніх прыкладаў, да сустаўнога выказыніка адносяцца й формы дзеяслова залежнага значэння (дзеяпрыметнікі); гэта—формы выказыніка я проста „складаныя“, але й сустаўныя, бо ў іх даволі выразна адчуваюцца два мамэнты—сувязь і дзеяпрыметнік, а ў самым дзеяпрыметніку мы выразна адчуваєм другі назоўны склон: „Тут будзе пабудавана школа“.

Другі назоўны склон сустаўнога выказыніка ! выражает сабою прымету, якая прыпісваецца дзеяніку. Выніканье прыметы з дзеянасьці прадмета-дзеяніка або трывальнасьці прыметы азначае дзеяслou, што ўваходзіць у склад сустаўнога выказыніка.

Дзеля таго, што прымета, якая прыпісваецца дзеяніку, выражает сабою другім назоўным склонам назоўніка іменнага, прыметніка ці дзеяпрыметніка, то на долю дзеяслова ў сустаўным выказыніку застаецца толькі чиста формальная роля—значаць адносіны такой прыметы да дзеяніка, звязваць прымету з дзеянікам. У простым выказыніку гэтая сувязь прыметы (дзеяньня ці стану) з дзеянікам выражает сабою напасаваннем дзеяслова да дзеяніка ў ліку й асобе, і тое, што ў простым выказыніку выпадае асабовымі канчаткамі дзеяслова, робіць увесь дзеяслou у сустаўным выказыніку. З гэтае прычыны дзеясловы сустаўнога выказыніка або ня маюць нікага матарыяльнага зъместу (ён *стаў* разумны), або маюць вельмі аслаблене значэнне (у маркоце дзень *здаецца вялікі*). Дзеля гэтага яны й называюцца *сувязьзю* і вельмі часта прапускаюцца, асабліва сувязь „ёсьць“ (цяперашняга часу), напр.: *Першае дзіцятка—памятка. Ён хворы. Мы рады. Школа пабудована.*

Але калі сувязь пропускаецца, то гэта ня значыць, што яна зынікае: зынікла толькі яе гукавая форма, г. зн., яна не называецца, або не вымаўляецца, але яна мысліцца. Адсутнасьць гукавой формы сувязі служыць у такіх разох спосабам выразіць цяперашні час. Калі мы скажам, напрыклад, „ён быў купец“, „ён быў хворы“, то гэта—прошлы час; калі скажам: „школа будзе пабудована“, то гэта—наступны (будучы) час; а калі няма ні „быў“, ні „будзе“, то гэта цяперашні час. Значыць, адсутнасьць гукавой формы для сувязі мае асобнае граматычнае значэнне, становячы пэўную синтаксичную форму. І, значыць, ня выражаная сувязь („ёсьць“) на дзеле тут ёсьць: яна мысліцца.

Бываюць, аднак, выпадкі, калі сувязь „ёсьць” называеца, вымаўляеца, напр.: „граматыка ёсьць навука аб слове”, „стараннасьць ёсьць канечная ўмова ў кожнай пільнай справе” і т. далей. Але гэта звароты кніжныя; звычайная, разгаворная мова больш любіць звароты бяз „ёсьць”. Часта заместа „ёсьць” ставіцца займеньнік „гэта”; мы кажам, напрыклад, „стараннасьць—гэта канечная ўмова...”; займеньнік „гэта” ў такіх разох становіць сабою прыдатак да дзеяніка, а разам з тым падмяняе неназваную сувязь.

в) **Падвойным выказынікам** называеца такі выказынік, што выражаетца двумя дзеясловамі; адзін дзеяслоў мае асабовую форму, а другі—неазначальную форму (інфінітыў),—прычым першы не належыць да „дапаможных” дзеясловаў, напр.: *хачу вучыцца, перастай ленавацца, пашлі піць, прашу пазычыць* і т. далей.

У падвойным выказыніку ясна выступаюць два мэнты, якія ня зыліваюцца ў вадну дзеяслоўную форму, як гэта бывае ў складанай форме наступнага (будучага) ці прошлага часу, бо асабовы дзеяслоў—не дапаможны, хоць і тут ён часта ня мае поўнага матарыяльнага значэння, напр.: „стаў ленавацца”; тут дзеяслоў „стаў” азначае зусім ня тое, што ў скаже „ён стаў на стол”.

Адрозніваюць два віды падвойнага выказыніка:
1) адзін від—гэта той, дзе неазначальная форма (інфінітыў) адносіцца да тae самае асобы, каторая выражана асабовым дзеясловам, напр.: *баюся спазніцца*, г. зн., баюся, каб я не спазніўся; 2) другі від—гэта той, дзе неазначальная форма адносіцца да другой асобы, каторая выражана *дапаўненінем*, а не асабовай формай дзеяслова, напр.: *прашу вас зайсьці да мяне*, г. зн., прашу, каб вы зайшлі да мяне; дапаўненіне ў такіх разох часта мысліцца само сабою, напр.: *прашу не іаманіць*.

У падвойным выказыніку часта першая частка, што звычайна выражаетца дзеясловам у асабовай

форме, становіць сабою *сустаўны* выказынік, напр.: *Рад любаваца я кветкай убогай*; тут першая частка падвойнага выказыніка *сустаўная*: „ёсьць рад“.

А нарэшце трэба памятаць, што няма выказыніка без асабовага дзеяслова, за выключэннем тых разоў, калі ён выражаны інфінітывам.

2. Выражэнне сустаўнога выказыніка.

1. Сувязь сустаўнога выказыніка. Сувязь зу сустаўным выказыніку звычайна бываюць формы дзеяслова „быць“, які, апрача матарыяльнага (сапраўднага) значэння „існаваць“ (У паноў было ігрышча), можа ўжывацца чиста формальна, з вельмі аслабленым матарыяльным значэннем (Асіна бывае прыгожая ў восень. Час быў асеньні).

„Быць“ — выказынік. Дзеяслово „быць“ з значэннем „мецца“, „існаваць“ сустракаецца даволічаста: у форме 3-яй асобы адзіночн. ліку для цяперашняга часу (хлеб ёсьць — солі няма; соль ёсьць, хлеб ёсьць — капусты няма) і ў 3-яй асобе адзін. й множн. ліку для прошлага и наступнага часу, напр.: *Будзе* пара — вырасце трава.

Налета будуць яблыкі (наступны час). У паноў было ігрышча. *Былі* ў бацькі троны (прошлы час)

У гэтых прыкладах „быць“ мае сапраўднае, матарыяльнае значэнне, і тут „быць“ з'яўляецца простым выказынікам.

„Быць“ — сувязь. У беларускай мове дапаможны дзеяслой „быць“, як сувязь у форме цяперашняга часу, сустракаецца вельмі рэдка і звычайна ў форме „ёсьць“ *) для ўсіх асоб і лікаў, напр.: „Вучні вы ёсьць, і вучыцца вам трэба“. Але звычайна „ёсьць“ прапускаецца, напр.: *Бусенікі, бусенікі* — або *галюсенікі*. Ён

худы з твару. Перад съмерцю ўсе роўны. У паратая каза — воўку карысьць. Лішняя дабратата — дурата. Ласка — не каляска: сеўшы не паедзеш.

*) У некаторых народных гаворках сустракаецца форма „есць“ і „ё“ (скарочанае „ёсьць“), але ў літаратурнай мове прынята гаварыць „ёсьць“.

Радзей прапускаюцца іншыя формы дзеяслова „быць”, напр.: *быў*—„Хто-б дзятла знаў, калі-б не яго (быў) доўгі нос”; *была-б*: „Не глядзі—бялá, абы рабоча была”; *будуць*: „Я вазьму сабе камлі, а табе, дзед, (будуць) вяршкі”; *няхай будзе*: Дабранач вам! Дабрыдзень! Дзень добры ў хату!

У выказыніках з адмоўнасцю—„ёсьць” або пра-
пускаецца (Ня ўсё то золата, што блішчыць. Невя-
лікая бяда, што бяз рыбы серада), або скрытна вы-
ражаецца словам „няма”, напр.: *Яю няма дома. Солi
няма, хлеба няма.*

2. Іншыя дзеясловы ў ролі сувязі. Сувязью ў су-
стаўным выказыніку могуць быць і некаторыя іншыя
дзеясловы, падобныя сваім значэннем да дапамож-
ных дзеясловаў, але гэтыя дзеясловы, поплеч з
формальным значэннем, маюць яшчэ некаторае
матарыяльнае значэнне, напрыклад: „Усё жыцьцё
засталіся пальцы значна. Яна яму даводзіцца цётка.

Мой бацька такі маўся, і я ў яго ўдаўся.

Яшчэ большае матарыяльнае, або выказальнае,
значэнне маюць дзеясловы-сувязі, калі яны азнача-
юць рух або спакойнае праўданье на месцы, на-
прыклад: *Прышла ні юла, ні адзета. Сын вярнуўся з
поля хворы. Жонка ляжыць хворая. Ён вышаў
адтуль вясёлы. Конікі нашы дзень прывязаны ста-
яць. Я набыўся юлы, босы. Нахадзіўся я абадраны.
Я такі радзіўся. Я, маладзец, адзін усю ночку
прахадзіў.*

У гэтых прыкладах дзеясловы ня маюць патрэб-
най паўнаты свайго значэння, каб выразіць вы-
казынік бяз прыметніка, як, напрыклад, у такіх сказах,
дзе яны служаць простым выказынікам. *Стайць кры-
ніца—светлая вадзіца. Прыбіты вадою на срэбраны
гак, ляжыць невядомы бядак (Я. Кол).*

3. Недзеяслоўныя часці ў сустаўным выказыніку.

1. Назоўнік іменны. Калі ў склад сустаўнога вы-
казыніка ўваходзіць назоўнік іменны, то ён, апрача

таго, што стаіць у назоўным склоне, яшчэ дапасоўваецца з дзейнікам у родзе,—разумеецца, калі гэты назоўнік мае розныя формы для мужч. і жаноч. рода, напр.: Чужое каня—пана. У сваёй хаце я сам сабе *гаспадар*. Татка—*піспар*, а я—*пісафоруна*. Яна мне даводзіцца *цётка*. Работнік ты, як я бачу, ня з горшых. Работніца яна была, якіх мала.

2. „Трэба“. Да назоўнікаў іменных у другой частцы (недзеяслоўнай) сустаўнога выказыніка належыць і слова „трэба“, якое некалі было назоўнікам іменным жаноч. рода, як „просьба“, але страціла цяпер сваё даўнейшае значэнне, перастала скланяцца (хоць і цяпер можна пачуць яго ў ускосным склоне, напр.: „поп паехаў з трэбаю“, адгэтуль прыказка: „Трэбнік (кніжка, малітвенік)—папоўскі хлебнік“) ды абярнулася ў нязменнае слова, стаўшы як-бы прыслоўем; даволі часта „трэба“ ўжываецца ў скарочанай форме „трэ“, напр.: Мне ня *трэба* (ня ёсьць трэба) твае гроши. Як я *трэба* табе буду—пакліч мяне. Мне *трэба* пайсьці ў дарогу. Мне *трэ* грошай на каня. *Трэ* зьбірацца ў дарогу. *Трэба* прымата за касьбу.

3. Клічнае слова. Як ведама (§ 28, 1, 2), дзейнікам можа быць клічная форма назоўніка йменнага. Сустракаецца яна і ў ролі выказыніка ў сустаўным выказыніку, найчасцей у народных песнях, дзе мова заўсёды больш прыгожая, напр.: Ой ты, караваю караваю, які-ж ты *варапаю* (съляпы, съляпак). Калі ты малады *іусару*, выведзі мяне з зялёна гаю Калі я ў цябе *негадзяю*...

4. Прыметнікі. Калі ў склад сустаўнога выказыніка ўваходзіць *прыметнік ці дзеяпрыметнік* ад дзеяслова залежнага значэння, то бывае дапасаванье з дзейнікам у склоне, родзе й ліку.

Прыметнікі ў складзе сустаўнога выказыніка звычайна бываюць у *поўнай* форме, але ў народнай поэзіі найчастей яны ўжываюцца ў *скароначанай* форме.

- а) Прыклады на поўныя формы прыметнікаў: Сусед быў вельмі бааты. Сам харошанькі, стан прыложенъкі. Дзъверы былі залезныя, таўшчэразныя. Пастухі былі іалодныя. Жонка была вельмі языкатая. Мой татачка харош, мачыха ліхая: ня пускае на вуліцу, што я маладая. Сам бааты, каптан махнаты. Прымусная работа самая цяжкая. Месца было вельмі сухое. Наш брат малады, яго вус залаты. Наш брат маладзенъкі, яго вус залаценъкі. Дзела бытае, даўно забытае.
- б) Прыклады на скарочаныя й съцягнутыя формы: Гроши круглы, адтаго ў коткі. Вялік пень, але дурань. Наш каравай быў ясен, красен. Брат ня так рад брату, як яго шмату. Мудзэр лях па шкодзе. Сінь васілёчак, сіў галубочак. Каб наша маладая была весяла, каб наша рутачка была зелянд. Ты хароша, як ружовы квеце. Скажу, пан, табе бяз спорак: стаў мне хлеб твой юрак. А мой муж ні ліх, ні давёр: ня купляе мне ні ліс, ні бабёр. Да яшчэ-ж я і на стар: яшчэ вус мой сіў ня стаў.

Прыметнікі ў съцягнутай форме*) найчасцей бываюць азначэннямі, напр.: Стайць дрэўца тонка, высока; тонка, высока, лісьцем шырокі. Бааты ці будзем, а іалодны ня будзем. Няхай пачуюць здаровы. Стала сукенка шамрэці, зялёна дуброва гарэці. Панясьлі вяночак на чиста поле, на сіне мора. Адклікніся, мая доля, на tym боку сіня мора. Конік будзе гарцеваці, а я, молад, панаваці (танцеваці). Прыехаў сам дзесят, папускаў конікаў да ў вішнёвы сад. Шле яе, маладу, на Дунай па ваду.

Таксама знаходзім азначэнні-прыметнікі мужч. роду ў скарочанай форме ў такіх сказах: Дробен дожджык ідзе. Саладок мяドок для яго дзяток.

*) Скарочаная форма для жаноч. й віяк. роду, калі націск прыходзіцца на канчатак (зеляна, весяла, зеляно віно); калі націск прыходзіцца на аснову, то будзе съцягнутая форма (тонка, высока); націск на канчатку ў ускосным склоце—прымета съцягнутай формы прыметніка.

5. Дзеяпрыметнікі залежнага значэння ў сустаўным выказыніку найчасцей ужываюцца ў скарочанай або съцягнутай форме, напр.: Яма вырыта.

Сяло спалена. Ня разам Вільня збудавана. Найчон, дык праўчон. Съляпому вочы завязаны. У мяне, госьцейкі, хлеб пазычаны. Чужая старана тугую арана, сълёзкамі палівана. Усё забыта, што зямлёю прыкрыта. Конь прывязан повадам, а госьць полууднем. Мяцёна дарожка кружкамі, вязёна Марылька з дружкамі.

6. Дзеяпрыметнікі дзейнага значэння ў сучаснай беларускай мове абярнуліся ў дзеяпрыслоўі. Некалі яны дапасоўваліся з дзейнікамі, злучаныя з формамі „быць“, ужываліся заместа асабовай дзеяслойнай формы ў сустаўным выказыніку. Стаўшы дзеяпрыслоўямі, гэтыя дзеяпрыметнікі даунейшага сустаўнога выказыніка адышліся ад дзейніка ды, зъмініўшы лад адпаведнага сказу, сталі адносіцца да дзеяслова, як усе іншыя прыслоўі, служачы прыдаткам да яго (дзеяслова). Памяць аб даунейшым дапасаваньні з дзейнікам выяўляецца ў тым, што такія дзеяпрыслоўі могуць быць пры дзеясловах толькі ў тым выпадку, калі іх можна абярнуць у дзеясловы тae самае асобы, што й дзейнік. Часам такія дзеяпрыслоўі злучаюцца з словам „як“, „куды“, „колькі“, напр.: Трымайся, як маіа. Далі яму ёсьці, колькі яго змоіа. Тады кінуўся ён, як маіа, дадому. Вольна ѿсьці, куды хаця. Еж, што хаця. Адзін аднаму, як маіа, гатоў памагчы.

Іншыя прыклады: Не маучы ўстаць, дзед толькі паківаў галавою. Яны былі не дзяліўшыся. Ён яшчэ ня прыбраўшыся, ня мыўшыся. У яго была наняўшы кватэра.

У гэтых прыкладах пры дзеяпрыслоўях або стаіць навочна дапаможны дзеяслой, або лёгка мысліцца. Тут мы знаходзім: дзеяслой+сувязь+дзеяпрыслоўе для выказыніка: „У яго была (ёсьць) наняўшы (нанятая) кватэра“.

Увага. У некоторых гаворках (на Магілеўшчыне й Віцебшчыне) дзеяпрыслоўе проста падміняе дзеяслоўную зъменную форму выказыніка, напр.: „Яна туды замуж *пашоўши* (пашла)”. „Маці *памёрши*, толькі тры дні не зас্পеў”. „Што-б *быўши* (быў) я за гаспадар, каб не паглядзець, што тут робіцца”. „Першы сын радзіўся—невядома дзе дзеўся, а чацьвера жывых *астаўшыся*”. „Глянуў ён, а ў таго і дух *замёрши* (замёр)“.

Такім парадкам, калі ў склад сустаўнога выказыніка ўваходзіць сувязь з некоторым матарыяльным (рэяльным, назыўным) зъместам, што азначае конкретнае дзеяньне ці стан, то дзеяпрыметнік ужываецца і ў сучаснай мове, але ён ужо не зъмяняецца ў родзе і не скланяецца, г. зн., абрарнуўся ў дзеяпрыслоўе. Покі гэты дзеяпрыметнік скланяўся да дапасоўваўся з дзейнікам, то адносіўся да дзейніка, служачы яго азначэннем ці скланяльнаю часткай сустаўнога выказыніка; калі-ж ён перастаў зъмяняцца, абрарнуўшыся ў дзеяпрыслоўе, то, патураючы іншым прыслоўям, што паясьняюць дзеяслоў, стаў адносіцца да дзеяслова, служачы яго прыдаткам (бач. § 32, б.).

Прывядом яшчэ прыклады: *Ня* кайся рана *устаўши*. Уесь закурэў ідуны. *Воўк* *нлеўши*, як мужык *пагарэўши*: што ўгледзіць, то трэба. *Не* разбіўши гаршчочка, *ня* будзеш кашкі есьці (арэх). *Пытаючыся* дапытаешся. *Баючыся* воўка, і ў лес *ня* трэба хадзіць. *Сядзеўши* нічога *ня* высядзіш. *Каля* вады *ходзячы*, амочышся. *Пад* вароты *пад'яжджаючы*, чую брата *іаворачы*. *Надакучылі* твае госьцейкі, што суботкі *прыяжджаючы*, што нядзелькі *не зъяжджаючы*. *Ат!* ясі *пасаля*. *Пачула* пеўнікаў, воду *нася*, угледзіла зораньку, сені *мяця*.

7. Параўнальная ступень прыметніка якаснага некалі дапасоўвалася з дзейнікам; цяпер параўнальная ступень не зъмяняецца ды стала прыслоўем. Зъмяняецца ў родзе й ліку толькі форма другой ступені прыраўнаванья—вышэйшая, напр.: Гэта кветка *прынажэй* за ту. Гэта кветка *прынажэйшай*

за тую. Гэты хлопец разумней за таго. Гэты хлопец разумнейши за таго. Чужая хата юрай ката. Чужая хата юршая за ката.

8. Прыметнікі адносна-прыналежныя ў множным ліку страцілі розыніцу ў родах, напр.: гэга іроши бацькавы, скрыні матчыны, дзеци цётчыны, як дзеясловы прошлага часу множн. ліку: мужчыны касілі, жинкі жалі, дзяўчаты падавалі, сёлы іарэлі і т. далей.

9. Лічэбнікі. У склад сустаўнога выказыніка можа ўваходзіць, хоць вельмі рэдка, і лічэбнік як назоўны, так і прыметны, напр.: Застаўся адзін у хаце (я адзін у хаце). Прыехаў сам дзесят. Гэта быў другі. Разумных было пяць, а, дурных—чатыры (два апошнія безасабовыя сказы можна разабраць інай—як?).

10. Займеннікі. У сустаўным выказыніку бываюць! займеннікі, хоць таксама вельмі рэдка; найчасцей у складана-залежных сказах, напр.: Хто там? Гэта—я. Я не твая буду. Чый ты, хлопчык? А чые то коні? Якія мы самі, такія нашы й сані. Якое дрэва, такій клін: які бацька, такій й сын.

11. Парушэнне дапасаванья. Прыметнікі ў дзеяпрыметнікі (сюды належаць і дзеясловы прошлага часу, бо яны зъмяняюцца ў родзе, як прыметнікі) звычайна дапасоўваюцца з дзейнікам у родзе й ліку. Бываюць, аднак, выпадкі, калі гэтага дапасаванья няма. Гэта здараецца ў тых разох, калі зъмест сустаўнога выказыніка пашыраецца на ўесь сказ; тады прыметнік ставіцца ў ніякім родзе адзіночнага ліку. Такі спосаб выражэння сустаўнога выказыніка становіць першую ступень да пераходу к безасабовым сказам. Напрыклад: Зъбелася на пожар поўсяла. Пара коняй зноў пранала. У яго ўкрадзена гроши.

Асабліва часта ня бывае дапасаванья ў тых разох, калі дзейнікам павінен быў быць назоўнік лічэбны, бо назоўнікі лічэбныя, перастаўшы конкретна мысь-

ліцца, страцілі свой род (§ 27, а, 8), і выказынік найчасьцей ставіцца ў ніякім родзе, які ня рысуе нашай съвядомасьці конкретнага роду, напр.: *Прайшло гадоў мо' з пяць або шэсць. Было ў бацькі троны. Было там двох мужчын і адна кабета.*

Часам ніякі род дзеяпрыметніка адчуваецца ўжо, як прыслоўе, напр.: *Усё жыцьцё так і засталіся пальцы значна.*

12. Прыслоўе ў сустаўным выказыніку. Сюды трэба аднесці выражэнне сустаўнога выказыніка прыслоўямі, параўнальнай ступеню прыметніка і прыслоўнымі формамі ад назоўнікаў з прыназоўнікамі і без прыназоўнікаў, напр.: *Раса далоў, і я дамоў.* Дык

ён тады *наўцекі, наўцекача.* Заяц як стукнецца аб пень ды *дағары нагамі.* *Нашто нам тыя пісталеты, калі мы страляць ня ўмеем?* Адзін з *сошкай, а сямёра з ложкай.* Мне, маладому, ня гэта *наўме.* Мне багаты *не пад нораў, ня ў нораў.* Гэта *яму не пад пуст.* Дагадаўся, што тут піва *не плярэліўкі.* Ён *добра маецца.* Адна вішанька *высока, а другая нізка.* Сястрыца *бліжай, бліжай—каличніка ніжай, ніжай.*

Прыслоўе ў сустаўным выказыніку ня бывае пры дзеясловах „быць“ і „стаць“, калі гэтыя дзеясловы ня маюць поўнага зъместу; у такіх разох стаіць другі назоўны або творна-прыладны прэдыкатыўны. Нельга, напрыклад, сказаць—заместа „ён быў разумны“ ці „ён стаў разумным“—„ён быў разумна“ ці „ён стаў разумна“. Выключэнне бывае толькі ў тых разох, а) калі дзейнік выражан займеннікам ніякага роду „гэта“, б) або калі зусім няма дзейніка, г. зн., у сказах безасабовых. Так, мы гаворым: „гэта было добра“, „гэта было кепска“, дзе дзейнікам будзе займеннік ніякага роду „гэта“. Далей, мы кажам: „нам было маркотна“, „мне было весела“, „у хаце было горача“, „на дварэ стала холадна“, дзе дзейніка няма: гэта—безасабовыя сказы.

3. Пераход сустаўнога выказыніка ў прсты.

Вельмі часта другі назоўны склон у сустаўным выказыніку падмяняеца творна-прыладным склонам. Напрыклад, заместа „яна мне даводзіца цётка“, можна сказаць: „яна мне даводзіца цёткаю“, або заместа „сталіца Англіі называецца Лёндон“—„сталіца Англіі называецца Лёндонам“ і т. далей.

Гэта зусім розныя, паводле свайго граматычнага ладу, звароты ў мове. Другі назоўны склон становіць сабою другую, скланяльную, частку сустаўнога выказыніка (дзеля чаго ён і дапасуеца з дзеянікам), а дзеяслой пры ім служыць сувязьлю. Творна-прыладны-ж склон, разумеецца, не дапасуеца з дзеянікам, а гэта значыць, што ён *іраматычна* (формальна, паводле свайго канчатку) да яго не адносіцца. З гэтае прычыны яго ўжо нельга лічыць другою часткай сустаўнога выказыніка. У такіх моўных зваротах (сказах) выказынік выражаетца ўжо тым дзеясловам, што пры другім назоўным быў сувязьлю, напр.: „яна мне даводзіца цётка“—„яна мне даводзіца цёткаю“; тут ранейшая сувязь „даводзіца“ (першы прыклад) абярнулася ў прсты выказынік (другі прыклад). Таксама ў сказе: „сталіца Англіі называецца Лёндон“—сустаўны выказынік („называецца Лёндон“), а ў сказе „сталіца Англіі называецца Лёндонам“—прсты выказынік („называецца“), бо тут няма другога назоўнага склону: ён падмяніўся прыладным склонам.

Тут трэба зьвярнуць увагу вось на што: у беларускай мове, калі другі назоўны склон перастае быць выказынікам ды прымае такі зварот, што азначае зъмену ў стане прадмета, то ён падмяняеца ня творна-прыладным, а родным з прыназоўнікам „за“, напр.: „Ён быў настаўнік.—Ён быў за настаўніка“. „Ён быў пастух.—Ён быў за пастуха“ і т. далей.

Такое дапаўненіне ў творна-прыладным або ў родным склоне з прыназоўнікам (і без прыназоўніка, бач. ніжэй § 29, 5), каб адрозніць яго ад іншых дапаў-

ненъяў у гэтых склонах, называеца творна-прыладдным прэдыкатыўным, або праста прыладдным прэдыкатыўным; і родным прэдыкатыўным.

Слова „прэдыкат“—лацінскае, значыць—выказынік, а слова „прэдыкатыўны“—выказальны. Дзеля гэтага другі назоўны склон, што становіць другую частку сустаўнога выказыніка, называеца назоўным прэдыкатыўным. Прыладдны або родны сталі на яго месцы, і хоць яны не зьяўляюцца ўжо часткаю выказыніка, але, заступаючы назоўны прэдыкатыўны, захавалі ў сабе некаторую долю прэдыкатыўнасці (выказальнасці); гэтым яны й розьняеца ад іншых падобных склонаў.

Сказы з назоўным прэдыкатыўным (а значыць, і з прыладдным і родным прэдыкатыўным) можна падзяліць на дзве групы: а) да першае групы належаць тыя сказы, у якіх назоўны прэдыкатыўны выражан назоўнікам іменным. (Яна мне даводзіцца ѥётка. Ен завецца Адам. Сталіца Англіі называеца Лёндонам. Яго дражняць рысем); б) да другое групы належаць усе тыя, у якіх другі назоўны выражан прыметнікам. (Ен стаў разумны. Яна была хмурная).

4. Прыладдны прэдыкатыўны.

1) Пры дзеясловах „стаяць“, „сядзець“, „хадзіць“ і некаторых іншых, што азначаюць спакойнае пребыванье на месцы, прыладдны прэдыкатыўны ад прыметнікаў у беларускай мове ня ўжываеца. У такіх разох стаіць назоўны прэдыкатыўны. Мы кажам, напрыклад: „Ен ходзіць хмурны“, „яна сядзіць адзінкая“, але ня скажам: „Ен ходзіць хмурным“, „яна сядзіць адзінокаю“ і т. далей.

І наадварот, назоўнікі іменныя пры тых-жа дзеясловах заўсёды стаяць у прыладдным прэдыкатыўным, напр: Яна ўжо дзесяць год як засталася ўдавою.

Расьці, зельле, градою—застаюся ўдавою. Важным панам певень ходзіць. Мне ня стафастам садзіцца.

2) Пры навочнай сувязі „ёсьць“ у беларускай мове прыладнага прэдыкатыўнага ня бывае. Ня можна, напрыклад, сказаць: „Ты ёсьць надзей маёю, абаронцам і заслонаю“, а трэба сказаць: „Ты— надзея мая, абаронца й заслона“.

3) Пасъля сувязі з некаторым матарыяльным (слоўным) зъместам, а ў наступным і прошлым часе і пасъля „быць“, знаходзім прыладны прэдыкатыўны, напр.: Яна жыве адзінкаю. Яна даводзіцца мне цёткаю. Ён завецца Адамам. Бедны бедным так і застаўся. Буду табе слуюю. Хлопец стаў разумным.

У такіх разох можа стаяць і назоўны склон, а пры адсутнасці сувязі—прыладны, напр.: Насілу жывы выфваўся. Ён быў малы й дурны. Сусед стаў бааты. Мяне завуць муха-хахаўка. Як цябе зваць? Мяне зваць*) Саваіка. Хлопец стаў разумны, разважны. Малайцом маладзіца! Ты ў нас малайцом.

4) У некаторых выпадках (пры сувязі з матарыяльным значэннем) прыладны прэдыкатыўны назоўнікай іменных выражает сабою: а) парабананье, б) падабенства або спосаб дзеянья, в) абрачэнье, і) час або ўзрост.

а) Прыладны парабананье: Злотам іскры скачуць. Малайцом маладзіца! Кулём скінуўся з вышак. Хіцёр мудзёр Ясенька: пад двор падышоў ракою, у варотах стаў вярбою, па двары пашоў съячою, а ў сені ўляцеў сакалом, а ў хату ўвайшоў малайцом.

б) Прыладны падабенства, або спосабу дзеянья: Няхай ляжыць калодаю! Ён яшчэ малады, а выглядае старым дзедам.

в) Прыладны абрачэнье: Ой скінуся я зязюлькаю ды паліту к мамцы ў госьцейкі. Пойдзем, братка, у чыста поле, абернемся мы трахою: ты, братачка,—сіні цвёт, я, сястрыца,—жоўты цвёт.

*) У беларускай мове „завуць“ асобу, чалавека; усе іншыя предметы называюць.

г) Прыладны часу, або ўзросту, вельмі падобен да прэдыкатыўнага, напрыклад: Гэту байку чуў я яшчэ хлапчуком. Мы рассталіся з ім маладымі, а сустрэліся старымі. Калі я была дзяўчынаю...

Гісторыя мовы паказвае, што прыладны прэдыкатыўны якраз і вытварыўся пад уплывам зваротаў з прыладным падабенства, парабаўнання ці абарачэння. Гэты прыладны далёка старэйшы за прыладны прэдыкатыўны. Тут, у гэтых формах, на нашых вачох вытвараюцца прыслоўі ў форме назоўнікаў прыладнага склону, як „ісьці пехатую“, „браць івалтам“, „сядзелі разам“ і так далей. Прыйладны падабенства, парабаўнання, абарачэння, часу ці спосабу дзеяння траціць сваё лексычнае значэнне, а „лексычным значэннем“ называецца тое паняцье, што выражаета словам. У сказе „Абернемся мы травою“ слова „травою“ ня мае таго матарыяльнага значэння, якое яно мае ў сказе: „Мяжа зарасла травою“. Вось гэтая страта словам свайго лексычнага значэння ў пэўных моўных зваротах і абарачае яго паступова ў прыслоўе.

5) Прыйладны прэдыкатыўны заместа другога вінавальнага. Прыйладны сustrакаецца ня толькі там, дзе даўней і цяпер яшчэ стаіць другі назоўны, але і там, дзе даўней стаяў другі вінавальны, які цяпер ужо ня ўжываецца. Напрыклад, даўней сказалі-б: „Праз доўгі час я сустрэў яго дзеда“. „Яго выбралі стараста“, дзе слова „дзеда“, „стараста“ стаялі ў другім вінавальнym склоне (у першым стаіць займеннік „яго“), а цяпер кажуць: „Праз доўгі час я сустрэў яго старым дзедам“. „Яго выбралі за старасту“, дзе слова „дзедам“ стаіць у прыйладным склоне, а слова „за старасту“—у вінавальнym з прыназоўнікам „за“, бо азначае зъмену ў стане прадмета.

Прыметнікі ў такіх разох і цяпер яшчэ найчасцей стаяць у другім вінавальнym склоне, напр.: „Я застаў бацьку хворага, слабага“.

Другі вінавальны даўней адносіўся да дапаўнення ў вінавальнym склоне, якое было першым вінавальнym.

вальным, напр., у наших прыкладах слова „дзеда“, „хворага, слабага“ адносіліся да першага вінавальнага: „яго“, „бацьку“. Цяпер гэтае дапасаваньне раскідалася падменаю вінавальнага склону прыладным або вінавальным з прыназоўнікам „за“, калі будзе зъмена ў стане прадмета—у назоўніках іменных заўсёды, а ў прыметніках—у пераважнай большасці. І тут таксама прыладны склон стаў на месцы старога вінавальнага пад уплывам зваротаў з прыладнымі падабенства, паразананьня, абарачэннія, способу дзеянья або часу, якія ўсе, як паказвае гісторыя мовы, старэйшыя за прыладны прэдыкатыўны.

5. Родны прэдыкатыўны.

Апрача прыладнага прэдыкатыўнага, ёсьць яшчэ родны прэдыкатыўны, які вызначаецца тым, што пры ім стаіць прыметнік, дапасованы з ім (г. зн., азначэнніне), напр.: „І харош, і прыгож, высокаіа росту“. „Ён і гідак, ён і брыдак, і нізкаіа росту“. „Я ня панскаіа роду“.

Гэта форма аб'языніяцца пропускам другога назоўнага склону: „Я (чалавек) ня панскаіа роду“. Калі другі назоўны перастаў называцца, або калі прашучаны другі назоўны перастаў мысліцца, тады сустаўны выказынік („ёсьць чалавек“) абярнуўся ў просты, г. зн., дзеяслой („ёсьць“ або „быў“) стаў, заместа сувязі, незалежным выказынікам, а ранейшае дапаўненіне ў родным склоне з сваім азначэннем цяпер прымкнула да дзеяслова ў якасці роднага прэдыкатыўнага з прыметнікам-азначэннем.

Як відаць з прыкладаў, родны прэдыкатыўны стаіць пры дзеяслове „быць“ без рэяльнага зъместу, але здараецца гэты родны склон пры дзеяслове „здавацца“: Ён здаваўся высокаіа росту.

У беларускай мове родны прэдыкатыўны сустракаецца бяз прыметніка-азначэння, напр.: Гэта *прауды* было? Ці-ж гэта *прауды*, каб шчупак да хвоі прылі?

6. Выражэнне падвойнага выказыніка.

Існаванье ў мове *сустаўнага* выказыніка аб'язьніца тым, што некаторыя дзеясловы самі па сабе або ў некаторых асаблівых выпадках ня могуць выражіць тае прыметы, якая прыпісваецца або трэба прыпісаць (надаць) прадмету, як прымету, якая вынікае з прадмета. Тады гэтая прымета выражаетца, як мы бачылі, назоўнікам, прыметнікам, дзеяпрыметнікам і нават нязменнай часцінай мовы (прыслоўем).

Але часам і такім способам нельга выражаетца таго, што нам трэба. Тады да асабоваага дзеяслова дадаецца яшчэ *неазначальная форма* (інфінітыў) і такім способам вытвараецца падвойны выказынік, г. зн., выказынік з двух дзеясловоў.

Як мы ведаем, неазначальная форма (інфінітыў) сваім пахаджэннем становіць дзеяслоўны назоўнік, які перастаў цяпер скланяцца. Пастаянная сувязь яго ў мове з дзеясловамі ў асабовай форме так цесна звязала яго (інфінітыў) з дзеясловам, што ён стаў мысліцца, як дзеяслоў, звязаны з асобай. Сам па сабе інфінітыў (неазначальная форма) не азначае нікакі асобы, але, стоячы ў мове пры асабовай форме дзеяслова, можа адносіцца да ўсіх асоб, нават да неазначальных. Дзеля таго, што інфінітыў цесна прымкнуў да асабовага дзеяслова, ён можа ўваходзіць у склад выказыніка, а часам і быць нават выказынікам (§ 29, 1, а). У падвойным выказыніку можна правесці поўную паўзьбежнасць (паралель) з сустаўным выказынікам, напр.:

1) Неазначальная форма можа стаяць пры асабовым дзеяслове з вельмі аслабленым значэннем, пры якім даўней мог стаяць дзеяпрыметнік: *перастаў плаціць, пачаў араць, меўся прыехаць, меўся быць у нас, маю рабіць, меўся скора прыехаць, меўся пайсьці да суседа, сталі вячэраць, стаў рагатаць, сталі дурэць, началі съмяяцца*.

Некаторыя асабовыя дзеясловы ў гэтых прыкладах маюць і сваё лексычнае значэнне, але яны тут пастаўлены больш для формальнай сувязі з дзейнікам.

2) Неазначальная форма стаіць пры дзеяслове-вывказыніку з поўным значэннем, але гэтая асабовая форма дзеяслова адна ня можа дакладна выказаць таго, што трэба. Неазначальная форма адносіца тут, як у першых прыкладах, да асобы дзейніка, але яна можа быць аднесена і да асобы дапаўненія, калі яно ёсьць, напр.: *Баюся ў лесе заблудзіць. Паслаў хлапца купіць сабе хлеба. Пашилі глядзець дзіва.*

У вапошніх двух прыкладах неазначальная форма стаіць на месцы даўнейшага дасягальнаага дзеяслова, які выражайцца такімі формамі: *паслат, глядзет, з „т“ на канцы.*

Сюды трэба аднесці й такія безасабовыя звароты: „*досьць ім яблык хацецца!*“, „*досьць ім спаць хацецца!*“ (досьць ім спат хацецца).

3) Бываюць такія сказы, калі неазначальная форма стаіць далёка ад асабовага дзеяслова. У старых граматыках гэты інфінітый (неазначальная форма) называўся *дапаўненіем*, а часам нават *акалічнасцю мэты**). Такая неазначальная форма можа быць да некоторай ступені заменена дзеяслоўным назоўнікам у тых разох, дзе яна прымалася за дапаўненіе, але гэта ня можа быць дапаўненіем, бо адносіны назоўніка да дзеяслова выражаютца склонавымі канчаткамі, а неазначальная форма гэтых канчаткаў якраз і ня мае. Прывклады: *Займаўся ён ткаць рашоты. Ня прывучайцца ленавацца! Яна наўчыла яго чытаць і пісаць* (читанью і пісанью). Маці прывучыла сына балавацца. Матка наўчала дачку шанавацца.

4) У беларускай мове ёсьць неазначальная форма (інфінітый), што ня звязваецца ні з асобай дзейніка, ні дапаўненіем, напр.: Я ня зъвер людзкую кроў праліваць. Каля берагу была палонка ваду

*) Б. Таращковіч „Белар. граматыка для школы“, стр. 73: „*Валы пашлі ваду піць*“.

браць. На стале стаяла конаўка ваду піць. Ці ня было рэчкі ўтапіца мне? Ці ня было мосту скінуца мне? Навастрыла новы серп жыцейка жаці.

Вось гэтыя інфінітывы і прымаліся даўней за акалічнасць мэты. Звароты з такім інфінітывам могуць выражацца складана-залежным сказам, напр.:

З пераляку ня ведаў, дзе дзецица. Ці ня было рэчкі, каб ўтапіца мне? Ой, мама, хачу есьці да баюся ў пограб лезьці, да баюся, каб ня ўпасьці.

5) Часам неазначальная форма стаіць перад асабовым дзеясловам—выказынікам; у такіх разох яна памацніе выказынік, напр.: Глядзе́ць глядзе́ў, але нічога ня бачыў. Пайць пайў, але вады не дастаў. Даваць давалі, але з рук не выпускалі. Купіць-бы купіў, але купіла няма. Знаць ня знаю, ведаць ня ведаю. Малоць то ён малоў, але муکі не намалоў.

6) Неазначальная форма можа дадавацца не да дзеяслова, а да прыметніка і нават да назоўніка, што складаюць выказынік (§ 10, 3, б), напрыклад: Рада ўстаці да свайго лзіцяці. Ён іуляці маладзец. Няволя тут ісьці, няволя табе іаварыць з ім. Наша поле камяністае—ні праехаць, ні прайсьці. Ён іатой вярница. Майстар штуки вырабляць.

7. Выражэнне выказыніка ў безасабовых сказах.

Мы ўжо ведаем, што безасабовым сказам называецца такі сказ, што не дапускае граматычнага пытання *хто?* або *што?* г. зн., што ў безасабовым сказе няма і нельга паставіць такога слова, да якога можна было-б дапасаваць выказынік, калі ён выражан асабовым дзеясловам.

Цяпер трэба паглядзець, як выражаецца выказынік у безасабовом сказе.

1) У безасабовым сказе выказынік можа выражацца некаторымі асабовыми дзеясловамі 3-яй асобы адзіночн. ліку ў злучэніні з *ца* (сл), а часам і без яго,

асабліва ў форме прошлага часу. Напрыклад: За чужое лычка плаціца рамушком. Прыходзіца, як даводзіца. Не ары, малойча, дарогу—там ня ўродзіца гароху. Нафодзіца груш. Круці, не вярці, а давядзеца ўмларці. Як возьме за сэрца, дык хоць на съцену лезь. Чаму тут нечым прэсным пахнє? Буракі папякло сонцам. Марозам павярэдзіла яблыкі. Дарогу заваліла сухастоем. Добра жылося братом.

У такіх безасабовых сказах часта ўжываецца слова „яно“ ў якасьці формальнага (несапраўднага) дзеяніка, напрыклад: Яно можа й распаюдзіца. Яно ўжо й добра разъвіднелася, як мы падыходзілі да места (гораду).

2) Некаторыя безасабовыя сказы бываюць з сустаўнымі выказынікамі, выражанымі прыслоўем з дзеясловам „ёсьць—быць“, які ў такіх сказах мае зусім аслаблене значэнне; пры такіх выказыніках паясьнільным словам бывае яшчэ інфінітыў. Прислоўныя выказынікі знаходзім, напрыклад, у такіх сказах: Трэ было перайсьці рэчку ў брод. Горка зъесці—жаль пакінуць. Яго нельга было стрымаць. Трэба прымацца за малацьбу. Трэба прыбіраць у хаце. Досыць ім спаць хацецца! За караля Саса было (разумеецца—„даволі“) хлеба й мяса. Вот табе й на! Трэба напрашчацца. Было ў іх зямлі павобмаль.

У сказе „Горка зъесці—жаль пакінуць“ назоўнік іменны „жаль“ мае роўнае значэнне з прыслоўем „горка“. Даўней усе прыслоўі ў прыведзеных прыкладах мысліліся назоўнікамі іменнымі, як цяпер слова „жаль“.

З такім-жа значэннем знаходзім назоўнікі іменныя ў наступных прыкладах: Машкары была вялікая моц. Ці саву аб пень, ці пень аб саву—усё саве бяды. Съмех з панскіх ботаў: адзін згарэў, а другі сабака зьеў.

3) Ёсьць безасабовыя сказы, у якіх выказынікі выражаюцца ніякім родам прыметнікаў якасных з дзеясловамі „быць“, „стаць“ (пры вельмі аслабленым значэньні гэтых дзеясловаў); да такіх выказынікаў часта дадаецца для паясьнення інфінітыў. Напрыклад:

У мяне свайго добра баіта. Па лету трудна бывае ўпраўляцца з гаспадаркай. Нідзе агню ня відно. Ад ліха ціха, але й добра ня чуваць. Добра з таго мала. Маркотна яму стала на чужыне. Шкода стала беднае сірацінкі. Стала яму лячэй. За сем вёрст чутно. Грай, каб усім было чутно. У двары хоць ня ўежна, дык улежна. Хоць ня ўежна, але ўлежна. Добра, няхай сабе й так! Страшна было ілядзець на яго. Трудна ўправіцца з гаспадаркай.

Гэтая прыслоўная выказынікі з формай прыметнікаў ніякага роду з скарочаным канчаткам могуць выражацца інфінітывамі, напрыклад: Нідзе агню ня відно.—Нідзе агню ня відаць. Грай, каб было чутно.—Грай, каб было чуваць.

4) У безасабовых сказах выказынік можа выражацца дзеясловам, пастаўленым у форме дзеяпрыметніка ніякага роду залежнага значэння. Напр.:

Так яму ад ліхіх людзей зроблена. Тут іх паселена яшчэ за паншчыны. У яго ўкрадзена гроши. У іх каня ўкрадзена. Тады ўзята было дваццаць пяць рублёў.

Такія безасабовыя сказы абарачаюцца ў асабовыя; яны часам маюць дзейніка ў вінавальнym склоне, напр.:

У іх ўкрадзена каня.—У іх укралі каня.

5) Калі ў безасабовым сказе выказынікам служыць неазначальная форма (інфінітыў), напр.: „Нашто замі сена трапіць? Блізка відаць, да далёка дыбаць“, то пры гэтай форме выказыніка можа быць дапаўненьне аднаго кораню з інфінітывам; дапаўненьне гэтве ставіцца ў прыладным склоне для памацнення, напр.: „Слыхам ня слыхаць; і чувом чуваць, і відом відаць“.

Пры выказыніку-інфінітыве часта бывае дапаўненъне ў давальным склоне, напр.: *Быць бычку на лычку, а цёлацы на вяровачцы. Сонца за лес, крыкса за лес, а дэйціяї спаць. Як табе, дубе, вецицем не махаць?* Начуйце на здароўе: вам жа-ж свае хаты на адну ноч не будаваць. Зары чырвонець, а табе здраўвецы! *Іці яму, іці*—выходзіць на плянку.

У гэтых сказах даўней неазначальная форма (інфінітуў) ня была выказынікам; выказынікамі былі формы дзеясловаў „ёсьць“, „быць“, якія цяпер прапускаюцца.

6) Безасабовыя сказы з выказынікамі „няма“, „нямашак“, „нямаш“, „ёсьць“.

У такіх сказах дзейнік стаў у родным склоне. Напрыклад: *Няма нікоі дома. Няма горшай бяды, калі ні жыта, ні лебяды. У моры іаду ёсьць, катораму ліку няма. Няма каму даць яму ёсьці. Няма чаю рабіць. Няма айца, няма маткі—няма хлеба, няма хаткі. У мяне ірошай ёсьць. Няма часу, нямашака ірошай. Глянуў ён, ажно нікоі няма. Нямашака ніякага страху. Глянуў ён—няма ірошай! Нямаш часу. Хлеб ёсьць—солі няма; соль ёсьць—хлеба няма; хлеб ёсьць, соль ёсьць—капусты няма.*

Пры выказыніку „ёсьць“ часам і роднага склону няма, напр.: *Калі ёсьць у мяшку—будзе і ў гаршку.*

7) Толькі зараджэнъне безасабовых сказаў трэба бачыць у такіх сказах, дзе пры навочным дзейніку выказынік, які зъмяняецца ў родах, не дапасоўваецца з ім. Асабліва лёгка парушаецца дапасаванъне, калі выказынік стаіць перад дзейнікам, напр.: *Ішло-пашло карагод дзявок.*

Часам пры выказыніку нібы й ёсьць формальны дзейнік, але значэнъне яго так няпэўна, што гэта слова становіцца акалічнасцю, звычайнім паясьнень-

нем да выказыніка, напр.: Тады назьбіралася іх бацата (або мноіа). Трошкі гароху на ўлезла ў мех.

Часта й такога няпэўнага дзейніка няма; у такіх сказах сапраўдны дзейнік ставіцца ў творна-прыладным склоне: Дзе гноем съмлярдзіць, там і радзіць. Дзе сала кіпіць, там людзей кішыць.

8) Асабліва лёгка пераходзяць у безасабовыя тыя сказы, дзе дзейнікам павінен быць назоўнік лічэбны, напр.: Трыццаць казакоў заснула. Было ў бацькі трисыны.

У гэтых прыкладах назоўнік лічэбны стаіць у назоўным склоне, але замест назоўнага можа стаяць у родным, часам з прыназоўнікам, напр.: Двух братоў рибаловы. Нас было трох, дваццацёх. У каго гэта ў вас косіць шасціцёх касцоў. Двох гаспадароў арэ. Прышлі ў дзесяцёх, сабраліся ў дванаццацёх, ідуць у двох.

9) Безасабовыя сказы мы маєм у тых разох, калі выказынік выражан дзеясловам адзіночнага ліку прошлага часу ніякага роду, а пры ім стаіць, у якасці дапаўненія, назоўнік лічэбны ў вінавальным склоне або прыслоўе колькасці (шмат, мноіа, мала, колькі), а да назоўніка лічэбнага, пачынаючы з „пяць“, або дзя прыслоўя колькаснага адносіцца дапаўненіне ў родным склоне, напр.: прайшло пяць іод, мінула іадоў з дзесяць, памерла шэсць чалавек, засталося яшчэ рублёў колькі, шмат было клопату, мноіа было работы, іэта здаравалася некалькі раз і т. далей.

У такіх сказах дзейніка няма, бо няма назоўнага склону: тут назоўнік лічэбны стаіць у вінавальнym склоне. Пры лічэбніках-дзейніках, пачынаючы з „пяць“, выказынікі стаяць у множным ліку, напр.: пяцёра засталіся жывы, а троє памерлі; дзесяць год прайшли неўзаметкі; пяць мужчын сядзелі за столом.

Калі гэтае дапасаваньне парушаецца, г. знач., калі мы скажам: „за столом сядзела пяць чалавек“, „засталося дзесяць рублёў“, то гэта значыць, што тут

лічэбнікі перасталі быць дзейнікамі; тут дзеяслоу-
выказынік не адносіцца да іх, бо не дапасован да іх,
і лічэбнікі сталі дапаўненіямі ў вінавальным скло-
не на пытаньне „колькі“.

Такім парадкам, формы: „сто рублёў працам“, „пяць чалавек ішлі па вуліцы“, „дзьвесьце рублёў ляжалі ў шуплядзе“ (з дапасаваньнем у множным ліку) становяць сказы асабовыя; тут дзейнік-лічэбнік стаіць у назоўным склоне, а пры ім—дапаўненіне ў родным склоне множнага ліку (трыста *вёрст*).

10) Таксама такія звароты ў мове, як „за сталом сядзіць пяць чалавек“, „было ў бацькі троі сыны“, трэба разглядаць, як асабовыя сказы; у першым сказе выказынік будзе „сядзіць“, а дзейнік—„пяць“, у другім сказе выказынік—„было“, а дзейнік—„троі“; прычым, у першым прыкладзе слова „чалавек“ будзе дапаўненінем у родным склоне множн. ліку, а ў другім слова „сыны“—прыдатак да дзейніка „троі“.

11) Як ведама (§ 3, 4), назоўнікі лічэбныя *два*, *дзьве*, *троі*, *чатыры*, *абодва*, *абедзьве* ў беларускай мове дапасуюцца з назоўнікамі іменнымі. У такіх разох іх трэба разглядаць, як прыдаткі. Напрыклад: „прышлі троі мужчыны; жылі сабе троі браты; пад лаваю ляжалі *абодва* тапары, *абедзьве* кнігі. Ішлі троі чэнchyki, знайшлі крыбулечку—цераз тын ды ў вулачку (пальцы, ложка й рот). Ляцелі троі галіцы, селі калія праліцы (prasla). Прайшлі троі гады, як адзін дзень.“

Пры злучэньні гэтых лічэбнікаў з назоўнікамі іменнымі жаноч. й ніякага роду апошняя вельмі часта зъмяняюць націск, напрыклад: *дзьве*, *троі*, *чатыры*, *абедзьве* *сёстры*, *рукі*, *ноні*; *два*, *троі*, *чатыры*, *абодва* *акны*, *сёлы*, *вёдры*, *ярмы* і т. далей.

Множны лік ад гэтых слоў мае націск на аснове: *сёстры*, *рукі*, *ноні*, *вокны*, *сёлы*, *вёдры*, *ярмы*.

Здараюцца пры гэтых лічэбніках і назоўнікі іменныя мужчынскага роду з націскам на канчатку, напр.:

два, тры, чатыры, абодва *кани*, *роi*; у множным ліку націск стаіць на аснове: *конi*, *роi*. (Аб'ясьненьне бач. у § 27, б, 3, 3).

8. Выражэнъне простага выказыніка.

У нашай мове звычайнім выказынікам бывае дзеяслou у васабовай форме. Асабовы дзеяслou найлепей, навочней выражает прымету чыннасці дзейніка, напр.: У школу заўтра пойдзе іх сынок Ігнатка. Няпрыветна цераз вокны ночка *пазіраe*.

1) Выказынік аднаго кораню з дзейнікам. У беларускай мове часта выказынік выражаетца дзеясловам аднаго кораню з дзейнікам, напр.: Да ўжо *вечар вечарэ*. Гром *ірыміць*. Званы звоняць.

2) Просты выказынік з дзеясловам-прыдаткам. Часта просты выказынік выражаетца двумя разнымі дзеясловамі, але такімі, што азначаюць адно й тое саме дзеяньне, напр.: Пакінь, дзеванька, думаць-гадацi, пашлі дзевачак краскі рваці. *Пацяклі-паплылі* за гадамі гады (Я. Кун.). Аддайце славу нашу нам! Нашто *схавалі-расхваталі?* *Падхапілі-ўзялі* гусьляра-старыка, *павялі-панясьлі* на загубу (Я. Кун.).

Такія выказынікі, зложаныя з двух дзеясловаў, каб дакладней выражіць пэўнае дзеяньне, падобны да падвойных назоўнікаў іменных, як *трафіка-мураўка*, *папараць-кветка*, *салавей-птушка*, *песня-весялышка*, *вя-сельле-разиул*, *пацеха-забава*, *рыба-плотка*, *хвоя-веліч* і інш..

У такіх простых выказыніках другі дзеяслou можна разглядаць, як припадак да першага. Часам такі падвойны просты выказынік разъбіваецца дзейнікам, напр.: Ой ляцелі гусі з Беленъкае Русі, *селі яны паді* на ціхім Дунаі (n.).

3) Асоба, лік, час, лад, стан, трыванье. Просты выказынік-дзеяслou выражает: 1) *асобу*, 2) *лік*, 3) *час*,

4) лад, 5) стан, 6) трыванье. Гэтыя дзеяслоўныя формы трэба разгледзець паасобку.

4) Выражэнъне асобы. Зъмена ў асобах—істотная асаблівасць дзеяслова; гэта яго ўласцівасць, якою ён розніцца ад іншых зъменных часцін мовы.

Асона вызначаецца дзейнікам, які або выражаецца асобным словам, або мысліцца, напр.: *Калёсы тарахцяць*. Уся *сямейка* съпіць ды спачывае. Буду цябе сеч-рубаць (тут мысліцца „я“).

Асоб—тры для адзіночнага й множнага ліку (*я—мы, ты—вы; ён, яна, яно—яны*), але калі прыняць пад увагу яшчэ безасабовыя сказы, напр.: „дзе п'юць, там і лълюць“, то можна мысліць чацвёртую асабу—неазначальную і нават пятую—уяўную (*Світае. Гриміць. Развідняеца*).

Але прыпушчэнъне такіх асоб магчыма толькі па сэнсу, а не граматычна, а ў синтаксе граматычныя формы толькі й разглядаюцца. Для названых асоб (неазначальнай і уяўнай) дзеясловы ў нашай мове ня маюць асобных формаў, і такім парадкам застаюцца толькі *тры* асобы для адзіночнага й множнага ліку.

Асабовыя канчаткі адказваюць дзейніку-асобе, каторая гаворыць (*я—мы*), або да каторай гавораць (*ты—вы*), ці пра каторую гавораць (*ён, яна, яно—яны*).

1) Калі дзейнік абнімае розныя асобы, то выказынік ставіцца ў множным ліку (§ 3, 3): *Ані я, ані ты ня ўмеем работы. Маці ваша і вы застаняцеся сіратамі. Твой швагра й я ведаем гэта даўно.*

2) Не дапасуецца ў асобе з дзейнікам толькі дзеяслоў „ёсьць“, які можа ўжывацца ў розных асобах і ліках, напр.: *Я ёсьць адзін у хаце. Ня ёсьць ты слён. Вучні вы ёсьць, і вучыцца вам трэба.*

3) У разгаворнай мове, калі асабовы займеннік „ты“ падмяняеца словамі „ягомасць“, „імасць“, „вашаць“ і інш., то ўжываецца 3-яя асoba заместа 2-ой (§ 28,2,3).

4) Калі асоба, каторая гаворыць, перадаючы чужыя слова, хоча паказаць, што гэта слова не яго, а іншай асобы, то ўжываецца асобная дзеяслоўная форма З-яй асобы адзін. ліку цяперашняга часу— „кажа“ (у старасьвецкай кніжнай мове— „дзей“): я, *кажа*, даўно гэта ведаў. Пойдзем, *кажа*, на раздабыткі. Я дзе наўперед гэта ведаў.

Гэтых дзеяслоўных форм могуць стаяць пры ўсіх асобах.

5) Выражэнъне ліку. Лік, у якім ставіцца асабовая форма дзеяслова, таксама вызначаецца дзейнікам, напр.: *Ні бацька мой ня курыў*, *ні дзед ня курыў*— усе мае сродзічы *ня курилі*.

1) Пры дзейніку парнага ліку ў сучаснай мове, як і даўней, выказынік звычайна ставіцца ў адзіночным ліку або ў множным, напр.: *Было дзьве хаце*.

Былі дзьве хаце. *Было ў бацькі тры сыны*.—*Былі ў бацькі тры сыны*.

2) Пры дзейніку, выражаным назоўнікам зборным, выказынік даўней ставіўся звычайна ў множным ліку, асабліва, калі размова йшла аб предметах жывых, напр.: *Заспявайце яму ўся зямля!* Цяпер такія звароты сустракаюцца вельмі рэдка: *Няхай нас рада разъяруць!*

3) Дзеяслоў „ёсьць“ ставіцца пры адзіночным і множным ліку, напр.: *Ёсьць зубы, да хлеба няма да губы*. *Ёсьць* тут бацька й матка, брацьця й сёстры, дзядзькі й дзядзінні, суседзі блізкія й дальня, мужы статэчныя, бабкі запечныя, дзеткі заплечныя.

4) Звычайна выказынік дапасоўваецца з дзейнікам у ліку. Ад гэтага палажэння здараюцца такія адступленні:

а) выказынік ставіцца ў адзіночным ліку пры некалькіх дзейніках у тых разох, калі выказынік стаіць *перед* дзейнікам; дапасаванье тут бывае з бліжэйшым дзейнікам, напр.: *Вісіць шапка з паяском*. *Прышла* ведзьма з вараньнём.

Сюды належыць форма адзіночнага ліку выказыніка пры назоўніках лічэбных, калі выказынік стаіць перад лічэбнікам, напр.: *Ідзе дванаццаць малайцоў*. *Расьце шэсць дубоў*.

Але пры лічэбніках можа быць і множны лік, напр.: *Выблягаюць дванаццаць разбойнікаў*. *Стаяць дзъве дзяўчыны*.

б) Пры дзейніку адзіночнага ліку выказынік стаіцца ў множным ліку, калі пры дзейніку стаіць другое слова ў творна-прыладным склоне з прыназоўнікам „з“ (якое лёгка падмяняецца назоўным склонам з „і“), напр.: *Тады пераехаў ён да першае жонкі, і там па гэты дзень з сваімі сынамі жывуць*.

Але ў такіх разох множны лік не канечны: можа стаяць і адзіночны лік, напр.: *Жыў сабе дзед з ба́бай*. *Ішоў дзяк з дзячыхай*—знайшлі меж з грачыхай. *Ішоў лысы із пляшывым*—знайшлі яны грэбень.

в) Пры выражэнні пашаны да асобы выказынік ставіцца ў множным ліку пры дзейніку адзіночнага ліку (§ 27, б, 3), напр.: *Стойце, дзядзьку*,—не пад'яжджайце! *Мая мама паехала ў госьці*.

г) Пры дзейніку множнага ліку выказынік, выражаны загадным ладам, можа стаяць і ў адзіночным ліку, напр.: *Давай усе ўцякаць*. *Давайце гуляць у жмуркі!* *Здрастуй, коні!*

У вапошнім прыкладзе слова „здрастуй“, як і „дзякую“, перастала мысліцца загадным ладам ды абярнулася ў прыслоўе.

6) Выражэнніе часу. Апрача асобы й ліку, дзеялоў-выказынік можа выражаць яшчэ часы, г. зн., адносіны дзеянья к мамэнту мовы; подчас гэтых адносіні бываюць уяўныя. Часоў у сучаснай беларускай мове *тры*: 1) цяперашні, 2) прошлы й 3) наступны, але ў старасьвецкай мове іх было больш. Некаторыя страчаныя часы выражаютца цяпер трываннямі дзеясловава (§ 29,9).

1) Цяперашні час звычайна азначае дзеяньне або стан, што адбываецца ў мамэнт мовы. Але форма цяперашняга часу ад дзеясловаў закончанага трыванья ўжо даўней ужывалася для азначэння *наступнага* дзеяньня; дзеля гэтага часы цяперашні й наступны часта зъмешваюцца (дапасуюцца наст. час, напр., і дапасоўваюцца—цяперашні час). Потым, ёсьць такія дзеяньні й станы, што адбываюцца *цяпер*—у мамэнт мовы, адбываліся так і раней і будуць так адбывацца; гэта значыць, яны азначаюць зъявы пастаянныя. Бываюць выпадкі, калі дзеяньні (зъявы) прошлага часу мы так жыва перадаем, усё роўна як-бы яны адбываліся перад нашымі вачымі *цяпер*, у гэты мамэнт. Дзеля гэтага ў ужываньні *цяперашняга* часу можна адзначыць наступныя асаблівасці:

а) Цяперашні час ужываецца для азначэння дзеяньня *трывальнага*, якое пачалося не ў мамэнт мовы ды яшчэ ня скончылася; асабліва гэта адносіцца да дзеясловаў значэння *шматразоваі*, напр.: *Хто мянляе, у таго хамут пулье.* *Хто да разуму ўдаеца, таму й разум дае.*

Для памацнення дзеяньня часам дапускаецца паўтарэнне дзеяслоўнае формы, звычайна ў 3-яй асобе,—прычым, другі дзеяслой бывае яшчэ з прыстаўкаю, напр.: *хваліць выхваляе, кляне праклінае.*

б) Цяперашні час ужываецца заместа наступнага; дзеясловы: *дам, куплю, сяду, кіну, жаню, раджу* ўжываюцца і ў цяперашнім, і ў наступным часе, напр.:

Дам хлеба—скокні да неба. Купіць куплю, але табе ня дам. Наўперед кончым работу, а ў восень жаню сына. У гародзе ячмень *родзіць*.

в) Цяперашні час ужываецца заместа прошлага, каб прыдаць мове большай жывасці (несапраўдны цяперашні час), напр.: *Едуць яны, едуць, ажно бляжыць мышка. Ідуць яны, ідуць, ажно на дарозе хатка стаіць. Ехаць, дык ехаць, тады абнімае іх цёмная нач.* *Ісьці яму, ісьці—выходзіць на паляниу.* Як

бейчы, дык бейчы, як бейчы, дык бейчы—прыблигае ён на палянку.

У двух апошніх прыкладах мы бачым неазначальную форму ў значэнні прошлага часу. У наступных прыкладах у значэнні прошлага часу знаходзім форму загаднага ладу: Як бляжы яны, бляжы—прыближаюць да рыбака. Едзь яны, едзь—стаіць крыніца. Бляжы яны, бляжы, блячуць і валацца, сонца пячэ, сон морыць.

Як бачым, некаторыя з гэтых прыкладаў цікавы яшчэ й тым, што тут паўторнасьць прошлага дзеяньня, якое адбывалася раней таго мамэнту, калі аб ім гаворыцца, выражаетца: а) формай дзеяслова цяперашняга часу, б) перадаецца таксама паўтарэннем неазначальнай формы і нават формай загаднага ладу (§ 29, 7, б).

Ужываньне цяперашняга часу заместа прошлага для наданьня жывасці мове становіць асаблівасць жывых славянскіх моў: старой ц.-славянскай мове яна была невядома. У беларускай мове гэта асаблівасць вельмі пашырана; вядома яна была і даўнейшай беларускай мове.

Сюды належаць і звароты з словам „бывала“, напр.: Мы бывала чуляем, пляём; тут пры цяперашнім часе стаіць форма прошлага часу ад „быць“ (бывала) для азначэння трываласці дзеяньня, якое доўга ці шмат раз адбывалася.

2) *Наступны час* азначае, што дзеяньне ці стан наступіць або адбудзецца пасля таго мамэнту, калі аб гэтым гаворыцца (буду чытаць, напішу, прачытаю).

Наступны час у беларускай мове бывае просты (напішу) і складаны (буду пісаць). Гэты час звычайна выражаетца так:

а) Формаю дзеяслова цяперашняга часу, які мае значэнне закончанага трываньня, асабліва з прыстаўкаю: прынясу, прынясеш, пахвалю, пахвалишся, зъмілуешся, зъмілуемся і т. далей.

б) Найчасьцей-жа наступны час выражаецца апісова. Дзеля гэтага ўжываецца неазначальная форма (інфінітыў) таго ці іншага патрэбнага дзеяслова і формы цяперашняга часу: *буду, маю, мушу, а часам іму*.

Найчасьцей для складанай формы наступнага часу ўжываецца форма „*буду*“: *буду пісаць, буду рабіць, буду прасіць, буду хваліць* і т. далей. Крышку з іншым адценнем у сэнсе ўжываецца форма „*маю*“, напр.: *Што я маю рабіць з ім? Як маю дакучаць, дык лепш сам зраблю. Чым маю драматычнай пайду спаць. Грайма, калі маем іфаць. З кім я жыці маю? Што чыніці маю? А што маюць даці сватове і сваці?*

Здараюцца формы наступнага часу з „*мушу*“, напр.: *За што я мушу яе біць? Трэба, сынку, жонку біці, трэба яе навучаці, а то мушу разлучаці.*

Формы з „*маю*“, „*мушу*“ прыдаюць наступнаму часу харектар абавязковасці або пажаданья.

в) У паўднёвых беларускіх гаворках (Горадня—Нафаградак—Рэчыца) пашырана складаная форма наступнага часу з „*іму*“. У такіх разох дзеяслоў цяперашняга часу „*іму*“ зъліваецца з неазначальнай формай у вадно слова ды траціць свой пачатковы гук „*i*“, а націск пераносіцца на апошні склад неазначальнае формы (інфінітыва), напр.: *ішіму, ішімеш, ішімем, ішімече; зъбірацьмуш, рабіцьмуш, рабіцьмеш, рабіцьме, рабіцьмем, рабіцьмече, рабіцьмуш; адчынляцьмуш, нясьціму, хваліцьмуш. Можа масла брацьмече? А дзе-ж вы тут начавацьмече? Людзі мярцімуш; казацьмуш, казацьмеш, казацьмем, казацьмече, казацьмуш і т. д.*

Але форма наступнага часу з „*буду*“ пераважае ўсе іншыя формы.

г) Часам наступны час (у форме цяперашняга часу дзеясловаў закончанага трываньня) ужываецца заместа прошлага, калі трэба выразіць шпаркасць і навочнасць дзеянья, напр.: *Як тэрэсненца пбом*

аб вушак, дык аж іскры пасыпаліся. Хлопец узльез на стрэху ды як штурне той кораб на землю!

3) Прошлы час выражаецца формамі дзеяслова на „л—ў“. („л“ пасъля зычнага ў мужчынскім родзе прапускаецца: „нёс“ заместа „нёсл“, а пасъля галоснага падмияеца гукам „ў“: араў, ляжаў, насіў; „л“ у жаночым і ніякім родзе застаецца: ішла, ішло; казал, казала (о). Гэта форма дзеяслова на „л—ў“ становіць прыметнік і служыць для азначэння прошлага часу як закончанага (прынёс, зрабіў), так і незакончанага трываньня (нёс, насіў, нясла).

Прошлы час ад „узяць“ пры злучніку „ды“ часам дадаецца да другога прошлага часу, напр.: Узялі ды стаі яго ёсьці. Узяў ды спаліў.

а) Калі трэба выразіць дзеяньне, што адбылося скора і толькі адзін раз (аднаразовае трыванье), то ўжываюцца асобныя дзеяслоўныя формы, якія можна назваць дзеяслоўнымі выклічнікамі, напр.: Дык за- яц бабух у воду. Дык ён са страху бух воб землю. А кроў кап, кап яму на твар. Тады ён ішчуп сябе за голаў, аж у яго шапкі няма.

б) Часам форма прошлага часу ўжываецца для выражэння загаднага ладу (*пашоў вон!*) або заместа неазначальнае формы ў загадным значэнні, напр.: Будзе табе плакаў! (бач. § 29: 8,7).

в) Запрошлы час у сучаснай мове зусім перастаў ужывацца; толькі ў рэдкіх выпадках знаходзім яго адбітак, напр.: Жыла была сабе раз адна мачыха. Раз пасвіла яна была гусі на выгане. Ён раз напісаў быў вялікае апавяданье.

Сюды-ж трэба аднесці й звароты з словам „бывала“, напр.: Бывала хадзілі мы ў лес у грыбы. Пазірас бывала на сонейка ды цешыцца. Пойдзе бывала на поле, сядзе на мяжы ды замысліцца. Бывала съмляеца, ітуле ды песні съпявает (бач. вышэй: 6, в)

У вапошніх трох прыкладах стаіць форма цяперашняга часу („пазірае“, „пойдзе“, „сядзе“, „съмяецца“) заместа прошлага часу („пазірала“, „пашла“, „сядзела“, „съмяялася“).

г) Цікавую асаблівасць становіць такое ўжыванье прошлага часу: Пад акном белая бяроза тоненька зъвіхнулася (=тоненька ёсьць, зъвіхнулася ёсьць). Мой муж нядуж паехаў на рэчку (=нядуж ёсьць, паехаў ёсьць).

Такія звароты ў мове аб'ясняюцца тым, што даўней форма сучаснага дзеяслова прошлага часу мысьлілася прыметнікам ды становіла сустаўны выказынік з дзеясловам „ёсьць“.

Сустракаюцца падобныя звароты, дзе на месцы формы дзеяслова прошлага часу стаіць цяперашні час, напр.: А я, млада, утамілася—ледзьве йду.

7) Выражэніне ладоў. Асоба, лік і час дзеяслова ўстанаўляюць сувязь дзеяслоўнае прыметы з дзейнікам (суб'ектам), але дзеяслоў мае яшчэ такія формы, што выражаютцца і якасцю гэтай сувязі або адносіны паміж дзеяслоўнай прыметай і дзейнікам; іначай кажучы, дзеяслоў мае яшчэ такія формы, што могуць выражаць: 1) просьбу, загад, перасьцярогу або вымаганыне тae асобы, катора гаворыць,—прычым, такая форма паказвае другую асобу, да каторай зъвернена гэтая просьба, загад, перасьцярога цi вымаганыне; 2) жаданыне цi пажаданыне, каб тое цi іншае дзеяніне або стан адбыліся, або якую-небудзь умову, пры якой можа адбыцца дзеяніне цi стан, а таксама мэту або залежнасць аднаго дзеяніня ад другога і т. далей.

Такая ўласцівасць дзеяслоўнай формy выражаецца загад, просьбу, умову цi што падобнае называеца **ладам**. Згодна з гэтай ўласцівасцю дзеяслоўнае формы, ладоў можа быць толькі два: **згадны** і **ўмоўны**.

a) *Абвяшчальны лад.* Але апроч гэтых двух сапраўдных ладоў (загаднага і ўмоўнага), прынята яшчэ адрозніваць трэці лад, так званы „абвяшчальны лад”. Абвяшчальны лад ня ёсьць граматычны лад, бо тая форма дзеяслова, якую мы называем абвяшчальным ладам, не выражает тэй уласцівасці, аб якой гаварылася вышэй (загаду ці ўмовы). Лад „абвяшчальным ладам” разумеюць усе формы дзеяслова, якія не выражают таго, што павінен выражать лад: лад павінен выражать загад, просьбу, перасьцярогу, умову, пажаданье ці што падобнае. Значыць, „абвяшчальны лад” гэта, так сказаць, адмоўны, уяўны, нібы лад, напр.: *кажу, чытаю, чытаеш, чытае, прыдзем, пайшилі, гулялі, непакоішся, цалаваліся* і т. далей.

Абвяшчальны лад толькі ўстанаўляе факт прыналежнасці дзеяньня ці стану (дзеяслоўнай прыметы) да дзейніка (суб'екта) ў часе цяперашнім, наступным і прошлым, напр.: *Будзе* пара — *вырасьце* трава. *Ідуць*

яны, *ідуць*, ажно на дарозе *стайць* хатка. Сонца блеск свой *апусціла* на зямлю з высот, — або адмаўляе гэтую прыналежнасць да дзейніка ў цяперашнім, наступным і прошлым: *Ня бачыць* сава, якава сама. На бітай дарозе трава *не расьце*. Я іх *ня ваблю* сваёю красою.

З гэтых прыкладаў мы бачым, што формы абвяшчальнага ладу (*будзе, вырасьце, ідуць, стайць, апусціла; ня бачыць, не расьце, ня ваблю*) не азначаюць залежнасці дзеяньня ад волі тае асобы, што гаворыць (як форма загаднага ладу), або ад некае ўмовы ці якіх пабочных прычын (як форма ўмоўнага ладу).

Формамі абвяшчальнага ладу, асабліва ў злучэньні з тымі ці іншымі дапаможнымі словамі, можна часткаю выразіць і іншыя лады, аб чым будзе гаворыцца нижэй пры разглядзе загаднага і ўмоўнага ладу.

b) *Загадны лад* выражает загад, просьбу, перасьцярогу ці што падобнае. Гэты лад вызначаецца тым, што паказвае дзіве асобы: *адна асoba* — тая, што про-

сіць, загадвае, вымагае, і другая асоба, да каторае першая зварачаецца з просьбай, загадам, вымаганьнем ці перасьцярогай. Гэтаю першаю асобай зъяўляеца тая, што гаворыць („я“) у адзіночным ліку; другою асобай зъяўляеца або другая асоба абодвух лікаў („ты“, „вы“), або другая асоба адзін. Й множнага ліку разам з першаю адзін. ліку, або, нарэшце, трэцяя абодвух лікаў („ён“, „яна“, „яно“—„яны“), напр.: „падай!“ „падайце!“—азначае, што „я“ (першая асоба адзіночнага ліку) прашу (загадваю, вымагаю...), каб „ты“ падаў, каб „вы“ падалі; „хадзем!“—азначае, што „я“ (асоба, што гаворыць) прашу (вымагаю, патрабую...), каб „ты“ або „вы“ пашлі разам са мною; „нясеце!“—азначае, што „я“ патрабую, прашу, вымагаю, каб „вы“ нясьлі; „хай або няхай ідзе, ідуць!“—азначае, што „я“ прашу, патрабую..., каб „ён“, „яна“, „яно“ або „яны“ пашоў, пашла, пашло, пашлі.

а) Загад выражаеца як формамі загаднага ладу, так і другімі формамі (абвяшчальнай і неазначальнай).

У старой мове асобных формаў загаднага ладу было больш, як іх ёсьць цяпер; у сучаснай беларускай мове формаў загаднага ладу толькі трыв: 2-ая асоба адзіночнага ліку (*піши, нясі, кінь, рэж, дай, прамоў*), 1-ая асоба множн. ліку (*пішэм, нясем, кіньма, дайма*) і 2-ая асоба множн. ліку (*пішэце, нясеце, кіньце, дайце*).

3-ая асоба адзіночнага й множнага ліку ў загадным ладзе ня мае свае формы; яна выражаеца апісова—абвяшчальным ладам з дапаможнымі словамі „хай“ або „няхай“, напр.: *Няхай будзе так! Хай пачуюць*, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць! (M. Байд.). *Няхай* плачам у сіней далі песня *разальлецца!* (Я. Кол.).

Поплеч з „хай“ і „няхай“ ужываеца „бадай“, „проша“, напр.: А *бадай* яно зіарэла! *Бадай* яно зіа-

рыць! Бадай цябе цяміла! Проша, музыканце,
перастаць іфраць: будзем княгіню благаслаўляць.

У рэдкіх выпадках 3-яя асона адзіночнага ліку можа выражанца формай 2-ой асобы адзіночнага ліку, напр.: І выбраў-жа—спалі яго сънег!—месца прыўдалае (Т. Гуши.).

1-ая асона множн. ліку таксама можа быць выражана формай тae самае асобы абвяшчальнага ладу цяперашняга й наступнага часу ў тых разох, калі ня бывае прыметы загаднага ладу—„э—е“ пад націкам, напр.: Ну, пойдзем да хаты! Сядзьма радком, пааворым ладком.

б) Апроч тых выпадкаў, калі абвяшчальнай формай выражанца загадны лад пры адсутнасьці формы для загаднага ладу, бываюць здарэні, калі форма абвяшчальнага ладу ўжываецца з асонаі мэтай: гэта—калі хочуць выразіць дзеяньне, якое канечна павінна адбыцца. У такіх разох ставіцца форма наступнага, а найчасцей цяперашняга часу закончнага трыванья, напр.: „Прыдзе каза да майго ваза! Зайтра ты сам папросіш у мяне“! Тут сама інтонацыя голасу паказвае на ўпэўненасць у тым, што дзеяньне канечна адбудзеца.

Для азначэння пажаданья, якое канечна павінна адбыцца, часам ужываецца форма прошлага часу, напр.: „Пашлі вон! Пашоў вон, цюцька!“ Сюды трэба аднесці і слова „далібог“=далей боі.

Для выражэння няпэўнасьці ў сваім пажаданні часта пры абвяшчальным ладзе ставіцца слова „дай“ форма загаднага ладу 2-ой асобы адзіночнага ліку), напр.: Дай паначую, думае падарожны.

Для выражэння загаду або забароны, заместа формы загаднага ладу, можа ўжывацца неазначальная форма, напр.: У лес не хадзіць, грыбоў ня зьбіраць! Вам тут, галкі, не сядзець! Насіць ім, не перенасіць! Хварэць яго матары!

в) Разгледжаныя выпадкі становяць выражэнъне загаднага (і часткаю пажадальнага) ладу формамі абвяшчальнага, а ў некаторых разох неазначальнай формай. Але звычайна загадны лад у беларускай мове выражаецца сваімі ўласнымі формамі, напр.:

Уцякайма заўчасу! Казъляткі-дзеткі, адчынечеся!

Не сядзі, дзіцятка, бокам: тут табе не нарока!

Часта форма адзіночнага ліку загаднага ладу ўжываецца пры ўсіх асобах, напр.: *Давай усе ўцякаць! Здарой у хату!* кажа ён: што ў вас новага? Ну, *выпі,* хлопцы!

г) Як ведама з морфолёгіі, формы множн. ліку загадн. ладу вытвараюцца з формы адзіночага ліку 2-ой асобы такім парадкам: а) калі форма 2-ой асобы адзіночн. ліку канчаецца на „і—ы“ (*нясі, кажы*), то форма 1-ae асобы множн. ліку вытвараецца дадаткам да гэтае формы часткі „м“ (*ма*),—прычым, „і—ы“ падмяняюцца „е—э“ (*нясем, кажэм*), а для 2-ой асобы дадаецца частка „це“ (*нясце, кажце*); калі ж форма 2-ой асобы адзіночн. ліку канчаецца на зычны (*кінь, рэж, дай, прамоў*), то для 1-ай асобы множн. ліку дадаецца „ма“ (*кіньма, рэжма, дайма, прамоўма*), а для 2-ой множн. ліку—„це“ (*кіньце, рэжце, дайце, прамоўце*) бяз зъмены формы 2-ой асобы адзіночнага ліку ў абоіх выпадках. Прыклады: *Падстуцецеся бліжэй, пакланецеся ніжэй! Ня трацыце марна часу!*
Прысядзьма, сапачынъма! Хлопчыкі - малойчыкі, кладзеце чырвончыкі! Хадзем да дому!

д) Калі загадны лад можа выражацца абвяшчальным ладам і нават неазначальнай формай, то можа быць і наадварот: форма загаднага ладу можа стаць на месцы іншых ладоў, напр.: *Тры дні ні тi, ні еж і з хаты ня лезь.*

Асабліва гэта бывае ў тых разох, калі надаецца большая жывасць мове, напр.: Тады назьбіралася іх багата, і ваўкі давай пытацица ў ваўка. Пакідаюць мужыкі й бабы вілы й граблі ды давай скакаць.

У гэтых прыкладах слова „давай“ лёгка падмяняеца словам „сталі“.

е) Форму загаднага ладу на месцы абвяшчальнага знаходзім у такіх, напр., разох: *Плыvi яны, плыvi*—пепраплываюць на той бок. *Судзi яны, судзi*—прысудзілі пану съмерць. Ідзе раз музыка цераз лес, а чэрці *й нашлi* на яго ваўкоў. Адкуль *нi вазьмiся*—цэлая чаада ваўкоў вот так і садзіць на яго.

ж) Больш пашырана другая асаблівасць—ужыванье на месцы цяперашняга й прошлага часу неазначальнае формы.

Мы бачылі, што загадны лад у некоторых выпадках падмяняеца неазначальнай формай (інфінітывам); потым сталася так, што неазначальная форма магла падмяняць загадны лад у тых разох, калі яна сама становілася на месцы абвяшчальнага для азначэння жывасці дзеяння. Такім парадкам, неазначальную форму на месцы формы абвяшчальнага ладу знаходзім у такіх прыкладах, дзе паўторнасць неазначальнай формы (інфінітыва) азначае трывальнасць дзеяння: Вот яны *як iсьci, дык iсьci, як iсьci, дык iсьci*—сустракаюць таго падарожнага. *Ехаць, дык ехаць*, тады абнімае іх цёмная нач.

в) Умоўны лад вытвараеца прылучэннем часткі „бы“ пасля зычнага або „б“ пасля галоснага (праваславянскае „бых“) да формы прошлага часу і да неазначальнай формы, напр.: *я хацеў-бы, ён сказаў-бы, мы не малi-б; мы прышлi, каб памагчы, спытаць-бы* і т. далей.

Гэтая частка „бы—б“ можа стаяць ня толькі пры дзеяслове, а й пры іншых словах у мове, напр.: „Я-б ізтai не патрапiў зрабiць“. У злучніку „каб“ гэтая частка зраслася з ім.

Умоўны лад выражает:

а) Пажаданьне з выражэньнем няпэўнасьці ў гэтым пажаданьні і некаторай небясьпекі: Я прасіў-бы вас... Зиэрэла-б яно лепей. Толькі-б не спазніца.

б) Умову або прычыну дзеяньня ці залежнасьць аднаго дзеяньня ад другога: Каб воля, знашоў-бы сабе поле. Каб на ежка ды не адзежка, дык была-б грошай дзежка.

в) Пажаданьне, якое ня можа адбыцца: Каб цябе рак убрыйніў! Каб ён так з носам быў!

Сюды належаць: народная бажба, клятва, праклёны, што складаюцца ў пераважнай большасці з пажаданьняў, адбыцца якія ня могуць: Каб ты так з духам быў, як іэта праўда! Каб ты не даждаў! Каб я да дому не дайшоў!

г) Асабліва часта ўмоўны лад ужываецца ў сказах умоўных, напр.: Каб быў чаўнок, пераплыў-бы на дзянёк. Калі-б меў сілу, то й за лужай знашоў-бы сабе ніву. Былі-б пабразіачыя, а памаачыя будуць.

У такіх разох умоўны лад можа выражацца загадным ладам, хоць вельмі рэдка, напр.: Здаецца, пасадзі дзіця на поле, то й тое вырасьце. Паслухайся ён мяне ды на еж гэтага, быў-бы здарой.

д) Калі абазначаецца простая ўмова, пры якой дапускаецца пэўнае дзеяньне, то заместа ўмоўнага ладу можа стаяць форма цяперашняга й наступнага часу, напр.: Калі поле троіш, то хлеб кроіш. Калі будзе трэсца, то й хлеб будзе есца.

Таксама форма ўмоўнага ладу стаіць у некаторых уступальных сказах: Няхай-бы яны паіасыцявалі-б дзень-два, а то другая нядзеля йдзе.

е) Умоўны лад знаходзім у некаторых відах даданых сказаў (аб чым гутарка будзе ніжэй), што выражаюць мэту або, наагул, паясьняюць дзеяслou; у такіх разох „бы“ найчасцей стаіць пры злучніку, якім пачынаецца сказ, або пры іншым слове, напр.: Каб знаць-цё, што ў кумы піцьцё, то сам-бы пашоў і дзетак павёў.

У сказах мэты пасъля злучніка „каб“ пры адноўкавых дзейніках у васноўным і даданым, у вапошнім дзеяслou ставіцца ў незначальнай форме, напр.: *Каб скафэй зайсьці да дому, я пашоў агародамі.*

ж) Частка „бы“ (але не скарочаная „б“) можа падвойвацца, напр.: *Каб воля, знашоў-бы-б* сабе поле. *Каб быў чаўнок, пераплыў-бы-б* на дзянёк.

8. Выражэнне станаў. Прымета, што абазначаецца дзеяслou формай, можа быць у розных адносінах да дзейніка. Гэтыя розныя адносіны дзеяслou нае прыметы да свайго дзейніка выражаюцца формамі *станаў*. Формальна-граматычны погляд на морфолёгічныя факты мовы не зварачае ўвагі на матарыяльнае, лексичнае (слоўнае) значэнне дзеясловаў, а разглядае іх толькі з боку іх формы. А паводле сваёй формы, як мы ведаем з морфолёгіі, усе дзеясловы распадаюцца на два станы—*зваротны*, з дадаткам займенных формаў *„ся-ца“*, і *незваротны*, бяз гэтых дадаткаў.

Такім парадкам, паказальнікам стану зьяўляецца вінавальны склон зваротнага займенніка *„ся“* (= ць+ся=ца, пасъля галоснага = „ци“). Гэты зваротны займеннік вінавальнага склону ў стараславянскай форме *„ся“*, злучаны з дзеясловамі пераходнага значэння, паказвае, што дзеяньне зварачаецца на самога дзейніка. Даўней такія дзеясловы мысліліся, як пераходныя, а *„ся“* было простым дапаўненнем (кіроўным словам). Потым займеннік паступова трапіў сваё рэяльнае значэнне ды абярнуўся ў дзеяслouны суфікс (устаўку), які ў некаторых выпадках (найчасцей для вершу) можа скарачацца ў *„сь“*, напр.: *Вярнуўшись да дому, не кажы нікому* (п.). Уставай, каза, усхапісь, гаспадыні пакланісь (п.).

Але беларуская звычайная мова больш любіць нескарочнае *„ся“*.

У старасвецкай кніжнай беларускай мове *„ся“* найчасцей стаяла асона; яно часта стаяла перад

тым дзеясловам, да каторага адносілася, або аддзялялася ад яго іншымі словамі („для чаго ся то дзеяла; і ту ся наўчыў усякае навукі“). Значыць, тады яшчэ „ся“ ня-мысьлілася суфіксам зваротнага стану.

Падобную пастановку „ся“ знаходзім, хоць вельмі рэдка, толькі ў народных казках: „Сасьніўся мне сон дзівенькі, і ні ся ён мне сасьніўся, ні ся ў казцы сказаўся“.

Такім парадкам, з злучэння дзеясловаў з „ся“ вытварыліся дзеяловы зваротнаіа стану. Усе іншыя дзеяловы бяз „ся“ належаць да незваротнаіа стану.

Дзеяловы зваротнаіа стану азначаюць:

а) Зваротнае дзеяньне, якое зварачаецца на знадворны бок дзейніка (на цела, твар), напр.: мыцца (ідзі ў лазню памыйся, умыйся), купацца, часацца, адзявацца;

б) Зваротнае дзеяньне, якое азначае зъмену ў стане самога дзейніка, напр.: паднімацца, сядзіцца, клаліся, лажыліся; тады назыбалася іх многа;

в) Узаемнае дзеяньне двух або некалькіх дзейнікаў, што зварачаецца на іх самых: біліся, бароліся, дужацца, іушкацца, зілаварыліся, умовіліся, сустрачаліся, а даўней казалі: ваяваліся межы сабою. Ускоснае да-паўненьне паслья гэтых дзеясловаў бывае з прыназоўнікам „з“ (з кім?).

г) Залежны (пасыўны) стан прадмета: дом будуецца, грудзі сціскаюцца жалем.

У дзеясловаў гэтага, залежнага, значэння „ся“ азначае дзеяньне несапраўднага дзеяньня; гэтае дзеяньне пераходзіць на граматычны дзейнік з боку другіх дзейнікаў, напр.: „Хата будуецца цесьлямі“. Тут сапраўдны дзейнік „цесьлямі“, і іх дзеяньне пераходзіць на граматычны дзейнік „хата“.

У разгледжаных дзеясловах зваротнага стану частка „ся“ зъмяняе значэнне дзеяньня з пераходнаіа ў непераходнае ды гэтым цясьней звязвае яго з дзе-

нікам; а зьмена ў адносінах дзеяньня да дзейніка выфажаеца станамі дзеяслова.

Але ёсьць шмат дзеясловаў з „ся”, якія ўжо страцілі значэнне стану. У такіх дзеясловах „ся” толькі памацяе значэнне непераходнасці дзеяньня, напр.: *зачырванеўся* ад сорamu, вежы здалёк чырванеюцца. Такія дзеясловы звычайна бяз „ся” ня ўжываюцца (*баюся, съмлюся*) і ў пераважнай большасці нават не памацяюць дзеяньня. Сваім значэннем яны ня розніца ад дзеясловаў непераходнага значэння: *надзеяцца, спадзявацца, съмляцца, кланяцца, стафацица, стафэцца, пладзіцца, здарылася*. Некаторыя з такіх дзеясловаў у беларускай мове ўжываюцца нават і бяз „ся”, напр.: *спадабаў—спадабаўся, заблудзіў*.

Займеннік „ся” ўжываецца часам для вытварэння дзеясловаў безасабовых; у такіх дзеясловах „ся” памацяе непераходнасць дзеяньня, адцягаючы яго толькі ад об'екта, але й ад дзейніка (суб'екта), напр.: *развіднелася* ці *развіднлецца, нахмурылася—нахмурувецца, распаюдзілася*.

Усе дзеясловы *незвартнага* стану (усе дзеясловы бяз „ся-ца“) могуць быць падзелены па свайму значэнню на дзве групы: *пераходныя* й *непераходныя*, напр.: *сушыць—сохнуць, бяліць—бялець, чарніць—чарнець, садзіць—садзець* і т. д.

Але гэта ўжо ня ёсьць становыя асаблівасці.

Непераходнымі зьяўляюцца таксама ўсе дзеясловы *звартнага* стану.

Увага. У праславянскай мове былі дзеясловы *залежнаіа* (пасыўнага) стану, хоць і ня вельмі пашыраныя; ім супастаўляе ліся дзеясловы *дзейніка* (актыўнага) стану; у сучаснай мове такіх формай німа.

У сучаснай мове ад формаў залежнага стану сустракаюцца толькі *дзеяпрыметнікі*,—прычым, дзеяпрыметнікаў *цяперашнія* часу вельмі мала і бадай што зусім німа; такія слова, як „*знаёмы, незнёмы, не вядома* хто“, перасталі нават мысліцца дзеяпрыметнікамі і захавалі толькі форму даўнейшых дзеяпрыметнікаў *цяперашніага* часу.

Наадварот, дзеяпрыметнікаў *прошлаіа* часу залежнага значэння ў беларускай мове многа. Яны вытвараюцца з асновы неазначальнае формы суфіксамі —*н* або —*т*. У жы-

вой мове яны найчасьцей ужывающа ў съягнутай форме (29: 2, 3, 4), але могуць стаяць і ў поўнай форме, напр.: *эрблены, звязаны, выбраны, абраны, высипаны, падкованы, утомлены, зменены, латаны, научаны, налатаны, крышаны, пакрышаны; пабіты, разьбіты, умыты, паломаны—паломаты, пазамыкана—пазамыката, адзета, пазапірата—пазапірана, эабіта(я).*

Часам супфікс „н” стаіць на месцы „т” і наадварот, напр.: „быдла па олча было” заместа „паколата”; чуцён—чутна—чутно; дати (=дана) у Троках, *паломаты, пазамыката, пазапіраты* вароты і т. далей.

Прыклады: Ехалі прыданкі *выбіраныя*, а конікі *гадаваныя*. З русых кос *спляцён*, жаласьцю *пакрыты*, сълёзкамі *абліты*. Пасыль тваіх ручак ня буду *часана*, ня буду *ўплятана*, ня буду *ўбірана*. Ой у полі жыта капытамі *зьбіта!* Мяцёна вулачка з канца ў канец. Пакажэце мне тую кветку, што цвіце зімою і ўлетку; я на тое *прысланы*, каб быў стол *засланы*.

Часам значэнне залежнага стану выражаецца формай дзеяслова з непераходным значэннем, напр.: „Густа, густа лістом дарожка запала”.

Безасабовыя формы залежнага значэння (*ня відана, ня слыхана*) найчасьцей выражаютца неазначаль-най формай дзеяслова: *ня відаць, ня чуваць, ня слыхаць*; ад ліха ціха, але й добра *ня чуваць* (заместа „*ня чутно*”).

Залежнае значэнне можа выражатца формамі зваротнага стану, напр.: *Мука пытлюеца. Сын гадуеца. Хата будуеца.*

9. Выражэнне трываньняў. Розныя формы выказыніка—формы асобы, ліку, часу, ладу й стану—маюць значэнне толькі ў адносінах да дзейніка (суб'екта). Гэтыя формы самі па сабе, незалежна ад дзейніка ці без адносін да другога слова з значэннем назоўнага склону, ня могуць мысьліцца. Прымэта (дзеяньне ці стан), якая выражаетца дзеясловам, сама па сабе ня мае рэяльнага йснаваньня, а толькі прыпісваецца пэўнаму прадмету.

Зусім іншае значэнне маюць формы *трываньняў* дзеяслова. Формы асобы, ліку, часу, ладу й стану—формы слова-зъменныя: зъмяніеца, напрыклад, асона ці лік—зъмяніеца тады й сама форма дзеяслова. Гэтыя формы *сугадносныя* паміж сабою. Тым-

часам, формы трываньня ў не *суадносныя*: калі мы восьмем, напрыклад, дзеяньне, якое адбываецца (трывае), то ў нас ня зъявіцца прадстаўленьня ні аб пачатку, ні аб канцы яго. Формы трываньня — гэта формы слова-вытворныя (этимолёгічныя), а ня слова-зменныя (морфолёгічныя).

Трываньні дзеяслова маюць асабліва важнае значэнне ў нашай мове: пасля страты некаторых формаў для выражэння некаторых часоўных адценіньняў, наша мова стала зварачацца ў гэтай патрэбе да трываньня дзеяслова. З гэтае прычыны спосабы выражэння трываньня ў нашай мове асабліва развіліся.

Усе дзеясловы паводле дзеяньня, якое яны выражают, падзяляюцца на дзьве асноўныя групы: 1) дзеясловы закончанага трываньня і 2) дзеясловы трываньня незакончанага.

Дзеясловы закончанага трываньня абазначаюць дзеяньне закончанае або якое павінна адбыцца: *сесci*, *даць*, *узлiць*, *напiсаць*, *сьячы*, *скасiць*, *заафaць* і т. далей.

Дзеясловы незакончанага трываньня абазначаюць дзеяньне незакончанае, якое адбываецца, трывае, напр.: *весci*, *вазiць*, *крышыць*, *палиць*, *даваць*, *пiсаць*, *браць*, *сячы*, *афaць*, *падаваць* і т. далей.

1) Дзеясловы незакончанага трываньня паказваюць дзеяньне, якое можа быць рознай якасці: а) трыванье, што нясупынна адбываецца (*несci*, *бiць*, *iсьci*, *цьвiсci*) або б) кароткае, якое адбываецца з перапынкамі (*насiць*, *хадзiць*, *бываць*, *падаваць*). Сюды належаць і тыя дзеясловы, аснова якіх пашырана дадаткам *ка*: *здароўкацца*, *барукацца*, *сустракацца*, а часам (у некаторых асобных гутарках) дадаткам *ав*: *кладавiцца*, *садавiцца*, *птушка садавiцца* пад дахам.

Ёсьць яшчэ формы для трываньня незакончанага шматразовага, але такія дзеясловы ў беларускай мове слаба разьвіты. У старасьвецкай беларускай мове дзеясловы шматразовага трываньня (значэння) вытва-

раліся суфіксам *a*: вайну мява́лі; перад тым жыда́лі цела мёртвых на том месцы, дзе хто умрэць.

Прыклады з сучаснай мовы: Я й сяваў, высяваў, высяваючы казаў. Салавейка, верна пташачка, ці бы́ваў ты на маёй старане?

Звычайна ў сучаснай мове для выражэння шматразовасці дзеяньня ўжываюцца дзеясловы з суфіксамі *ова*, *ева*; *ыва*, *iва* (*ова*,—не пад націскам *ава*); у такіх дзеясловах гукі *a*, *я*, *ы*, *i* найчасцей выпадаюць, напр.: суфіксы *ава* — *iва*: *абдумаваць* — *абдумваць*, *падманаваць* — *падманваць*, *перапрашаваць* — *перапрашваць*, *раскідаваць* — *раскідваць*, *расьпісаваць* — *расьпісваць*, *расцяярбліваць*, *расхваліваць* — *расхваліваць*, *прыдумліваць*, *спораваць* — *спорваць* (гняздо); суфіксы *ыва* — *ива*: *выслушіваць* — *выслушваць*, *выпіеваць* — *выпейваць*, *вылізываць* — *вылізаць*, *накладываць* — *накладваць*, *абицьываць* — *абицьываваць*, *паходжываць* — *паходжваць*, *палежываць* — *палежваць*, *паділядываць* — *паділядваць*, *распальваць* — *расхваліваць*; часам суфікс *ыва* мае перад сабою *ов* — *оў*: *выбруковываць* — *выбрукоўваць*, *разъмярковываць* — *разъмяркоўваць*, *падтрымоўваць* свой воз. Калі *ы*, *i* выпадаюць, то ў некоторых разох шматразовасць слаба адчуваецца, напр.: *расказваць*, *наказваць* і інш.

Для выражэння шматразовасці ў беларускай мове часта ўжываецца падвойная прыстаўка „па“ з дзеясловамі незакончанага трываньня, напр.: *па-паесці*, *папаспаць*, *папавешаць*. *Папакрай-жа* ён у нас добра! Вот калі *папаелі* мы груш! У тым склепе, кажуць, біскупы *папахованы*.

Часам „папа“ азначае закончанае дзеяньне прошлага часу: Ужо ўсе людзі *папашлі*.

Паўторнасць дзеяньня можа выражацца таксама дадаткам дапаможнага слова „ну“ да неазначальнае форм, напр.: *Прывязаў казу да плоту i ну яе лупчаваць*.

2) Дзеясловы закончанаіа трываньня могуць выражаць:

а) Дзеяньне закончанае, адбытае, не кароткае: *лягу, распрануся, умыюся*; тут можа выражацца пачатак дзеяньне (*засыпаваць, зафысьці, закрычаць*) або яго канец: *знайсьці, папырскаць, парайць*.

б) Дзеяньне закончанае, кароткае; такое дзеяньне можа быць пашырана на некалькі предметаў (об'ектаў) ды выходзіць ад некалькіх дзейнікаў (суб'ектаў) і адбывацца не ў адзін мамэнт, напр.: *забіць, спаліць, купіць і т. д.*

Для выражэнья дзеяньня, што можа адбыцца ў адзін мамэнт, у беларускай мове ёсьць два спосабы: перш-на-перш, суфіксам *ну*; у такіх разох часта гэты суфікс дадаецца да асновы дзеяслова, ужо пашыранай суфіксам *а*, які абазначаў трывальнасць дзеяньня, і так вытвараецца дзеяслово з значэннем закончаным у вадзін мамэнт, аднаразовым, напр.: *калануць—кальнуць, махануць—махнуць, хапануць—хапнуць, хлебануць—хлябнуць, сывістануць—съвіснуць, стукнуць, ірукнуць, тузянуць, шматлануць, разануць—рэзнуў, сербянуць, дзерпануць; ляцелі гусачкі цераз сад, крыкнулі, пукнулі на ўвесь сад.*

Другі спосаб выражэнья закончанага кароткага дзеяньня—гэта дзеяслоўныя выклічнікі, якія становяць сабою аголены корань, напр.: тады ён *хоп* яго за руку; *иичуп* сябе за голаў; дык зайцы *бабух* у воду і т. далей (§ 29:6, 3, а).

3) Трываньні, як і ўсе іншыя факты жывое мовы, не застаюцца нярухомымі, нязменнымі. Часта, напрыклад, здараецца так, што ў дзеяслове незакончанага трываньня траціца яго трывальная (працяжная) форма; тады гэтую форму заступае кароткая, якая ў такім выпадку траціць сваю кароткасць, напр.: *читаць, пляць пры пець, ленавацца—ляніцца, сустракаць—сустрэць і т. далей.*

ДАДАНЫЯ, АБО ПАЯСЬНЯЛЬНЫЯ, СЛОВЫ.

Азначэньні, дапаўненъні і слова акалічнасьці называюца *даданымі*, або *паясьнільнымі*, часцінамі сказу. Яны называюца так дзеля того, што заўсёды, у большай ці меншай меры, падпарадкованы другім часцінам сказу,—усё роўна як асноўным (выказынку й дзеяніку), так і даданым (іншым азначэнням, дапаўненъням і словам акалічнасьці), напр.: Цэлы *гай* *старасьвецкіх* *дубоў* *раскінуўся* *на беразе* *рэчки*. У гэтым сказе азначэньне „старасьвецкіх“ залежыць ад слова *дубоў*, якое само становіць дапаўненъне да слова „*гай*“, якім яно кіруецца, а азначэньне „*цэлы*“ падпарадкована слову „*гай*“ і т. далей.

Ступень залежнасьці гэтых даданых часцін розная. Найбольш залежнымі зьяўляюцца тыя даданыя часціны, залежнасьць якіх ад другіх слоў выражаваюцца *дапасаваньнем*: гэта—*авацэньні*. Меншяя залежнасьць тых, што падпарадкованы другім словам спосабам *кіраваньня*: гэта—*дапаўненъні*; але ёсьць шмат дапаўненъняў менш залежных. Найменш залежныя тыя часціны сказу, што не дапасуюцца й ня кіруюцца: гэта—*слова акалічнасьці*.

Разгледзеўши выказынік і дзеянік, розныя спосабы іх выражэнья, трэ' было-б перайсьці да слоў даданых у сказе ды разгледзець асобна слова, што паясьняюць выказынік, і слова, што паясьняюць дзеянік, а таксама тыя слова, што паясьняюць даданыя часціны сказу; іначай кажучы, трэ' было-б разгледзець паасобна азначэнъне, дапаўненъне і слова акалічнасьці. Але дзеля того, што азначэньнем называецца слова дапасованае (прыметнік ці дзеяпрыметнік), а аб дапасаваньні ўжо гаварылася ў розных мясцох, то можна праста перайсьці да разгляду спосабаў ужываньня тых ці іншых склонаў і галоўным чынам ускосных (дапаўненъняў).

§ 30. Даданыя слова, выражаныя формамі склонаў без прыназоўнікаў.

Склонам называецца асобная граматычна форма слова, але ў далейшым жыцьці кожнае мовы часта розныя формы склонаў *супадаюць*, напр.: вінавальны склон у беларускай мове найчасцей супадае з назоўным, а часам вінавальны супадае з родным і т. далей. Дзеля гэтага, вызначаючы той ці іншы склон, трэба прымаць пад увагу і агульнае значэнне склону.

1. НАЗОЎНЫ СКЛОН.

I) Азначэнье.

У назоўным склоне ставіцца дзейнік і скланяльная частка сустаўнога выказыніка. Апроч таго, у назоўным склоне ставяцца азначэнні-прыметнікі, дзея-прыметнікі, што адносяцца да дзейніка або да скланяльнай часткі сустаўнога выказыніка, што выражаны назоўнікам іменным або займеннікам, які яго падмяняе. Такія азначэнні звычайна дапасуюцца з сваім азначальным словам у склоне, ліку і родзе, напр.: Стаяць човен вады повен. Стаяць дрэўца тонка, высока, лісьцем шыфока. Дзяўчына была прыгожая, прыгожая. (Тут паўтарэнне слова „*пригожая*“ выражает найвышэйшую ступень).

- a) Часта азначэнне выражаетца прыметнікам аднаго кораню з назоўнікам іменным, напр.: *стары ста-рык, малады маладзен, я малада маладзюсенька*.
- b) Часам скланяльная частка ў сустаўным выказыніку выражаетца дзеяпрыметнікам аднаго кораню з дапаўненнем, напр.: яго двары тынам *тынены, двор-ня брукам брукавана, а тынам тынавана*.
- c) Дапасаванье азначэння з сваім словам бывае, разумееца, і ў іншых склонах, напр.: *Рос пад самую столь. Цэлы гай старасвецкіх дубоў*.

г) Назоўнікі лічэбныя зборныя звычайна кіруюць назоўнікамі ѹменнымі, напр.: Узяў *трыццацёра* авец,
дваццацёра съвіней і коняй рабочых чацьвёра.

д) Пры назоўніках лічэбных „два“, „дзьве“, пры якіх даўней стаяў парны лік, а таксама пасъля „тры“ прыметнік-азначэнье стаіць у родным склоне, а назоўнік ѹменны—у назоўным склоне множнага ліку або ў родным адзіночнага ліку, напр.: Дзьве бяды (бядзе) *түршых* за яе. Было ў бацькі два сыночкі, два *радзімых* галубочки. Тры месяцы *ясных*, тры малойцы *красных*.

II) Прыдатак.

Як ведама, калі азначэнье да назоўніка ѹменнага выражаецца назоўнікам-жа ѹменным адным ці з якім-небудзь паясьняльным словам да яго, то такое азначэнье называецца *прыдаткам*. Сюды трэба аднесці таксама азначэнье, выражанае некалькімі прыметнікамі, паставленымі пасъля паясьняльнага слова, напр.: Як-же ён будзе сеч, *іэтакі малы?* Я, кажа, Несыцерка—*дзетак* *шэсцьцерка*—рабіць лянюся, красыці баюся, а рабіць ня съмею. Трэцюю дачку—*таварышку нашу, швачку, іменем Паланею*—да сябе ў горад узяў.

1) Прыдатак, які стаіць у назоўным ці ў іншым склоне, правільна дапасуецца з тым словам, да якога адносіцца. Але даўней часта было адступленьне ў дапасаваньні придатка з уласным іменем або нават ойчества з іменем асобы, напр.: Дабываць *ірад* *Віцебска*. Вадзяшча з сабою *Валадзімера Юр'евіч*.

2) Асабліва цікавыя бываюць придаткі да таких слоў, якія зьяўляюцца больш агульным паняццем; часам такі придатак дадаецца для паясьненія дзеяслова ў якасці акалічнасці, напр.: Палягуць яны *адна* *каля* *аднай* *блізеніка*. Урадзіла такая харашая пшаніца, колас *у* колас. Падабраў малайцоў

волас у волас, голас у голас. От так і гоняць яны гусь адно к другому. Смала смаю прывязаўся.

Пры такіх прыдатках у назоўным склоне бывае яшчэ ўскосны склон тых-жэ самых слоў (*смала смаю*) найчасцей з прыназоўнікам— „у“, „к“, „да“; та-кія прыдаткі сталі прыслоўямі ды могуць злучацца ня толькі з назоўным склонам, але й з іншымі склонамі, напр.: Падабраў малайцоў волас у волас, голас у голас. Сорам ім адна адной у вочы глянуць. Бегала яна дом ад дому.

3) Ёсьць яшчэ адзін від прыдаткаў, з якіх у народнай мове з часам вытвараюцца пастаянныя эпітэты, напр.: Стай крыніца—*съвестная вадзіца*. Грэчачка—*чорна семя*—стала красавицца. Бег сабака цераз мост—*чатыры ногі, пяты хвост*. Яна была—вочы завешаныя.

4) Апрача назоўнага склону ў якасці азначэння да дзеяніка, або прыдатка да яго, ёсьць яшчэ звароты ў мове з словамі „што за“, напр.: Што гэта за людзі? А што ў вас сёньня за вечар быў? Што вы за людзі за дзіўныя? Што-ж там да за пыл курыць? Што-ж там да за дым курыць?

2. ВІНАВАЛЬНЫ СКЛОН.

Вінавальны склон найчасцей ужываецца для азначэння прадмета, на які пераходзіць дзеяніне выказыніка. Назоўны склон абазначае асабу або прадмет, што вытварае дзеяніне (хоць-бы яны былі нават несапраўднымі дзеянікамі, як пры дзеяслове залежнага (пасыўнага) значэння), а вінавальны склон перш за ўсё паказвае на залежны (пасыўны) стан асобы ці прадмета,—прычым, адценіні гэтага стану могуць быць самыя рознастайныя; адгэтуль, розныя віды ў ужываньні гэтага склону. Даўней лік дзеясловаў пераходнага значэння быў далёка большы, і вінавальны склон широка ўжываўся; з часам шмат тыхіх переходных дзеясловаў сталі ўжывацца толькі з

прынаўнікамі, а іншыя перасталі быць пераходны-
мі, і тыя дапаўнені, што стаялі пры іх, сталі мысь-
ліцца ўжо ў месным склоне, з месным значэннем.

1) Такім парадкам, у вінавальным склоне ста-
віцца перш за ўсё простае дапаўненне. Прыкладаў на
гэта дапаўненне можа быць вельмі многа, напр.:

Хто што ўсьпей узяць. Шле яе, маладу, на Ду-
най па ваду. „Дай“ ніхто ня любіць, а „на“—
кожны чуе. Запражы, братка, трох кані свае! У
новай стайніцы коні сядлае. Па воду йдзе—„да-
брыдзень“ дае.

2) Назовы жывых прадметаў у ролі дапаўнен-
ня заўсёды ставяцца ў вінавальным склоне: паю
коні, пасу авечкі, даю кафовы, іаню валы; певень жытам
куры частуе. Ня стаў коні пад калінаю! Наймай ка-
валі даражэнкія, куй сярпачкі залаценкія!

Нават пры асобе, чалавеку, дапаўненне можа ста-
яць у вінавальным склоне, напр.: Прывяла яна два сыны.
Адчыні, съякратка, аконца: вязу табе нявехну,
як сонца; адчыні, съякратка, другое,—вязу табе
дзеткі або! Паслала-б паслы—ня съмею; піса-
ла-б лісты—ня ўмею. Ойчанька, салавейка! што
за госьці маеш?

Але дапаўненне ў назовах жывых прадметаў,
пераважна людзей, а часам і няжывых, выра-
жаецца часта ў родным склонам (бач. ніжэй, 3).

3) Здараецца, можа дзеля вершу, у ролі простага
дапаўнення ў вінавальным склоне форма клічнага
склону, напр.: Братку, галубочку, аддай мой вяночку!

4) Дзеясловы непераходныя з прыстаўкамі могуць
мець пры себе дапаўненне ў вінавальным склоне,
напр.: Абышоў кругом хату. Заступіў яму дароу.

Праспаў шчасце. Заяц перабег дароу.

5) Калі пры простым дапаўнені стаіць азначэн-
не (прыметнік ці дзеяпрыметнік) ці назоўнік іменны ў
ролі прыдатка, то вытвараецца падвойны вінавальны

склон, або другі вінавальны склон, напр.: Муж любіць жонку здаровую, а сястру баатую. Толькі пусьці жывоіа. Зьеў яю жывоіа. Выгнаў дачку на мароз босую.

Часам другі вінавальны можа быць выражан назоўнікам іменным з прыназоўнікам у якасці прыдатка да першага вінавальнага, напр.: Узяў сабе сірату за дачку.

Даўней другі вінавальны склон часта выражаўся дзеяпрыметнікам цяперашняга ці прошлага часу ад дзеясловаў пераходнага значэння. Цяпер гэтыя дзеяпрыметнікі перасталі скланяцца ды абярнуліся ў дзеяпрыслоўнікі; асабліва часта стаяць яны пасъля дзеясловаў „чуць“, „бачыць“; часам першы вінавальны нават не называецца, напр.: Ці ня бачыў ты войска йдучы? Чула я, малада, салаўя съплюваючы. Спатыкаючы яны нашага чалавека конна едучы. Угледзелі яны Рамана на высокай гары аручы. Хто пачуе зязюлю кукуючы... Каб было чутно зъянючы. Калі ўгледзіш татку йдучы... Ці ня бачыў ты, братка, мужыка едучы, съвіньню з парасятамі вязначы? Знашоў яю лежучы пад кустом. Знашла мужка Ульянкі аручы палянкі каля свае хаткі. Ці ня бачылі вы двое мядзей йдучы? Ці ня бачыў тут дзеўкі бляучы, мех грошай нясучы?

У двух апошніх прыкладах пасъля дзеясловаў з адмоўнасцю стаіць родны склон заместа вінавальнага.

Даўней кожная беларуская грамата пачыналася так: „Хто калі відзіць грамату, а любо слышыць чтучы“. „Хто в онъ ворыць ілі услышыць чтучы“.

6) Падобен да вінавальнага простага дапаўненіня ёй той вінавальны склон, што выражаетца назоўнікам іменным (часам з азначэннем) таго самага кораню, што ёй дзеяслоў, напр.: Думаць думу цяжкую, іора іраваць, іаць іаціць, мост масьціць, век векаваць, суды судзіць, права прафіць, зіму зімаваць. „Няўжо

дарэктар так заўзяты, што-будзе *права* сваё *правіць* і на калені што-дзень ставіць?“ (Я. Кол.).

7) Вінавальны склон у некаторых разох мае меснае значэнье, паказваючы кірунак дзеянья на пытанье: „куды?“, „дзе?“

На пытанье „куды?“ вінавальны абазначае мэту дзеянья. Сюды належыць і некалькі прыслоўяў, роўных сваім паходжэннем вінавальнаму склону, напр.:

Пашоў вон! Ідзі прэч! Едзе ён поле, едзе другое.

Еду поле—ня відно, а другое—ня чутно.

У сказе: „Налезла іх поўная хата“ знаходзім назоўны склон заместа вінавальнага.

Вінавальны склон на пытанье „дзе?“ у сучаснай мове знаходзім толькі ў форме прыслоўяў, дзе некалі мысьліўся вінавальны склон назоўніка йменнага, напр.:

Узяў яго *абапал* (з „оба полы“). Сядзіць канец стала. Жыве канцы сяла. Жыве край дарогі.

8) Вінавальны месца з прыназоўнікамі: *без*, *у*, *за*, *між*, *на*, *над*, *па*, *каля*, *праз*, *цераз*, *пра*, *скроль*, з інш. бач. ніжэй.

9) Да вінавальнага месца прымыкае старасъвецкі вінавальны склон мэты, які выражайся асобнай дзеяслоўнай формай—дасягальнай: *паслá іскат* брата, *пусьцілі таріават*. У сучаснай мове некаторая памяць аб дасягальным захавалася ў ужываньні роднага склону пасъля неазначальных дзеясловаў, напр.:

Пашлі глядзець *маста*, дзіва.

10) Вінавальны часу на пытаньні: „*калі?*“, „*з якога часу?*“, „*да якога часу?*“. Напрыклад: Жыла яна так юоды два. Яго гэтую ногу возьмуць. Усю ногу байкі баяў. Пабыў *тры дні* ды паехаў. Пачакай тут *трошки* (*трошкі*). Няхай-бы яны пабылі яшчэ дзень-два. Была мая кашулька *што-нядзелю* (*нядзелі*) бяленька. *Што-суботку* (*суботкі*) вымавалася-б, *што-нядзельку* (*нядзелькі*) вычасалася-б. У вапошніх прыкладах поплеч з вінавальным часу можа стаяць родны часу.

Да вінавальнага часу належыць і некалькі прыслоўя ў часу, якія маюць форму вінавальнага склону, напр.:

Летась пасаджона, сёлета ўзрашчона. Устаў ён рана.

Вінавальны часу з прыназоўнікамі: *у, за, на, па, праз, цераз бач. ніжэй.*

11) Вінавальны *колькасъці*, на пытаньне „*колькі?*“ падобен да вінавальнага часу, напр.: *Пражыў з намі цэлы юд. Прайшоў дзесяць вёрст. Сена важыла дзесяць пудоў. Я многа наплакаўся.*

12) Вінавальны *способу дзеяньня*, на пытаньне „*як?*“ — *Жівём ні то, ні сё. Пабег борзди, юрка заплакаў.*

Вінавальны способу дзеяньня з прыназоўнікамі *у, за, на бач. ніжэй.*

Таксама аб другіх значэннях вінавальнага склону з прыназоўнікамі: *у, за, на, пад, аб, а, па, пад, праз, пра, з, цераз бач. ніжэй.*

3. РОДНЫ СКЛОН.

I. Родны склон пры дзеясловах.

1) Родны склон пры дзеясловах ужываецца першна-перш для абазначэння *часткі прадмета*. У такіх разох ён паказвае, што дзеяньне накірована не на ўвесь прадмет, а на яго частку, або што прадмет падлягае пэўнаму дзеяньню ня ўвесь час, а толькі на пэўны момант. З гэтым значэннем родны склон ужываецца пасъля дзеясловаў: *даць, купіць, мець і падобных*, напр.: *Квасу наліў, хлеба накроў*. Не дасі яму *рады*. Даць *тары, дыхту*. Мае *розуму* больш за *усіх*. Купіў *хлеба, тутуну, цукру*.

Вельмі часта стаіць гэты склон пасъля дзеясловаў з прыстаўкамі, напр.: *Дайшоў праўды. Наеўся бобу, яблык, іруш. Наслаў на іх вараныя-круича. Пасеяў на лядзе аўса*.

Да роднага часткі належыць і той родны склон, які бывае пры дзеясловах: *слушаць, бачыць, відзець,*

чучь, памянуць, хацець і інш., напр.: Слухай бацькі ѹ маткі. Пільнаваць яблык, сенажаці, коняй, саду. Дачакаўшы ночы, паехаў у лес. Пытаўся мяне. Глядзець дзіва, хлеба, мосту (§ 30:2,9). Запамятаць іменіня свайго. Крычыць яна ратунку. Гвалту раве (страшна крычыць). Такое бяды! Брыдка людзям ачу (парны лік) паказаць. У воду нападала лісіца, съмеціца. У яго ірошай процьма. Сілы прыбавілася ўтрай. У моры іаду ёсьць, катораму й лічбы няма. Пайду глядзець дзіва. Камяні, ідзеце тапароў тупіцы! Пашоў глядзець жыста, айса. Да бягуць дзяўкі, бягуць да ня красак ірваци, а Ганульку пытаці.

2) Пры дзеясловах ставіцца таксама родны склон часу, але сувязь яго з дзеясловам вельмі слабая; з гэтае прычыны яго можна лічыць родным незалежным. Родны склон часу да некаторай ступені падобен да роднага часткі, бо звычайна абазначае адзін ма- мэнт, у які адбываецца дзеяньне, напр.: Галоднага лета людзі ўміралі. Аднаго разу пашла яна жаць, ды нешта запазынілася. Леташняга юду зіма была халодная. Тых дзён, таю часу, тае нядзелі і т. далей.

Да роднага з гэтым значэннем належаць і некаторыя прыслоўі, напр.: сёлета, слюлета, сёньні, сяюні; сёньня, слюніня; учора, летась, сляначы, сляедні і інш.

3) Аб ужываньні роднага склону з прыназоўнікамі: да, за, ад, проці, проціў для абазначэння часу бач. ніжэй.

4) У беларускай мове формы роднага склону заместа вінавальнага ўжываюцца толькі для прадметаў жывых адзіночнага ліку муж. роду (*пасу каня, іаню вала, бачыў вайка*). У множным ліку формы роднага склону маюць толькі назовы асоб (*бачу братоў, частую сватоў*), а ўсе іншыя назоўнікі іменныя маюць форму вінавальнага склону, як даўней: Сабака бра-

хаў на вайкі. Мяніе быкі на індыкі. Стад красыці азвечкі. Павёў пасьвіць коні. І сава свае дзеци хваліць. Багатаму чорт дзеци калыша (прыказка).

5) У народнай мове, як і ў старасъвецкай кніжнай, часта ўжываецца родны склон заместа вінавальнага і ад назоваў предметаў няжывых адзіночнага і часам множнага ліку, напр.: *Ражна зъясі, калі ня хочаш хлеба! Вазьмі замка, паддай мяшка.* Дык яна ўваткнула яму рубля. Камяні, ідзеце *тапароў тупіць!* Табе вянок з дабра, а нам дасі на трох рубля.

II. Родны пры назоўніках.

Гэты родны склон залежыць ад назоўнікаў іменных, што абазначаюць предметы падзельныя або разумовыя, а таксама ад займеннікаў і лічэнікаў, а часам і ад прыметнікаў. Тут могуць быць такія выпадкі:

a) Родны склон часткі; ён залежыць ад іменнікаў, напр.: *Прывезьлі бочку смалы. Стаялі копы сена, кучы мужчын і жанок.* Знашоў кацёл ірошай. Празыву веку сто гадоў.

Пры назоўніках лічэбных, пачынаючы ад 5 і далей, родны склон часці бывае толькі пры назоўным і вінавальным склонах: *пяць братоў, дзесяць коняй, семсом, шэсцьсот, дваццаць тысяч.*

Родны склон бывае заўсёды пасъля такіх слоў, як „многа“, „мала“ (прыметнікі ніякага роду), „шмат“, „даволі“, якія падмяняюць лічэнікі, напр.: *мала іруш, многа яблык, шмат ірошай, даволі сълёз.*

b) У залежнасці ад іменнікаў ужываецца родны склон прыналежнасці, які абазначае предмет або асобу, каторай належыць нешта, напр.; *хата бацькі, хустка маткі.*

Але ў такіх разох, заместа роднага прыналежнасці, часцей ужываецца прыметнік прыналежны:

бацькава хата, матчына хустка, Васілёвата сына забілі на вайне і т. далей.

Да роднага прыналежнасьці падобен родны, што абазначае якасьць прадмета часовую або пастаянную, выражаную йменынікам з прыметнікам або з назоўнікам лічэбным, напр.: высокаіа росту, нізкаіа росту. А я росту невялічкаіа. Чалавек лет можа сараку.

Сустракаецца, хоць вельмі рэдка, у залежнасьці ад дзеяслоўных іменынікаў, родны *об'ектыўны* і *суб'ектыўны*, напр.: шкада хлопца, жаль уваі ня мае, страх съмерці, забойства бацькі.

III. Родны адлучальны, адыходны.

Гэты склон паказвае выхадны пункт дзеяньня, аддаленне або адлучэнне. Ён можа стаяць пасъля дзеяслова ці прыметніка з паказаным значэннем і пасъля іншых падобных слоў, напр.: *Адрокся іаспадара* ды пашоў у прочкі. Выфакаецца свайго слова, сваіх слоў. Але такія формы, звычайныя ў старасьці мове, цяпер найчасьцей ужываюцца з прыназоўнікам „ад“, напр.: *Адрокся ад іаспадара*, ня ўхіляйся ад работы, схаваўся *ад то*, ледзьве адблісся *ад вайкоў*.

Адыходнае значэнне родны склон мае пасъля прыназоўнікаў: без, з, *апроц*, *ад* (бач. *ніжэй*) і ў такіх разох: Чайо вы рабочаце? Ня дужа спужаўся я цябе! Баючыся *воўка*, і ў лес ня трэба хадзіць.

Адыходнае значэнне родны склон мае пры *прайнальной* ступені (Будзь *ніжэй* травы, цішэй вады. Лепша *таю* злота Агатчына цнота), але ў такіх разох звычайна ставяцца прыназоўнікі: „за“, „ад“, напр.: *Лепши за яю, разумнейши за цябе*. Сядзь сабе бліжэй за ўсіх, будзе табе мілей *ад усіх*.

Родны адлучальны стаіць пры пераходных дзеясловах з адмоўнасьцю, напр.: Бяз худа ня відаць добра. Ня купіў бацька *шапкі*—няхай вуши мерзнуць. Ня купіў *ні куніц*, *ні бабёў*. Няма анічоа.

Гэты склон ставіцца: а) замест вінавальна га пры пераходных дзеясловах, б) замест назоўнага, калі асабовы сказ абарачаецца ў безасабовы, напр.: „Ненавідзела яна дзедавы *дочкі*“ (замест „дзедавых дачок“). Ня любіла свае *падчарыцы* (замест „сваю падчарыцу“). Хлеб ёсьць—*солі* няма.

Часам родны й вінавальны стаяць поплеч: „Усё роўна ня вернеш ты *ні сваіх сыноў*, *ні дачок*, *ні жонку*“.

IV. Родны прычыны.

Родны прычыны з адценнем мэты стаіць пасъля дзеясловаў руху, напр.: Раз пашла баба *сады* ды сутрэла таго самага чалавека. Чайо ты прышоў, воўча? Чайо ты плачаш, зайка? Чайо, малойцы, сядзіцё? Я прышоў *таю*, каб пазычыць грошай.

Але звычайна ў такіх разох, як апошні сказ, родны ставіцца з прыназоўнікамі: „для“, „дзеля“, „з“, „каля“, „ад“, „подлуг“, „паводле“ (бач. ніжэй).

V. Родны месца.

Гэты родны становіць сабою прыслоё: Абышлі горад *кружка* (лавокала). *Кружка* стаялі высокія валы.

Аб родным месца з прыназоўнікамі: *да*, *каля*, *канец*, *каницы*, *паканец* (паканец рук, стаў паканец стала), *край*, *між*, *міма*, *абапал*, *ад*, *паміж*, *проціў*, *проці*, *скроль*, *з*, *у*—бач. ніжэй.

VI. Родны поклічу.

Родны поклічу стаіць заместа назоўнага або вінавальна га: Гэта *прайды* было? Ці ж гэта *прайды*, каб шчупак да хвоі прыліп? Едзь, сынку,—такое *блды!* Дык ён тады *ходу!*

4. ДАВАЛЬНЫ СКЛОН.

Давальны склон ужываецца для абазначэння тae асобы або прадмета, да якога накірована дзеяньне, выражанае дзеясловам, або да якога адносіцца зъмест

усяго сказу. Сувязь дзейніка тут не такая, як пры вінавальным або нават пры родным склоне. На пачатку давальны склон ужываўся для абазначэння прасторавых адносін на пытанье „куды?“ а потым гэтыя прасторавыя адносіны аслабіліся ды часткаю падмяніліся другімі. Цяпер давальны склон ужываецца ўжо ў широкім значэнні; ён можа стаяць у залежнасці ад дзеясловаў, назоўнікаў і нават незалежна.

1) Найчасцей давальны асобы або рэчы ўжываецца для абазначэння карысьці, прыемнасці або нечага адваротнага, супраціўнага—нявыгоды, няприемнасці, шкоды, напр.: Не хачу яго браць *сабе*, аддам лепей мядзям. Дзякуючы яму, я пасльпей к часу. Аднаму чалавеку згінулі валы.

Аб давальным карысьці з прыназоўнікам „для“ бач. ніжэй.

Да гэтага давальнага склону прымыкае і той давальны, што абазначае асобу або прадмет, да якіх накірован пэўны душэўны *рух*, выражаны слоўным значэннем дзеяслова або які мысліцца, напр.: Ці-ж маци вучыць *блаому?* Навучыць *розуму*, наравіць *ліхому*, вучыцца *мове*. *Ліхому* не ўнаровіш. Быць *бычку* на лычку, а *каройцы* на *вяроўцы*.

Сюды належыць давальны склон некоторых займеннікаў („*сабе*“). Займеннік „*сабе*“ мала паясьняе дзеяслоў і бадай зусім не залежыць ад яго; ён абазначае асобу, для каторае важна, каб адбылося яе пажаданье ці жаданье або каторую цікавіць пэўны стан, напр.: Жыў *сабе*, быў *сабе* дзед і баба. От я *сабе* хоць за печчу паляжу. Ну, дык начуй *сабе!* Няхай *сабе* й так! Жыла была *сабе* адна мачыха. Гуляй *сабе* на здароўе!

Родны склон з такім значэннем займеннікаў асабліва пашыраны ў безасабовых сказах, напр.: Гэта *табе* здалося, здаецца. Ісьці *яму*, ісьці—выходзіць на палянку. Не *тваім* зубом гэта кусаць.

2) Давальны мэты або прычыны: Чаму ты ня прышоў? Чаму цябе агнём не спаліла? Чаму памагаць ня йдзеш?

Сустракаюцца такія формы: Чом ты, коню, вады ня п'еш? Том я яго палюбіла, што ён маладзенькі.

Тут „чом“, „том“—скарочаныя формы з „чаму“, „тamu“ давальнага склону прычыны. Форму „чом“ мы знайдзем з прыназоўнікам „па“, напр.: „Па чом жыта?“—Па рублю пуд. (§ 31: 2, 22, 2, г).

Да давальнага прычыны можна аднесці прыслоўі „годзе“, „годзі“.

3) Давальны прыналежнасці; ён разъвіўся з меснага значэння давальнага склону на пытаньне „дзе?“: Сэрца ёй залекатала. Яго сыну жонка памерла.

З такім значэннем гэты давальны ўжываецца рэдка; найчасцей ён ставіца з пытаньнем „у каго?“ напр.: Яму баліць галава. Жывот мне баліць.

Сюды трэба аднесці давальны склон пры неазначальнай форме (інфінітыве) для выражэння магчымасці, загаду, няўхільнасці; напр.: Зары красьець, рабе Майдзе здаравець!

4) Давальны незалежны сустракаецца рэдка і стаіць пасля даўнейшага дзеяпрыметніка дзейнага стану, а цяпер пасля дзеяпрыслоўніка, у які абярнуўся даўнейшы дзеяпрыметнік, напр.: Ідуцы нам у ягады, сустрэўся лясьнік. Едуцы ім па дарозе, захацелася спаць.

Цяпер гэты давальны хутчэй паставяць пасля дзеяслова, так: „Едуцы па дарозе, захацелася ім спаць“.

У беларускай мове дзеяпрыслоўнікі могуць стаяць на месцы даўнейшага давальнага незалежнага дзеяпрыметніка дзейнага значэння, напр.: Пытаю ў цябе, месяцу: ці рана ты ўсходзіш, ці позна заходзіш? —Я ўзыду зъмяркаючы, а зайду съвітаючы.

5) Першы й другі давальны склон, выражаны дзеяпрыслоўнікам, які стаіць на месцы даўнейшага дзеяпрыметніка дзейнага значэння ў давальным склоне.

У беларускай мове ўсе тыя дзеяпрыметнікі дзейнага значэння, што стаялі даўней у першым і другім давальным незалежным склоне, а таксама й тыя, што стаялі ў другім вінавальнем склоне (§ 29:2,5), абярнуліся ў дзеяпрыслоўнікі.

Што да першага й другога давальнага, то тут могуць быць такія выпадкі: а) калі дзеяпрыслоўнік звязваецца з дапаўненнем, г. зн., калі ён вытварыўся з другога давальнага дзеяпрыметніка (дапаўненне, выражанае назоўнікам, становіла першы давальны); б) калі дзеяпрыслоўнік сам стаіць на месцы даўнейшага давальнага склону—гэта першы давальны склон.

Прыклады на 1-шы давальны: *Не апрануўшыся холадна. Дадзела (надаела) ждуны. На чужы лоб шыбаючы, трэба й свой падставіць. Ня еўшы—лягчэй, а пад'еўшы—ляпей. Не хвацішы на душу, нечага палажыць і ў душу (жартабліве выбачэнне за ўзятку).*

Прыклады на 2-гі давальны: *Абрыдзела мне тут лежучы, чакаючы. Надакучыла мне, малайцу, на марозе стоячы. Добра табе, дзяўчынчака, па горніцы ходзячы! Якаво табе, сястрыца, з роўным мужам жывучы?*

5. ПРЫЛАДНЫ СКЛОН.

Усе значэнні прыладнага склону выводзяцца з прасторавых адносін. На пачатку прыладны склон абазначаў рух па чым, пры чым, калі чаю. Адгэтуль развязваецца значэнне—з кім? з чым? (што таварыше предмету) і чым? (прылада дзеяньня).

1) Прыйладны месца; ён захаваў старое значэнне руху па чым. Сувязь з месцам (прасторам) тут асабліва выразная, напр.: Ішоў лесам, дарогаю, полем. Ішла баба дубняком. Ой пайду я лугам, лугам! Пайду я долам, далинаю.

Сюды належаць і нашыя прыслоўі: *кудою, сюдою, тудою* (як: „іду гарою“), а потым—*кудэю, сюдэю, тудэю*, як „тэю“, а таксама прыслоўі: *куды, сюды, туды*, якія становяць сабою закасцянелыя формы прыладнага склону множнага ліку, як „ісьці пешкамі“.

Прыладны месца з прыназоўнікамі *за, між, над, прад, перад, пад бач.* ніжэй.

2) Прыладны часу. Тут час мысліцца падарожжу, а дзеяньне ў часе—рухам у просторы, напр.: „А хлопец тым часам трохі прыкархнуў (заснуў). Раз золакам (чуць свет) паходзі я ў лес. Ні днём, ні ноччу ня маю пакою“, але ў такіх разох скарэй скажуць: „Ні ў дзень, ні ў ночы“, дзе стаіць вінавальны склон з прыназоўнікам „у“.

Форму прыладнага склону маюць і некаторыя прыслоўі часу: *тады, заўсёды, заўсяды*.

Аб прыладным часе з прыназоўнікамі „за“, „пад“ бач. ніжэй.

3) Прыладны ўласнаі значэннія; ён звычайна абазначае той прадмет, якім што-небудзь робіцца, і стаіць толькі пры дзеясловах, напр.: Узяць *рукою*, *касіць касою*. Што ўлетку ножкаю коп, то ўзімку *ручкаю* хоп. Чужая старана *туюю* арана, *съёзкамі* засявана, а свая старана *сошкаю* арана, *піонкаю* засявана. Па калені ўсыпаў яго *іскрыем*. Зайчык маленькі, чым ты жывенікі? Я й сам дзіўлюся, чым я жыўлюся.

У вапошніх прыкладах прылада больш уяўная, разумовая.

4) Пры параўнальнай ступені ставіцца прыладны склон *меры* для абазначэння таго, чым адзін прадмет пераважвае другі, напр.: Ён *іалавою* вышэй за мяне. Чым скарэй, *тым* лепей.

5) Прыладны прычины стаіць *заўсёды* пры дзеяслове: Мучыцца *жыватом*.

Аб прыназоўніках пры ім „за“, „прад“ бач. ніжэй.

6) Прыладны адносін: Вясельле *слаўна* *песьнямі*, а хаўтуры—*выймі*.

7) Прыладны дзеяслове ды
ліды, у больш
часты і ма-
спосабу дзея-
нішні некато-
разледжаны
но лезе ў во-
віфрае рука-
во

З прыладні-
цы прыло-
жнікамі
множнага ліку,
ціся блюм. І
блюм (нагіна-
таком, наро-
ком, тарнаком-
таком, часам і

Часам пры-
для памяці-
ні відаць, ні с-
ноў жадала.

8) Прылад-
нікамі вышэй (§ 29, 4)

Да прылад-
нікамі поклічу-
добнае да „ст-
маладзіца!

9) Падобен-
той прыладні-
камі кораню
Яго двар
сырым ду-
нам тых
съцблом

10) Аб пры-
ладзі ніжэй.

7) Прыладны спосабу дзеяньня; ён стаіць прыдзеяслове ды адказвае на пытаньне „як?“ Гэты прыладны, у большай ці меншай меры, траціць прадметнасьць і мае значэньне прыслоўя. Пад прыладны спосабу дзеяньня ў шырокім значэньні могуць падысьці некаторыя другія віды прыладнага склону, разгледжаныя вышэй. Прыйклады: *Слатою* ці *съляпіцаю* лезе ў вочы. *Злотам* іскры скачуць. І *ўкрадкам* выцірае рукавом съязіну (*Я. Кол.*). Макам прапаў.

З прыладнага спосабу дзеяньня разъвілося шмат прыслоўяў у форме прыладнага склону адзіночнага й множнага ліку, напр.: *Уся варта покатам съпіць*. Пусьціўся блюм. Ісьці *пляком*. З печы кумілём зъляцеў; *наібом* (нагінаючы), *сілком*, *івалтам*, *сілом*, *жыўцом*, *станытом*, *нафокам*, *ненафокам*, *знафокам* (знарок), *стаяком*, *тафчаком*, *пафажняком*, *ахоцыю*, *нудзьдзю*, *пешшу*, *часам* і *шмат іншых*.

Часам прыладны параўнаньня служыць толькі для памацненія другога паняцця, напр.: *Ні відам ня відаць, ні слыхам ня слыхаць*. Пытам пыталі. Жадом жадала.

8) Прыладны *предыкатыўны* (выказальны) бач. вышэй (§ 29,4).

Да прыладнага предыкатыўнага прымыкае прыладны *поклічу*, пры якім мысліцца што-небудзь падобнае да „стаў“, „ты зрабіўся“, напр.: *Малайцом маладзіца!*

9) Падобен да прыладнага *ўласнага* значэньня й той прыладны склон, што выражаетца юменінкам аднаго кораню з выказынікам-дзеяпрыметнікам, напр.:

Яго двары тынам тынены, тынам тынены да сырым дубам. *Яго* дворня брукам брукавана, а тынам тынавана. Ядром яно (жыта) ядраністае, сцяблом яно сцебялістае, каласом яно каласістае.

10) Аб прыладным з прыназоўнікамі „над“, „пад“ глядзі ніжэй.

6. МЕСНЫ СКЛОН.

У праславянской мове месны склон мог ужывацца без прыназоўніка для абазначэння месца й часу, а потым ён стаў ужывацца толькі з прыназоўнікамі.

Пры разглядзе дапаўненіяў розных склонаў часта сустракаліся формы з месным значэннем, але сапраўдным прадстаўніком гэтага значэння з'яўляецца месны склон. Ён паказвае месца, дзе знаходзіцца прадмет або дзе адбываецца тое ці іншае дзеяньне; ён паказвае час, калі адбываецца дзеяньне і ўжываецца таксама ў залежнасці ад некаторых дзеясловаў. Ёсьць прыслоўі ў форме меснага склону без прыназоўніка, як памяць аб tym, што некалі месны склон ужываўся без прыназоўнікаў, напр.: *балазе, юдзе, вонках, добра* (з „добрэ“).

У сучаснай мове месны склон без прыназоўнікаў зусім перастаў ужывацца, а яшчэ ў старасвецкай літаратурнай беларускай мове гэты склон без прыназоўніка сустракаецца даволічаста, напр.: „Пасадзі яго на вялікам княжэніні *Vільнi* (у *Vільнi*)“. „А што той *ірамаце* (у той грамаце) пісаны... „Таго-ж року вясыне і леце на людзі былі харобы вялікія“. „*A леце вялікі жар быў* і т. далей.

У сучасных народных песнях часам сустракаецца форма давальна граматычна неправильная склону з месным значэннем без прыназоўніка, напр.: „Дзеля сына я *двару* не вярнуся, дзеля дачкі я *двару* вярнуся: у мяне дачка любая госьцейка“.

7. ЗНАЧЭНЬНЕ ДАПАЎНЕНЬЯ.

Назоўны склон звычайна ў граматыцы называецца простым склонам, а ўсе іншыя—ускоснымі. Усе-ж ускосныя склоны, узятыя разам, вытвараюць у сынчатке вялікую группу *дапаўненіяў*.

Агульнае значэнне дапаўненіяў лепш за ўсё выясняецца пры паралінанні іх з назоўным склонам.

Назоўны склон абазначае, як мы бачылі, нешта асобнае, нешта незалежнае—прадмет, як ён існуе сам па сабе. Наадварот, што да ўскосных склонаў, то тут перш за ўсё кідаецца ў вочы іх залежнасьць. Словы: „брат“, „горад“, „рэчка“, „конь“, „хараство“, „сваце“, „браце“, „куме“ зразумелы й самі па сабе, нават вырваныя з сказу; іх мы часта й ужываем у такім асобным відзе, напр., калі прыпамінаем прадметы або пералічваем іх ці каго клічам (*сваце!*). Наадварот, слова: „брата“, „горадам“, „рэчцы“, „канём“ і так далей, вырваныя з сказу, выклікаюць поўнае зьдзіўленыне. Калі зразумелай або, прынамсі, звычайнай для кожнага будзе форма „рэчка“ ці „конь“, то дзіўнай і недарэчнай для нас будзе форма „рэчцы“ ці „канём“. Прычына тут тая, што формы „рэчцы“, „канём“ сапраўды трацяць увесь свой сэнс, калі іх вырваць з сказу, і што яны маюць сэнс толькі пры другіх словах. Значыць, істотнае значэнне ўсіх ускосных склонаў, разам з узятых, заключаецца якраз у іх залежнасьці ад другіх слоў. У той час, як назоўны склон выражает прадмет сам па сабе, ні з чым ня звязаны і ні ад чога незалежны, ускосныя склоны выражают прадмет толькі ў яго адносінах да нечага другога. Гэтае другое можа быць тым-ж самым прадметам (кусок хлеба) або дзеяньнем (*баюся айца*) ці прыметай (*мала груш, варт пашаны*). А дзеля таго, што дзеяньне ёсьць тая-ж прымета, то два апошніх выпадкі можна злучыць у вадно ды сказаць, што ўскосны склон можа адносіцца або да прадмета, або да прыметы. Такім парадкам, дапаўненіне, або ўскосны склон назоўника, ёсьць форма, што абазначае прадмет у яго адносінах да другога прадмета або да прыметы прадмета.

1. **Падзел дапаўненіяў.** Усе дапаўненія можна подзяліць на простыя й сустаўныя. Калі пры дапаўненіі стаіць прыназоўнік, які звязвае яго з тым словам, да якога яно адносіцца, то такое дапаўненіе называецца сустаўным. (*За муром і куля ня страш-*

на), а калі пры дапаўненіі прыназоўніка няма, то яно называецца простым. (Не ўдалося забіць лося).

Што да прыназоўнікаў, то трэба ведаць, што яны ўжываюцца толькі пры дапаўненнях; дзеля таго яны называюцца прыназоўнікамі, бо дапаўненіем, як мы ведаём, можа быць толькі ўскосны склон назоўніка.

2. Значэнне прыназоўнікаў. Агульнае значэнне прыназоўнікаў тое самае, што і значэнне ўскосных склонаў назоўнікаў: яны вызначаюць тыя ці іншыя адносіны прадмета да другога прадмета. Приназоўнікі, агулам кажучы, адпавядаюць сваім значэнніем канчаткам (флексіям) назоўнікаў. Часта тое, што ў адных мовах выражаецца ўскосным склонам (зн., канчаткам), то ў іншых мовах—приназоўнікам з залежным ад яго склонам. Мы, напрыклад, кажам: „Рым быў пабудован Ромулем і Рэмам”, а рымлянін і немец сказаі-б: „быў пабудован *ад* Ромуля *и* Рэма”; расіец кажа: „это белее снега”, „темнее ночи”, „умнее меня”, а мы, беларусы (а таксама рымлянін, паляк, сэрб, украінец), кажам: „бялей за сънег”, „цямней за ночь”, „разумней за мяне”; мы кажам: „араць сахою”, „біць малатком”, „грызьці зубамі”, а немец скажа: „араць з сахою”, „біць з малатком”, „грызьці з зубамі”—у немца дапаўнільны прадмет таварышуе дзеяніку, г. зн., дапаўненіе стаіць у такой форме, што выражает такія адносіны да другога прадмета ці прыметы, якія можна назваць таварышаваннем; таксама нам зручней сказаць „поэма напісан Якубам Коласам”, а паляк скажа: „напісанна фраз Якуба Коласа”. Наадварот, мы цяпер кажам: „ісьці з братам, з жонкай”, а даўней казаі: „ісьці братам, жонкаю, суседам”; мы цяпер кажам: „у гумне, у горадзе, у Вільні”, а даўней гаварылася проста, без прыназоўніка „у”: гумне, горадзе, Вільні (бач. прыклады § 30:6).

Як бачым з гэтых прыкладаў, паміж асобнымі прыназоўнікамі і асобнымі склонамі ёсьць нават прос-

тая адпаведнасьць у значэньях. Пры гэтым, кожны прыназоўнік, як і кожны склон, мае звычайна па некалькі значэньяў, якія разьвіліся гістарычна адно з другога і выводзяцца з аднаю даўнейшай значэння. Напрыклад, прыназоўнік „за“ з прыладным склонам можа абазначаць і *прасторавыя* (месныя) адносіны паміж прадметамі („хата за гарою“), *часоўныя* („за падому ўправіліся“, „гэта было за паншчыну“), *прычынныя* („пасварыліся за ножык“) і іншыя адносіны. Або возьмем яшчэ прыназоўнік „ад“: *ад хаты да гумна*, вечка *ад скрынкі*, заплакаў *ад болі*, памёр *ад сухоты*, уцёк *ад нас*, съляпы *ад роду*, бараніцца *ад ваўкоў*, гарачэй *ад (за) аіню* і т. далей.

Даўнейшым значэннем прыназоўнікаў зьяўляецца бадай што заўсёды *прасторавае*, меснае значэнне, г. зн. прадметнае, а не разумовае значэнне, а потым цесна звязанае з ім значэнне *часоўнае*. Так, напрыклад, даўнейшое значэнне прыназоўніка „за“ з прыладным склонам выяўляецца ў злучэньях: „жыць за гарой“, „поле за хатаю“, „крок за крокам“ і т. далей. З апошняга злучэння лёгка зразумець, як *прасторавая* сувязь пераходзіць у *часоўную*: „крок за крокам“ можна разумець і месна („крок за крокам па пятах“) і часоўна („крок за крокам бязупынна“). Адгэтуль ужо чиста часоўная злучэнні: „дзень за днём“, „год за годам“. Далей, часта прадмет, за якім стаіш, замінае бачыць і чуць, і такое злучэнне, як „за кустамі нічога ня відно“, стала мысліцца ў значэнні перашкоды, а перашкода—прычынай; адгэтуль прыназоўнік „за“ набраў значэння прычыннасьці: „За туманам сьвету ня відно“. „За лозамі, за бярозамі рута-мята ня ўсходзіць“. „Паспорылі за мех, пасварыліся за дзеци“ і т. далей. Потым, дзеля того што прадмет, за якім ідзеш, часта бывае пажаданым („бегучы за зайцам“, „гнацца за ворагам“), то прыназоўнік „за“ стаў ужывацца для выражэння мэты, напр., парасійску: „послать за докторам, за водой“, панашаму—„па доктара, па воду“. Часта прадмет, за якім

стаіш, дае хованку, абарону („хавацца за съяну, за агароджу“); адгэтуль магло вытварыцца такое злучэнье не прыназоўніка „за“ з ускосным склонам, як: „пайсьці замуж, быць замужам“ (на пачатку=за мужам), адгэтуль і прыказка: „За добрым мужам і чулінда жана, а за благім і князёўна раба“; парашу́йце гэтую прыказку з такою: „За мурам і куля ня страшна“.

З гэтых прыкладаў відаць, як паступова й падсъядома з прасторавага значэнья вытвараецца ў мове разумовае паняцьце. Часам прасторавае значэнне прыназоўніка зусім траціца, а застаецца толькі разумовае. Напрыклад, прыназоўнік „аб(а)“ з месным склонам („выцяць аб стол, аб пень“, „думаць аб сабе“) і прыназоўнік „пра“ („гаварыць пра вайну“) ня маюць цяпер зусім прасторавага значэнья. У такіх выпадках пачатковае значэнне выкryваецца парашу́наньнем з роднымі, блізкімі паміж сабою мовамі, асабліва даўнейшымі. Напрыклад, у царк.-славянской мове чытаем: „сущим в Іудеи о Христе Ісусе“, г. зн., быўшим навокала Хрыста, акаляўшым Хрыста; „и седаше о нем народ“—навокала яго.

3. Пахаджэнне прыназоўнікаў і прыслоўяў. Аб пачатковасці прасторавага значэнья съведчыць і пахаджэнне прыназоўнікаў дапаўненія; тыя прыназоўнікі, пахаджэнне якіх удалось дасьледзіць, становяцца сабою ўскосныя склоны назоўнікаў іменных, што стравілі сваю назоўнасць і скланеніне, і якія мелі прасторавае, матарыяльнае значэнне. Напрыклад, прыназоўнік „між“ (даўней „межы“)—закасцяне склон назоўніка „мяжа“ (ц.-слав. „межда“, парасійску „между“); „сярод“—ад назоўніка йменнага „сярэдзіна“ і т. далей.

Часам з усіх склонаў назоўніка йменнага застаецца толькі адзін склон аднаю ліку, і тады ўжо, разумеецца, ні склон, ні лік ня мысльца, і слова робіцца бясформенным, бо форма можа мысльца толькі пры парашу́наньні з сумежнымі формамі. Такія, напрыклад,

прыслоўі, як
люца зака
адзіночнага лі
слок“, „кумі
і дату! проша
и трэба зраб
рашняга часу
ях прыслоўе
ліць". Але дзея
ларускай мове
узывацца, як
разжная бол
закасцяне
жайлі жылі, я

§ 31. Дап

Разглядаю
прыназоўнікаў
шалачатковое,
або часоўнае,
сказаць, выве
траціць сваю
для якіх ране
на выступае ў
зусім ня ўжы
бачылі, што с
не, як можа ў
адценінні з с
вынікла патра
наў розныя п
залежнасць
стаўкі ў пер
самым прын
сустаўнися да
нікамі.

Трэба яц
кі, што разы

прыслоўі, як: „пяшком”, „сілком”, „кумілём” зъяўляюцца закасцянялымі формамі прыкладнаі склону адзіночнага ліку ад забытых цяпер імені нікаў: „пяшок”, „сілок”, „куміль”. Таксама прыслоўе „проша” (проша ў хату! проша закусіць!), як і прыслоўе „конча” (конча трэба зрабіць), зъяўляюцца дзеяпрыслоўямі цяперашняга часу ад дзеясловаў „прасіць”, „кончыць”, як прыслоўе „наўмысьля” ад дзеяслова „наўмысьліць”. Але дзеяпрыслоўі цяперашняга часу на „а” ў беларускай мове адмерлі, а тыя, што засталіся, сталі ўжывацца, як прыслоўі. Адгэтуль і кажуць, што пераважная большасць прыслоўя становіць сабою закасцянялія формы зъменных часцін мовы, якія некалі жылі, як асобныя зъменные слова.

§ 31. Дапаўненіі з прыназоўнікамі.

Разглядаючы дапаўненіі простыя, г. зн. без прыназоўнікаў (§ 30), мы бачылі, а) што часта першапачатковае, звычайна прасторавае, матарыяльнае або часоўнае, значэнне склонаў аслабляецца, так сказаць, выветрываецца, і з гэтае прычыны склон траціць сваю здольнасць выражанія адносіны, для якіх раней служыў асабліва гэтая страта выразна выступае ў значэнні меснага склону, які цяпер зусім ня ўжываецца без прыназоўніка; б) потым мы бачылі, што склон без прыназоўніка ў сучасным становіні можа ўжо дакладна выражаніе усіх разьвітых адценінняў з свайго асноўнага значэння, дзеля чаго вынікла патрэба прыстаўляць да тых ці іншых склонаў розныя прыназоўнікі або ставіць такія склоны ў залежнасць ад дзеясловаў з прыстаўкамі, бо прыстаўкі ў пераважнай большасці зъяўляюцца тымі самымі прыназоўнікамі. Такім парадкам вытвараюцца *сустаўныя дапаўненіі*, або дапаўненіі з прыназоўнікамі.

Трэба яшчэ дадаць, што некаторыя прыназоўнікі, што разьвіліся з прыслоўяў, а ў пазнейшы час

і з іменьнікаў, выражаюць на толькі тыя ці іншыя адносіны паміж прадметамі ці прыметамі прадметаў, але й самі па сабе абазначаюць нешта матарыяльнае, напр.: *каля* мліну, *дзеля* мяне, *край* дарогі, *канцы* сяла, *паканец* стала, *зрабіць* *паканец* рук.

Дзеля гэтага прыназоўнікі можна падзяліць на прыназоўнікі *санраўдныя*, што маюць чиста формальнае значэнье, як канчаткі, каб выразіць граматычныя адносіны паміж пэўнымі часцінамі сказу, як напр., *у*, *з*, *за*, *на*, *над*, *пад*, *без*, *да*, *к* і іншыя, і прыназоўнікі-*прыслоўі* (замест, напроціў, проці, скрозь, сярод, пасярод, *каля*, *дзеля*, *між* і іншыя), якія больш выразна ў наглядна вызначаюць адносіны паміж часцінамі сказу. Некаторыя з-паміж такіх прыназоўнікаў-*прыслоўяў* могуць і незалежна служыць паясненнем дзеяслова, без залежнага ад іх слова-дапаўненія. Але трэба сказаць, што й некаторыя прыназоўнікі-*прыслоўі* пасыпелі ўжо выветрыцца, страціць свой матарыяльны зъмест ды нават паскарочвалі сваю форму (*ля=для*). Ёсьць і такія *прыслоўі*, што на нашых вачох становяцца прыназоўнікамі, напр.: „*міма*“ („*Mіма* хмурынка прашла“, — і „*Mіма* рота не пранясеши“; у першым прыкладзе „*міма*“ — прыслоўе, а ў другім — прыназоўнік, бо кіруе словам „*рота*“) і іншыя.

Значэнне сустаўных дапаўненіяў. Значэнне сустаўнога дапаўненія складаецца з значэння *прыназоўніка* і значэння склону назоўніка йменнага. Звычайна прыназоўнік дакладней, сціслей выражает даныя адносіны. Напрыклад, у злучэніях „выйсьці з вады“, „далёка ад вады“, „астацца без вады“ родны склон „*вады*“ ўсюды аднолькава абазначае адлучэнне ад прадмета, а прыназоўнікі паказваюць як і чаму адбываецца гэтае адлучэнне, дакладней выражают гэтае адлучэнне. Таксама ў злучэніях: „у вадзе“, „на вадзе“, „пры вадзе“ месны склон слова „*вада*“ — „*вадзе*“ ўсюды паказвае, што вада блізка да прадмета, а пры-

назоўнікі съціслей выражаюць гэта. З другога боку, склон часткаю агранічвае значэнне прынаゾўніка. Гэта бывае ў тых разох, калі адзін і той самы прынаゾўнік патрабуе некалькіх склонаў. Прынаゾўнік „у“, напрыклад, мае аднолькавае значэнне пры вінавальным і месным склоне („у воду“, „у вадзе“); у вабодвых склонах ён паказвае на адно й тое самае просторавае (меснае) значэнне (адзін прадмет у сярэдзіне другога), склоны съціслей перадаюць гэтае значэнне: вінавальны склон паказвае на *рух* аднаго прадмета ў другі („у воду“), а месны склон — на палаЖэнне аднаго прадмета ў другім („у вадзе“).

Разам прынаゾўнік і склон вытвараюць аканчальнае значэнне дапаўнення: *рух* да прадмета + значэнне прынаゾўніка „у“ дае *рух у сярэдзіну* прадмета, а палаЖэнне каля прадмета + значэнне прынаゾўніка „у“ дае *палаЖэнне ў сярэдзіне* прадмета.

1. АГУЛЬНАЯ ЎВАГА ДА ПРЫНАЗОЎНІКАЎ.

1) Кароткія прынаゾўнікі часам могуць падвойвацца, напр.: *ні ўбо шта, ува ўсіх лодзей*.

2) Часам злучаюцца два розных прынаゾўнікі, — прычым, склонам кіруе першы, напр.: *па-во* (Па вошта, воўча, ідзеш?), *з-за* (выскачыў з-за кустоў), *з-інфраз* (згінуў спраз (і „праз“) сваю нядбаласць), *з-пад* (крыніца цякла з-пад каменя, выпаўз з-пад дзерава), *па-над*: тут склонам кіруе другі „над“ (па-над хатай, ляцеў воран па-над морам), *па-уз=паўз* (езьдзілі паўз карчмы, паўз хаты), *па-пад* (бегалі па-пад воканьню).

3) У старасьвецкай літаратурнай мове, а часам і ў сучаснай, сустракаецца паўтарэнне прынаゾўніка перад іменінікам, перад прыдаткам да яго і перад азначэннем.

Прыклады з старасьвецкае мовы: *Дашлі да ракі да Шумы; утапіці ў рацэ ў Дзьвіне; паехаў да Луцку*

да вялікага; у князя ў Дзьмітрыя; князі рускія і баяра пасадзіша князя Швітрыгайлу на вялікое княжэнъне на рускае.

Прыклады з сучаснае мовы: Надаела яму сядзець на суччу на тым; ухапіўся ён за свайго за добрага каня ды скарэй да дому.

4) Калі некалькі слоў лавінны залежаць ад аднаго прыназоўніка, то такі прыназоўнік даўней часта ставіўся перад кожным словам (цяпер так не гавораць), напр.: „А за вялікага князя Альгерда, і за Карыята, і за Патрыкія, і за іх сыны мы шлюбуем (прысягаем) мір дзяржаці вельмі цвёрда“.

5) У якасці прыназоўнікаў найчасцей ужываюцца наступныя слова:

a) З родным склонам: ад, абапал, апроch, апрача, акром, акрамя, без, для, дзеля, да, з, за, замест, заместа, каля, канец, канцы, паканец, край, між, міма, вакол, навакол навокала, подлуг, паводле, паводлуг, прамеж, проці, проці, напроці, наўпроці, скрэзь, у, сярод, пасярод.

b) З давальным склонам: да, к, па.

c) З вінавальным склонам: без, за, на, над, аб, а, па, пад, пра, праз, скрэзь, з, цераз, замест.

d) З прыладным склонам: за, над, перад, прад, пад, з.

e) З месным склонам: аб, а, на, па, пры, у.

Ёсьць некалькі прыназоўнікаў, што злучаюцца з двумя склонамі (у съязне і ў съязну, на стале і на стол, аб пне і аб пень, за съязною і за съязну, пад столом і пад стол), і ёсьць два прыназоўнікі — „з“ і „па“, якія злучаюцца з трьima склонамі, напр.: вярнуўся з работы, сходзіць з тары, з сахою, з бафанаю, з хлебам, з дом увелькі; ісьці па пяску, па лузе, па беразе, па дарозе; плакаць па сыну, па бацьку, па маты; паслаць па доктара, пайсьці па воду.

Такім парадкам, прыназоўнікі **за**, **пад** і некаторыя іншыя могуць стаяць пры вінавальным і прыладным склонах: селі за стол, сядзелі за сталом; палажылі под стол, под сталом.

Прыназоўнікі **аб**, **на**, **у** могуць стаяць пры вінавальным і месным склонах, напр.: У лес, у лесе, аб стол, аб стале, на стол, на стале.

Прыназоўнікі **з**, **па** стаяць: першы („з“) з родным, вінавальным і прыладным (вярнуўся з работы, сабака ўвелькі з воўка, жыве з сястрою), а другі — „па“ стаіць пры родным, давальным і месным: (пайсьці па воду, паслаць па доктара; пайсьці па коні, па гусі (тут нават вінавальны); плакаць па матцы, па бацьку, па сыну, па куму; хадзіць па лузе, па беразе, па хаце, па полі).

2. УЖЫВАНЬНЕ ПРЫНАЗОЎНІКАЎ.

Мы ўжо ведаем (§ 30:7), што прыназоўнікі абазначаюць розныя адносіны паміж прадметамі. Адносіны гэтых найбольш залежаць ад тых дзеясловаў, якія ўстанаўляюць той кірунак, што абазначаецца прыназоўнікамі, асабліва тымі прыназоўнікамі, уласнае значэнне якіх зацёмнена або съцерлася, выветрылася.

Гаворачы аб ужываньні прыназоўнікаў, трэба разумець, што такім спосабам выясняеца значэнне сустайных дапайненіяў, г. зн. ускосных склонаў з прыназоўнікамі.

Дзеля парадку й для зручнасці паставім прыназоўнікі ў альфабэтнай паступовасці.

1. аб, а. Як у старасьвецкай, так і ў сучаснай беларускай мове сustrакаюцца абодва гэтых прыназоўнікі; прычым, прыназоўнік „а“ звычайна стаіць перад губнымі зычнымі словамі з непрадметным (не матарыяльным) значэннем, хоць можа стаяць тут і „аб“, напр.: *а поўначы*, *пачатак а шостай* гадзіне; прачнудзялася мачыха *аб поўначы*. Найчасцей-жа ўжываецца „аб“; часам „аб“, стаішы перад губным, прымае

да сябе прыназоўнік „а“, напр.: *аба* мне, *абабіць* (*аба*=*аб+a*); пад націкам „аб“ прымае прыдыханье „в“, напр.: *кінуць воб землю, вобмацкам*.

Злучаецца гэты прыназоўнік з вінавальным і месным склонамі.

З месным склонам „аб“ злучаецца ў значэньні навокала чаю, калі чаю, але ў просторавым значэньні цяпер ня ўжываецца (§ 30:7,2); для выражэння часу злучаецца й цяпер з месным склонам; у пераносным значэньні месны склон ставіцца з гэтым прыназоўнікам для паказанья на прадмет гутаркі, разважанья.

З вінавальным склонам „аб“ ставіцца для паказанья на сумежнасць, на мяжу або граніцу дзеяньня; у пераносным значэньні ўжываецца для абазначэння прычыны дзеяньня, спосабу дзеяньня й мэты. У сучаснай мове, як і ў старасьевецкай кніжнай, вінавальны з „аб“ стаіць там, дзе мог быць месны склон, напр.: „Ня сходзяцца *аб* цану“ (замест „аб цане“). *A* капейку няма чаю спорыць. *A* сваё кожан стаіць.

1) Месны склон пасъля „аб“, „а“ ставіца: а) для абазначэння прадмета мовы, гутаркі, разгавору: *Не аб шумна-разгульнай бяседзе-васельлі, не аб славе забытага краю гэту песню сягоныня складаю*. (Я. Кун.). Лес, *аб* чым шумяць вяршыны? (Я. Кол.). Песенья *аб* вясьне. *A* пустаце гаеворым.

а) У такіх разох можа стаяць і прыназоўнік „пра“ з вінавальным склонам (бач. ніжэй).

б) Для азначэння часу: Прачнулася мачыха *аб поўначы*; пачатак *a шостай, a першай, ab адзінаццатай* гадзіне. Заўтра *ab ізтай* пары. Жджы мяне, маці, *аб зялёным съяце*.

в) Спосабу дзеяньня, хоць даволі рэдкі выпадак: *аб* тым і жыла (так і жыла), *аб* тым я піла й ела (гэтым я была й жывала).

г) Да меснага склону з прыназоўнікам „аб“ належаць і такія звароты ў мове, як: *радавацца або тужыць аб кім*, *знаць аб чым*.

2) Вінавальны склон пасъля „аб“ ужываецца:

а) Замест меснага: *Ня сходзяцца аб цану*. Дбае *аб чужое шчасыце*. *Аб мяне маладу*.

б) Пасъля дзеясловаў: *прастіць*, *прысягаць* і падобных: *прасіць а хлеб*, ішло ў іх *аб некую рэч*, запрысягаўся *мне аб іэтую рэч*, але такія звароты бываюць вельмі рэдка.

в) Для азначэння прычыны, мэты, часу: *Аб што ты прышоў?* *Аб адну сэрца баліць*. *А тры дні вярнуўся*.

г) Пад націскам прыназоўнік „аб“ прымае від „воб“ ды абарачаецца ў прыстаўку, вытвараючи прыслоё спосабу дзеяньня ў форме вінавальнага й прыладнага склону з гэтым прыназоўнікам: *вобмацкам*, *вобмаль*, *кінуць воб землю*. *На вобмацак пазнаў*.

д) Для азначэння мяжы або граніцы, да якой даходзіць дзеяньне: *Ці саву аб пень*, *ці пень аб саву* — *усё саве баліць*. *Б'еца*, як рыба *аб лёд*. *Палец аб палец* ня вытне.

2. абапал. Гэтае прыслоёве, вытваранае з вінавальнага склону назоўнікаў „оба полы“, ужываецца, як прыназоўнік, з родным склонам: *Абапал мосту дзераўём* высаджана. *Пасталі абапал яго*. *Абапал рэчкі, абапал дарогі*.

Калі-ж сказаць: „узяў яго *абапал*“ (упоперак), то тут „*абапал*“ будзе прыслоёве. Адгэтуль прыслоёве „*абапольна*“ (сумесна, папалам): „*Абапольна* тримаюць землю“, і прыметнік „*абапольны*“: „*То наша абапольнае дзяржанье*“.

3. ад. Стаіць заўсёды пры родным склоне; у злучэнні з іменнікам азначае выхадны пункт, ад якога пачынаецца дзеяньне ці стан; сюды належаць і звароты ў мове пасъля выражэння *аддаленія*, *вызваленія* ці *выходу*. Такім выхадным пунктам можа

быць і час, і асоба пры дзеясловах залежнага значэння; выхадны пункт можа быць разам з тым і прычынаю пэўнага дзеяньня.

а) Выхадны пункт: *Ад зямлі* адараўся, а да неба не дабраўся. Чытаць *ад канца* да *канца*. *Ад сляда* рэчкі трох вярсты. *Ад дошкі* да *дошкі*, а ў *сярэдзіне* ні крошкі. *Ад шыла* к тапару. Кожны горне не *ад сябе*, а к сабе.

б) Пасъля дзеясловаў і зваротаў, што выражаюць аддаленне (адыходак), вызваленне ці што падобнае: Стань воддарль *ад аіню*. Ледзьве абараніўся *ад вайкоў*. Збаў нас *ад спакусы* і *ад усяло благога*. Багатага не распазнаеш *ад тараватаі*. *Ад роднага таткі* прыемны й латкі.

в) У сувязі з выражэннем аддалення находзіцца й параўнальная ступень: багатшы ці багацейшы *ад усіх* (за *усіх*), яго ручанькі гарачэй *ад аіню* (за агонь).

г) У старасьцецкай мове „ад“ ужываўся для азначэння паходжэння: „Гасподзь *ад Сіона*“; заместа „ад“ цяпер ставіцца „з“: Ён родам з *Паласьні*.

д) Выхадным пунктам можа быць *час*: *Ад лецечка* да лецечка чакай, маё дзецечка;

е) асоба пры дзеяслове залежнага значэння: Кума *ад кума* бяз вума. Дзе тут ёсьць наш зяць, *ад долі* суджоны, *ад мядзеі намаўлёны*?

ж) Абазначэнне прычыны: Аж пабялеў *ад страху*. *Ад баязы* мала прыязьні. *Ад чужога шалу* ў галаве круціцца. *Ад напасьці* не прапасьці. *Ад ліха* ціха, але й добра ня чуваць. *Ад съмерці* няма зельля. *Ад сварак* не баліць карак. *Ад съмерці* захацелася (вельмі захацелася). *Ад ціха* ўсё ліха. *Ад пачыну* залежыць дзела. Далі зельля *ад пахмельля*. Грошы круглы, *ад тою* й коткі. *Ад тою* мы пагалелі, што соладка пілі, елі.

3) Прыназоўнік „ад“ у якасці прыстаўкі знаходзім у такіх прыслоўях з адыходным значэннем: *адкуль*, *адтуль* (Адкуль дым, адтуль і полымя); і іншыя слова з прыстаўкаю „ад“ маюць адыходнае значэнне: *адваіа* (Адвага або мёд п'е, або кайданы трэ), *адклад* (Адклад ня йдзе ў лад), *адказ* (Адказ, як шыла), *аддаць*, *адчатіца* і т. далей.

і) Прыстаўка „ад“ пад націскам прымае від „вод“: *воддарль*, *воддалек* (стань воддарль, воддалек стаў).

4. **апроч, апрача, акром.** Гэтыя прыназоўнікі з прыслоўяй стаяць пры *родным склоне* і азначаюць адлучэнне, асобнасць, напр.: *Апроч* мяне, *апрача* таю; *акром* цябе нікога тут ня было.

5. **без.** Гэты прыназоўнік злучаецца з *родным склонам адлучальнym* (облятыўным) і звычайна азначае адлучэнне ад чаго-небудзь, напр.: Дочки пакідаюць матку *без сарочки*. Знашоў бот *без падашоў*. Без языка, а мудра гаворыць. Няма роду *бяз выроду*. Без запасу *ані часу*. Без *праводу* войска гібне.

Тое самае значэнне мае і прыстаўка „без“; *безбаронна* (безбаронная сірата), *бязбронна* (Ляжачага ня б'юць, а бязброннага не сякуць), *бязвінна* церпім, *бязводзьдзе* (на бязводзьдзі жывём), *бязвызвалу* служыць, *бязіодзьдзе* на дварэ, *бяздольле*, *бяздоўнне*, *бязэцна* жыве (ад „цнота“), *бяскарна*, *бязвокі*, *бясквотна* (бяз процанта), *бязълещыце* і т. далей.

6. **вобак, вобач.** Гэтыя прыназоўнікі-прислоўі вытвараны з іменінка „бок“ і прыназоўніка „а“ (з „аб“) пад націскам з прыдыханьнем („во“). Ёсьць слова *ад бок* з прыстаўкаю „уз“: на ўзбочы жыве.

Стаяць яны з *родным склонам*: Сядзь *вобак* мяне! Дарога *вобак* поля. *Вобач* рэчкі, лесу. „*Вобач*“ стаіць толькі пры *няжывых* предметах.

„*Вобак*“—прислоўе: Едзь *вобак!* Што *вобак*, той прыяцель.

7. для, дзеля. Гэтыя два розных пахаджэньнем, але аднолькавыя сваім значэньнем прыназоўнікі („дзеля“ выражае больш прычыннасць, а „для“ — прыналежнасць) часам сустракаюцца ў форме „ля“, з адпаўшым на пачатку зычным. Абодва яны злучаюцца з родным склонам, найчасцей для азначэння прычыннасці, а потым мэты дзеяньня на чую-небудзь карысць або шкоду. Напрыклад:

a) „дзеля“ (ц.-слав. „ради“): *Дзеля дружбы цыган павесіўся. Дзеля таю вуланчыкі, каб замыкаліся чуланчыкі. Я гэта ведаў, дзеля таю й не пашоў. Для софamu дзеля* (тут абодва прыназоўнікі злучаны разам). *Дзеля свайго ўсё зробіш. Дзеля цябе толькі раблю гэта.*

b) „Для“-„ля“: *Для друга няма круга. З таго сэрца (са злосці) зельле варыла не для друга, не для мілаia, а для брата ля радзімаia. Дай нам, браце, чырван злоты, бо мы жалі для ахвоты. Парэзала многа курэй і гусей ля сваіх ля любых гасцей.*

8. да. Гэты прыназоўнік часта ўжываецца замест „к“ і „у“. Ён абазначае граніцу, мяжу, да якой даходзіць дзеяньне ў прасторы ці ў часе. Калі „да“ стаіць заместа „у“, то абазначае дзеяньне, накірованае ў сярэдзіну чаго-небудзь. Гэты прыназоўнік ужываецца ў непрадметным сэнсе з тым самым значэннем. Пасля „да“ стаіць звычайна родны склон.

1) У прасторавым значэнні: *Прыдзе коза да воза. Наш стог пашоў да неба съвекаю (згарэў). Абы дзень прашоў ды да нас дашоў. Прыду да вас, да цябе. Да бацьвінki палажы саланінкі. Трэба зьбірацца да дому. Ляцелі журавы да дубу — час табе, Марылька, да шлюбу!*

2) Для абазначэння часу: *Чакай да вясны, да лета. Да пафы збан воду носіць.*

3) Для выражэння спосабу дзеяньня, мэты: *Ня войтава дачка, а да рэчи гаворыць. Калі вы нам ра-*

ды, то й мы к вам да парады. Падаю да ножак і прашу да сълэзак.

4) Для паказаньня адносін да каю ці да чаю: Што маеш да мяне? Як ты да мяне, так і я да цябе. Пісь да каю, зварачацца з просьбай да каю. Ён да конікаў канюх. Што-ж вам, гусанькі, да таю, ёсьць у мяне войчанька для таго.

9. з. Гэты прыназоўнік вытварыўся з „із“ і фонетычна супаў з другім прыназоўнікам „з“ (= ц.-слав. „с“). З гэтае прычыны гэты прыназоўнік мае падвойнае значэнне, дзеля чаго іх трэба разглядзець паасобку.

з=із. 1) Гэты прыназоўнік злучаецца з родным склонам ды паказвае на рух з сярэдзіны чаго-небудзь або выхадны пункт пэўнага дзеянья. Ён можа злучацца з другімі прыназоўнікамі (§ 31:1,2), вытвараючы складаны прыназоўнік, але склонам кіруе заўсёды першы „з“: Ісьці з дому, з гораду, з лесу, з поля.

Цячэ рэчка невялічка з вішневага саду. Прывяліцелі гусі з белае Руслі. З іфазі ды ў князі. З песьні слова ня выкінеш. Работнік ты, як я бачу, ня з юрых. Вада цякла з-пад каменя. З-пад зялёнага дуба, выпаў з-под дзера. Мая мамачка, што-ж табе лягчэй: ці малую было хаваць, ці цяпера з сулоныня аддаваць? З-пад гаю зялёнага, з-под вішаныя чырвонага не саколік вылятае — сівы конік выбягае. Ехала Ганулька з-под вянца, сяла расаду з рукаўца. Ішла дзвеванька з-за стольля, сыпала руту з прыполні.

2) У гэтых прыкладах прыназоўнік „з“ з родным склонам выражай месца, але ён можа выражаваць і прычыну дзеянья, напр.: Добра з таю мала. З тае прычыны... Ай сваціца, галубіца, прашу цябе з павагі, каб ня было майму дзіцяці зьнявагі.

У вапошнім прыкладзе („з павагі“) лепш бачыць прыназоўнік „з“=„с“, які ў такіх разох таксама кіруе родным склонам.

3) Прыназоўнік „з“ уваходзіць у склад прыслоўя. прыназоўніка „спаміж“ (*Спаміж* нас адзін няхай пойдзе) і прыслоўя „сьціха“ (*С্যціха*, баяра, хадзеце, харом не вярнеце!).

з=с. Гэты прыназоўнік злучаецца з *родным*, *вінавальным* і *прыладным* склонам. Ён вытварыўся з праславянскага прыназоўніка „с“ і можа прымаць від „із-іс“, і гэтым зусім прыпадобніўся да папярэдняга прыназоўніка, напр.: Аддам табе коніка із *сядлом*, — вярні маю сястрыцу із *вянцом*. Наша курачка-златапюрачка із *хахлом*. Галовачку *ісхіліў*; із *суботы* на *нядзелю*.

Таксама прыназоўнік „з=із“ можа прымаць поўны від, напр.: *Із-пад Слуцка*, *із-пад Клецка* едзе служба маладзецка.

Але гэта бывае толькі ў песніах дзеля складу, а звычайна ўжываецца „з“.

1) З *родным* склонам прыназоўнік „з“ выражает:

а) *Рух зьверху* чаго-небудзь і мае меснае значэнне, напр.: На гару чацвёра цягнуць, а з *іары* адзін сапхне. Проста з моста ў вір галавою. З *плеч* ды ў печ. З-край *съвету* прышоў. Збоку прыпёку. Зышліся з *розных краін*. Хлопча, малойча, паганяй барджэй *кня* з *айцоўскага двара!*

б) час: З *маленства* трэба прывучацца да работы.

З *роду* радоў ня быў я там. Служыў ён змалку дзён. Змоладу прарэшына, а пад старасць дзірка.

в) У пераносным сэнсе „з“ пры *родным* склоне выражает прычыну, способ дзеяньня ці нешта падобнае, напр.: З *роспачы* і ў агонь кінешся. З *вялікага іруму* часам малы даждж бывае. З *брахни* ня мруць, а ім веры ня ймуць. Худы з *твару*. З *іраша* жывём. Знасілу ніхто ня служыць. Ён гэта *спрасты* сказаў. Зіары гроши трэба алдаць (аддаць гатоўкаю наперад). З *няўцерну* закрычаў. Гэта яму з *пераліку* здалося. Ці то стала з твае

волі, ці з няшчаснай мае долі, што жыву я на
пустыні, трачу леты бяз дружыны?

Сюды трэба аднесці родны склон з прыназоўнікам „з” пасъля слоў: „радавацца з чаго”, „съмяяцца з чаго”, „зьдзекрацца”, „дзівіцца”; і тут родны склон з гэтым прыназоўнікам таксама паказвае на прычыну, якая выклікала пэўны душэўны стан, напр.: Дзе-
ці зъдзекваліся, съмяяліся з яго. Уцеху меў са-
бе з тою. Глядзі, сынок, вучыся, каб я й маци
цешыліся з цябе. Учора съмяяўся з людзей, а
сёньні сам тое робіш. З каю кпіла, съмяялася,
таму сама папалася. А дурань радаваўся з іэта-
га. Пасъмяяўся кацёл з гарышка, што абое чорныя.

2) З вінавальным склонам прыназоўнік „з” ужываецца для параўнання, напр.: Сам худ, а галава з пуд. Вочы па яблыку, а галава з арэх. З сярсту-
йшоў. Ядро з вядро, снапок з піфажок, а зернятка з арашок. З сядзячага сабаку вырас. Сам з кокаць, барада з локаць.

3) З прыладным склонам „з” абазначае праўыванье або дзеянье з кім-небудзь у звычайнім і пераносным сэнсе, напр.: З вайкамі жыць—павоўчу выць.

З кім спазнаешся, такім сам станешся. Дурань з дурнем схадзіліся ды адзін на аднаго дзівіліся. З разумным пагаварыць—розуму набярэшся, а з дурным — апошні страціш. З касою пагоды ня ждуць. З іфазёю зъмяшаў. З усякім паўсякаму й гавары. Бяжы, мой косю, усё рысьсю к майму татухну з карысцю, к маёй матухне з радасцю.

Асабліва прыладны склон з прыназоўнікам „з” любіць стаяць пасъля дзеясловаў узаемнага значэння: сябраваць, дружыць, сватацца, жаніцца і шмат іншых, напр.: Ажаніўся стары з маладою. Пасватаўся з дзеўкаю паланянкай. Ажаніўся з другою жонкаю. Зьевіўся хмель з тычынай.

4) Прыйназоўнік „з” перад злучэннем некалькіх зычных у наступным слове, перад якім ён стаіць,

прымае да сябе гук „а“ ды абарачаецца ў „са“, пад націкам „со“, напр.: *са страху, са мною, сопалаху, со-смеху, со-сну, састрыцца, саступаць* (паціхен'ку саступай, саступі ўніз, *саткаць, сатнуць* (Галаву сатнуць (сьцяць) дэм, калі гэта прауда. Галаву яму сатніён ня признаеца), *сапрайды, сашчыкнуць* кветку, *сан-саваць* і т. далей.

У слове „сопалаху“ (ад „спалохэцца“, „спужацца“) галосны пасъля „п“ глухі, так што вымаўляеца, як *соп'лаху*, і злучэнье зычных вытвараеца—„п.и“.

10. за. Асноўнае значэнне гэтага прыназоўніка—рух назад чаго-небудзь або праўыванье ззаду чаго-небудзь ці рух за кім-чым-небудзь. У першым значэнні ён ужываецца з вінавальным склонам, а ў другім і трэцім—з прыладным склонам, незалежна ад таго, ці будзе ўжывацца ў прасторавым значэнні месца ці часу або ў пераносным. У некаторых выпадках, асабліва для азначэння часу, пасъля „за“ можа стаяць і родны склон. Значыць, прыназоўнік „за“ можа стаяць пры трох склонах: вінавальным, прыладным і родным.

1) Пры вінавальным і прыладным склоне для азначэння месца: а) куды накірована дзеяньне: *Зі паяс заткнуць. Паселі за стол. За нубы ды ў рот;* б) дзе адбываецца дзеяньне: *За морам цялушки палушка. За мухай не зганяешся з абухам. Ішоў съледам за мною. За баліваньнем ходзіць галадаванье.*

2) У пераносным сэнсе прасторавае значэнне знаходзім у такіх разох: а) выходзіць замуж за каю, быць замужам за кім. Яна была замужам за маім братам; б) пры параўнальнай ступені заместа роднага адданення (§ 30:3,III): дужэйшы за мяне, старэйшы за яю, разумнейшы за іх усіх Тыгра трошкі меншы за лева. Няма зьвера дужэйшага за лева. Ня горш за цябс; в) для выражэння зъмены стану прадмета, погляду на

што-небудзь: „Зрабілі балвана ды за бои яго мелі.
За панібратам з ім абыходзіўся. Каб ня была паветка
за хатку, каб ня была суседка за матку.

г) для выражэння спосабу дзеяньня, на пытанье „як?”, і прычыны—вінавальны склон: І за шчэнку
энайдзеш прычэпку. За праўду стаіць. За вочы га-
вары, што хоці. За ірош піва, а на ўсё сяло дзіва. За
акцыдэнцыі бывае часам ліска без хваста (акцыдэн-
цыя—пабочны прыбытак, узятка). За маё жыта
ды мяне й пабіта.

д) для абазначэння асобы або прадмета, на ка-
рысьць або на шкоду якога што-небудзь робіцца, ві-
навальны склон: Прасіць за свайго брата. За сваю
сілу, што ў рот насіла (жартаблівы адказ на падзяку
за пачастунак). За добрае злым заплата. За свой
ірош усюды харош.

3) Абазначэнне часу звычайна выражаецца віна-
вальным або прыладным склонам, напр.: Гэта было
яшчэ за прылон, за паничыну. За паюду трэба
ўправіцца з сенам. За царом Мікалаем 25 год
служылі. За гадзіну вярнуся. За караля Саса
было хлеба й мяса, а настаў Панятоўскі, стаў
хлеб не такоўскі. За цара Мікалая служылі 25
год. За жыцьце яшчэ зрабіў яго гаспадаром.
Здаровы бывайце, за іод нас чакайце!

У вапошніх прыкладах можна бачыць родны склон
(„за Саса“, „за цара“) і вінавальны („за жыцьце“).

4) Абазначэнне прычыны выражаецца прыладным і
вінавальным склонам, напр.: а) За дурною іалавою на-
гам няма пакою. За вачыма съвету ня бачыць.
За рукамі ня відаць. За чужымі і сваіх ня відно.
Затым съляпы плача, што съцежкі ня бача.
Зачым казак гладак: што пад'еў ды на́бак.

б) Паспорылі за мех, а ў мяху съмех. Адзін толькі
раз пасварыліся хлопцы, і пасварыліся за ілуп-
ства—за ножык-цыпанчык. За аблылку ня пла-
цяць. За посул гневу няма. За пераборы лапці ды

аборы (хто часта мянне службу). За лычка рашмушком плаціца (бач. вышэй 2, г).

Пры выражэнні прычыны можа быць і родны склон, калі прычынай зъяўляеца асоба, чалавек: Пасварыліся за дзячутат. За дзетак маткі, а за матак таткі.

5) Пры дзеяслове „купіць“ таксама стаіць вінавальны склон, напр.: За пяць пальцаў купіў. За што купіў, за то й прадаў.

6) Прыназоўнік „за“ ўваходзіць у склад прыслоўяў: „замест“, „заместа“, „заміж“, якія ў сваю чаргу могуць быць прыназоўнікамі (замест яго паслалі мянэ) і такіх прыслоўяў, як: занадта (занадта вялік), занава (занава стаў рабіць), запасліва (запасліва жыве), запозна (запозна прыехаў), зараз, заразом (адначасна: усе заразом выехалі), зарана (зарана яшчэ ехаць, зарана яшчэ табе жаніцца), зароўна (усіх зароўна дзеляць), засап (засап выпіў, г. зн., не зъмяняючы дыханья), заўтра—ўзаўтра (заўтра аб гэтай пары), заўчора, пазаўчора, пазаўтра, залетась, пазалетась і іншыя.

11. к. Гэты прыназоўнік часта падмяняеца прыназоўнікам „да“, стаіць заўсёды пры давальнym склоне ды абазначае або такі прадмет ці стан, да якога накіравана дзеяньне, або мэту дзеяньня. Часам гэты прыназоўнік бывае як-бы лішнім, бо рух да чаго-нібудзь можа быць выражан давальным карысьці або шкоды. (Дзеля дачкі я двару вярнуся, дзеля сына я двару не вярнуся).

Прыназоўнік „к“ перад словам мне прымае да сябе гук „а“: ка мне прышиоў.

1) Абазначэнне руху да чаго ці каго-нібудзь маєм у такіх разох: Прывязылі к вялікаму сялу, к батаму двару. Мы будзем к вам заўтра. Кукавала зязюля ў садочку, прыклা�ўшы галоўку к лісточку. Ляцелі каршуны цераз бор, а селі каршуны к нам на двор. К съцяне гарох не прыстае. К нашаму берагу нічога добра га ня прыстане.

2) Прыназоўнік „к“ з іншым значэннем: *К ста-расыці* дзьве радасці. Куды ты *к ліху* сарочку пашыла!

3) У старой мове „к“ абазначаў і мэту руху, напр.: „Паднясі рукі *ку спустаишэньню*“.

12. каля. Гэты прыназоўнік вытварыўся з іменьніка „кола“ ў вінавальным склоне. Як пасъля назоўніка іменнага, пры ім заўсёды стаіць родны склон. Ужываецца гэты прыназоўнік звычайна ў месным значэнні і можа скарачацца ў „ля“, напр.: *Каля ямы* ўсе з кіямі. Бегала ліска *каля лесу* блізка. *Каля вады* ходзячы, абмочышся. Сядзь *каля мяне!* *Каля мліну*, *каля броду*. Пахавалі *каля дарогі*. Ты ня гневайся, братовачка, на мяне, што я села *блізюсенька ля цябе*. Коні *ля рэчкі* ходзяць.

Прыназоўнік „каля“ можа скарачацца ў „кля“, але ў гэтым выпадку гук „к“ прыпадабняецца да гуку „л“, і вытвараецца прыназоўнік „гля“ з гукам „Г“=лацінскому „g“, напр.: Дзе-ж той сватка дзеўся, што *иля нас* вярцеўся? Брод *иля дуба*.

13. канец, канцы. Гэты назоўнік іменны ў якесьці прыназоўніка стаіць пры родным склоне ды абазначае прабыванье на мяжы ці *каля мяжы* чаго-нібудзь, напр.: Сядзіць *канец стала*. Жыве *канцы* (у *канцы*) *сяла*.

Часам „канец“ ужываецца з прыстаўкаю „па“ таксама з родным склонам, напр.: *Стала Анелька паканец стала* да прасіла брацейкі—сакала. Зроблена *паканец рук*. (Тут выражаецца способ дзеянья).

14. край. Ужыванье яго адолькавае з прыназоўнікам „канец“, напр.: *Пахавалі край далины*. Жыве *край сяла*.

Прыназоўнік „край“ можа прымаць да сябе прыназоўнік „з—с“ або „у“, напр.: „*Прышоў на скрай мора*“ ці „*на ўскрай мора*“.

15. **кром, акром**—больш старасьвецкія; стаяць пры родным склоне: „*Кром цябе ніхто ня браў*”. Гэты прыназоўнік мае роўнае значэнне з „апроч“.

16. **кругом**—іменынік у форме прыладнага склону ўжываецца, як прыназоўнік, таксама з родным склонам, напр.: *Кругом хаты ельле, а ў хаце вясельле*. Пасталі *кругом* яю.

„Кругом“ мае тое самае значэнне, што й „вакол“, „навакол“, „навокала“, напр.: У нашага брата *кругом хаты мята*, а ў хаце багата. У нашага брата *кругом хаты рожа*, а ў хаце прыгожа.

17. **між**. Гэты прыназоўнік-прыслоўе ў сучаснай мове найчасцей ужываецца злытна з прыназоўнікамі „за“, „па“, „з-с“: *заміж, паміж, спаміж*.

Даўней пісалі: „*Праўду межы сябе на том далі*“. „*Прышлі межы земскала мора*“. „*Межы мужыкоў і нявест*“ і т. далей.

Гэты прыназоўнік вытварыўся з слова „межда=мяжа“ ў форме родна-меснага склону і напачатку паказваў месца дзеяньня на граніцы паміж якімі-небудзь прадметамі. Як прыназоўнік, вытвараны з іменыніка „мяжа“, ён звычайна стаяў пры родным склоне, але цяпер пасля гэтага прыназоўніка можа стаяць прыладны і нават вінавальны склон таксама з месным значэннем, напр.:

а) пры родным склоне: Стань *паміж нас*. *Між лісіц кабан вісіць* (вушакі ў дзъверах). Узяў *паміж ног*. *Між беленькіх бярозак талалайчык брэша* (язык).

б) пры прыладнім склоне: *Між курнымі хатамі хадзілі сьвіньня*. Два вепры *між сабою б'юцца-сякуцца*, аж pena з іх цячэ (жорны).

в) пры вінавальнім склоне на пытаньне „куды?“ Папаў *між молат і накавальню*. На пытаньне „дзе“ будзе прыладны склон: *Лёг паміж намі*. *Паміж імі стала нязгода*.

18. міма. Гэта прыслоўе (Міма хмурынка прашла. Міна! пашоў міма) сустракаецца і ў ролі прыназоўніка для абазначэння руху поплеч ці ад чаго-небудзь (Ехаў міма хаты. *Mіма роту* не пранясеши); стаіць пры *радным* склоне і рэдка пры *вінавальным*, і то толькі ў старой мове (*міма патрэбу*).

19. на. Гэты прыназоўнік абазначае рух на паверхні чаго-нібудзь або прабыванье на чым-нібудзь у прасторы ці ў часе як у звычайным, так і ў пераносным значэнні. Апроч таго, у залежнасці ад значэннях слоў, да якіх прылучаецца гэты прыназоўнік, ён можа абазначаць спосаб дзеянья й мэту, велічыню, меру і іншае. Пасля „на“ бывае *вінавальны* склон на пыганье „куды?“ і *месны* склон на пытанье „дзе?“

1) Пры *вінавальным* склоне для абазначэння:

а) *месца*: Паставілі *на стол*. Узълез *на самы верх*. Палез *на хату*. *На стары съметнік* вярнуўся. *На сем сукой садзіца*.

б) у *пераносным* значэнні. Злуе або сядре *на мяне*, *на яю*, *на цябе*, *на сябе*. Пагібелъ *на яю!* Раз маці *кажа на сына*. Ён *сказаў на мяне дурань*. *На хайненне ёсьць цярпеньне*. *На каты* пацягушкі, *на дзіця* растушкі. *На воўка* памоўка, а *мядзьведзь* тут. *Захварэў на сухоты*. *На кожны чук* не адгукаешся. *Учора пілі на кафову*, *сягоньні на каня*. Жаль нам, Агатка, *на цябе*, што ты нас гоніш ад *сябе*.

в) для *абазначэння часу*: *На весну* пасеем, *на восень* зъяром. Я за *цябе* *на трывіоды* старэйши. *На бязрыб'е* й *рак* *рыба* (тут можа быць і *месны* склон „*на бязрыб'і*“, як: „*На бязылюдзьёдзі* й Хама чалавек“). *На гэта лета* добра й гэта. *На лета*, да не на гэта.

Вінавальны часу можа быць падменен прыладным без прыназоўніка, напр.: „*На гэта лета* добра й гэта. — Гэтым летам добра й гэта“.

г) спосабу дзеяньня: Перапалохаўся на съмерцу. Рабіць на задор або на злосыць. На адно вока съляпы. На адно вуха глуха, а на другое ня чуе. Пабілі ворага на іалаву. Разълёгся на ўсю хату.

Сюды належаць і такія звароты: Вучаць там каго на шайца, а каго на краўца. Вучыцца на доктара, на настаўніка (але—„будзе за доктара, за пісара, за настаўніка“).

д) мэты: Стань на помач. Нашто козамі сена трапіць? Не хавайся, пане, пад лаву, ды выдзі к нам на расправу. Даць лякарства (зёлак) на поты. Нашто нам тыя пісталеты, калі мы страляць ня ўмеем? Нашто мне каня?—сам буду соху насіць. Трохі зъелі, а трохі пакінулі на вячэрку. Пакінулі на плямя, на насеніне. Хацелі прадаць, але падумалі ды пакінулі на восень. Учора пазычалі на кафову, а сёніні на каня.

е) для выражэння меры, колькасці: На капейку піва, а на ўсё сяло дзіва. На капейку патравы, а на рубель прыправы. На сем двор адзін тапор. Пані на ўсе сані. На цэлы рубель груш купіў. На рубля (тут вінавальна-родны склон) груш купіў.

Дабранач, мамка, дабранач!
Да ня той дабранач, што на нач,
А той дабранач, што на ўвесь век,
Не на 'дну мяне, а на ўвесь съвет,
Не на 'дну ночку, а на ўвесь век.

2) Пры месным склоне прыназоўнік „на“ для абазначэння месца стаіць нават у такіх разох, дзе мог быць прыназоўнік „у“, напр.: Жыве ўесь час на вёсцы. Княжыў на Вільні. Стаяў гаспадаром на Літоўскай зямлі (у гэтых прыкладах замест „на“ мог стаяць прыназоўнік „у“). На вярбе груши. На жывой касці мяса мусіць абрасці. На съвеце, як у карэце: едзеш, трасешся, покі ня вывернешся. На злодзеі шапка гарыць. На пастаці нечага стаяці. На карку сядзіць. На адным месцы й камень абрастает.

Часта пры прыназоўніку „на” з месным значэннем (як пры „у”; бач. ніжэй) стаіць на месны, а давальны склон, напр.: Заржалі конікі на броду: чулі яны на сябе прыгоду. У нас сягоńня масъляніца,— прыляцела к нам ластавіца, села-пала на калу, скінула масла па каму.

Сюды трэба аднесці й такія нявыразныя выпадкі, як: „На злодзею шапка гарыць”. „На каню сядзіць, а каня пытае”.

Нават у тых разох, калі прыметнік стаіць у месным склоне, знаходзім часам форму давальнага склону з прыназоўнікам „на”, напр.: На сваім каню, як хачу скачу. На лечаным каню далёка не заедзеш. На іэтым іamu хто што зарваў, то й таму. Пры лузе, пры дарозе, на бітым гасцінцу.

Гэта можна аб'ясняць тым, што давальны склон іменінікаў жаночага роду адзіночнага ліку ў некоторых мужчынскага роду супалі з месным склонам. (Зямлі—на зямлі, іалаве—на іалаве, шапцы—на шапцы, сястры—пры сястры; суку—на суку, пяску—на пяску; адгэтуль ужо: на каню, на ляду, на калу. Ішла сьвіньня па ляду, рассыпала каляду).

Так'я формы бываюць і пры прыназоўніку „па” (бач. ніжэй).

20. над. Гэты прыназоўнік злучаецца з вінавальнім і прыладным склонам. З вінавальным злучаеца ён для абазначэння руху куды-нібудзь ці над кім-нібудзь; у пераносным значэнні выражает перавагу над кім-нібудзь, панаванье. З творным склонам абазначае прыбыванье над кім ці над чым-нібудзь, а таксама перавагу, панаванье.

1) Вінавальны склон з „над” у жывой мове рэдка сустракаецца (было над вечар); найчасцей знаходзім яго пры параўнанні, для выражэння перавагі, напр.: Разумнейшага над мя няма нікога. Узяў над сілу. (Даўней пісалі: „Будзеш мілован над хвалу

людзкую"). Над'ехаў над сяло (блізка к сялу). Надмеру вялік. Над-меру б'еш хлапца. Над усё любіць малако.

З гэтым-жа значэннем ужываецца прыстаўка „над“: надужыванье (надужыванье сілы, мае ласкі; падымаеш цяжкае з надужываннем свайго здароўя), надужыцьце (надужыцьце здароўя, надужыцьце мае ласкі, мае цярпівасці—злоўжыванье), надужыты (надарваны; надужытымі сіламі многа не пацягнеш).

2) З прыладным склонам „над“ ужываецца асобна і з прыназоўнікам „па“-„па-над“, напр.:

а) з параўнальным значэннем: Славен наш гаспадар над усімі іаспадарамі. Да зялёна наш бор, зялёны над усімі барамі. Высок шчыр бор, высок над усімі барамі.

б) з значэннем праўыванья ці руху над чым: Над пешым афлом і сарока з калом. Каршун кружыцца над хатай. Ляцеў воран па-над морам. Што над намі ўверх нагамі?

в) у пераносным значэнні: Над душой стаіць.

21. пад. Гэты прыназоўнік злучаецца з вінавальным і прыладным склонам; з вінавальным склонам стаіць пасля дзеясловаў руху на пытаньні „пад што?“, „да. чаго?“, а з прыладным склонам злучаецца для абазначэння праўыванья пад чым ці пад кім. Апроч прасторавага значэння, ужываецца ў пераносным сэнсе для абазначэння часу, падпрацдаванья ці чаго падобнага.

1) З вінавальным склонам „пад“ паказвае:

а) месца: Пад ляжачы камень вада не цячэ. Схаваўся пад сена, кінулі пад стол. Пад гару (на гару) цяжка йсьці.. Падышлі пад горад. Два браты пузацинькія пад гару бягуць, трэці гарбаценкі за хахлы іх трymae (вёдры на каромысьле). Іgnat-пракурат (хват) пад замлю пашоў, красную шапку нашоў, про-

ці сонца стаў, красну шапку зьняў (мак). Гэта яму не пад іуст прышлося (пераноснае значэнне).

б) мэту: Ты мяне пад забытак вядзеш.

в) час: Гэта было пад вечар пад Новы Год.

2) З прыладным склонам „пад“ ужываецца для аба-значэння месца ў простым і пераносным значэнні, часу й залежнасьці ад каго-нібудзь, напр.: Тут рэчка пад бокам, і процьма ў ёй рыбы. У нас увесь луг пад вокам. Пад адным калпаком семсот казакоў (макаўка). Еду па раўнядзі, а ад съмерці на тры пядз', а пад наямі съмерць (у чайцы на вадзе). Пад туркам засталіся. Пад немцам жывуць.

3) У злучэнні з прыназоўнікам „з“ вытвараецца складаны прыназоўнік „з-пад“, але склонам (родным) кіруе першы, напр.: Выскачылі горы з-пад каменай гары. З-пад цёмнага лесу, з-пад карча і т. д.

4) „З-пад“-„спад“ знаходзім у такіх прыслоўях: спадлоб'я глядзіць, спадыспаду (хлеб спадыспаду падгарэў); спод—іменнік, ніжняя частка чаго-нібудзь. Палажы пад спод пасьцелі. Палажы пад сподам. Ляжыць пад сподам; адгэтуль: ісподак (талерачка пад шклянку), сподні, ісподні (прыметнікі).

5) Злучэнне прыназоўнікаў „па“, „з“, „пад“ знаходзім у такіх разох: па падвоканню ходзішь, белень-кія куркі з падпеччу глядзяць (зубы), пападбівалі ногі йдучы.

6) Приназоўнік „пад“ знаходзім у такіх прыслоўях: подбегам ісьці, подскакам бегчы, якія становяць сабою форму прыладнага склону.

22. перад, прад. 1) Приназоўнік „перад“ стаіць звычайна з прыладным склонам для аба-значэння месца, часу, прычыны, напр.: Стань перада мною, як ліст перад травою. Перад невадам рыбы ня ловяць. Перад съмерцю не надышашся. Перад тым не хацеў, а цяпер просіш. І чаго было прыяжджаць перад часам (заўчасу)? Перад ракамі й па ракох.

2) Прыназоўнік „прад“ (пад націскам „пред“) сустракаецца толькі, як прыстаўка, напр.: *прадмова* (у кніжках; я ня люблю *прадмовы*, гавары проста; бяз жадных *прадмоў*), *прадпакой* (пачакай у *прадпакою*), *прадпакоік*, *предні* (ранейшы й наступны). Гэта *предні* і твае слова. На *преднія* дні адлажылі).

„Прад“ злучаецца з „на“—напрад (наўперад, на пачатку). Даўней пісалі і цяпер яшчэ кажуць у прамовах на вясельлі: „напрад“; у другіх мясцох замест „напрад“ кажуць „наперш“.

23. па. Гэты прыназоўнік злучаецца з вінавальным, месным і давальным склонам. Дзеля таго, што ў беларускай мове формы давальнаі і меснаі склону (ад іменінікаў жаночага роду й пры некоторых асновах мужчынск.) супалі, то пры злучэнні з гэтым прыназоўнікам часам трудна бывае пазнаць які гэта склон.

Пры кожным злучэнні з прыназоўнікам „па“ выражаюцца звычайна месныя адносіны ў прасторы ці ў часе; бывае й пераноснае значэнне.

1) З вінавальным склонам „па“ абазначае граніцу, мяжу, куды даходзіць дзеяніне ці стан у прасторы ці ў часе, напр.: *Па вуши ўлез*. Вады было *па шыю*, *па ногі*. *Па ізты* дзень—памятаю.

У пераносным значэнні для абазначэння мэты руху да пэўнай мяжы: *Паехаў па дрова*, *па жыту*, *па сена*, *па авёс*. *Пашоў па почту* *па icroши*. *Пашла па воду*. *По вошта*, *воўча*, *ідзеш?* Я прышоў *па цябе*. *Пашоў па поплаў па коні*. *Пашла па кумоў*. *Схадзі па воду*. *Паслалі па доктара*. Страва ты мая, страла! *па што* ты прышла? Ці *па мёд*, ці *па гарэлачку*, ці *па красную дзевачку*?

Матулька мая, куды-ж ты йдзеш?

Ці ў млын *па муку*, ці ў Дунай *па ваду*?

Калі ў млын *па муку*—я муку прынясу,

Калі ў Дунай *па ваду*—я вады прынясу (п.)

2) З давальнім склонам на пытаньне „па чаму?“ прыназоўнік „па“ абазначае пашырэнье па паверхні чаго-нібудзь; мае меснае й пераноснае значэнье і ўжываецца:

а) для абазначэння просторавых (месных) адносін: Коце, браце! мяне ліска нясе па бару, па каменьню, па ўсялякаму зельлю. Па кольлю вочы ходзяць. Ні па каню, дык па алоблі. Па беленькай жэрдачы чырвоны дзедзя едзе (запаленая лучына). Лезу, лезу па жалезу, а ўзылезу на высокую гору (конь з сядлом і яздок). Павяйце вы, ціхія вятры, па полю шырокому, па жыту ядронаму, ах павяйце! Не хадзі, коце, па хаце, не пабудзі дзіцяці; не хадзі, кот, па масту— буду біці па хвасту. Ой ты, казіца, дзей не лягніся, па ўсяму двару дзей расходзіся! Го-го-го, каза, го-го-го, шэрай! дзе ты хадзіла? дзе ты блудзіла?—Па жоўтым пяском, па чорным лясом. Гаспадынка па двару пахаджае, сваіх жнеек паглядае. Па ўсяму двару гаспадарскуму. Ні па ім, ні па яму (тут месны поплеч з давальным склонам).

б) для абазначэння часу: Хадзіць по-начы. Хадзіла дзевачка па ночы, шукала цыбулькі пад вочы: ціня будзе цыбулька шчасліва, каб з аччу сълёзкі каціла. Па лету трудна бывае ўпраўляцца з гаспадаркаю. Прыйехалі па заходу сонца.

в) для абазначэння прычыны, спосабу дзеянья, пазнаванья і інш., напр.: Выбраў па свайму густу, па свайму нораву. Напісаў па Дарвіну, па Марксу. Судзіш па людzkім іаворкам, а не па прайдзе. Словы можна дзяліць па іх форме і па значэнню. Як хто хоча, так па свайму бацьку плача. Па чужой дудцы скача. Плача айцец-маці па роднаму дзіцяці. Па мне хоць воўк траву еж. Па нітаццы клубочак знаходзяць. Па адзеніню страчаюць, а па вуму праваджаюць. Па татку дзіцятка. Не па бацьку, а па матцы пашоў. Па чым-жа (тут месны склон) табе Іванька спадабаў (замест „спадабаўся“): ці па розуму, ці па абычаю па яю? Ці па ко-

ніку па вараненъкім (зноў месны склон) па яю? Знаць-
пазнаць па вясельлейку дзвечаку сіротачку!

г) для абазначэнъня разъмеркаванъня па прадметах:
Па Саўку шапка. Па заслуге заплата. Даў кожнаму па
яблыку. Па капейцы ў дзень—куды хочаш, туды дзень.
Прывяла яна два сыны—на лбе па месяцу. Не забы-
вайце на мяне маладую: калі буду жабраваці—вароці
адчыняйце, хоць па куску хлеба дайце (п.). Па чом
жыта? Па рублю пуд. Па чом хунт? (§ 30:4,2).

3) З месным склонам „па“ ўжываецца:

а) у значэнъні „пасъля“, напр.: Прышоў па часе,
па абедзе. Па ласым кусе я й вады нап’юся. Па нас ня
будзе нас. Па восені і ў кошкі ляпёшкі, і ў вераб’я
піва. Па маёй галаве астанецца ўсё табе.

б) у пераносным значэнъні часу: Сталі яны расьці
не па днёх, а па часох.

в) для абазначэнъня месца на пытанье „па чым?“:
Паліваў па лясох і пушчах. Па вуліцах пацяклі ра-
боцкі каламутнае вады. Па межах хадзіў, жыта ра-
дзіў. Чарот расьце па балатох. Хадзіў па чужых дво-
рох. Служыў па людзях. Гэты цвеце па ўсім съвеце.
Езьдзіў па лясох, па палёх, па барох і па лухох. Хадзіў па
гарадох, па розных мясцох. Вада разълілася па лузе. Па
небе плыла чорная хмара. Хадзіў па полю (і—па полі).

Увага. У гэтых прыкладах месны склон з прыназоўнікам „па“ абазначае прастору, па якой пашыраеца якое-нібудзь дзе-
янъне, але гэта ўласцівасць давальнаага склону з прыназоў-
нікам „па“, які ў такіх разох выражае пашырэнъне па паверхні
чаго-нібудзь. З месным склонам „па“ ўжываецца ў значэнъні
„пасъля“, але ў беларускай мове ў гэтым выпадку месны склон
заступіў і давальны ды стаў ужывацца й для абазначэнъня
прасторы, па якой пашыраеца дзеянъне. Адгэтуль сустракающа
звароты з аднолькавым значэнънем з месным і давальным
склонам, напр.: „Гэты цвеце па ўсім съвеце“ (тут месны склон)
і—„Гэтага цвету па усяму съвету“ (тут давальны склон),
а таксама: „купіў сыночкам па коніку па вараненъкім“ замест:
„па коніку па вараненъкаму“.

г) для абазначэнъня падзелу, разъмеркаванъня на пы-
танье „па колькі“ замест давальнаага склону: Купіў сы-
ном па коніку па вараненъкім (бач. прыклад вышэй: 23,1 в.).

д) для абазначэння прычыны, асновы для чаго-
нібудзь, напр.: Відаць (і—відно) па воіках, хто ходзіць
па ночках. Я пазнаў яго па вусох, па валасох. Па чым
пазнаць ляха?—што на жываце бляха. Па чым пель-
кі?—па тры капейкі (тут вінавальны склон).

23. подле, паводле, подлуг, паводлуг, водлуг, водле.

У сувязі з прыназоўнікам „па“ знаходзяцца пры-
слоўі-приназоўнікі: *подле, паводле, подлуг, паводлуг*
(і *паводлуг*), *водле, водліг*; ужываюцца яны рэдка і злу-
чаюцца з родным склонам у значэнні: згодна з чым,
побач з чым, у параўнанні з чым, напр.: *Подле твае*
мовы ён праўду кажа. Подле праўды кажу табе.
Подлуг твойто слова. Жыта вырасла, паводле ле-
ташиняга, вельмі харошае. Водлуг тых прылад, які-
мі гукі вымаўляюцца, іх можна падзяліць... Цені
*бегалі па зямлі паводлуг таю, як хмаркі засці-
лалі сонца.*

Гэтая прыназоўнікі могуць ужывацца не з „па-
по“, а з „во“: *водле, водлуг з тым-жа самым значэн-
нем*, напр.: *Водле рады твае. Водлуг праўды ня так*
было. Водлуг волі твае зрабіў.

Прыназоўнікі „подле“, „водле“ ўжываюцца і ў
месным значэнні, напр.: *Водле фэчкі* (каля рэчкі). Ля-
целі тры галіцы, селі *подле праліцы* (prasla).

24. поверх, пасярод. Таксама ў сувязі з прына-
зоўнікам „па“ (пад націкам „по“) стаяць прыслоўі-
приназоўнікі „поверх“, „пасярод“ у форме віна-
вальнага склону з гэтым прыназоўнікам. Ужываюцца
яны з родным склонам, а „поверх“ і з давальным скло-
нам у значэнні пашырэння дзеяньня па чым-ні-
будзь, напр.: *Поверх іалавы. Я ня соўнейка, што поверх*
лесу буду сушыць (п.). Поверх дзярэйю ходзіць,
лазіць. Поверх дзярэйю ходзіць (кажуць на мало-
га шаляніцу). Пасярод двара. Коні пасярод аўса
ходзяць. Стань пасярод нас! Сярод хаты (бяз „па“).

25. **посьля, пасъля.** Гэтае часоўнае прыслоўе ў форме дзеяпрыслоўя цяпершняга часу сустракаецца ў ролі прыназоўніка з родным склонам, напр.: *Посьля ізбля тапаром. Пасъля кашы б'юць у зашый. Пасъля нас хоць патоп**). *Посьля таю.*

26. **пра.** Гэты прыназоўнік заўсёды злучаецца з вінавальным склонам у значэнні *аб кім ці аб чым інфорка* (бач. 1:1), напр.: *Пра воўка памоўка, а воўк тут. Пра адны дрожджы не гавораць трожды. А пра зямлю й забыліся.*

27. **праз, пераз.** Гэты прыназоўнік падмяняе „цераз“ і злучаецца з вінавальным склонам:

а) у месным значэнні—цераз што-нібудзь, напр.: *Праз лес дарога. Пераскочыў праз (і пераз) калоду. Праз роў ляжала кладка. Ня едзь праз мост, а лепей у брод.*

б) для абазначэння часу, прычыны: *Праз усю ноц ліў дождж. Згінуў праз сваю нядзеласць. Праз цябе мы гінем. Праз тыдзень вярнуся. Паслаў праз вернага чалавека (пераноснае значэнне). Ты, казача, не хадзі да мяне, каб ня было мне славы праз цябе.*

28. **пры—ужываецца толькі з месным склонам для абазначэння прывыкання пры кім ці пры чым-нібудзь у прасторы ці ў часе, напр.: Цьвіла рожа пры дарозе чырвоненъкім цвятам. Ой у лузе пры дарозе там стаялі дзьве бярозе (парны лік). Прый гатовай калодзе латвей раскладаць агонь. Прый табе ня густа, да й без цябе ня пуста. Прый месцы стоя. Як пры тым, так і без таго.**

29. **проці, проціў.** Гэты прыназоўнік-прыслоўе звычайна злучаецца з родным склонам; часам ён ускладняецца прыбаўкамі „на“, „наў“, „су“: *напроці, наўпроці, насупраць, супраць, насупраця.*

Усе яны злучаюцца з родным склонам і абазначаюць:

а) месца: *Жыве проці нас. Яго хата насупраця*

* Тыповае выслоўе буржуазіі.

нашае хаты. *Проціў вады ня сплывешся.* *Проці ліха на ўзгорачку* (жартуюць на пытаньне—дзе жыве?). *Проціў ветру не ссалешся.*

б) час у значэнні „напярэдадні“, напр.: Заручылі дзеўку *проці панядзелку.* *Напроці начы паехаў у дарогу.*

в) у пераносным значэнні для выражэння па-
раўнанья, напр.: Што ты значыш *проціў мяне?* *Проціў мяне* ты яшчэ блазан. Яго работа горшая *проціў мае.*

г) сустракаецца ѹ давальны склон з гэтым пры-
назоўнікам, але ѿ такіх разох ён стаіць ужо на мя-
жы з прыслоўем спосабу дзеянья, напр.: Усё робіць
напроціў нам.

д) у вагульным значэнні прыназоўнікі „проці“, „проціў“ розніца паміж сабою тым, што першы
найчасцей ставіцца для абазначэння спакойнага
прабыванья або стану прадмета (*Жыве проці нас*), а
другі, з „у“ ѿ канцы, абазначае нешта больш дзеян-
нае (*Проціў ветру не ссалешся*).

30. скроль. Гэты прыназоўнік злучаецца з віна-
вальным і родным склонам; у ролі прыслоўя паясьняе
дзеяслоў у значэнні „усюды“, „наскроль“, а як пры-
назоўнік, абазначае рух праз што-небудзь, напр.: Як
скроль донную праваліўся. Праваліўся *скроль зямлі.*

31. у. Пасъля гэтага прыназоўніка заўсёды стаіць
родны склон для абазначэння прабыванья пры кім-
нібудзь (*жыве ѿ нас*) або для запытанья ѿ каго-ні-
будзь. Гэтым ён і розніцца ад прыназоўніка „у“ (32. у),
які найчасцей мае меснае значэнне на пытанье
„дзе?“ „куды?“, хоць фонэтычна яны супалі і вы-
маўляюцца аднолькава.

Гэты прыназоўнік ужываецца перш-на-перш для
запытанья, просьбы ѿ каго, напр.: *У каю гэта ѿ вас*
арэ трох чалавек? Пытаю ѿ цябе, месяцу: ці рана ўсхо-
дзіш, ці позна заходзіш? Прашу я ѿ вас, каб ня

было майму дзіцяці ганьбы ў вас. Прасілася дачка ў маці пад сосну гуляці. Пытаемца сын у маці: като-
ную браці? Прашу ў айца й маткі, у цётак і бабкі.

б) для абазначэння праўданія пры кім: У нас,
нібога, ня чуваць нічога ні ткучы, ні мялючы, ні па
воду йдучы. Прывялела сарока—чи-чи-чи, села ў дзе-
ванькі на плячы. Як у нас, так і ў вас. Было ў бацькі
тры сыны. Німа ў сіраціны ні айца, ні маткі, толькі
у сіраціны два родныя браткі (п.).

в) у безасабовых сказах пры выказыніках залеж-
нага значэння для абазначэння дзеянае асобы: У
мяне было так зроблена. У нас усё пакошана.

32. у. З фонетычных прычын гэты прыназоўнік
можа мець від „у“, „ў“ і „ув“; у вапошнім выпадку
„в“ перадаецца на пісьме зълітна з наступным сло-
вам. Гэта бывае ў тых разох, калі ён не скрачаец-
ца (застаецца складовым), а наступнае слова пачы-
наеца з гука „а“ (у ваднае мацеры, дом у вагні—за-
мест „ув“).

Злучаеца гэты прыназоўнік з вінавальным і мес-
ным склонам, і толькі пры лічэніках бывае форма
роднага склону (сталі жыць у двух, у дзесяцёх), ды й
то толькі дзеля того, што форма назоўнікаў лічэнных
роднага склону супала з формою меснага склону. Гэ-
тым ён розніцца ад папярэдняга прыназоўніка („31.
у“), які злучаеца толькі з родным склонам, хоць фон-
етычна яны супалі.

Асноўнае значэнне гэтага прыназоўніка—меснае
на пытаньні: „дзе?“ „куды?“, потым—часоўнае на пы-
таньне „калі?“ З гэтих значэнняў выцякаюць пе-
раносныя значэнні, як, напрыклад, спосабу дзеянь-
ня на пытаньне „як?“ і іншыя.

1) З вінавальным склонам „у“ злучаеца:

а) у значэнні месца для абазначэння дзеяньня,
накірованага ў сярэдзіну чаго-нібудзь, напр.: пашлі
у лазню, увашлі ў хату, загналі ў хлеў; пашлі ў

ядады, у үрыбы, паехалі ў лес, у дровы; мыш уцякла ў нару, папаў у сцяну, у лоб, у галаву і т. далей.

б) у значэньні часу для абазначэння тэрміну, у які адбываецца што-небудзь, напр.: У үолад намруцца, а ў вайну налгуцца. У вадзін дзень сем перамен. У самую восень. І ў дзень, і ў ночы ўсё плача (тут вінавальны поплеч з месным склонам). Браў мянеты ў дзень, ні ў ночы—дзе-ж тады меў свае вочы? Ці то ў дождж, ці ў паходу вясёл іду на работу.

Як відаць з гэтых прыкладаў, вінавальны склон часу супадае з месным часу, ужываецца з ім поплеч і мае аднолькавае значэнне—абазначаючы час, у які што-небудзь адбываецца, напр.: Як у дванаццатым годзе, у тую самую руіну (тут вінавальны таксама поплеч з месным з аднолькавым значэннем).

в) для абазначэння якасьці на пытаньне „як?“ таксама звычайна стаіць вінавальны склон, напр.; даць у падарунак, малоць у жорны, пайсьці ў госьці, выйсьці ў людзі, абуцца ў боты. Паехалі ў госьці. Су-кенка ў дзевяць пол. Злажылі ў тры столкі.

Сюды належыць і такое ўжываньне вінавальнага склону з „у“, калі выражаетца падабенства, каго ці чаго-нібудзь, напр.: жыта колас у колас; падабраў малайцоў волас у волас, үолас у үолас; дзень у дзень ідзе дождж (бач. § 30:1,6,2), үод у үод, жадка ў ягадку і т. далей.

Для абазначэння якасьці пры назоўніках лічебных з „у“, замест вінавальнага, можа стаяць і месны або родны склон, бо формы гэтых склонаў ад лічебнікаў супалі, напр.: Сталі яны жыць у двух у хаце. Прышлі ў дзесяцёх, касілі ў шасцёх, сталі жыць у дзівёх. Напалі на мяне ў трох.

г) у непрадметным значэнні „у“ злучаецца з вінавальным склонам пры дзеясловах руху на пытаньні: „у вошта?“ „у сярэдзіну чаго?“ напр.: Я ні ў вошта ня ўступаюся. Запісаліся ў дурні.

2) Месны склон ставіцца з „у“ для абазначэння дзеяньня ці стану, якія выражаютца працаванье на

месцы, что ў пераносным значэнні абазначае так-
сама прабыванье, зъмяшчальнасьць. Гэтым месны
склон з „у“ розніца ад вінавальнага месца, які аба-
значае рух, а не прабыванье. Прыклады: Жыве ў
Вільні, у Менску, у сяле, у вёсцы (бач. 19,на:2). У
канцы грэблі шумяць вербы. Ляжыць у труне, у скле-
не. Мы былі ў лесе, у полі, у вагарадзе. Быў у маска-
лех, у салдатах. Я сам у людзях начую. Сталі жыць
у зямлянцы, у хаце. Ой у музе пры дарозе там стая-
лі дзьве бярозе (парны лік).

Як мы ўжо ведаем, для абазначэння часу месны
склон з прыназоўнікам „у“ ўжываецца нараўне з ві-
навальным часу (прыклады бач. вышэй—1,6).

3) У народных песьнях і прыказках, а часам і ў
звычайнай мове, для абазначэння месца (прабывань-
ня на месцы) ставіцца давальны склон з прыназоў-
нікам „у“ замест меснага, напр.: Дзень добры таму,
хто ў гэтым даму! Ня хіляйся, сосна, бо мне
жыці тошна, ня хіляйся, вольха, бо мне жыці
горка. Як той каліне ў зялёным лісу, так мне,
сіраціне, бяз вернага другу.

У гэтых прыкладах прыметнік-азначэнне стаіць
у месным склоне, а йменнік мае форму давальнаага
склону. Нешта падобнае мы бачылі з прыназоўнікам
„на“ пры абазначэнні месца (бач. 19,на:2).

Звычайна-ж знаходзім у такіх разох месны склон,
напр.: Еду ў поле (вінав. склон, бо выражает рух)
жыта глядзець: і ў коране караністае, і ў саломы
съцебялістае, і ў коласе ядраністае. А ў сівірне
ўсё насыпіста, у млыне ўсё намеліста, а ў дзяжы
ўсё падходзіста, у пячы ўсё падросьціста (п.).

3) Прыназоўнік „у“ ўваходзіць у склад некаторых
прыслоўяў, напр.: улетку, узімку, удвая, утрай і інш.
Першыя два становяцца сабою форму вінавальнага склону
ад назоўнікаў іменных „летка“, „зімка“ з прыназоў-
нікам „у“, а другія два—дзеяпрыслоўі цяпер. часу.

Прыназоў-
лоўж: упераф,
(формы вінава-
мснага склон,

33. уз. Гэт
редка ўжываецца
кіруе вінавальн-
уверх чаго (Ру-

Прыназоўні-
чэнні з „па“
абазначэння
напр.: Прашоў
можа быць і ві-

Прыназоўні-
роўж (лёг узд-
коўшына (у но-
тупных словах: ю-
мілованы (выг-
няма), уздухі (—
започкам узма-
зарежвация а-

34. цераз, ч-
уваеца, „цер-
склонам ды аба-
заз што-нібудз-
1 пераносным с-
што падобнае, н-

а) абазначэн-
рэчку клады-
катоў хвост-

цераз вала-
Цераз съц-

б) абазнач-
в) абазнач-

сваю сде-

Прыназоўнік „у“ знаходзім яшчэ ў такіх прыслоўях: *уперад, удоўж, удаўжкі, ушыфкі, увышкі, увелькі*, (формы вінавальнага склону з „у“), *увонках* (форма меснага склону з „у“) і інш.

33. уз. Гэты прыназоўнік (*въз=воз=уз*) асобна рэдка ўжываецца (Ня торкай *уз бок*), і ў такіх разох кіруе вінавальным склонам для абазначэння руху ўверх чаго (Рукі свае *уз тору* падымалі).

Прыназоўнік „уз“ найчасцей сустракаецца ў злучэныні з „па“ (*пауз*) ды кіруе родным склонам для абазначэння руху, які адбываецца поплеч з чым, напр.: Прашоў *пауз* вокны, *пауз* хаты. Як бачым, тут можа быць і вінавальны склон.

Прыназоўнік „уз“ знаходзім: а) у такіх прыслоўях: *уздоўж* (лёг уздоўж), *усыцяж* (усыцяж па табе плачу), *вусыціна* (у ночы вусыцішна аднаму ў лесе); б) у наступных словах: *узюрак, узіaloўe* (узгалоўе паслала нізка), *узгадованы* (выгадаваны), *узъдзерж* (яму ўзъдзержу(кі) няма), *уздухі* (уздухі заняло), *уздыхаць, уздыханье* (цапочкам узмахне, цяжэнка ўзыхнене), *уздыхнулася, узъдзержвацца* ад злосці і шмат іншых.

34. цераз, чэраз. У літаратурнай мове часцей ужываецца „цераз“. Гэты прыназоўнік кіруе вінавальным склонам ды абазначае рух у прасторы ці ў часе цераз што-нібудзь, па чым-нібудзь, праз што-нібудзь; у пераносным сэнсе абазначае спосаб дзеяння ці што падобнае, напр.:

- абазначэнне месца: *Цераз тын у вагарод. Цераз рэчку* кладка. *Цераз край* не налівай. *Цераз мора катоў хвост* (восілка на вядры). Паедзем дамоўкі *цераз валатоўкі* (валатоўкі—курганы волатаў). *Цераз съянину* вала пякуць (яйцо варыцца).
- абазначэнне часу: *Цераз тыдзень* вернемся.
- абазначэнне прычыны, спосабу дзеяння: *Цераз сваю сваволю* папаўся ў бяду. *Цераз сілу* й конь

не пацягне. Валіць цераз пень калоду (абы-як робіць). Ат, ведае пятае цераз дзесятага. Цераз волю (супраць) маю ты пашоў.

Ва ўсіх значэннях „цераз“ лёгка падміняецца прыназоўнікам „праз“.

§ 32. Даданыя слова ў сказе, выражаныя прыслоўямі й дзеяпрыслоўямі.

1. АКАЛІЧНАСЬЦІ.

Акалічнасьці выражаютца прыслоўямі й дзеяпрыслоўямі, напр.: ён чытае *выразна*, мы гулялі *доўга*, гэта было *ўчора*, пойдзем *зайтра*, трэба съпяшацца *скафэй*; яны сядзелі *моўчкі*; заснуў чытаючы, чытаўшы, беглі *як маіа*, *як мaeцесь*?

Асноўная прымета, па якой мы пазнаём акалічнасьць, гэта тая, што акалічнасьць не дапасуецца й ня кіруецца. Гэтым акалічнасьць розніца ад дапаўненія й азначэння. Часціны мовы, якімі выражаютца акалічнасьці—прислоўі й дзеяпрыслоўі, не зъмяняюцца ні ў склонах, ні ў родах, ні ў ліках.

a. ПРЫСЛОЎЕ.

Пераважную большасьць прыслоўяў становяць формы назоўнікаў ці прыметнікаў, акасьцяне ля ў тым ці іншым склоне, часам з прыназоўнікам. Покі ў такой форме склон, а таксама род і лік мысліліся, то гэтая форма ня была яшчэ прыслоўем, а значыць, і акалічнасьцю ў сказе: яна была яшчэ або назоўнікам, або прыметнікам у значэнні назоўніка ды служыла ў сказе дапаўненьнем. Напрыклад, прыслоўе „зайтра“ вытварылася з іменініка „утра“ ў вінавальным склоне адзіночнага ліку з прыназоўнікам „за“ (зайтра=за утра, як „за дзень“). Покі прыназоўнікі „за“ і назоўнік „утра“ адбіваліся ў съядомасьці кожны паасобку, то слова „за ўтра“ было дапаўнень-

нем, а калі гэта забылася ды перастала мысьліцца, тады „заўтра“ абярнулася ў прыслоўе ды стала ў сказе акаличнасцю. Таксама прыслоўе „замуж“—даўнейшая форма вінавальнага склону йменыніка „муж“ з прыназоўнікам „за“; слова „замужам“—форма прыладнага склону таго самага йменыніка з прыназоўнікам „за“, дзе прыладны склон ужо ня мысьліцца склонам; „зывідна“, „у людзі“—формы даўнейшага вінавальнага склону, якія ужо ня мысьляцца йменынікамі, бо іх прадметнасць, іх сапраўднае, рачавое значэнне як-бы выветрылася, а засталося адно пераноснае, разумовае значэнне.

Пераходныя формы. Некаторыя формы йменыніка ў ускосных склонаў з прыназоўнікам ці без прыназоўніка стаяць на мяжы паміж дапаўненінем і акаличнасцю. У нашай съядомасці яны часам адбіваюцца, як дапаўненіне, а часам—як акаличнасць. Гэта—пераходныя формы ад дапаўненіня да акаличнасці. Напрыклад: перапалохацца на съмерць, пайсьці да хаты, да дому (дамоў), у восень, па сярэдзіне, на-нач, на-зіму, воб-землю, пехатую, абярнуцца трахою, паляцець сокалам і шмат іншых.

У такіх пераходных выпадках, калі іншыя формы гэтых слоў ужываюцца яшчэ асобна, напр.: *у восень, на пярэдадні, па сярэдзіне*, лепш прымати іх за дапаўненіні і пісаць асобна, хоць такія формы, як *на-нач, на-зіму, воб-землю*—ужо бяспрэчна прыслоўі, бо націск прыходзіцца на прыназоўнік, а ў беларускай мове сустаўное дапаўненіне ніколі ня мае націску на прыназоўніку.

Такое прыслоўе, як „улетку“, розніцца ад падобнага да яго „у восень“ тым, што слова „летка“ ужо забылася і асобна ў іншых формах перастала ўжывацца, а „восень“ жыве ў іншых формах; значыць, „улетку“—пришлое-акаличнасць у сказе, а „у восень“—ускосны склон, г. зн., дапаўненіне ў сказе.

Прысло́е ў сказе. Прысло́е-акалічнасьць у сказе звычайна адносіцца да дзеяслова-выказыніка, напр.: *жывуць сумесна, лаюдна, зюодна;* ён быў тады хворы, надта рад і т. далей. Але прысло́е-акалічнасьць можа адносіцца й да іншай часьціны сказу і нават да самой акалічнасьці, напр.: *вельмі цікаўная кніга, вельмі хораша* выглядае і т. далей. Ва ўсіх разох прысло́е памацняе тое слова, да якога адносіцца, напр.: *Зной мароз* надыдзе люты. Бор стари завые нудна. Нават ён ня ведае гэтага. *Воўк* увелькі з сабаку.

б. ДЗЕЯПРЫСЛОЎЕ.

Дзеяпрыслоўі—гэта род прыслоўяў, выведзеных ад дзеясловаў; як дзеяслоўныя формы, яны захавалі некаторыя ўласцівасці дзеяслова; яны, напр., паказваюць час, трыванье, залежнасьць ці незалежнасьць дзеяньня. Гэтым яны розніца ад звычайных прыслоўяў.

Напрыклад, дзеяпрыслоўі: *стоячы, чытаючы* паказваюць на цяперашні час, а дзеяпрыслоўі—*стаўшы, чытаўшы*—прошлага часу. Формы: *стоячы, іаворачы*—належаць да незакончанага трыванья, а *сказаўшы, прачытаўшы*—да закончанага трыванья. Апроч таго, дзеяпрыслоўі могуць выражаць *шматразовасць* (пагульваючы, пасъвістваючы), *аднаразовасць* (міргануўшы, сьвіснуўшы) і *пачынальнасць* (заплакаўшы, зас্পяваўшы).

Дзеяпрыслоўі, як і звычайнія прыслоўі, служаць у сказе *акалічнасцямі*. Але дзеяпрыслоўі—акалічнасьці асобнага роду: яны выражают дзеяньне або стан, час, трыванье. З гэтае прычыны яны з'яўляюцца ў сказе акалічнасцямі *ня* простымі, якія выражают звычайнімі прыслоўямі, а акалічнасцямі асобнага роду. Іх можна назваць *акалічнасцямі дзеяслоўнымі*.

Гэтыя дзеяслоўныя акалічнасьці могуць мець пры себе тыя самыя даданыя часьціны (дапаўненіні й акалічнасці-прыслоўі), якія маюць адпаведныя ім

інфінітывы, напр.: „старанна пераглядаць кнігу“ — „старанна пераглядаючы кнігу“; „сustrэць вас неспадзявана“ — „сustrэўшы вас неспадзявана“ і т. далей. Разам з дапаўненнямі, азначэннямі й акалічнасцямі дзеяпрыслоўі складаюць як-бы нешта адно цэлае, хоць і не незалежнае (*На чужы лоб шыбаючы, трэба й свой падставіць*).

Пахаджэнне дзеяпрыслоўя. Дзеяпрыслоўі, як паказвае гісторыя мовы, вытварыліся з даўнейших дзеяпрыметнікаў назоўнага склону ў сказе, дзе яны становілі другую частку сустаўнога выказыніка ды дапасаваліся з дзейнікам. Напрыклад, вельмі рэдкія цяпер дзеяпрыслоўі на „а-я“ (як *маіа*; еж, што *хачя*, пры месяцы *стая*, ат! ясі *пасалія*; з рукаўка *бяра*, вяночак *пляла*) былі некалі формамі назоўнага склону адзіночнага ліку мужч. й ніякага роду дзеяпрыметнікаў, а дзеяпрыслоўі на „чи“ (ідучы, гукаючы, шукаючы) і на „шы“ (сказаўшы, спалохаўшыся, меўшы) — былі формамі дзеяпрыметнікаў назоўнага склону адзіночнага ліку жаночага роду.

Гэтае склонавае значэнне дзеяпрыслоўя даўно ўжо забыта. Некаторая памяць аб гэтым адчуваецца ў тым, што дзеяпрыслоўі найчасцей адносяцца да дзейніка (назоўнага склону), але ў беларускай мове яны ўжо могуць адносіцца й да дапаўнення. Напрыклад: Спаткалі мы чалавека конна *едучы*. Ці ня бачылі вы войска *идучы*?

Тут дзеяпрыслоўі „едучы“, „ідучы“ адносяцца не да дзейніка, а да дапаўнення (*чалавека, войска*).

У некаторых безасабовых сказах (*Ня ведаючы броду, нельга сунуцца ў воду*) дзеяпрыслоўі сталі зусім незалежнымі, безадноснымі, бо ў такіх сказах няма дзейніка, да якога-б цягнула дзеяпрыслойе, і яно стала зусім незалежным. Такую пастаноўку незалежных дзеяпрыслоўяў мы знаходзім у кніжных зваротах: „па праўдзе кажучы“, „прымаючы пад увагу“, „не зважаючы на тое“, „дзякуючы гэтаму, мы скоравярнуліся да дому“ і т. далей.

Такія дзеяпрыслойі паступова трацяць сваё пачатковае значэнъне ды пераходзяць у прыслойі-прыназоўнікі, а часам у злучнікі. Так вытварыўся, праз страту значэнъня дзеясплоўнае акалічнасьці, злучнік „хочь“ з дзеяпрыслойі „хаця“ (ад дзеяслова „хацець“), страціўши свой канчатак „я“.

2. ПАДЗЕЛ АКАЛІЧНАСЬЦЯЙ.

Сваім значэнънем прыслойе ў сказе розніца ад дзеяпрыслойя тым, што прымета, выражаная дзеяпрыслоўем, прадстаўляеца вытваранаю дзейнасьцю прадмета.

Прыслойі дзеяпрыслойі паясьняюць прымету, што вытвараеца дзейнасьцю прадмета або выражаную прыметнікам, прычым,—прыслоўем у пераважнай большасці выражаеца спосаб уяўленъня такой прыметы, хочь прыслоўем могуць выражацца часам і іншыя адносіны.

Па свайму значэнъню, у залежнасьці ад тых пытанъняў, на якія адказваюць акалічнасьці, яны могуць быць падзелены на:

1. акалічнасьці спосабу дзеяньня (на пытанъні: „як?“ „якім спосабам?“), напр.:

а) акалічнасьці-прыслойі: пабег *наўцекі*, попрыч жывуць. *На проста* з моста, а тарчма галавою. Задумлі яны *як-ні-як* ды згубіць брата. Бацька *ня вот-то* й рад (нібы-та й рад); пашлі дамоў *пешкі*, возьмемся *үдужкі*, пусьціўся *наўцекача*; зъячывілі ў агонь кінешся; схапіў *аберуч*, *аберучкі*; піць воду з вядра *наўбом*; жыта *спрэс* (зусім) прапала; прывялі яго *сілом*, *сілком*; конь *станьном* становіцца, *ахоцьцю* пашоў, *неахоцьцю* пашла замуж; не з ахвоты, а *нудзьдзю* паехаў; покатам ляжаць, *утрайну* селі ў чайку, ён *таксама* быў, ні сколечкі не падобен і шмат іншых.

б) акалічнасьці-дзеяпрыслойі: *юльма* голую ўзяў, *бейма* бяжыць, *чульма* гуляе, *сідма* сядзіць, танцевалі

за рукі пабраўшыся, пашоў падскакваючы, у ладкі плешиучы, ходзіць голаў задраўшы, робіць іуляючы, лёг падлажыўшы камень пад голаў, заплакаў ля коніка стоя (вельмі рэдка), арэхавы кусточкі не ламаўшы хрустаюць і шмат іншых.

Дзеяпрыслоўі звычайна стаяць пры дзеяслове толькі ў тых разох, дзе яны падмянілі дзеяпрыметнікі, што дапасаваліся з назоўнікамі (з дзейнікамі ці дапаўненінем); у вапошнім прыкладзе („арэхавы кусточкі не ламаўшы хрустаюць“) гэтай сувязі з дзеясловам ужо няма. Зусім забыта паходжэнне прыслоўя з дзеяпрыслоўя ў наступным прыкладзе: „Вырылі яму стоя чалавека“.

2. акалічнасьці месца на пытаньні: „дзе?“ „як даўно?“ „з якога часу, да якога часу?“ Напрыклад: было гэта летась, залетась, пазалетась, учора, сёньні, сёлета; прышоў падпосыля; часам вучоны лепей, як злацоны; здрав пойдзем, спакваля прыду і шмат іншых.

3. акалічнасьці-дзеяпрыслоўі часу могуць выражацца дзеяпрыслоўямі, якія самі маюць пры себе паясьняльныя слова, напр.: заварыўшы кашу, не шкадуй масла; даждаўшы ночы, паехаў ён у лес; ногі забалелі йдучы; выходзячы, ён моцна грукнуў дзьяврыва; лежачы ў корабе, лісіца кідала рыбу з воза; пакаціся, паваліся, алёнчынага мяса наеўшыся; вады напіўшыся; конікі стогнуць, цела вязучы; чаляданькі плачуць, пры боку йдучы; саколікі сьеішчуць, над ім лецячы; зламала галінку ня вызраўшы; едучы па дарозе, знашоў мяшок; ня доўга йдучы, вышаў на палянку; дзень добры, Сёмка, барон пазычаўшы! Счакаўшы гадзін са трыв, прышлі яны зноў і шмат іншых.

4. акалічнасьці прычыны, мэты на пытаньні „чаму?“ „дзеля чаго?“ Напрыклад:

а) акалічнасьці-прыслоўі: папацёмку (*попацемку*) нельга было знайсьці хлеба; чаму ты гэта зрабіў?

б) акалічнасьці-дзеяпрыслоўі: Дарма й болька ня сядзе, а пачасаўшы. Што ты знаеш, ноччу *радзіўшыся!* Ці-ж ня жаль табе, мамачка, дзіцятка *ўзгадаваўшы*, у чужыя людзі *аддаўшы?* Ня кайся рана *ўстаўшы*. Чаму казак гладак? — *пад'еўшы* ды *на-бак* і шмат іншых.

5. акалічнасьці меры, колькасці на пытаньні „*колькі?*“ „*як многа?*“ Напрыклад, акалічнасьці-прыслоўі: *даволі* сълёз; я табе *столькі* даў, *колькі* ты хадеў. *Колькі* ў рэшаце вады, *столькі* тут праўды. *Мала* часу, *многа* гора і іншыя.

6. акалічнасьці памацняльныя й азначальныя. Гэтыя акалічнасьці-прыслоўі памацняюць значэнне дзеяслова або прыметніка, а таксама зъмяшчаюць у сабе паказанье на прадмет, напр.: *вельмі* доўга гулялі, дужа прыгожы, *моўся* ён і праўду кажа; увесь схаваўся, *толькі* галава відаць была і іншыя.

Часам з такім значэннем ужываецца займенінік замест прыслоўя, напр.: *Дык ён іэта замахнуўся* ды *як дасьць!* Яно ўжо *такая* рада была.

Ёсьць і іншыя акалічнасьці.

§ 33. Злучэнье й падпарадкаванье сказаў.

1. ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЎ.

(Злучнікі і злучальныя слова).

Асобныя сказы звязваюцца паміж сабою двумя способамі: 1) спосабам злучэння і 2) спосабам падпарадкавання.

Спосабам злучэння звязваюцца *роўнапраўныя* сказы, г. зн., незалежны з незалежным, даданы сказ з такім-ж абавязковым сказам.

Спосабам падпарадкавання злучаюцца *нядвоўнапраўныя* сказы, г. зн., даданыя з асноўнымі або адзін даданы сказ з даданым другога парадку, іначай паводаваным.

Злучэныне сказаў адбываеца з дапамогаю тых са-
мых злучнікаў, што служаць і для сувязі аднолькавых,
роўнапраўных часцін у сказе. Такімі злучнікамі най-
часцей бываюць і, ды, а, але, ці, або (альбо) і іншыя.

Вот прыклады на гэтыя злучнікі ў зылітых сказах:
„на стала ляжалі кнігі й сышткі“ (тут злучнік „і“
звязвае дзейнік з дзейнікам); „мы йшли ды йшли“
(тут „ды“ злучае выказынікі); „мы гулялі не на лузе,
а ў лесе“ (тут злучнік „а“ звязвае адно дапаўненіе
не з другім); „ён чытаў голасна, але нявыразна“ (тут
„але“ злучае дзъве акаличнасці); „мне ўсё роўна дзе-
жыць—у горадзе ці ў вёсцы“ (тут „ці“ злучае два да-
паўненіні); „прадамо карову або каня“ (тут „або“
злучае таксама два дапаўненіні) і т. далей.

Увага 1) Злучнікі „а“, „але“ па сэнсу ня злучаюць, а раз-
лучаюць слова, г. зн., выражаютъ тое, што значэныне аднаго
слова проціваставіца значэнню другога слова (ня ты, а я...
здольны, але не стары), але синтаксычна, г. зн., па сваёй
ролі ў сказе, яны злучаюць слова. Таксама злучнік „або“ най-
часцей мае разъмеркавальнае значэныне (мы або вы), але син-
таксычна ён злучае слова. Тымчасам злучнік „і“ звязвае слова
і сэнсам, і синтаксычна.

Па сэнсу злучнікі „а“, „але“ можна назваць *разлучальными*,
а „і“—*злучальным*, а синтаксычна яны аднолькава *злучальны*.

2) Часам сустракаюцца ў мове падвойныя злучнікі—„а і“,
„але і“, напр.: Я пасльпей нагатаваць дроў ня толькі на заўтра,
а й на пазаўтра.

У такіх разох „і“ перастае быць злучнікам ды абарачаеца
або ў прыслоўе з значэннем „нават“, „таксама“, або ў памац-
няльнае слова—частку, якое надае большую выразнасць таму
слову, да якога адносіцца. Напрыклад: „І туз часам воду возіць“
—тут „і“ мае значэнне памацняльнага слова. „Няўжо-ж ты й
гэтага ня ведаеш?!”—тут „і“ (й) мае значэнне прыслоўя „на-
ват“ або „таксама“. У такіх моўных злучэннях, як: „Вот і ўсё!“
„Вот і добра!“—„і“ памацняльнае слова, а ня злучнік.

3) Калі „і“ служыць памацняльным словам або прыслоўем,
то, стаўшы паслья галоснага перад зычным, скарачаеца ў „й“
(перастае быць складовым, а вымаўляецца злытна з папярэднім
словам, як звычайны зычны гук), напр.: „То й добра!“ „Галод-
наму й пушнінка малінка“ і т. д.

Будучы злучнікам, „і“ скарачаеца толькі ў тых разох,
калі злучае аднолькавыя часціны злытага сказу, паміж якімі
няма ніякіх іншых паясьняльных слоў, г. зн., у тых разох, калі
„і“ злучае голыя аднолькавыя часціны, напр.: Саха й барана
самі не багаты, а ўесь съвет кормяць. Ціха й плаўна косяцца
воды. Цемната ўсё гусьцее й гусьцее ды закрывае ад вачэй і
поле, і лес. Тут поплеч—кнігі й качкі, і чаплі.

Але калі паміж аднолькавымі часцінамі стаіць якое-нібудзь паясьняльнае слова або калі пры пералічэні ў зылітых сказе робіцца перапынак у галосе (на пісьме гэты перапынак азначаецца *коскай*), то „*i*“ не скарачаецца, напр.: Яны разам вучыліся *i* разам пасьвілі скажінку ў полі. Ён ціпер ужо мае сваю сямейку, свой прытулак, жывёлу *i* свой кусок хлеба. Стаяць машина, грозна дыша *i* сівым дымам цяжка пыша. Ідзе жняя, *i* весела съпявае. Тут былі—*i* старыя, *i* малыя, *i* бабы, *i* дзеці.

У вершах, дзеля складу, „*i*“ ў такіх разох можа скарачацца *i* не скарачацца, напр.: Стогне, плача *i* галосіць завіруха злая. (*Я. Кол.*). Конік, сошка *i* араты мерна йдуць па полю. (*Я. Кол.*). У стуку *i* груку забудзем мы муку працы свае. (*Я. Кул.*).

1. ПРОСТАЕ ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЎ.

Сюды належаць тыя складана-злучаныя сказы, што маюць роўнае лёгічнае значэньне, потым, падабенства ў зъмесце ды канечнае аднашэньне да аднай агульнай думкі, якая выражаецца ўсім складаным сказам.

З надворнага боку гэтых сказы звязваюцца паміж сабою такімі злучнікамі: *i*, **ды**, **а**, **да** і інш.

Адносины паміж сказамі, што становяць складана-злучаны сказ, устанаўляюцца гэтымі злучнікамі таксама, як і паміж часцінамі зылітага сказу, аб чым ужо гаварылася вышэй.

1. **Злучнік *i*.** Самым звычайнім злучнікам у простым злучэні сказаў бывае „*i*“. У зылітых сказе ён звычайна прылучае апошнюю часціну, калі іх некалькі, але можа стаяць і перад кожнай часцінай зылітага сказу, напр.: *I* б'юць, *i* дзяруць, *i* плакаць не даюць. Цябе хваліў *i* поп, *i* Ярмошка, *i* я трошка (насымешка над самахвалам).

Тое самае бывае пры простым злучэні некалькіх сказаў, што адносяцца да аднаго й таго самага предмета мыслі, напр.: *I* воўк сът, *i* козы цэлы. *I* мой бацька такі маўся, *i* я ў яго ўдаўся. *I* чувам ня чуваць, *i* відам ня відаць. Ёсьць у горадзе Сылінішчы, *i* пасе пастух коні на съмятнішчы.

2. **Злучнік **a**.** Часам у значэні або замест злучніка „*i*“ стаіць „**a**“ ў зылітых сказе, хоць вельмі рэдка, напр.: Цімох **a** Хомка пойдуць на работу. Ня бы-

ло ў яго *а* нічога (тут памацненьне). Каюся, млада,
а не памалу, што млада замуж пашла.

Злучае „*а*“ таксама й цэлыя сказы ў простым злучэньні, напр.: Глянуў музыка на табакерку, *а* тая аж зяхіць. Зашлі яны на-нач к аднаму лясьніку, *а* ў таго была віёрка. На ката пацягушкі, *а* на дзіця растушкі. Ластаўка дзень пачынае, *а* салавей канчае.

3. Злучнікі *ды*, *да*. Гэтая злучнікі ў простым злучэньні сказаў ня бываюць; найчасьцей яны сустракаюцца ў зылітых сказах у значэньні „*і*“.

Злучнік „*ды*“ найчасьцей звязвае выказынікі *ды* ставіцца ў тых разох, калі гэтая выказынікі выражают паступовасць, згоднасць, асабліва тады, калі наступны выказынік становіць як-бы вынік з першага, напр.: Напісаў прашэнье *ды* да міравога. Сеў *ды* заплакаў. Увашоў у хату *ды* кажа. Дай *ды* 'шчэ *й* наддай. Адчыніў дзъверы *ды* стаў клікаць у хату. Яны ўзялі *ды* закапалі тыя гроши. Выскочыў *ды* давай бог ногі.

Гэты злучнік можа мець паслья сябе памацняльнае „*і*“ (*й*), калі трэба надаць выказыніку большай сілы ў значэньня, напр.: Узяў *ды* паламаў на кавалкі. Глянуў *ды* заплакаў.

Злучнік „*да*“ ставіцца звычайна для злучэнья аднолькавых часьцін зылітага сказу, выражаных назоўнікамі ў значэньні дабаўлення, напр.: Знае пра тое купец *да* мама.

Злучнік „*да*“, як і „*ды*“, можа мець пры себе памацняльнае „*і*“ (*й*), напр.: Сядзіць хлопец *да* плача.

Гэты злучнік можа быць і памацняльным словам, асабліва ў народнай поэзіі, дзе ён ставіцца яшчэ й дзеля складу, напр.: Ой што-ж там *да* за дым курыць? Што-ж там *да* за пыл курыць? Брацейка мой родненъкі! едзь у луг *да* па каліну, *да* па калінавы цвяточак *да* мне, маладзенъкай, на вя-

ночак. Да ўжо часіна, да ўжо гадзіна—чаму таго пасаду няма? Да хто едзе, пытае—чыя то чупрына лятае? Да хто едзе, съмьецца—чыя то чупрына трасецца?

У простым злучэньні сказаў злучнікі „ды“, „да“ ня ўжываюцца; яны выражаюць супраціўнае злучэнне сказаў, як злучнік „але“ (бач. ніжэй).

2. РАЗЬМЕРКАВАЛЬНАЕ ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЎ.

Часам у злучаных сказах выражaeцца нешта такое, што аднолькава можа быць: той, хто гаворыць, выбірае што-небудзь адно, а подчас бывае ня пэвен у выбары. Такое злучэнье сказаў называецца разъмеркавальным. Пры кожным з такіх сказаў звычайна ставіцца адзін і той самы злучнік. Да такіх злучнікаў належаць: **ні-ні, ці-ці, або-або** (альбо-альбо).

1. **ні-ні.** Гэтыя злучнікі бываюць паміж аднолькамі часцінамі ў зълітых сказах і паміж злучанымі сказамі, напр.: *Ні* вала, *ні* кала. *Ні* ўцяць, *ні* ўзяць. *Ні* грозьбаю, *ні* просьбаю. *Ні* а, *ні* бэ. *Ні* дар, *ні* купля. *Ні* за што, *ні* пра што. *Ні* калі то было, *ні* калі то будзе. *Ні* к сялу, *ні* к гораду. *Ні* бацька спраўляў, *ні* сын насіць будзе. *Ні* самому паглядзець, *ні* людзям паказаць.

Злучнікі „ні-ні“ могуць прымаць да сябе памацнільную часту „а“: **ані-ані**, напр.: *Ані* цар, *ані* пясар.

Пяжыць ваяк на купіне—*ані* труны, *ані* ямы, *ані* айца, *ані* мамы. *Ані* ён што знае, *ані* маці яго паможа.

2. **ці-ці.** (у некоторых народных гутарках кажуць „чы“). Асобна „ці“ звычайна ставіцца ў пытальных сказах (§ 20: 3); у парных злучэньні гэты злучнік азначае разъмеркаванье ці што падобнае, напр.: Ці саву аб пень, ці пень аб саву—усё саве баліць. Ці сена клок, ці вілы ў бок. Ці ён сшалеў, ці злы дух на яго ўсьцеў. Ці кіем, ці палкай—усё роўна.

Ці прыдзіўны, ці прыгаворны, ці прысьмешны, ці прыдумны, ці вадзяны, ці ветраны—пакарыся майму прыказу! Ці Мікітай па палцы, ці палкай па Мікіце—усё Мікіце баліць.

3. або-або, альбо-альбо. Злучнік „альбо“ развіўся з старасьвецкага „алюба“ („Хто калі відзіць грамату, алюба слышыць чтуны“). Цяпер абодва злучнікі (*або, альбо*) ужываюцца ў разъмерковальным значэнні, напр.: *Або* так, *або* сяк. *Альбо* грай, *альбо* грошы аддай. Каторы з вас: ты *альбо* ён?

Разъмерковальны характер мыслі бывае і ў тых разох, калі ставіцца адзін толькі з пералічаных злучнікаў, напр.: Я гэтага ня маю, *ні* ён можа дастаць.

Бацька ня бачыў, *ані* сын ведае. Я паеду сам, *ци* сын зьбегае туды. Ты йдзі касіць сам, *ци* няхай твой сын ідзе. Ня ведаю, якая там бяды: дом абваліўся, *ци* гумно згарэла.

3. ПАРАЎНАЛЬНАЕ ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЙ.

У гэтым злучэнні першы сказ звычайна пачынаецца з „то не“, напр.: *То* ня сон маю галованьку клоніць: то брат сястру з двара далоў гоніць. *То* ня зорка сьвяціла: то Ганулька хадзіла. З-пад гаю зялёнага, з-пад вішаньня чыронага не саколік вылятае: сівы конік выбягае, сівая зязулька вылятае.

Параўнальнае злучэнье сказаў асабліва любіць народная поэзія. Паравнальнае злучэнье бывае *адмоўнае* (з „не“) і *пацьвярджальнае* (бяз „не“).

У паравнальным злучэнні сказаў нашая народная поэзія найчасцей ужывае т. зв. *паралелізмы*, г. зн., два сказы, подобныя сваёю формай і зъместам, напр.: У садзе бяроза караністая—у мяне сьвякроўка наравістая. Тры рэчачкі сьцякаліся—тры сястрыцы зъядждаліся. Зялёны дубочак на луг пахіліўся—малады малойчык чаго зажмурыўся? Ты палын, палын—трава горкая!—А ты, доля мая,

доля горкая! Каліначка чырвоная над вадою схіллася—а я, млада, журылася, што ад роду адбілася. Чырвона каліна гальляйко паклала—маладая дзяўчына бяз долі прапала. Ты, зялёны дубе, чаго пахіліўся?—Малады казача, чаго зажурыўся?

4. СУПЯРЭЧНАЕ ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЎ.

Сюды належаць такія складана-злучаныя сказы, паасобныя роўнапраўныя сказы якіх знаходзяцца ў супярэчных адносінах паміж сабою. Ступень супярэчнасьці, або супраціўнасьці, можа быць не аднолькавая: часам проціваставіцца адна якая-небудзь часьціна аднаго сказу такой самай часьціне (члену) другога сказу.

Адносіны паміж супярэчнымі сказамі выражаюцца супярэчнымі злучнікамі: **а**, **да**, **але**, **ды** (=але) і іншымі. Супярэчнасьць можа выражацца й бяз гэтых злучнікаў.

1. а. Разгледжаны вышэй злучнік „**а**“ (§ 33:1,2) найчасьцей ставіцца для выражэння супярэчнасьці сказаў, напр.: Ты мне ня верыў, *а* вот тыя граматы.

Брата жалка, *а* сумкá яшчэ жалчэй. Баран лёг на печ, *а* певень узъляцеў на паліцу.

У некаторых разох пры злучніку „**а**“ з „**то**“ („**ато**“), апроч супярэчнасьці, выражаецца іншае адценінне—умова ці што падобнае, напр.: Ня руш, *ато* крычаць будуць. Ідзі за мяне замуж, *ато* я цябе заб'ю (у казках).

Злучнік „**а**“ можа зылівацца з „**жа**“ ў скарочанай форме—**аж** ды таксама можа выражаць супярэчнасьць, напр.: Глянуў я, *аж* гэта зусім ня тое. Ой выду-*ж* я на сяло—нідзе агню ня відно, *аж* у нас агонь гарыць, маці з сынам гаворыць.

Але найчасьцей „**жа**“ мае памацнільнае значэнне, напр.: Наша поле *аж* да лесу. *Аж* пачырванеў ад сораму. Байбак бяжыць, *аж* балахон дрыжыць (баран).

Злучнік „а“ можа зусім прапускацца, напр.: Было ў мяне пара коняй—цяпер хаджу пешкі. Меў я два пакоі—цяпер няма хаты.

2. але. Гэты злучнік мае супярэчнае значэнне, як і „а“, напр.: Адзеўся, як пава, але дурная слава.

Паехаў баранаваць, але да поля не даехаў. Купіў бы сяло, але грошай гало. Доўга яны грызліся, але сабака воўка перамог.

У некаторых нелітаратурных гаворках можа стаць „алі“ замест „але“. Таксама „але“ ў нашай мове звычайна служыць пацвярджальным словам або словам згоды з чым-небудзь, напр.: Але, я гэта казаў.

І ты пойдзеш з намі?—Але. Хочаш есьці?—Але. Але, але, гэта ўсё праўда. Ты камне прышоў?—Але.

3. да, ды. Супярэчнасць можа выражанца таксама злучнікамі „да“, „ды“ ў значэнні „але“ для абазначэння неспадзяванай супярэчнасці, напр.:

Вялік панок, да малы дварок. Ня дуж, да дасуж. Поль роўна ляжыць, да гуляць не вяліць. Хацеўбы, да ня змога. Гаварыў-бы каток, да рот караток. Вялікі ўраджай, да ня будзе каму спажыць. Гульня, да не што-дня. Ачом завідна, да жывату не пажытачна. Жыта злажылі, ды не надоўга.

4. адно. Гэты злучнік, выражаны супярэчнасцю, можа злучацца з памацняльнаю часткай „ж“ (жа). У некаторых гаворках у злучніку „адно“ гук „д“ прыпадбяецца наступнаму „н“, як у слове „сёньня—сёдня“, і тады ён мае від—„анно“. Прыклады: Усяго

было многа, адно прынукі ня было. Думаў, што жарты, аднож на праўду вышла. У лузе нікагенка, адно адзін салавейка.

Злучнік „анно“, як і „алі“, у літаратурнай мове ня ўжываецца.

5. дык, дак (з „так“ пад уплывам „да“): Хацеў узяць тыя гроши, дык крук (птушка) не дае. Няўрон, дак праўчон. Глухі не дачуе, дык прыложыць.

6. толькі: Усё, толькі ня гэта. Хлеба ня трэба, толькі-б есьці не хацелася. У лузе нікагенъка, толькі адзін салавейка.

Бяз злучніка: Ішоў к вам—прышоў к нам.

5. ПРЫЧЫННАЕ ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЎ.

Сюды належаць такія злучэніі роўнапраўных сказаў, калі другі сказ выражает прычыну таго дзеяння ці стану, што выражаетца папярэднім сказам.

З лёгічнага боку той сказ, што выражает прычыну, зьяўляецца як-бы падпарадкованым паясьняльным сказу, але з синтаксычнага боку ён роўнапраўны з паясьняльным, а не падпарадкованым, бо ня служыць паясьненем якой-небудзь часціны другога сказу, асабліва выказыніка.

Прычынна-злучаныя сказы звязваюцца паміж сабою злучнікамі **бо**, **ато**, **хоць** могуць быць і іншыя спосабы злучэнія.

1. бо: Там добра, бо ўсё пад бокам. Скарэй канчай, бо абедаць пара. Не чапай сабакі, бо ўкусіць. Ня цешся з чужой бяды, бо свая наедзе. Не капай на чалавека ямы, бо сам туды ўпадзеш. Ня плюй вясыне ў рот, бо другая прыдзе ў год.

2. ато: Дай свае табакі, ато ад чужае нос баліць. Пашануйся, ато кепска будзе. Прывяжы каня мацней, ато адарвецца.

3. жаж. Прычыннае злучэніе часам можа выражатца падвойнай памацняльнай часткай „**жаж**“ (жа+ж), напр.: Начуйце здаровы: вам **жаж** свае хаты на адну ноч не будаваць.

У старасьвецкай літаратурнай мове прычыннасць паміж злучанымі сказамі абазначалася злучнікамі „**ач-ача**“, „ **заньжа**“ ў значэні „**бо**“ і „**ведзьжа**“ ў значэні сучаснага „**жаж**“, напр.: „Ня веру таму, ачи таго нець, заньжа са мною гаразда жывець, ача і бы мне явіл“. „Вігаўт рэк атцу сваemu: „Ня ве-

ру таму,
дзеш за
абы ся не
4. Бяз злуч-
ніца. Ня св-

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У заключаль-
ніці във вад з
жыняе тэй ці
такі сказ.

Для абазнач-
редніага німа
такі сказ.

1. Такія сказ-
нікам, і напр.
яны назад. Ба-
гіць, ні песень-
ку ён кулаком

2. Злучнікам
памерці, дык ні-
мі цёмна, дык
ай, не ленава-
трай, дык яго

3. затым, от-
машы, затым ё-
ці музыкі нідае-
машь, як-бы яго
нікою, то я та-

II. Пад

Падпарадко-
мілічных сказа-
зьяўляюца а-
другія даданы

ру таму, занъжа са мною гаразд жывець". „І пой-
дзеш за німі, ведзъжа указал есмы маладзенцам,
абы ся не датыкалі цябе".

4. *Бяз злучнікаў*: Ня плуй у лужыну: згадзіцца
напіцца. Ня свой брат: ня скажаш—пасунься.

6. ЗАКЛЮЧАЛЬНАЕ ЗЛУЧЭНЬНЕ СКАЗАЎ.

У заключальным злучэньні сказаў адзін сказ ста-
новіць вывад з другога сказу (з першага), але не па-
ясьняе тэй ці іншай асобнай часціны сказу, як да-
даны сказ.

Для абазначэнья вываду (заключэнья) з папя-
рэдняга няма асобных і пэўных форм: адносіны па-
між такімі сказамі выражаюцца розна.

1. Такія сказы могуць злучацца паміж сабою злуч-
нікам „і“ напр.: Шкода ім стала хлапца, і вярнуліся
яны назад. Бачыць ён, што съвятыя ні кураць, ні
п'юць, ні песень не пяюць, і моташна яму стала. Стук-
нуў ён кулаком у съяну, і адчыніліся дзъверы.

2. *Злучнікамі дык, дак*: Каму наканована ў які час
памерці, дык нідзе ад съмерці не схаваешся. Было вель-
мі цёмна, дык увашоў я ў хату вобмацкам. Праца-
ваў, не ленаваўся, дык і меў кусок хлеба. Ён коні
краў, дык яго мужыкі забілі.

3. *затым, от (о+то=вот), то*: Яго затрымалі на кір-
машы, затым ён не пасльпеў к часу. Бачаць яны, што
ад музыкі нідзе супакою няма, от і давай яны ду-
маць, як-бы яго з съвету зьвесці. Хадзем заўтра са
мною, то я табе пакажу.

II. Падпарадкаванье сказаў.

Падпарадкаваньнем называецца злучэнье *ніроўна-
праўных* сказаў. Пры такім злучэньні адны сказы
зьяўляюцца асноўнымі, *кіравальнymi* (незалежнымі), а
другія даданымі—*падпарадкаванымі* (залежнымі).

З лёгічнага боку даданыя, або падпарадкаваныя, сказы становяць сабою пашырэнне дзеля паясьнення якіх-небудзь часцін таго простага сказу, які зъяўляеца ў такім выпадку асноўным сказам.

З формальна-сынтаксычнага боку *даданыя* сказы злучаюцца з асноўным або дапасоўным словамі (займеннымі прыметнікамі ці назоўнікамі), або словамі недапасоўнымі—злучнікамі, прыслоўямі ці прыслоўнымі выражэнніямі. Калі гэтым надворным спосабам формальныя адносіны паміж такімі сказамі не абазначаны, то з сынтаксычнага боку яны ня будуць становіць сабою *падпарадкаванаі* злучэння; тады гэта будуць злучаныя сказы, хоць з лёгічнага боку яны былі-б і няроўнапраўныя.

Такім парадкам, даданыя сказы служаць для паясьнення й для развіцьця якіх-небудзь часцін асноўнага сказу. Розныя спосабы выражэння даданых сказаў знаходзяцца ў залежнасці ад таго, ці паясьняюць яны *назоўнік*,—усё роўна, ці будзе гэты назоўнік дзейнікам, дапаўненьнем ці часткаю сустаўнога выказыніка,—ці *дзеяслой*.

У вапошнім выпадку (калі даданы сказ паясьняе дзеяслой) даданы сказ можа выражаць простае дапаўненне, якое можна перадаць іменнікам, або служыць падменай прыслоўя ці прыслоўных зваротаў, што паказваюць час, месца, прычыну, мэту, спосаб дзеяньня і падобнага.

1. ДАДАНЫЯ СКАЗЫ, ШТО ПАЯСЬНЯЮЦЬ СКЛАНЯЛЬНЫЯ ЧАСТЬЦІНЫ МОВЫ Ў АСНОЎНЫМ СКАЗЕ.

Даданыя сказы, што паясьняюць скланяльныя часціны мовы ў асноўным сказе (дзейнік, дапаўненне ці скланяльную частку сустаўнога выказыніка) звычайна называюцца *азначальнімі*. Яны паясьняюць назоўнік, які служыць дзейнікам, дапаўненнем ці часткаю сустаўнога выказыніка.

Такія даданыя сказы найчасьцей падмяняюць прыметнік, а ў некаторых выпадках і назоўнік. Сюды належаць і такія сказы, што падмяняюць дзейнік і, такім парадкам, стаяць на месцы назоўніка йменнага.

1. Найчасьцей дадана-азначальная сказы звязана з асноўным сказам прыметнікамі займеннымі „каторы“, „які“; гэтыя прыметнікі ўстанаўляюць і лёгчнае, і граматычнае дапасаванье, дзеля гэтага яны зьяўляюцца найбольш пашыранымі, тыповымі злучнікамі, бо ў жыцьці мы найчасьцей сустракаемся з патрэбай вызначыць цікавы для нас прадмет, выясняніць тое ці іншае здарэньне ці зъяўленье.

Прыклады: У моры гаду ёсьць, *катораму* й ліку няма. Шчыпай, кума, ягадкі, *каторы* салодкі, а *каторы* горкі, то для мае жонкі. Замкнуў такім замкамі, *каторых* няма і ня будзе мацней. Тады загадаў ён аддаць кавалю таго самага каня, *на каторым* ездзіў сам.

У звычайнай мове такія даданыя сказы найчасьцей прылучаюцца да асноўнага словам *які*; у власноўным яму адпавядае слова *такі*, напр.: *Якая* яда, *такая* й хада. *Які* сакавік, *такі* й красавік. *Які* дзень, *такі* й пажытак. *Якія* мы самі, *такія* й нашы сані. *Якое* дзерава, *такі* й клін.

Усе такія сказы падмяняюць прыметнікі-азначэні, а часам і выказынік. У гэтих сказах займенныя прыметнікі „каторы“, „які“ часта падмяняюцца словам *што*, якое, як назоўнік займенны, не дапасуецца з тым словам, да якога адносіцца, напр.: Суседзі ў суседачкі, *што* ў нашай бяседачцы, хлопчыкі-малойчыкі, кладзеце чырвончыкі! У канцы грэблі шумяць вербы, *што* я насадзіла. Пакажэце мне тую кветку, *што* цвіце зімой і ўлетку. А дзе-ж тая галубачка, *што* з намі лятала? Павенъ, ветру, з таго краю, дзе мой мілы, *што* кахаю.

Таксама на месцы „які“, „каторы“ знаходзім дзе, напр.: Шчабячы, салавейка, шчабячы, нам дарожачку пакажы: ці да таго двара, дзе нас ждуць, ці да тае гаспожы, дзе мёд п’юць.

Займеньнік „што“ і прыслоўе „дзе“ ставяцца замест „каторы“ ці „які“ ва ўсіх родах і ліках, бо самі яны ня маюць гэтых форм; „што“ й „дзе“ могуць выражаць і ўскосныя склоны ад „каторы“ нават з прыназоўнікам, напр.: Сталі яны жыць у той хаце, *што* летась пабудавалі. А дзе-ж тая крынічанька, *што* голуб купаўся? Няма таго чалавека, што сказаў-бы яму праўду. *Той, што* съпіць. *Той, што* ў чорнай вонратцы. Вылай ён тых хлопцаў, *што* ў агарод лазілі.

2. хто-той. Даданыя сказы, што злучаюцца з асноўным назоўнікам займенным „хто“, звычайна падмяняюць іменьнік, а часта й дзейнік. „Хто“, як назоўнік, не зъмяняецца ў родах, ён ня мае множнага ліку, а, значыць, не дапасуеца з тым словам, якое паясьняе. У васноўным сказе слову „хто“ адпавядзе слова „той“, прычым, яны могуць стаяць у розных склонах і з прыназоўнікам, напр.: *Хто* ўлетку халадку шукае, той узімку галадае. Няхай той серадзіць (посьціць), *хто* на неба глядзіць. *Хто* дбае, той і мае. У *каю* ёсьць матка, у таго галоўка гладка. *Кому* ня ймецца, таму заўсёды лжэцца.

3. што-то. Падобны да даданых сказаў, што пачынаюцца з „хто“, тыя даданыя сказы, што пачынаюцца з „што“. І гэты займеньнік не зъмяняецца ў родах і ня мае множнага ліку. У васноўным сказе яму адпавядзе „то“, якое можа й прапускацца. „Што—то“ могуць стаяць у розных склонах і з прыназоўнікам, напр.: *Што* будзе, то будзе. *Што* з возу ўпала, то прапала. *Што* вясною ножкаю коп, то зімою ручкаю хоп. *Што* зямлёю пакрыта, няхай будзе забыта. *На што* спадзяваўся, таго дачакаўся. *На чым* стану—не адстану.

4. колькі
зь, што пачы-
ні; яму адпа-
вады, столькі

5. чай. Да-
наца яшчэ і
можа дапасава-
нага сказу, на-
таго й гроши.

Ва ўсіх раз-
суязью паміж
адносіца да
прыназоўнікам або

Але апрач
говяняючую скла-
могуць выражা-

У такіх дада-
у, каторым—у
злучнікі, прысл-
Гэтыя сказы в
але ўсё-ж такі
нага слова ў
можна падмян-

6. каб. Да-
щца гэтымі з
Ня было тae
знашлюся такі

7. дзе. Ёсь
нем месца, ш-
яны к таму м-
крамы, дзе-б п-

8. калі.
Настала поўн-

9. як. Аз-
н: Няма ўж-

4. **колькі-столькі.** Ёсьць дадана-азначальныя сказы, што пачынаюцца неазначальным лічэнікам „колькі“; яму адпавядзе „столькі“, напр.: *Колькі ў рэшаце вады, столькі ў яго праўды. Колькі зім, столькі лет.*

5. **чый.** Дадана-азначальныя сказы могуць пачынацца яшчэ прыметнікам займенным „чый“, які можа дапасавацца ў родзе й ліку з іменінікам даданага сказу, напр.: *Чый род, таго й рот. Чый конь, таго й грошы.*

Ва ўсіх разгледжаных сказах займенінікі, служачы сувязьлю паміж даданым і асноўным сказам, звычайна адносяцца да назоўніка, які служыць дзейнікам, *да падъненінем або часткаю сустайноіа выказыніка.*

Але апроч азначэння прадмета, сказы, што паясьняюць скланяльную часціну ў асноўным сказе, могуць выражаць месца, час і іншае.

У такіх даданых сказах на месцы „каторы-б—які-б“, „у каторым—у якім“ і інш. стаяць ужо адпаведныя злучнікі, прыслоўі і іншыя нязменныя часціны мовы. Гэтыя сказы вызначаюцца большай незалежнасцю, але ўсё-ж такі служаць паясьненінем да скланяльнага слова ў асноўным сказе, і іх злучнікі заўсёды можна падмяніць займенінікамі.

6. **каб.** Дадана-азначальныя сказы, што пачынаюцца гэтымі злучнікамі, маюць адценіне мэты, напр.: *Ня было тae хаты, каб двое-трое не памерла. Не знашлося такога чалавека, каб мог яго выратаваць.*

7. **дзе.** Ёсьць дадана-азначальныя сказы з адценінем месца, што пачынаюцца з „дзе“, напр.: *Падышлі яны к таму месцу, дзе пачыналася рэчка. Няма тae крамы, дзе-б прадаваліся родныя мамы.*

8. **калі.** Азначальныя сказы з адценінем часу. Настала поўнач, *калі* нічога ня відаць.

9. **як.** Азначальныя сказы з адценінем парайонанія: *Няма ўжо болей такой паншчыны, як у нас была.*

10. Калі асноўны сказ адмоўны, то ён можа скрачацца ды прымае такі від: „Каго люблю—няма таго; хто мяне любіць—*ні я маю*“.

2. ДАДАНЫЯ СКАЗЫ, ШТО ПАЯСЬНЯЮЦЬ ДЗЕЯСЛОУ.

Даданыя сказы, што паясьняюць дзеяслу, называюцца *дапаўняльнымі*.

У простым сказе дзеяслу, а таксама дзеяпрыметнікі, дзеяпрыслу і інфінітывы, паясьняюць звычайна дапаўнені; у складана-падпарадкованых сказах месца гэтых дапаўненіяў займаюць *дадана-дапаўняльныя* сказы. Яны цесна прылягаюць да дзеяслова, падмяняючы ў гэтым выпадку назоўнік. Калі выказынік у васноўным сказе выражан безасабова, то дапаўняльныя сказы могуць падмяняць і дзейнік.

З формальна-сінтаксычнага боку *дапаўняльныя* сказы бываюць дваякія: яны або падпарадковаюцца дзеяслову злучнікамі, прыслуямі ці прыслуўнымі выражэніямі, або становяюць сабою залежнае пытаньне, і падпарадковаюцца дзеяслову пытальнымі займенінікамі ці прыслуўямі займеннага пахаджэння.

I. Дапаўняльныя сказы, ня выражаныя ў форме залежнага (ускоснага) пытаньня, звязваюцца з асноўным сказам наступнымі спосабамі:

1. Злучнікамі **аж**, **ажно**, напр.: Глянуў ён, *аж* коняй няма. Глядзіць, *аж* там паноў хоць гаць гаці. Думаў хлеб съячы, *ажно* муکі ані званьня.

Гэтыя сказы становяюць пераходную ступень ад злучаных да падпарадкованых.

2. Злучнік **што**. Самымі звычайнімі, найбольш пашыранымі дапаўняльнымі сказамі зьяўляюцца тыя, што пачынаюцца злучнікам „што“, які вытварыўся з займенініка, што шырока ўжываецца ў азначальных сказах. Напр.: Цешыўся старац, *што* перажыў марац.

Бачыць, *што* няма рады. Ніхто-б іншы не адважуўся йсьці, пачуўши, *што* пачынаюць страляць.

Далі кляцьбу аб сабе, *што* будуць жыць у згодзе. Засталіся яны сіратамі, і ўсе дзівіліся, *што* як яны будуць жыць. Бачыць ён, *што* тут не пярэліўкі. Плача, *што* дарэмна вяне ў глушки, *што* нідзе ня бачыць роднае души (Я. Кол.). Чуюць, хтось стукае ў дзвіверы.

3. **Злучнік каб.** Дапаўняльныя сказы могуць звязвацца з асноўным злучнікам „каб“, напр.: І загадаў ён, *каб* ніхто не чапаў гэтых яблык. Тады стаў ён прасіцца, *каб* пусьцілі яго да дому. Я толькі аднаго хачу, *каб* ты здароў быў.

4. **Злучнік абы.** Здараецца, але вельмі рэдка, што дапаўняльныя сказы пачынаюцца злучнікам „абы“ ў значэнні „каб“, напр.: Яму хацелася, *абы* й часінкі ня страціць.

5. **быдта, бытцам.** Для выражэння незалежнага факту, дапаўняльныя сказы могуць злучацца з асноўным дзеяслоўнымі прыслоўямі „быдта“, „бытцам“, напр.: Кажуць, *быдта* пасварыліся яны за невашта. Скажы, *бытцам* мы ня бачыліся з табою.

II. Да дапаўняльных сказаў, што паясьняюць дзеяслоў, належаць і так званыя ўскосныя пытаныні, якія зайдёды залежаць ад дзеяслова.

Ад дзеяслова могуць залежаць і простыя пытаныні, напрыклад: Тады падыходзіць селядоршы брат ды кажа: „Брат! нашто ты крыўдзіш мяне?“ Разважаў сам сабе, ці ехаць мне заўтра на кірмаш, ці не?

Але з формальна-граматычнага боку ў такіх сказах падпарядкаваныя дзеяслову ня будзе; яно наступіць толькі тады, калі перад такім сказам стане злучнік „што“ („Ён спытаў, што ці прынёс ён гроши“), або калі пытальны сказ зъменіць сваю пабудову: дзеяслоў 2-ой асобы пярайдзе ў 3-ю асобу, а займеннікі „ты“, „вы“ павыпадуць або заменяцца 3-ай асобай.

Дапаўняльныя сказы з укоснымі пытанынімі звязваюцца з асноўнымі сказамі або пытальными часткі (дапаможнікамі), або пытальнымі займеннікамі.

1. Падпарарадкаванье пытальным дапаможнікам ці:
Пытающца, *ци* ня бачылі яны коняй. Паглядзеў, *ци* жывы, ды зноў стаў біць. Прышлі паглядзець, *ци* праўда, што там шкло.
2. Падпарарадкаванье займенным прыслоўем **як**:
Ніхто ня ведае, **як** хто абедае. Прышлі паслухаць, **як** грае музыка.
3. Падпарарадкаванье прыслоўем **дзе**: Рыба шукае, **дзе** глыбей, а чалавек, **дзе** ляпей. Пытаецца ў сына, **дзе** ён быў.
4. Падпарарадкаванье пытальным займеньнікам **хто**:
А **ци** ведаеш ты, чалавечка, **хто** я? Толькі ня ведаю я, **хто** вы ёсьцека. Спытай у яго, *ад каю* ён такога **каня** мае?
5. Падпарарадкаванье пытальным займеньнікам **што**: Прышлі паглядзець, **што** яны робяць. Багатыр дзівіцца, *чым* худак жывіцца. Ня ведама, *чым* і **як** яна жывілася. Тады стаў ён рассказваць, *чаму* ня прышоў на работу.
6. Падпарарадкаванье займеньнікамі **які**, **чый**: Ён толькі спытаўся, *чые* гэта коні. Праходзячы пацікавіўся, **якія** гэта людзі.

3. ДАДАНЫЯ СКАЗЫ АКАЛІЧНАСЬЦІ.

Даданыя сказы, што паясьняюць дзеяслou, могуць выражаць месца, час, прычину, мэту, спосаб дзеяння і, такім парадкам, дапаўняць тыя акалічнасці, пры якіх адбылося цi магло або не магло быць тое, што выражаетца асноўным сказам. Такія даданыя сказы называюцца *сказамі акалічнасці*.

1. Сказы акалічнасці месца.

Гэтыя сказы злучаюцца з асноўным сказам прыслоўнымі злучнікамі: **дзе**, **куды**, **адкуль**; у асноўным сказе ім адпавядаюць: **там**, **туды**, **адтуль**.

Гэтыя паказальныя слова (прилоўі) могуць праpusкацца, але яны заўсёды разумеюцца; **дзе** гэтых

злучальна-паказальных слоў нельга разумець, там будуць звычайныя дапаўняльныя сказы або ўскосныя пытаныні ці нават—пры назоўніках іменных—азначальныя сказы. Прыклады: *Дзе поўна было, там стала пуста, а дзе кветкі расьлі, там палын заняўся.*

Дзе нянек многа, там дзіця бязнога. Вольна йсьці куды хаця (у гэтым прыкладзе сказ акалічнасці месца абярнуўся ў акалічнасцёвае выражэнъне). Пашоў, куды вочы глядзяць. Адкуль хмара, адтуль і дождж. Куды прыдзе—паграе.

Бываюць і мяшаныя звароты, з перастаўленымі прыслоўямі, напр.: *Бацька пашоў туды, адкуль ніхто не варочаецца.*

2. Сказы акалічнасці часу.

а) Самым пашыраным спосабам падпарадкован'ня даданых сказаў акалічнасці часу зъяўляецца злучнік-присло́ве *калі*, напр.: *Не да парасят сьвіньні, калі яе смаляць. А мне й няўпрыцям, калі гэта было.*

б) Даданыя сказы акалічнасці часу могуць звязвацца з асноўным прыслоўным злучнікам *як*, напр.: *Як ем—і глух, і нем. Ня слухай лісіцы, як яна прыдзе, бо яна цябе зъесьць. У ночы, як усе палеглі спаць, пашлі яны вартаваць сад. Як заграе музыка, дык нават птушкі перастаюць сьпяваць. Як зъмеркне, то ні за што ня пойдзе на двор.*

в) Вельмі пашыраны ў сказах акалічнасці часу злучнікі-прислоўі *покі*, *пакуль*, напр.: *Касі, каса, пакуль раса. Няхай звоняць, пакуль ахвоту згоняць. Покі сонца ўзыдзе, раса вочы выесьць. Покі жыў буду—не забуду. Пакуль на гумне цэп, датуль настале хлеб. Покі сыты ссохне, датуль худы здохнене. Покі да розуму дойдзе, многа вады ўцячэ.*

Як відаць з прыкладаў, злучнікам „покі“, „пакуль“ у васноўным сказе часам адпавядаюць „патуль“, „датуль“.

- г) Апроч пералічаных злучнікаў-прыслоўяў, сказы акалічнасьці часу могуць злучацца з асноўным сказам прыслоўямі толькі, колькі, пакамісъ, напр.: *Толькі ён заснуў, аж чуе—нехта крычыць. Толькі быў задрамаў, чуе—нехта стукае. Колькі раз яны прыходзлі сюды—нічога не знаходзлі. Пакамісъ скосім, то й сонца зойдзе.*
- д) Здараецца, хоць вельмі рэдка, злучнік **нім=покі**, напр.: *Нім я дабег да хаты, загарэлася ўжо й гумно. Біліся яны, біліся, аж нім дурань усе шэсьць галоў адсек* (з казкі; тут „нім“ мае перад сабою памацніальны даламожнік „аж“).
- е) У значэнні „покі“ ўжываецца яшчэ „аж“, каб выразіць, што далей час ня мог пайсьці, напр.: *Ня пускалі з работы, аж покі сонца зашло.*
- ж) Здараюцца яшчэ злучнікі ў сказах акалічнасьці часу **абы, што**, напр.: *Абы дзень настаў, дык і пачынаюцца сваркі. Абы вышаў у лес, дык от на цябе ўсё й бяжыць. Што павядзе раз па струнах, дык вот табе й рубель. Што гадзінка, то новая прычынка. Што жывём, то вучымся. Што месяц, то дзесяць.*

3. Сказы акалічнасьці прычыны.

Даданыя сказы акалічнасьці прычыны пачынаюцца звычайна такімі злучнікамі:

- а) **што**—яму ў асноўным адпавядае „затым“, „адтаго“, напр.: *Затым съялы плача, што съцежкі ня ба-ча. Доўга гаравалі яны, што ня мелі сваіх дзя-цей. Адтаго мы пагалелі, што соладка пілі, елі.*
- б) Прычыннасьць можа выражацца часоўнымі сказамі, што пачынаюцца злучнікам „**калі**“, якому ў асноўным адпавядаюць „чamu“, „як“, напр.: *Чamu мне ня пецы, чamu ня гудзець, калі ў маёй хатачы па-радак ідзець. Як-жа мне ня плакаць, калі ў маю хатку ўлез некі страшны звер.*
- в) **бо**: З поля зъбяры ў адну кучу каменьне, бо замінае яно надарэмна.

4. Сказы акаличнасці мэты.

Даданыя сказы акаличнасці мэты злучаюцца з асноўным:

- a) У пераважнай большасці злучнікам каб, напр.: Дастаў ён з мяшочкі скрыпку й смык, каб яшчэ раз паграць. Добра глядзі, каб агрэху ня даць. Сошку сваю ты нанова наладзь, лепш каб было, чалавечча, араць. Зачыняйце шчыльна хату, каб ня дзъмулі халады. Прышлі да хаты, каб супачыць.
- b) Сказ мэты можна бачыць і ў наступным прыкладзе: „Стай зьбірацца, нібыта да дому ехаць”, дзе даданы сказ акаличнасці мэты пачынаецца словам „нібыта”.

5. Сказы акаличнасці спосабу дзеяньня.

Даданыя сказы акаличнасці спосабу дзеяньня, паясьняючы дзеяслой, паказваюць спосаб дзеяньня. Яны выражают спосаб дзеяньня, пароўнанье (дадатнае ѹ адмоўнае) розных дзеяньняў, станаў, зьяў і здарэньняў; часам можа выражатца ѹ вынік з пэўнага дзеяньня. Усё гэта пазваляе падзяліць сказы акаличнасці спосабу дзеяньня на дзве часткі: 1) сказы парайнальныя і 2) сказы паясьняльныя.

1. Сказы парайнальныя звычайна звязваюцца з асноўным сказам такімі злучнікамі:

a) як: Літвін, як лін. Сказаў, як звязаў. Сыпіць, як пшаніцу прадаўши. Сядзіць, як мыш пад мятою. Вочы гараци, як вугальлё. Пабялеў, як палатно. Шуміць лес, от як песні сипявае. Як пасьцелеш, так і высыпішся. Лепей у пяску гніць, як з нямілым жыць.

Як бачым з некоторых прыкладаў, злучніку „як“ у даданым сказе адпавядае злучнік „так“ у асноўным.

b) бы: з „якобы“: Дрыжыць, бы тая асіна. Дудка грае тонка, от бы тая павуціна. І ўскліпвае рэчка ѿ пяскох залатых, бы маці па дзесяцях сваіх.

в) **што:** *Што* край, то звычай, *што* сяло, то но-
раў, а *што* галава, то розум.

г) **чым**—прыладны склон займенніка „*што*”, ча-
сам з часткаю „*сі*”, якая развілася з паказальнага
займенніка, напр.: *Чым* далей, тым горай. Крычыць,
на чым съвет стаіць. Лепей хлеб з вадою, *чымсі* з бя-
дою. Лепей з добрым згубіць, *чымсі* з дурным знайсьці.

д) **бытцам:** А той і не шманае, *бытцам* яго муха
ўкусіла. На людзей брахаў, *бытцам* сваё добро абе-
рагаў.

2. Сказы паясьняльныя вельмі падобны да сказаў
заключальных (§ 33,I:6); у іх знаходзім такія злучнікі:

а) **аж,** які можа быць з часткаю „*но*” (ажно):
Ночы цёплыя, *аж* парыць. Байбак бяжыць, *аж* бала-
хон дрыжыць. Бачыць, зусім сырый дровы, *ажно* заць-
вілі. Выбегла баба паглядзець, *ажно* ні рыбы тэй, ні
лісцы няма ў корабе. Як загрыміць, *аж* у вушшу
зазывінела.

Гэтыя сказы можна разглядаць, як злучаныя.

б) **што:** Зашоў у такую гушчарню, *што* й съве-
ту ня відаць. Быў ён такі паганы, *што* як яго й
зямля насіла. Яго апанаваў такі съмех, *што* ня мог
вытрываць. Дажыліся, *што* хлеба ня было куска. Му-
сіць нашага гаспадара забіта, *што* яго даўно ня чуць.

в) **каб:** Цяпер ня той съвет настаў, *каб* байкі слу-
хаць. Я не на тое пастаўлен, *каб* патураць вашым
выгадкам.

4. СКАЗЫ УМОЎНЫЯ і УСТУПАЛЬНЫЯ.

Сказы умоўныя і уступальныя становяць асоб-
ную группу складаных сказаў. Яны, уласна кажучы,
злучаныя сказы, але паасобныя сказы іх незалежна
адзін ад аднаго ня мысьляцца. І з надворнага боку
яны звязаны паміж сабою так (*калі—то*, *хоць—але*),
што гаворыць аб іх неразлучнай парнасьці. Але гэ-
тыя граматычныя абазначэнні іх сувязі часта пра-
пускаюцца, калі, напрыклад, стаіць загадны лад за-
мест умоўнага.

1. Умоўныя сказы.

Умоўныя сказы належаць да прычынных сказаў. У вадным сказе звычайна выражаецца тая умова, ад якой залежыць дзеяньне ці вынік, аб якім гаворыцца ў другім сказе.

Умоўныя сказы зьяўляюцца набыткам разьвітога, практычнага разуму, які ўжо ўмее аддзяліць важнейшыя, істотнейшыя прыметы адных зъяўленьняў ды адкінуць іх у другіх.

Умоўныя сказы злучаюцца паміж сабою наступным спосабам:

а) калі—то (дык, дак): *Калі* гаспадар у карчме скача, то гаспадарка ў дварэ плача. *Калі* нярод, дык і неў малот.

б) каб—то-б („то“ часта прапускаеца), дык: *Каб* не перамерлі, то-б неба падперлі. *Каб* ня ежка да не адзежка, дык была-б грошай дзежка. *Каб* я цябе баяўся, з мяне-б дурны съмяяўся. *Каб* чаўнок, пераплыў-бы на той бачок. *Каб* вогля, знашоў-бы сабе поле.

в) Часам для выражэння умоўнага сказу даволі бывае аднаго умоўнага ладу, напр.: *Былі-б пабразічыя*, а памагачыя будуць. *Ня было-б тут пастуха, вайкі-б перадушылі авечкі. Была-б здарова бабуся, ні-кога не баюся.*

2. Уступальныя сказы.

Уступальныя сказы яшчэ больш, як умоўныя, подобны да злучаных сказаў супярэчных, але ў такіх сказах адна думка не супастаўляеца з другой, а толькі трохі агранічае яе, часам выражуючи неспадзяваны вынік у парайонаньні з прычынай.

Уступальныя сказы съведчаць ужо ня толькі аб практычнасці й развазе таго, хто гаворыць; яны паказваюць, што асока—чалавек грамадзянскі, бо ўмее цаніць і паважаць чужую думку, нават не згаджаючыся з ёю. Значэнне такіх сказаў пры вытворэньні науки, культуры вельмі вядомае.

Уступальныя сказы таксама парныя сказы; сувязь паміж імі выражаетца парнымі злучнікамі, хоць часам злучнікі ў тым ці іншым сказе пропускаюцца. Найчасьцей сустракаюцца такія злучнікі:

а) **хоць**—абы, **хоць**—але, **хоць**—да, напр.: *Хоць у латаным, абы ня ў хватаным. Хоць позна, але завозна. Хоць гол, да васьцёр. Цішком браў, але ня краў. Хоць ты за мяне большы, але дурань горшы. Хоць страту мець будзем, але свайго даб'ёмся. Мякка съцеле, да мулка спаць.*

б) **няхай**: *Няхай-бы яны пагасьцявалі дзень-два, а то другая нядзеля йдзе.*

в) **ні**: *Што ні рабілі, чаго ні чынілі—нічога не памагло. Куды ні кінь—усюды клін.*

„**Ні**“ часам можа пропускацца, напр.: *Што махне, дык дзесяць дубоў і паляціць, бы тыя чароціны.*

ЗАЎВАЖАНЫЯ АБМЫЛКІ.

стр.:	радок:	надрукована:	павінна быць:
2	2	зъверху	„ВДБ“
3	3	"	на формальна
5	13	"	А. В. Ветухов
12	15	"	у сэнсе
36	4	"	родны прэдыкатыўны
43	21	"	Тут былі
44	14	"	яно ставіцца
47	3	"	пяцёх рублёў.
48	11	"	вінавальным склонам
—	12	зънізу	дзяцьмі-задзірамі
51	6-7	"	з харашанькімі,
53	6	зъверху	стаіць
—	16	"	не азначае
—	17	"	значэньню
—	6	зънізу	пастушок
—	4	"	прадаецца
54	3	зъверху	я раскажу
—	9	"	братанькі!
63	7	"	павялічальна,
64	2	"	а ні-ні,
—	7	зънізу	заўсёды ўжываецца
—	2	"	Не далёка
65	10	зъверху	люляя,
80	1	"	нябожа,
81	23	"	харашанькае,
93	19-20	"	Пад двумя
96	6	зънізу	сантаксычны
105	1-2	"	Правільна: дзяячата (о), як зборныя назоўнікі іменныя: сучко, гальле і інш...
115	14-16	"	Гэты абзап трэба зусім выкінуць, бо ён памылковы: „коняй“, „грошай“—гэта формы даўнейшага роднага склону, а ня парнага ліку.
144	2-3	"	або ў родным
—	6	"	а родным
181	15	"	а рабіць
197	9	зъверху	(браце!)
198	6	"	Пасля слова „назоўніка“ дадаць: „або тая часціна мовы, што мысліцца, як назоўнік“.
203	15	зънізу	ні ўво шта
204	14	"	б) З вінавальным склонам „без“ і „замест“ ня злу- чаюцца.
—	15	"	б) З давальным склонам „да“ ня злучаецца.
205	11	зъверху	пры родным
—	13	"	(тут нават вінавальный)
209	3	зънізу	пры няжывых прадметах
226	6	"	усяму
237	2	"	скоравяр-
			Правільна: дзяячата (ка- нец фразы—выкінуль).
			або ў вінавальным
			а вінавальным
			а прасіць
			(брат!)
			ні ўво што
			б) З вінавальным склонам „да“ ня злучаецца.
			пры вінавальным
			(тут вінавальный)
			пры назовах няжывых
			прадметаў
			усяму
			скоравяр-

З Ъ М Е С Т.

ЧАСЬЦЬ ПЕРШАЯ.

Прадмова.

I.

Сказ і яго склад.

Уводзіны.

§ 1. Граматыка і яе склад	8
§ 2. Сынтакс	10
§ 3. Кіраваньне й дапасаваньне	11
1) Кіраваньне. 2) Дапасаваньне. 3) Дапасаваньне неграматычнае 4) Словы кіроўныя й дапасоўныя. 5) Словы недапасоўныя й някіроўныя. 6) Словы кіравальныя й дапасавальныя. Задачка 1-ая. Задачка 2-ая.	15

Просты сказ і яго склад.

§ 4. Сказ	17
§ 5. Дзейнік і выказынік	18
1) Выказынік. 2) Дзейнік. Задачка 3-ая.	21
§ 6. Асноўныя й даданыя часціны сказу	22
§ 7. Дапаўненіне	23
§ 8. Азначэніне	27
§ 9. Акалічнасьць	30
§ 10. Формы выказыніка	32
1) Просты выказынік. 2) Сустаўны выказынік. 3) Падвойны выказынік. Задачка 9-ая.	38
§ 11. Сказы бяз дзейніка.	39
1) Неазначальна-асабовы сказ. 2) Безасабовы сказ. Задачка 10-ая.	40
§ 12. Зыліты сказ.	41
а) Злучнік і (й). б) Злучнік ды. Дапасаваньне ў зылітым сказе. Пунктацыя ў зылітым сказе. Задачка 11-ая.	44
§ 13. Прыдатак.	46

1) Прыдатак і род. 2) Прыдаткі-назоўнікі лічэбныя. 3) Прыдатак з паясьняльнымі словамі.	
4) Прыдатак-пералічэнне. 5) Прыдатак з злучальнымі й памацняльнымі словамі. 6) Злучэнне назоўнікаў лічэбных з іменнымі. 7) Прыдаткі, выражаныя прыметнікамі й дзеяпрыметнікамі.	
8) Прыдатак-дзеяпрыметнік, злучаны з дзеяпрыметнай акалічнасцю. 9) Незалежныя прыдаткі-дапаўненіні. 10) Прыдаткі „які“, „такі“. Задачка 12-ая.	50
§ 14. Клічнае слова.	52
Прыклады для разбору. Вывады. Задачка 13-ая.	53
§ 15. Пабочнае слова.	54
§ 16. Незалежныя слова ў сказе і выклічнікі.	56
§ 17. Віды простых сказаў.	57
1) Просты сказ. 2) Просты кароткі сказ. 3) Просты разьвіты сказ. 4) Сказ поўны. 5) Сказ няпойны. 6) Адначленныя (аднаслоўныя) сказы.	
7) Сказы, выражаныя адным дзейнікам. 8) Сказы, выражаныя адным выказынікам. Задачка 16-ая.	61
§ 18. Сказы адмоўныя й станоўныя.	62
Прыклады для разбору. Вывады: адмоўе „не (ня)“, адмоўе „ні“, падвойная й патройная адмоўнасць, памацняльнае адмоўе „ані“, адмоўе „няма“, „нямашака“; адмоўныя займеннікі „некалі“, „нечага“, „некуды“. Задачка 17-ая.	64
§ 19. Сказы апавядальныя, клічныя й пытальныя.	66
Прыклады для разбору. Вывады: клічны сказ, апавядальны сказ, пытальны сказ. Пытальныя дапаможнікі „ци“, „хіба“. Пытанье простае і пытанье ускоснае. Задачка 18-ая.	69
§ 20. Паўторны пытальнік.	70
II.	
Складаны сказ.	
§ 21. Складана-злучаны і складана-залежны сказ.	72
Прыклады для разбору. Вывады. Задачка 19-ая.	76
§ 22. Складана-злучаны сказ.	77
Прыклады для разбору. Вывады: злучэнне простае, супраціўнае, разъмеркавальнае, прычынна-заключальнае (вінавальнае) й параўнальнае. Задачка 20-ая.	79

§ 23. Складана-залежны сказ.	81
Прыклады для разбору. Вывады. Сказ асноўны й даданы (залежны й незалежны). Сказ сузалежны. Сказ падзалежны. Параўнальны сказ. Параўнальны сказ з злучнікам „такік“. Задачка 21-ая.	85
§ 24. Пабочны сказ.	87
Прыклады для разбору. Вывады. Задачка 22-ая.	88
§ 25. Чужаслоўе	90
Прыклады для разбору. Вывады. Мова простая і мова ускосная. Задачка 23-ая.	92
§ 26. Кругасказ (пэрыод)	94
Прыклады для разбору. Вывады. Задачка 25-ая.	96

ЧАСЬЦЬ ДРУГАЯ.

Спосабы выражэння паасобных часцін сказу і цэлых сказаў.

§ 27. Род і лік.	103
I) Род. Переход слоў жаночага роду ў мужчынскі род. Зъмена роду ў назовах прадметаў жывых. Назоўнікі лічэбныя. Прыметнікі й дзеяпрыметнікі. Параўнальная ступень прыметнікаў.	
II) Лік. Асаблівасці адзіночнага ліку. Асаблівасці множнага ліку.	
Парны лік. Ужыванье парнага ліку даўней. Формы парнага ліку ў сучаснай беларускай мове: а) мужч. роду, б) жаноч. й ніяк. роду.	
§ 28. Спосабы выражэння дзейніка.	116
1) Выражэнне дзейніка назоўнікам іменным. 2) Выражэнне дзейніка займеннікам. 3) Выражэнне дзейніка лічэбнікам. 4) Выражэнне дзейніка прыметнікам і дзеяпрыметнікам. 5) Выражэнне дзейніка нязменнай часцінай мовы.	
§ 29. Спосабы выражэння выказыніка.	191
1) Формы выказыніка: а) просты выказынік, б) сустаўны выказынік, в) падвойны выказынік.	135
2) Выражэнне сустаўнога выказыніка:	
1) сувязь сустаўнога выказыніка; „быць“—выказынік; „быць“—сувязь, 2) іншыя дзеясловоў ў ролі сувязі.	137

3) Недзеялоўныя часыці ў сустаўным выказыніку: 1) назоўнік іменны; 2) „трэба“; 3) клічнае слова; 4) прыметнікі; 5) дзеяпрыметнікі залежнага і 6) дзейнага значэння; 7) паразунальная ступень прыметніка; 8) прыметнікі адносна-прыналежныя; 9) лічэбнікі; 10) займеннікі; 11) парушэнне дапасавання, 12) прыслоўе.	143
Пераход сустаўнога выказыніка ў прости:	144
4) Прыладны прэдыкатыўны.	145
Прыладны прэдыкатыўны заместа другога вінавальнага	147
5) Родны прэдыкатыўны	148
6) Выражэнне падвойнага выказыніка	149
7) Выражэнне выказыніка ў безасабовых сказах	151
8) Выражэнне простага выказыніка.	157
1) выказынік аднаго кораня з дзейнікам;	
2) прости выказынік з дзеясловам-прыдаткам;	
3) асона, лік, час, лад, стан, трыванье; 4) выражэнне асона; 5) выражэнне ліку; 6) выражэнне часу; 7) выражэнне ладоў, 8) выражэнне станаў, 9) выражэнне трываньня	175

Даданыя, або паясьняльныя, слова.

§ 30. Даданыя слова, выражаныя формамі склону без прыназоўнікаў	180
---------------------------------------------------------------------------	-----

Назоўны склон. Азначэнне (180). Прыдатак (181). Вінавальны склон (182). Родны склон: родны склон пры дзея słowах (186), родны пры назоўніках (188), родны адлучальны, адыходны (189), родны прычыны (190), родны месца (190), родны поклічу (190). Давальны склон (190).
Прыладны склон (193). Месны склон (196). Значэнне дапаўненія (196); падзел далаўненія (197), значэнне прыназоўнікаў (198), пахаджэнне прыназоўнікаў і прыслоўяў (200).

§ 31. Дапаўненіі з прыназоўнікамі	201
---------------------------------------------	-----

Значэнне сустаўных дапаўненія (202). Агульная увага да прыназоўнікаў (203). Ужыванье прыназоўнікаў (205): аб, а (205), абапал (207), ад (207), апроч, апрача, акром (209), без (209), вобак, вобач (209), для, дзеля (210), да (210), з, з=із, з=с (211,212), за (214), к (216),

каля (217), канец, канцы (217), край (217),
кром, акром (218), кругом (218), між (218),
міма (219), на (219), над (221), пад (222), перад,
прад (223), па (224), подле, паводле, паводлуг,
подлуг, водлуг, водле (227), поверх, пасярод
(227), посьля, пасьля (228), пра (228), праз, пе-
раз (228), пры (228), проці, проціў (228), скрэзь
(229), у (229), у (230), уз (233), цераз (233).

§ 32. Даданыя слова ў сказе, выражаныя пры-
слоўямі й дзеяпрыслоўямі 234

1. Акалічнасці (234): а) прысло́е (234),
б) дзеяпрысло́е (236). 2. Падзел акалічнасцяй
(238): акалічнасці спосабу дзеяньня (238), ака-
лічнасці месца (239), акалічнасці-дзеяпрыслоўі
часу (239), акалічнасці прычыны, мэты (239),
акалічнасці меры, колькасці (240), акалічнасці
памацнільныя й азначальныя (240).

§ 33. Злучэныне й падпарадкаваныне сказаў 240

I. Злучэныне сказаў—злучнікі й злучальныя
слова (240). 1. Простае злучэныне сказаў: злуч-
нік „і“ (242), злучнік „а“ (242), злучнік „ды“,
„да“ (243). 2. Разъмеркавальнае злучэныне ска-
заў: 1. „ні—ні“ (244). 2. „ци—ци“ (244), „або—або“,
„альбо—альбо“ (245). 3. Параўнальнае злучэныне
сказаў (245). 4. Супярэчнае злучэныне сказаў
(246). 5. Прычыннае злучэныне сказаў (248).
6. Простае злучэныне сказаў (249).

II. Падпарадкаваныне сказаў (249). 1. Да-
даныя сказы, што паясьняюць скланяльныя час-
ціны мовы ў асноўным сказе (250). 2. Да-
даныя сказы, што паясьняюць дзеяслоў (254). 3. Да-
даныя сказы акалічнасці (256): сказы акалічнасці
месца (256), сказы акалічнасці часу (257),
сказы акалічнасці прычыны (258), сказы ака-
лічнасці мэты (259), сказы акалічнасці спо-
собу дзеяньня.

III. Сказы умоўныя і уступальныя: 1) умоў-
ныя сказы (261), 2) уступальныя сказы (261).

Заўважаныя абмылкі 263
Зъмест 264

КНІГАСЬПІС.

ПАДРУЧНІКІ.

Азбуків М. Географія Эўропы. З малюнкамі і картай у фарбах.	2 р. 50 к.
Беларуская разрэзная азбука	5 к.
Выпісы з беларускае літаратуры ч. II. Новы й най-ноўшы кругабегі	1 р. 25 к.
Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. З малюнкамі. Выд. 3-е.	2 р. —
Грамыка М. Пачатковая географія. З малюнкамі.	— 45 к.
Кісялёў А. Элемэнтарная альгебра ч. II	1 р. —
Кашын Н. Фізыка ч. I. З малюнкамі	1 р. 50 к.
Кашын Н. Фізыка ч. II. З малюнкамі	1 р. 70 к.
Круталевіч А. Альгебра ч. I-я	— 60 к.
Круталевіч А. Альгебра ч. II-я	1 р. 50 к.
Лёсік Язэп. Беларускі правапіс. Выд. 2-е.	
Лёсік Язэп. Пачатковая граматыка. Выд. 2-е.	— 30 к.
Лёсік Язэп. Сынтакс беларускае мовы.	1 р. —
Лойка М. Першыя крокі ў матэматыцы. З малюнкамі .	— 30 к.
Лукашэвіч і Валасковіч. Методыка арытмэтыкі	— 60 к.
Мікельсар. Пачатковая геомэтрыя. З малюнкамі	— 50 к.
Мэтрычная систэма мерак у параўнаньні з расійскімі меркамі. (Табліца)	— 15 к.
Некрашэвіч С. Беларускі Лемантар. Выд. 2-е. З малюнкамі	— 20 к
Некрашэвіч С. Роднае слова ч. 1-я. Выд. 2-е З малюнкамі.	— 35 к.
Некрашэвіч С. Роднае слова. Другая пасъля лемантара книга для чытаньня. Выд. 4-е	— 40 к.
Пічэта Ў. Проф. Гісторыя Беларусі ад старадаўных часоў да Люблінскай вуніі	— 90 к.
Самковіч І. і Пратасевіч І. Родныя шляхі. Літаратурныя выпісы для V і VI клясаў сямёхгодкі. З малюнкамі.	2 р. —

II.

ПРЫГОЖАЕ ПІСЬМЕНСТВА.

Багушэвіч Ф. Дудка Беларуская. Смык Беларускі. Эбор вершаваных твораў у аднай кнізе	— 30 к.
Бядуля Зымітрок. Буралом. Эбор вершаў	— 60 к.
Бядуля Зымітрок. На зачарованых гонях. Апавяданьні	— 40 к.
Гартны Щішка. Песьні працы і змаганьня. Эбор вершаў	— 75 к.
Гартны Щішка. Сокі цаліны. Роман, ч. I-я	1 р. —
Гартны Щішка. Трэскі на хвалях. Эбор апавяданьняў	1 р. 50 к.
Гурло А. Барвенак. Эбор вершаў	1 р. —
Гушча Тарас (Я. Колас). Першыя крокі. Эбор. апавяданьняў для дзяцей	— 40 к.
Гушча Тарас (Я. Колас) На рубяжы. Эбор апавяданьняў. (Друкуеца).	
Гушча Тарас (Я. Колас). У Палескай глушы. Повесьць	1 р. —
Дубоўка Ўладзімір. Строма. Вершы	— 20 к.
Журба Я. Зааранкі. Эбор вершаў	— 50 к.
Зарэпкі М. У віры жыцьця. Эбор апавяданьняў. (Друкуеца).	
Колас Якуб. Водгульле. Эбор вершаў	— 35 к.
Колас Якуб. Новая зямля. Поэма	1 р. 50 к.
Купала Янка. Безназоўнае. Эбор вершаў	1 р. —
Купала Янка. Эбор твораў. Т. I. „Жалейка“ і „Гусь- ляр“. Портрэтам, жыцьцёпісам і крытычным нарысам. (Друкуеца).	
Купала Янка. Спадчына. Эбор вершаў	1 р. —
Купала Янка. Шляхам жыцьця. Эбор вершаў	1 р. 25 к.
Чарот М. Веснаход. Эбор апавяданьняў	1 р. 10 к.
Чарот М. Завіруха. Эбор вершаў	— 40 к.
Чырвоны Дудар. Беларускі дэкліматар. Злажылі Я. Купала і Щішка Гартны	2 р. —
Ядвігін Ш. Бяроэка. Апавяданьні	— 20 к.
Янакаф (Бядуля). Пад родным небам. Эбор вершаў	— 65 к.

ЧАСОПІСІ.

„Полымя“ за 1922 г. № 1 (ц. 30 к.), за 1923 г. № 2 (ц. 50 к.),
№ 3—4 (ц. 50 к.), № 5—6 (ц. 1 р.), № 7—8 (ц. 1 р.),
за 1924 г. № 1 (ц. 2 р.), № 2 (ц. 2 р.), № 3 (ц. 1 р.), № 4 (ц. 1 р.).
„Маладняк“ за 1923 г. № 1 (ц. 75 к.), за 1924 г. № 2—3 (ц. 1 р.),
№ 4 (ц. 80 к.), № 5 (ц. 1 р. 50 к.).

III.

ТЭАТР і МУЗЫКА.

Маркевіч А. Жалобны марш на съмерць У. Леніна. Для фортэп'яно	— 20 к.
Равінскі М. Зборнік песень з нотамі	— 40 к.
Родзевіч Л. Пакрыўджаныя. Драма ў 4-х дзеях	— 15 к.
Сдэнічныя творы. Сшытак першы. („Паўлінка“— Я Купалы. „Манька“— Ф. Аляхновіча. „Залёты“— В. Д. Марцінкевіча. „Пашыліся ў дурні“— М. Крапіўніцкага)	— 25 к.
Сдэнічныя творы. Кніжка першая. („Прымакі“— Я Купалы. „Мікітаў лапаць“— М. Кудзелькі. „Зьбягнітэжаны Саўка“, „Пасланец“, „Конскі портрэт“— Л. Родзевіча)	— 40 к.
Сдэнічныя творы. Кніжка другая. („Соцыялістка“— Ц. Гартнага. „Сон на балоце“— М. Кудзелькі. „Калісь“, „Лес шуміць“— Ф. Аляхновіча)	— 70 к.
Тэраўскі Ў. Беларускі Лірнік. Сыпейнік на чатыры галасы 99 песень	— 75 к.

КОМСАМОЛЬСКІЯ ВЫДАНЬНІ.

Вольны, Александровіч, Дудар. „Ваўчаняты. Роман беларускіх лясоў. З малюнкамі. (Друкуецца).	
Вольны А. „Два“. Повесьць. З малюнкамі. (Друкуецца).	
Комсамольскаяnota. Вершы	— 25 к.
Комсамольскі сыпейнік	— 20 к.
Комсамольскі вечар № 1	— 10 к.
Комсамольскі вечар № 2	— 10 к.
Комсамольскі вечар № 3	— 20 к.
Статут Л.Р.К.С.М. }	
Статут Піонераў }	

КНІГІ ПА РОЗНЫХ ПЫТАНЬНЯХ.

Байкоў і Гарэцкі. Расійска-Беларускі слсёнік	: 1 р. 35 к.
Беларуская навуковая тэрмінолёгія:	
Выпуск I. Элемэнтарная матэматаіка	— 30 к.
Выпуск II. Практыка і тэорыя літарат. мастацтва	— 30 к.
Выпуск III. Географічныя і космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел	— 30 к.
Выпуск IV. Тэрмінолёгія лёгікі і псыхолёгіі	— 30 к.
Выпуск V. Геолёгія, мінералёгія, крышталёграфія	— 30 к.
Выпуск VI. Ботаніка агульная і спэцыяльная	— 50 к.

IV.


Маркс і Энгельс. Комуністычны маніфэст. Перакл. Я Лёсіка	— 50 к.
Нацыянальнае пытанье і Комуністычнай партыі. Пад рэд. У. Ігнатоўскага	— 50 к.

Усе вышэй зьмешчаныя кнігі прадаюцца ва ўсіх кнігарнях г. Менску і кнігарнях Дзяржаўнага Выдавецтва ў аруговых гарадох: Бабруйску, Барысаве, Віцебску, Калінінску, Магілеве, Мазыры, Воршы, Поладку і Слуцку.

Таксама можна вышысьваваць кнігі па пошце па адрасу:
Менск, Савецкая 63, Дзяржаўнае Выдавецтва
Беларусі.

Кнігаспісы высылаюцца бясплатна па першаму запатра-
баванню.

234506



Перака.


партия.


ща за юсіх
здаведута ў ам
жку, Калінінську,

на поште па зде
нае Выдавец

на першаму заме

6ea. 2005





B0000002 13953